

Анатоль БЕНЗЯРУК

КАСЦЮШКІ- СЯХНОВІЦКІЯ

ГІСТОРЫЯ СТАРАДАЎНЯГА РОДУ

KAMUNIKAT.org

ЗМЕСТ

УСТУП

РАДАВОДЫ КАСЦЮШКАЎ.....

Частка 1. ПАЧЫНАЛЬНІК

*ПАГАРЫНСКІЯ ВЫТОКІ РОДУ.....
ГАРАДЗЕЦКАЯ СПРАВА.....
НАБЫЦЦЁ СЯХНОВІЦКАЙ СПАДЧЫНЫ.....
ІМЯ СТАНОВІЦА ПРОЗВІШЧАМ.....
ПРЫДОМАК.....
ПРА КНЯЗЁЎНУ ГАЛЬШАНСКУЮ.....*

Частка 2. ПЕРШЫЯ ПАКАЛЕНІ

*ДОЧКІ КАСЦЮШКІ.....
ПЕРША Е РАЗГАЛІНАВАННЕ РОДУ.....
ГРАМАДСКАЕ СТАНОВІШЧА.....
СПРОБА АБ'ЯДНАННЯ СПАДЧЫНЫ.....
МІКАЛАЙ ІВАНАВІЧ.....
НА ШЛЯХУ ЗБІРАННЯ ЗЕМЛЯЎ.....
СТАСУНКІ З СУСЕДЗЯМИ.....*

Частка 3. ЛІНІЯ “ІВАНАВІЧАЎ”

*ПЁТРА ДЫ ПАВЕЛ.....
ХРЫЗАСТОМ.....
ФУНДАТАР СЯХНОВІЦКАЙ ЦАРКВЫ.....
АПОШНІЯ “ІВАНАВІЧЫ”.....*

Частка 4. ЛІНІЯ “ФЁДАРАВІЧАЎ”

*ПАЧАТКІ МАЛОДШАЙ ГАЛІНЫ.....
НА КОПНЫМ СУДВЕ.....
ЯН-ЕВАНГЕЛІК.....
СЯМЯ АЛЯКСАНДРА ЯНА.....
АМБРОЖЫ, ДЗЕД ТАДЭВУША.....
БАЦЬКІ.....
ВЯРТАННЕ ДА ГНЯЗДА.....*

Частка 5. ТАДЭВУШ КАСЦЮШКА

СЯХНОВІЧЫ ЦІ МЕРАЧОЎШЧЫНА?
ЧАС НАРАДЖЭННЯ.....	
28 КАСТРЫЧНІКА 1745 ГОДА.....	
КАРОТКАЯ БІЯГРАФІЯ ВЯЛІКАГА ЧАЛАВЕКА.....	
ТЭСТАМЕНТЫ ГЕНЕРАЛА.....	

Частка 6. НАШЧАДКІ І ПРЭТЭНДЭНТЫ

ПА РАДН ЁНЫЯ “ПА КУДЗЕЛІ”.....	
ЧУРЫЛАЎШЧЫЗНА І ЗЕЛЕНКАЎШЧЫЗНА.....	
ЭСТКІ ГЕРБА “ДРЫЯ”.....	
ЖУЛКОЎСКІЯ.....	
ПА-ЗА РАДА ВОДАМ.....	
ПРЭТЭНДЭНТЫ НА ІМЯ.....	
ЗАМЕСТ ЗАКАНЧЭННЯ.....	
 Крыніцы.....
Радаводны роспіс Касцюшкай-Сяхновіцкіх	
Беларускі перыядычны друк пра Т. Касцюшку	

УСТУП

РАДАВОДЫ КАСЦЮШКАЎ

Стараадаўні беларускі шляхецкі род *Касцюшкаў* (інакш – *Касцюшкоў Сяхновіцкіх*) здавён выклікаў цікавасць у даследчыкаў.

Асабліва ўзрасла цікавасць да гісторыі гэтай сям'і пасля імклівага ўварвання на арэну сусветных падзеяў неардынарнай нават для мяжы XVIII – XIX стагоддзяў асобы генерала Тадэвуша Касцюшкі – нацыянальнага героя Беларусі, Польшчы і Злучаных Штатаў Амерыкі.

Час, у які жыў Т. Касцюшко, быў насычаны надзвычай важнымі гістарычнымі падзеямі, якія прадвызначылі лёс не толькі Еўропы, але і ўсяго свету. Сярод іх можна назваць працяглую вайну за незалежнасць англійскіх калоній у Паўночнай Амерыцы і Вялікую Французскую буржуазную рэвалюцыю, у якіх чынны ўдзел браў Тадэвуш Касцюшко. Але сапраўдным зорным часам гэтага таленавітага вайсковага і палітычнага дзеяча сталі падзеі 1794 года, калі пад ягонымі кіраўніцтвам на землях Рэчы Паспалітай выбухнула паўстанне, накіраванае супраць ганебных падзелаў краіны паміж Расіяй, Аўстрый і Прусіяй. Нешчаслівы лёс касцюшковага збройнага чыну, задушанага аб'яднанымі намаганнямі суседніх манархій, прадвызначыў канчатковое знішчэнне незалежнасці адной з найбуйнейшых еўрапейскіх дзяржаваў. Але, разам з тым, гэтае паўстанне паклала пачатак нацыянальна-вызваленчай барацьбе народаў былой Рэчы Паспалітай за аднаўленне сваёй дзяржаўнасці ў XIX – XX стагоддзях.

Афіцыйныя польская, расійская, а пазней і савецкая гісторыяграфіі доўгі час разглядалі паўстанне як выключна польскую з'яву. Між тым, землі сучаснай Беларусі (тагачаснай Літвы) на працягу ажно пяці месяцаў – з красавіка па верасень 1794 года – былі месцам напружанага супрацьстаяння паўстанцікіх аддзелаў з рэгулярнымі ўзброенымі сіламі Расійскай імперыі. Шмат кіраўнікоў і простых удзельнікаў паўстання паходзілі з беларускіх земляў. Вялікая колькасць бітваў адбылася ў 1794 годзе ў межах сучаснай Беларусі [1], самыя значныя з іх – пад Крупчыцамі і Брэстам, недалёка ад родных мясцін кіраўніка паўстання [2].

Сам Найвышэйшы Начальнік (як называлі яго падчас збройнага чыну) заўсёды ўсведамляў сябе *л i ւ ь в i n a m* – грамадзянінам Вялікага княства Літоўскага – гістарычнай Літвы-Беларусі.

7 лютага 1790 года ў сваім знакамітым звароце на імя ваяводы Ю. Несялоўскага Т. Касцюшко настойліва прасіў перавесці яго з польскай арміі ў войска Вялікага княства Літоўскага, пры гэтым выказваўся надзвычай эмансіянальна: “*Хiба вы адмаўляецеся ад мяне і лічыце няздольным служыць Вам? Кiм жа я ёсць? Хiба я не лiцьвiн, Ваш зямляк, Вамi абрааны? Каму павiнен дзякаваць, калі не Вам? Каго павiнен абараніць, калі не Вас і сябе самога? Калі гэтага звароту будзе для Вас*”

недастаткова, каб унясці на сойм пратанову пра маё вяртанне, то я, бачыць Бог, буду вымушаны што-небудзь кепскае сабе ўчыніць!” [3].

Нават у самыя крытычныя моманты паўстання Т. Касцюшкa не губляў крэўнай сувязі з гістарычнай радзімай і звязтаўся з адозваю да сваіх прыхільнікаў на беларускіх землях: “*Землякі і суайчыннікі мае! На вашай зямлі я нарадзіўся і ў запале праведным да маёй Бацькаўшчыны адгукaeца ўва мне найасаблівейшая прыхільнасць да тых, паміж якіх пусціў я карані жыцця...*” [4].

Гэтая “карані жыцця”, пра якія згадваў “найчысцейшы сын свабоды” (так называлі слыннага генерала ўжо яго сучаснікі), праразталі з глыбокай старажытнасці – ад сям’і, што стагоддзямі жыла на Берасцейшчыне і заўсёды была адданая сваёй зямлі; ад роду, які цудоўна памятаў свае вытокі і ашчадна перадаваў у пакаленнях даўнія дакументы і спадчынныя традыцыі. Таму асоба будучага “Героя Двух Кантynентаў”, ягоныя маральныя чалавечыя якасці, філасофскае ўсведамленне свету, нарэшце, ягоная нацыянальна-патрыятычная свядомасць, шматлікія таленты і закладваліся менавіта ў сям’і.

Постаць Т.Касцюшкі надзвычай цэлальная. Сёння ўжо відавочна, што імя і справы генерала павінныя шырэй выкарыстоўвацца на патробы беларускага нацыянальнага адраджэння і ўмацавання сучаснай беларускай дзяржавы, як раней (у XIX – сярэдзіне XX стагоддзяў) яны паспрыялі на карысць вяртання польскай дзяржаўнасці і стварэння сучаснай польскай нацыянальнай ідэі. Таму нядзіўна, што вывучэнне гісторыі сям’і, у якой нарадзіўся будучы военачальнік і палітык, было ў цэнтры ўвагі не аднаго пакалення навукоўцаў. Гісторыя стварэння адмысловых радаводаў і генеалагічных дрэваў Касцюшкa-Сяхновіцкіх доўжы цiа ўжо 360 гадоў.

У 1641 годзе ў Кракаве пабачыла свет напісаная на лацініце праца Шымана Акольскага “*Арбіта Польшчы*”, з якой вынікае, што ўжо ў XVII стагоддзі Касцюшкі ўяўляліся сучаснікамі старажытнымі домам, моцна паяднанымі сваімі каранямі з Берасцейскаю зямлёй (*„antiqua domus Kosciuszkonum in palatinatu Brestensi“*) [5].

Складальнік аднаго з першых “Гербоўнікаў” польскай ды літоўскай шляхты Каспар Нясецki (1682 – 1744) амаль без зменаў прывёў запазычаныя ў Ш. Акольскага звесткі пра Касцюшкa-Сяхновіцкіх [6]. А наступныя шматлікія бiёграфы Т. Касцюшкі ахвотна карысталіся названым “Гербоўнікам” пры апавяданні пра пачаткі сям’і, што падаравала Свету “Героя Двух Кантynентаў”.

Паколькі ў XVII – XVIII стагоддзях ідэя стварэння ўласных радаводаў стала надзвычай папулярнаю сярод шляхты (прычым кожны род імкнуўся давесці як мага больш старажытныя, нават легендарныя вытокі), Касцюшкі таксама паклапаціліся пра ўласнае генеалагічнае дрэво.

Стваральнікам яго (прыблізна ў 1695 годзе) стаў надзвычай адкуваны прадзед Тадэвуша Касцюшкі Аляксандr Ян Касцюшкa-Сяхновіцkі. Наступнае “Генеалагічнае дрэво Касцюшкa-Сяхновіцкіх” было напісаны на пергаменце ў другой палове XVIII стагоддзя [7]. На

вялікі жаль, абодва гэтыя каштоўнайшыя дакументы страчаны ў часы Другой сусветнай вайны – загінулі ў пажары Варшавы.

На працягу XIX стагоддзя таксама з'явілася некалькі легендарных Касцюшковых радаводаў. Будаваліся яны выключна на адмысловай фантазіі аўтараў і няведанні імі шматлікіх дакументальных матэрыялаў, што захоўваліся на той час у розных прыватных архівасховішчах ды музейных зборах Беларусі, Польшчы, Украіны, Швейцарыі, Злучаных Штатаў Амерыкі.

Сучасны польскі гісторык Бартламей Шындрер слушна заўважаў, што пасля смерці Тадэвуша Касцюшкі сярод прадстаўнікоў ягонага роду з'явілася вялікае жаданне “*квяціста ўпрыгожыць уласную генеалогію*” [8].

У 1852 годзе некаторыя з нашчадкаў Касцюшкаў-Сяхновіцкіх былі зацверджаны расійскім Сенатам у дваранскай гіднасці. Да рашэння Сената прыкладаўся радавод, з якога вынікала, што нейкі пінскі стольнік і староста жытомірскі Уладзіслаў Касцюшкі меў трох сыноў: Паўла, старосту крамяніцкага і пісара земскага жытомірскага; Міхала, палкоўніка артылерыі, ды Людвіка, мечніка брэсцкага. Апошні, які ўзяў шлюб з Тэкляй Ратомскай, меў сыноў Юзафа, Станіслава і Тадэвуша Андрэя Банавентуру [9].

Гэты радавод прызнаны Сенатам за сапраўдны, утрымліваў вялікую колькасць недакладнасцяў. Аднак ягоныя палажэнні з яшчэ больш легендарнымі падрабязнасцямі хутка трапілі на старонкі польскага часопіса “Час” (1852 год).

Часопісны артыкул прашчурам Касцюшкаў называў нейкага Дзімітра. Сцвярджалася нібыта ў 1396 годзе той разам з жонкаю Аксініяю Гімбат атрымаў права накладаць на дакументы пячатку з чырвонага воску, што ў тых часах было выключным правам (прывілеем) княжскіх родаў [10].

Хутчэй за ўсё, інфармацыя, змешчаная ў “Часе”, грунтавалася на вельмі ненадзейных дадзеных Леанарада Ходзькі, упершыню апублікованых у ягонай франкамоўнай біографіі Т. Касцюшкі (1837 год, праз два дзесяцігоддзі кніга была перавыдадзена польськаю моваю).

Першая глава гэтай працы, названая “Радавод Касцюшкаў”, утрымлівала шматлікія легендарныя падрабязнасці. У ёй, у прыватнасці, сцвярджалася: “*Сям'я Касцюшкаў... у часы Вітольдавы [Вітаўта Вялікага – А.Б.] карысталася, як пра тое сведчыць прывілеі з 1396 года, княжацкім тытулам... Род гэтых, на што ўказваюць аўтэнтычныя радаводы, па мячы і па кудзелі [з мужчынскага і жаночага баку – А.Б.] быў паяднаны з сем'ямі Святаполкаў, Радзівілаў, Карэцкіх, Шуйскіх, Пузынаў, Плятэроў, Неміровічаў, Грабоўскіх...*” [11]. Уся пералічаная радзіна мела княжацкія і графскія тытулы. Безумоўна, крыніцай згаданай інфармацыі былі нейкія паўлегендарныя генеалагічныя роспісы, створаныя з мэтай надаць большай высакароднасці Касцюшкам-Сяхновіцкім. Л. Ходзька стаў аўтарам і іншых сур'ёзных памылак і недакладнасцяў, якія зусім не стасаваліся з сямейнымі паперамі, выяўленымі пазнейшымі гісторыкамі.

Аднак польскія біёграфы Тадэвуша Касцюшкі 50 – 70-ых гадоў XIX стагоддзя (асабліва Т. Свенцікі, Ю. Барташэвіч, Ф. Пашкоўскі і К. Вуйціцкі) у сваіх працах некрытычна карысталіся творамі Л. Ходзькі і публікацыяй у “Часе” [12]. Пад іх упрыгам памылковая звесткі перайшлі нават на старонкі знакамітага “Энцыклапедычнага слоўніка” Бракгаўза і Эфона [13].

Сапраўдны м пераломам у вывучэнні гісторычнай спадчыны Касцюшкай стаў юбілейны 1894 год – перыяд шырокага святкавання сотых угодкаў Касцюшкайскага паўстання.

У гэты час узнялася моцная патрыятычная хвала, на вяршыню якой была ўзнесеная асoba вядомага генерала [14]. Фактычна культ героя, які ствараўся яшчэ пры ягоным жыцці і ўзмашніўся пасля смерці, дасягнуў свайго эпагею. Апапо́гія “Начальніка ў сукмане” – велічнага героя, блізкага народу, бясстрашнага і грознага абаронцы радзімы – зрабілася абавязковым правілом на землях былога Рэчы Паспалітай. Пры гэтым арэол славы пачаў распаўсюджвацца не толькі на самога Т. Касцюшку, але і на людзей, што маглі заяўіць аб сваіх родавых повязях з кіраўніком паўстання 1794 года. Напрыклад, у спецыяльным кракаўскім часопісе “Касцюшкі” (выдаваўся з 1893 года пад рэдакцыяй публіцыста Антонія Касцецкага (1825 – 1899), даўняга супрацоўніка Музея Чартарыйскіх) неяк прамільгнула інфармацыя пра сваякоў Т. Касцюшкі, які жылі напрыканцы XIX стагоддзя ў Галіцыі. У рэдакцыйным артыкуле, між іншым, змяшчалася наступная пропанова: у выпадку, калі тыя “на самой справе ёсць стрыечнымі ўнукамі Тадэвуша, увесь край павінен, з удзячнасці і піетetu да вялікага чалавека, заняцца лёсам ягоных нашчадкаў”. Прагучала нават наступнае меркаванне: “Калі ўсё ж у жылах вясковай радзіны і не цячэ кроў героя, ужо адная толькі загадка дарагога імя, а таксама месца нахождання дае ім права на сардэчнае апякунства ды ўсеагульнае спачуванне” [15]. Нядзіўна, што такі падыход распальваў жаданні некаторых авантурных асоб падрабіць дзеля сваёй карысці радаводы Касцюшкай-Сяхновіцкіх.

З гэтай нагоды надзвычай востра паўстала пытанне пра стварэнне генеалагічнага дрэва, якое павінна было грунтавацца на шматлікіх дакументальных сведчаннях, што яшчэ захоўваліся ў розных музеях ды архівасховіщах і пры гэтым ўсеагульнае спачуванне” [16]. Нядзіўна, што такі падыход распальваў жаданні некаторых авантурных асоб падрабіць дзеля сваёй карысці радаводы Касцюшкай-Сяхновіцкіх.

Менавіта тады пабачыла свет фундаментальная, амаль 700-старонкавая біографія Т. Касцюшкі, падпісаная толькі адной літарай “К” [16].

За гэтым ініцыялам хаваўся вядомы польскі гісторык Тадэвуш Сыльвестр Корзан (1839 – 1918), ураджэнец Мінска (сучаснай сталіцы Беларусі).

Ягоная манаграфія, якая стала сапраўднаю з’яваю ў касцюшказнаўстве, называлася “Касцюшкі. Біографія, складзеная па дакументах”. І гэтая назва цалкам адпавядала рэчаіснасці, паколькі

Т. Корзану былі даступныя шматлікія найкаштоўнейшыя ў гісторычны м плане дакументы, што паходзілі з уласных архіваў розных нашчадкаў Касцюшкаў. Большасць папераў пазней была незваротна страчана (загінула ў 1944 годзе падчас моцнага пажару польскай сталіцы). Гісторыку пашчасціла ўпершыню ўвесці ў науковыя ўжытак крыніцы, неўзабаве назаўжды згубленыя для гісторыі.

Вянчала Корзанаву манаграфію генеалагічнае дрэва („*Rodowód Kościszków Siechnowickich przez akta sprawdzony i uporządkowany*”), у аснову якога была пакладзена копія радаводу XVIII стагоддзя, выкананая ў 1893 годзе Рыхлінскім і дапоўненая самім аўтарам манаграфіі на падставе сямейных папер.

Усяго змешчаная ў кнізе Т. Корзана генеалогія Касцюшкаў-Сяхновіцкіх апісвала 199 асоб, у тым ліку 77 жаночых (сярод гэтага шырокага спіса 34 жаночыя і адно мужчынскае імя былі прызначаныя невядомымі).

Першое выданне манаграфіі выйшла накладам Народнага музея ў Раперсвілі (Швейцарыя). Гэтая ўстанова была ўтвораная ў 1869 годзе намаганнямі палітычнага эмігранта графа Уладзіслава Плятэра і стала ажыўленым цэнтрам польскага нацыянальнага жыцця [17].

У значнай ступені дзейнасць музея падтрымлівалася швейцарскімі ўладамі, калекцыя папаўнялася за кошт добрачынных ахвяраванняў. І ў 1906 годзе (да часу выхаду ў свет другога выдання кнігі Т. Корзана) музейныя зборы напічвалі ўжо каля 75 тысяч друкаваных выданняў, 12 тысяч рукапісаў, 8 тысяч фотаздымаў, больш за тысячу нотных сышткаў і дзвюх тысяч малюнкаў, а таксама калекцыі зброі, мундзіраў, этнографіі [18]. Апроч таго, тут месціўся асобны пакой Тадэвуша Касцюшкі, у якім знаходзіліся 243 арыгінальныя дакументы XVI – XIX стагоддзяў, прысвечаныя прадстаўнікам ягонаі сям'і [19].

У далёкую Швейцарыю касцюшкайскія паперы трапілі, галоўны м чынам, з Беларусі.

Першая частка іх знаходзілася некалі ў Малых Сяхновічах (цяпер Жабінкаўскі раён) ва ўласнасці Казіміры Раманаўны Булгак, праўнучкі Ганны з Касцюшкай Эсткі, роднай сястры Тадэвуша Касцюшкі.

Другую частку раней захоўваў Станіслаў Валіцкі ў Шпіталіях (таксама на Жабінкаўшчыне), прычым, у ідэальным стане: з некаторых папераў былі знятые дзве, трыв і нават чатыры копії.

Трэці збор касцюшкайскіх дакументаў знаходзіўся ў прыватным архіве графа Станіслава Касакоўскага ў Войткушках, а пазней быў перададзены ва ўласнасць кракаўскага Ягелонскага ўніверсітэта.

I, нарэшце, апошняя частка дакументаў захоўвалася ў маёнтку Лышчыцы Брэст-Літоўскага павета Гродзенскай губерні ў зборы Марыі Раманаўны Віслоцкай (1846 – 1932), роднай сястры Казіміры Булгак [20]. Сярод іншых рэчаў у Лышчыцах зберагаліся фамільныя партрэты Амброксія Казіміра і Барбары з Глеўскіх Касцюшкай, дзеда і бабулі Тадэвуша Касцюшкі – усё, што засталося ад разбуранай родавай капліцы

XVII – XVIII стагоддзя ў спадчынных Сяхновічах. Па просьбе Віслоцкіх мастакі А. Рэгульскі і Я. Краеўскі паводле гэтых партрэтав стварылі гравюры, копіі якіх у 1881 годзе былі змешчаны на старонках “Тыгодніка ілюстраванага” [21]. Сёння выявы Амброжыя і Барбары, намаліваныя брэсцкай мастачкай Вольгай Маслоўскай, упрыгожваюць экспазіцыю мемарыяльнага пакоя Т. Касцюшкі ў Малых Сяхновічах [22].

Усе гэтыя надзвычай каштоўныя крыніцы меліся ў распараджэнні Т. Корзана. Імі ён шырокая карыстаўся. І таму ягоная праца, якая змяшчала шмат копій арыгінальных дакументаў, захоўвае сваё навуковае значэнне і па сённяшні дзень. Яна будзе вельмі карыснаю і нам, тым больш, што увесь першы раздзел сваёй манаграфіі слынны навуковец прысвяціў лёсу шматлікіх родзічаў Тадэвуша Касцюшкі.

Акрамя таго, у 1907 годзе Т. Корзан ізноў звярнуўся да жыццяпісу генерала, прысвяціўши яму навукова-папулярнае выданне пад тытулам “Кім і чым быў Касцюшкі”. На гэты раз у кнізе было змешчанае скарочанае радаводнае дрэва сям'і сяхновіцкіх уладароў, яшчэ раней навуковец выступіў у друку са спецыяльным артыкулам, прысвечаным радаводу генерала [23].

Наступныя даследчыкі пры складанні генеалогіі Касцюшкі Сяхновіцкіх у большай ці меншай ступені абапіраліся на высновы Тадэвуша Корзана, амаль не дапаўняючи яго [24].

У 1994 годзе касцюшкавіцкі радавод, выкананы Т. Корзанам, упершыню быў перакладзены на беларускую мову А. Глябовічам [25] і змешчаны ў часопісе “Спадчына” (пераклад мае пэўныя хібы: напрыклад, памылкова сцвярджаецца, што ніводнага выдання кнігі Т. Корзана ў Беларусі не існуе, што, натуральна, не адпавядае рэчаіснасці [26]).

Прыкладна ў той самы час у заключнай частцы “Генеалогіі Беларусі” маскоўскі даследчык А.М. Нарбут змясціў сваю рускамоўную апрацоўку касцюшкавіцкага радавода. Прычым навуковец асабліва падкрэсліваў, што Касцюшкі “з пэўнасцю можна аднесці да шляхты Вялікага княства Літоўскага (ВКЛ), а яшчэ дакладней – да беларускай шляхты” [27].

У дадзеным выпадку расійскі генеолаг закранаў вельмі важнае пытанне нацыянальнага паходжання героя, а ягонае выказванне збліжаеца са словамі вядомага беларускага даследчыка Вітаута Кіпеля (ЗША) аб Касцюшку:

“*Народжаны на Беларусі, ён ня страціў лучнасці з раздімаю і разам з тым прынёс значны ўклад у справу незалежнасці і ў венскую гісторыю Злучаных Штатаў. Хаця звестак і працаў пра этага вялікага чалавека ў розных мовах назьбіраеца вельмі багата, а навукоўцы, як правіла, лічаць Касцюшку палякам, адданым справе амэрыканскіх свабоды, ягоныя повязі з роднаю зямлёю ѹ беларускім народам дагэтуль амаль не дасыльдаваліся. Аднак можна з пэўнасцю сцвярджаць, што беларускасць Касцюшкавых біялагічных каранёў не выклікае ніякага сумневу, і ўжо адзін гэты факт дае дастаткова падстаўу запіцы ў дзея*

гэта га выдатнага чалавека да заслугоў таксама ѹ беларускага народу ды беларускай спадчыны ѹ Амэрыцы” [28].

Складаючы генеалагічнае дрэва Касцюшкай-Сяхновіцкіх, А.М. Нарбут прызначаў, што праца па канчатковым стварэнні іх радавода яшчэ вельмі далёкая да завяршэння, паколькі “спадчыннікі многіх асоб гэтага рода невядомыя. Толькі ѹ Маскве напрыканцы 1980-ых гадоў было звыш 20-ци “Костюшко” і “Косцюшко”, якія нарадзіліся ѹ 1910 – 1920 гг., але сярод іх знайсці Касцюшкай-Сяхновіцкіх не надарылася” [29].

А гэта значыць, што даследчыкі надалей будуць па крупінцы ўзнайляць мінулае ѹ спадзяванні праз гісторыю аднаго славутага роду глыбей спасцігнүць складаны лёс усёй нашай шматпакутнай краіны. Бо цікаласць да сямейнай спадчыны найбольш выбітных беларускіх родаў, што пакінулі адметны след на старонках гісторыі, моцна адрадзілася. І ўжо не згасне ніколі. Ужо ніколі не вернуцца тыя часы, калі цэлая самабытная галіна гісторыі чых х ведаў – генеалогія – была фактычна “рэпрэсіраваная”. І Беларусь назаўсёды верне сабе высокія права называцца радзімаю не толькі Ф. Скарыны, М. Багдановіча, Я. Купалы, але і стане сапраўднаю зямлём Радзівілаў, Сапегаў, Касцюшкай-Сяхновіцкіх.

*

На працягу ўжо многіх гадоў мы даследуем гісторыю сям’і Касцюшкай-Сяхновіцкіх. Гэта га цікаласць была абумоўленая гонарам не толькі за славутага сына сваёй краіны, але і за земляка, бо невялічкі беларускі горад Жабінка, у якім мне выпадае жыць, знаходзіцца ўсяго ѹ некалькіх кіламетрах ад Касцюшковых Сяхновічаў. Наш пасільны ўнёсак у вялікую сусветную бібліяграфію, прысвечаную Т.Касцюшку, увасабіўся ѹ больш як за сорак апублікаваных на сённяшні дзень артыкулаў, прысвечаных розным старонкам жыцця і дзеянасці “Героя Двух Кантынентаў”, у тым ліку пытанням ягонага радаводу [30].

Плён сваіх шматгадовых росшукаў, які нарэшце ператварыўся ѹ кнігу, мы прысвячаем памяці герояў-змагароў “За вольнасць нашу і вашу”, “ценям Касцюшкі” [31].

Пачнем ад самых вытокаў Касцюшкай-Сяхновіцкіх, пабачым, як да рэчышча старадаўняга роду будуць далучацца іншыя прытокі-сем’і, як пачнунець прырасташа да ствала радаводнага дрэва новыя важкія галіны, пакуль на адной з іх не з’явіцца постаць таго Касцюшкі, што “і род свой, і свае ўласнае імя ѹ Свete ўславіў”.

Частка 1

ПАЧЫНАЛЬНІК

ПАГАРЫНСКІЯ ВЫТОКІ РОДУ

Пачаткі роду Касюшкаў губляюца ў глыбінях стагоддзяў.

Найпершыя, на жаль, вельмі нешматлікія дакументы, што сведчаць пра славуты род, захаваліся ў кнігах Літоўскай Метрыкі і адносяцца толькі да пачатку XVI стагоддзя.

Метрыка ўвогуле сталася асноўна, найбагацейшаю крыніцą ведаў пра мінулае нашага краю. Менавіта дзякуючы ёй большасць паселішчаў Беларусі быццам выйшла з цемры гістарычнага нябыту. Упісаныя на старонкі афіцыйных справаводчых актаў, створаных пры велікакняскай канцылярыі, вёскі і гарады зажылі ўласным адметным жыццём, пачаткі адлік сваёй пісьмовай гісторыі.

Міжволі невядомыя “хлапяты, што метрыкі перапісваюць” данеслі да нас і звесткі пра шматлікія роды, якія пакінулі след на беларускай зямлі. Сярод іншых сем’яў, некалі ўпершыню згаданых на старонках Метрыкі, мы знаходзім згадкі і пра Касюшкоў-Сяхновіцкіх [32].

Каштоўнасць гэтых дакументаў нельга перабольшыць. Кожны з іх мае выключную важнасць, бо дазваляе па крупінках аднавіць згубленыя звёны ў генеалагічным ланцугу, які цягнецца да вяршыні роду – да Андрэя Тадэвуша Банавентуры Касюшкі-Сяхновіцкага. А яшчэ – дапамагае акросліць родавыя і паземельныя сувязі ягоных продкаў, “слаўных у міры, гроздных на вайне”.

Асаблівае значэнне для ранній гісторыі Касюшкоў мае пастанова вялікага князя літоўскага ды караля польскага Жыгімонта I, складзеная 15 чэрвеня 1511 года ў Берасцейскім замку, якая называлася “Вырок князю Костэнтину Острозскому и князю Юрью Дубровицкому зъ бояры ихъ Степанскими, Костюшком Федоровичомъ и братъю его, которое, маючи под ними именья, то есть села Городец а Тотовичи и Вълюхчи, служити им не хотели” [33].

Пра гэты дакумент упершыню згадаў у XIX стагоддзі Адам Банецкі, але памылкова датаваў “вырок” 1512 годам, тую ж памылку следам за папярэднікам паўтарыў і Т. Корзан [34].

Будзе карысна цалкам прывесці тэкст велікакняскай пастановы, каб потым праанализаваць яе:

«Жигимонт, Божьею милостью король и велики князь.

Смотрели есмо того дела с паны радами нашими. Стояли перед нами очевисто, жаловали нам гетман наш, староста Луцки, Браславъски и Венички, маршалок Волынское земли, князь Костеньгин Иванович Острозски, а князь Юръи Иванович Дубровицки на Костюшка Федоровича и на его братью тым обычаем: что же де

оны бояре звычные наши Степаньские; отцу их дал именье в Степани князь Юрий села, на имя Городец а Тотовичи а Вълюхчи, и он с того именья служил ему и по нем детем его; а тыми разы, как вже нам Степань достался, и они нам стым именем служити не хотят.

И Костюшко Федорович с братьею своею перед нами поведил: мы деи бояре не Степаньские, алде бояре есмо звычные Волынские, почонии от великого князя Витовта; низкии отец наш, видячи ласку князя Юрьеву, и служил ему по доброи воли.

И князь Костентин и князь Юрьи послалися до всее земли Волынское, што ж они не Волынские бояре и з веку николи з Волынцы не служили, и под хоругвью Волынскою не ставили.

И пан Богдан Гостыски, а князь Иван Путятич, а пан Петрушко Мушатич с ыными многими Волынцы перед нами светъчили, што ж деи они бояре не Волынские, Але Степаньские и николи з Волынцы не служивали и под хоругвью Волынскою не ставили, Але здавна служили к Степанию, посполь з бояры Степанскими.

Ино мы, того досмотревши с паны радами нашими супатьными и подлуг сведоцства тых панов Волынских и теж их самых сознанья иж сами то знали, иж отец их и они сами князю Юрью и детем его служили, – в том есмо князя Костентина и князя Юрья правых нашли и казали есмо Костюшку Федоровичу и его браты с тым именем, с селы, на имя з Городцом а с Тотовичи а Вълюхчи, к Степанию служилиц, а естли бы они князю Константину и князю Юрью не хотели служити, и они мають, именье оставивши, прочь ехати, а князь Костентин и князь Юрьи в именни их вольни.

При том были: князь Войтех, бискуп Віленский; воевода Віленский, канцлер пан Миколай Миколаевич; воевода Троцкий маршалок дворныи, пан Григоре Станиславович Остиковича; пан Троцкий, староста Жомоитъский, пан Станислав Янович; воевода Полоцкий, пан Станислав Глебович; воевода Новгородский, маршалок пан Ян Янович Заберезынский и иные панове рада».

Лёгка заўажыць, што дакумент з'явіўся ў адказ на скаргу князёў Канстанціна Іванавіча Астрожскага і Юрія Іванавіча Дубровіцкага-Гальшанскага на “баяр звычных” Касцюшку Фёдаравіча (№ 1) і ягоных братоў. Згаданыя князі, атрымаўшы ў спадчыннае валоданне Сцяпанскую зямлю (цяпер частка Ровеншчыны, Украіна), былі абраныя паводзінамі мясцовых баяраў, якія катэгарычна адмаўляліся ісці да іх на службу.

Насуперак аўтары тэтным сведчанням, браты Фёдаравічы лічылі сябе валынскімі баярамі і таму не прызнавалі ніякіх абавязкаў перад новымі ўладарамі, што і настойліва падкрэслівалі ў звароце да карала: пачынаючи з часоў Вітаўта Вялікага, іх продкі лічыліся валынцамі, а сёлы блізу Сцяпана ўпершыню атрымаў у валоданне іх бацька ад нейкага князя Юрія.

Хто ж быў гэты загадковы князь?

Канечне, ім не можа быць Юрый Дубровіцкі. Ён толькі пачынае валодаць Сцяпанню. Ды і сам тэкст дакумента дазваляе лічыць згаданага князя Юрый нябожчыкам.

Галоўным прэтэндэнтам на ролю старога сцяпанскага гаспадара з'яўляецца дзед Ю.І. Дубровіцкага – князь Юрый Сямёновіч Гальшанскі (каля 1410 – каля 1457). Той атрымаў Сцяпань прыкладна ў канцы 1440-ых гадоў ад гаспадара ВКЛ Казіміра Ягайлавіча (1440 – 1492). Ён шмат пасадзейнічаў вялікаму князю ў набыцці ўлады, і, тробра думасць, такі шчодры падарунак яму быў падзякаю за дапамогу.

Аднак з сярэдзіны 50-ых гадоў адносіны між Казімірам і Гальшанскім рэзка абвастрыліся. Прычынаю стала далучэнне Юрый да апазіцыі, якая выступала за абрannне на велікакняскі пасад Сямёна Алелькавіча [35].

Змова была раскрыта ў 1456 годзе, таму баярын Фёдар мог карыстацца сваім землямі “з ласкі князя Юрый” толькі да гэтага тэрміну.

Сыны апальнага князя Іван (каля 1435 – 1481) ды Сямён (каля 1445 – 1505) падзялілі сцяпанскі надзел. Прычым першы ў нечым паўтарыў нешчаслівы лёс свайго бацькі: узніяў змову супраць Казіміра і быў за гэта пакараны смерцю. Але вялікі князь быў літасцівым да сына змоўшчыка – прыгданага ў “выроку” 1511 года Ю.І. Дубровіцкага (каля 1480 – 1536).

Другім удзельнікам спрэчкі з Касцюшкамі выступаў славуты гетман К.І. Астрожскі (каля 1460 – 1530). Ён атрымаў частку Сцяпані ў 1509 годзе як пасаг за жонку – Таццянаю Сямёнаўную Гальшанскую [36].

Ці працягваў Фёдар служыць ім, як некалі памёрламу князю Юрому Гальшанскаму?

З XIX стагоддзя ўсталявалася думка, што ў 1458 годзе вялікі князь Казімір падараваў Фёдару за паслугі маёнтак Сяхновічы [37]. Гэта, быццам, цалкам адпавядае логіцы падзеяў, якія разгорталіся вакол Сцяпані ў сярэдзіне XVI стагоддзя, але, на жаль, зусім не пацверджана дакументальна.

Таму ён будзем цалкам абвяргаць вельмі прывабную версію папярэдніх даследчыкаў, але прызнаем, што *адзіны дакладна вядомы факт з жыцця Фёдара* – прашчура роду Касцюшкаў сведчыць, што ў сярэдзіне XV стагоддзя ён валодаў трывама сёламі ў Сцяпанскай зямлі. А спробы некаторых гісторыкаў лічыць яго першым уладаром Сяхновічай ды яшчэ – велікакняскім сакратаром толькі на той падставе, што гэтыя валоданні і пасаду пазней меў ягоны старэйшы сын, – *прызнаем за гіпотэзу, якая яшчэ патрабуе важкіх доказаў* [38].

“Вырок” 1511 года павінен быў прымірыць абодва бакі. Касцюшка “з братамі сваімі”, нязгодны служыць новым гаспадарам Сцяпані, атры малі магчы масць пакінуць тыя сёлы, якія яны мелі ў воласці, і “преч з’ехаць”. А князі К.І. Астрожскі і Ю.І. Дубровіцкі маглі ўчыніць з гэтымі сёламі паводле сваёй волі [39].

Такое рашэнне вялікага князя Жытімonta сведчыла, з аднаго боку, што Сцяпанскія землі Фёдаравічы трymалі толькі на правах асаўтай

службы, а з другога боку, яно ўскосна пацвярджала іх валынска-палескае паходжанне.

Ёсць у гэтай справе і яшчэ адзін цікавы момант. У так званым “Спісе рускіх гарадоў далёкіх і блізкіх”, складзеным паміж 1387 і 1406 гадамі, “Сцяпань на Гарыні” названая ў пераліку менавіта *валынскіх* гарадоў [40]. За тое стагоддзе, што мінула з часоў Вітаўта, як бачым, змянілася тэрытарыяльная прыналежнасць земляў вакол Сцяпані. Гэта і выклікала непаразуменне, бо продкі Фёдаравічаў, трываночы тыя самыя землі, лічылі іх *валынскімі*, а не сцяпанскімі.

Акрамя таго, пад час выдання гастановы Касцюшкі, старэйшы сын Фёдара, ужо службы ў велікакняскай канцылярыі [41], таму Жыгімонт I не жадаў ствараць прэцэдэнт, падпарадкоўваючы аднаго чалавека дзвюм уладам.

Справа, аднак, як паказалі далейшыя падзеі, мела свой працяг, паколькі браты Фёдаравічы і надалей не збіralіся губляць свае сувязі са Сцяпанскім паветам.

Мажліва, самае значнае, пра што мы даведаемся з “вырока”, – гэта тое, што *Касцюшкі ведалі свае пачаткі і выводзілі іх ад канца XIV – першай чвэрці XV стагоддзя – з часоў Вітаўта Вялікага.*

ГАРАДЗЕЦКАЯ СПРАВА

Ужо ў XIX стагоддзі даследчыкі атаясмлівалі сяло Гарадзец, якім валодаў продак Касцюшкага-Сяхновіцкіх, з сучаснаю Гараднью Столінскага раёна Брэсцкай вобласці.

Гэтае паселішча, упершыню згаданае ў гістарычных дакументах пад 1448 годам, здавён было вядомае як цэнтр ганчарнай вытворчасці, а з цягам часу стала мястечкам, якое карысталася магдэбургскім правам і мела свой уласны адметны герб [42].

Падзеі, што адбываліся вакол Сцяпанскай зямлі, не выходзілі з полю зроку Касцюшкі Фёдаравіча.

Праз нейкі час паляя пазбаўлення бацькавай спадчыны “на Гарадцы, Татовічах і Влюхчах”, князь Канстанцін Астрожскі перадаў трэцюю частку былых земляў Фёдара з сялом Гарадзец (Гарадня) Сцяпану Варопаевічу, ажанёнаму з Жданай Фёдараўнай.

Пасля смерці швагера браты Фёдаравічы, спасылаючыся на ранейшыя гаспадарскія лісты, запатрабавалі ад сястры вярнуць ім Гарадзец і нават выклікалі яе ў велікакняскі суд. Аднак Ждана зусім не жадала весці цяжбу з братамі. Таму 9 лютага 1545 года яна добраахвотна склала ліст, у якім афіцыйна адмаўлялася ад сваіх правоў [43]:

“Я, Степановая Воропаевича Ждана Федоровна, сознавам тым моим листом, что братья мои роженые пан Гурко и пан Костюшко Федоровичы позывы господарскими позвали были мене до господаря его милости на рок судовыи о имение нашем отчизное Городец в повете

Степанском, которого я в держсаню есть менячи собе мети тое имение Городец за отчизну, где я за тыми позвы господарскими яко будучи невеста хворая не могла есми перед господарем его милостию стати на тыре роки и к тому, ведаочи то, иж тое имение Городец есть их властная отчызна и моя, а не хотячи в том собе от них яко от отчычем и рожоное братши своее жадное трудности и икоды за тым позванем их прыняти, за их властную отчызну добровольне есми их милости того имения Городца отчызны их поступила не вдаючися в жадное то имение Городец само в себе и во всех пожытках своих сие маєт им самим и их детям и на потом будучым их ишадкам мают их милость тое свое имение Городец спокоине держати и уживати и мене яко сестру свою на том имении ховати и мною сие опекати и от криев боронити аж до моего живота и на то есм пану Гурку и пану Костюшку Федоровичам дала сесь мои лист с мою печатью а при том были добрые сведомы земяне земли Волынское повету Луцкого их милость пан Яско Мотхеевич Чечинский а пан Иван Покотило и для лепиши твердости тога моего листа просила есми тых панов земян о печати абы их милости на мою проյсбу вчынили и печати свои прыложили их милость то для мене здзелати рачыли к сему моему листу”.

Документ яскрава сведчыў, што першыя Касцюшкі не перарывалі сваёй сувязі са Сцяпанскаю зямлёю і па-ранейшаму лічылі Гарадзец свайго вотчы наі.

13 красавіка 1546 года вялікі князь Жыгімонт Аўгуст, разгледзеўшы гэтую справу ў Вільні, дазволіў Касцюшку і Гурку Фёдаравічам трymаць Гарадзец і несці васальную службу з гэтага маёнтка.

На жаль, цяпер ужо немагчыма дакладна даведацца, калі Касцюшкі канчаткова адмовіліся ад сваіх правоў на Гарадзец. Мабыць, гэта адбылося да 1579 года, калі паселішча атрымала права на самакіраванне [44].

Яшчэ раней цэнтр зямельнай спадчыны Касцюшкай перамяsciўся на поўдзень тагачаснага Камянецкага павета Падляшскага ваяводства. І сюды ў памяць пра Сцяпанъ на Гарыні, яны перанеселі назуву вёскі Сцяпанкі (у Жабінкаўскім раёне), утворанай прыкладна ў пачатку XVI стагоддзя [45].

А цэнтрам зямельнай спадчыны Касцюшкай, будучым іх “дваранскім гняздом”, зрабіўся блізкі да Сцяпанак маёнтак Сяхновічы, набыты ва ўладаннe ад Жыгімонга I.

НАБЫЦЦЁ СЯХНОВІЩКАЙ СПАДЧЫНЫ

За некалькі стагоддзяў імя Касцюшкай і назва родавых Сяхновічаў сталі адным цэлым.

У XVII стагоддзі Ш. Акольскі і ў XVIII стагоддзі К. Нясецкі аднаголосна сцвярджалі, што кароль і вялікі князь Казімір надаў аднаму з

Касцюшкай (не названаму па імені) гэты маёнтак у падзяку за верную службу [46].

У 1864 годзе К. Вуйціцкі ў сваёй вялікай біяграфіі Тадэвуша Касцюшкі, створанай для “Усагульнай энцыклапедыі”, упершыню сцвярджаў, што такое наданне адбылося ў 1458 годзе [47]. Праз чвэрць стагоддзя гэтая дата, падхопленая аўтарамі артыкула пра Сяхновічы ў папулярным “Геаграфічным слоўніку Польскага каралеўства і іншых краёў славянскіх” (1889 год) [48], увайшла ў шырокі навуковы ўжытак. Гісторыкаў не засмучаў нават той факт, што інфарацыя была ўзята з вельмі ненадзейнай і супяречлівой крыніцы і не мела ніякага дакументальнага пацвярджэння. У Беларусі напрыканцы XX стагоддзя названая дата ўвогуле зрабілася амаль аксіёма [49].

А разам з тым, першы бяспрэчны дакумент, які тычыўся непасрэдна Сяхновічай, некалі знаходзіўся ў сямейным архіве Касцюшкай, і цяпер шырока вядомы, дзякуючы Т. Корзану, які апублікаваў яго цалкам у 1894 годзе [50].

Вось ён, дакумент, выдадзены ў Кракаве 25 красавіка 1509 года, прывілей Жыгімонта I Старога:

“Жигимонт Божею милостию король польскии, великии князь литовскии, рускии, князя пруское, жамойтскии и иных.

Бил нам чолом дъяк наш Костюшко Федорович и просил в сельце в каменецком повете людеи путных на имя Сехновичов а поведал нам. Што в том сельцу сдавна было трьи человека на имя Кисель, а Перко, а Ляхович, Ино деи тот Кисель ешчо жив, а тыш два человека Перко а Ляхович померли, нижсли дети их осталися. А к тому просил у нас пашень, и леса, и дубров, тых которые ж был одсудил людем нашим каменецким Орепичом а Жиличом наместник берестейскии пан Станислав Остыкович од Тышковое Кореневское и од ее детеи, которых то пашень и дубров был в держаню Тишко от колькось лет – ино естли будет так, и мы тое сельцо Сехновичи тые три человека и сбратьею, и с детьми их, и с внуками, и тые пашни, и дубровы, и лес ему дали со всим, по тому как тое сельцо вышэй писаное сдавна, и тые пашни, и дубровы в своих границах мают, и как на нас держано. А ввязати его в то послали есмо дворянина нашег о Богдана Алексиевича”.

Для выясненнія далейшага гісторычнага лёсу Касцюшкай прыведзены дакумент мае выключнае значэнне (нездар ма прывілей 1509 года ахвотна цытуючы шматлікія біёграфы Тадэвуша Касцюшкі [51]).

Якую новую інфармацыю ён утрымлівае?

Адразу пасля прачытання адчуваеца, што прывілей не з'яўляеца пацвярджэннем нікага ранейшага даравання. Кароль і вялікі князь называе Касцюшку “дзякам нашым”. На гэтай падставе апошняга звычайна лічаць служачым велікакняскай канцылярыі за часоў Аляксандра Казіміравача і першых гадоў панавання Жыгімонта Старога (прыкладна паміж 1492 і 1509 гадамі). Аднак цяжка пагадзіцца з прафесарам Ф. Канечным, які сцвярджаў, што ў канцылярыі Касцюшкі Фёдаравіч займаў

нейкую “вышэйшыю ступень” [52]. Для такога дапушчэння бракуе пісмовых дадзеных. Затое нават з дапамогаю скупых звестак, прыведзеных у прывілеі, можна ўзнавіць пэўныя моманты першапачатковай гісторыі Сяхновіч (да 1509 года).

Дакладны час заснавання “сяльца” вызначыць цяжка. Аднак на момант дарэння ў ім ужо жылі трох пакаленін сялян, таму паселішча ўзнікла не пазней за сярэдзіну XV стагоддзя.

Спачатку Сяхновічы належалі вілікаму князю. Казімір Ягайлавіч надаў некалькі вёсак (у тым ліку і Сяхновічы), аб'яднаныя пад называю “Сцяпанаўскія паселішчы”, свайму службоўніку Тышку (Цішку) Хадковічу Каранёўскуму [53]. Каля 1500 года [54] Тышка быў забіты Пацам, ягоная спадчына перайшла да жонкі і пяцёх сыноў.

У прывілеі згадваецца берасцейскі намеснік Станіслаў Осцікавіч. Аднак ні Ю. Вольф, ні А. Банецкі не ведалі яго ў якасці старосты (ці намесніка) берасцейскага. Разам з тым у спісах намеснікаў [55] паміж Станіславам Міхайлавічам Пятковічам (намеснік берасцейскі ў 1498 – 1503 гадах) і Васілем Львовічам Глінскім (староста ў 1506 – 1508 гадах) утварылася пэўная лакуна, таму верагодна дапусціць, што Станіслаў Рыгоравіч Осцікавіч (Осцік) (? – 1519) [56] намеснічай у Брэсце менавіта паміж 1503 і 1506 гадамі.

Толькі ў гэты тэрмін як вышэйшая службовая асоба на Брэстчыне ён меў права адняць у Тышкевічаў частку пожняў ды лясоў і перадаць іх у карыстанне каралеўскім (велікакняскім) сялянам з вёсак Арэпічы (на поўначы сучаснай Жабінкаўшчыны) і Жылічы (магчыма, скажоннае напісанне назвы суседніх вёскі Жыцінь).

Такім чынам, Сяхновічы зноў апынуліся ў валоданні літоўска-польскага гаспадара. Нарэшце, сваім прывілеем 1509 года Жыгімонт I уз нагароджвае Касцюшку Фёдаравіча і перадае яму ва ўласнасць Сяхновіцкі маёнтак.

Вядома, рацэнне вілікага князя не паспрыяла ўсталяванню добрауседскіх адносін між новымі і старымі ўласнікамі. Хутка адбыліся першыя сутыкі з-за зямлі.

27 мая 1529 года падляшскі ляснічы Пацей Тышковіч Каранёўскі [57] здолеў вярнуць сабе частку лясоў і палёў каля вёсак Драмлёва (былая вёска на Жабінкаўшчыне, знішчаная нямецкімі карнікамі ў 1942 годзе) і Гневава (сучаснае месцазнаходжанне не высветленае).

Спрэчка адбывалася пад наглядам велікакняскіх арбітраў. А рацэнне па справе выносіў сам Жыгімонт I. Касцюшка Фёдаравіч (ці, яго называю К. Нясецкі, – *Сяхно Фёдаравіч Касцюшка* [58]) для доказу сваіх правоў прадставіў толькі 171 сведку з ліку людзей “простых і далёкіх”, у той час як Пацеевы паказанні пацвердзілі 222 суседзі акалічныя, у тым ліку шэсць шляхціцаў [59]. Вядома, Касцюшка справу прайграў.

ІМЯ СТАНОВІЦЦА ПРОЗВІШЧАМ

У біографіях Пацея і Касцюшкі мелася агульная рыса: абодва былі факты чны мі заснавальнікамі сваіх родаў, ад іх імён утварыліся вядомыя на Брэстчыне і далёка за яе межамі прозвішчы Пацеяў і Касцюшкага. У абедзвюх сем'ях у рэшце рэшт з цігам часу з'явіліся славутыя нашчадкі: епіскап брэсцкі ды ўладзімірскі Іпакій Пацея і генерал Тадэвуш Касцюшка.

Усе актавыя лісты, складзеныя пры жыцці першага сяхновіцкага ўладара, нязменна і пераканаўча называюць яго “КОСТ ЮШКО”. Бяспрэчна, імя ўзнікла як памяшальная форма лацінскага імя Канстанцін [60]. Аднак усялякія спробы замест назвы “КОСТ ЮШКО / КОСЦЮШКО / КАСЦЮШКА / KOŚCIUSZKO” ўжываць поўную ягоную форму, як гэта робяць амаль усе біографы Касцюшкага [61], трэба прызнаць неапраўданы мі.

Імёны тыпу “ТИШКО” (замест Цімафей), “ИВАШКО” (замест Іван), “МОЖЕЙКО” (замест Майсей), “ВАСКО” (замест Васіль), “ХОДКО” (замест Фёдар), якімі карысталіся Хадковічы-Каранёўскія, а таксама “ГУРКО” (замест Рыгор) і “КОСТЮШКО” (замест Канстанцін), якія ўжывалі Касцюшкі-Сяхновіцкія, для XV – XVI стагоддзяў лічыліся нарматыўнымі, зацверджанымі ў шматлікіх справаводчых паперах [62].

Тым больш, што ў разгледжаных намі вышэй актах ад 1511 і 1545 гадоў побач з Касцюшкамі Фёдаравічамі нязменна сустракаецца імя князя Канстанціна Іванавіча Астрожскага, пададзенае ў варыянтах: “КОСТЕНГИН / КОСТЕНТЬГИН, КОСТАНТИН / КОСТИАНТИН”.

Атрымліваецца, што для сярэдняга і дробнага баярства ў той час нярэдка ўжываліся памяшальныя формы, а вышэйшае дваранства насіла імёны, якія мелі поўную форму.

Аднак чаму менавіта імя Касцюшкі Фёдаравіча, а не ягонага бацькі пазней ператварылася ў сямейнае прозвішча? Для адказу на гэтае пытанне патрэбна ўважлівей разгледзець кар'еру Касцюшкі.

Пасля набыцця спадчыннага Сяхновіцкага маёнтка, як вынікае з акта ад 15 студзеня 1515 года, ён зрабіўся “дваранінам гаспадарскім”, выкануцьцем даручэнняў вялікага князя. Напрыканцы 1514 года (ці ў самым пачатку наступнага) Касцюшко Фёдаравіч збіраў вайсковы падатак (“серабшчыну”) з земляў Кобрынскага княства [63].

Тут да месца будзе цалкам прывесці згаданы дакумент, які дазваляе дадаць некаторыя фарбы да партрэта заснавальніка Касцюшкавай радзіны:

“Я, Ян Миколаевич, маршалок земский, державца Слонимский. Жаловал нам дворянин господарьскии Костюшко Федорович на маршалка господарьского на пана Венслава Костевича: коли господарь его милость казал мне на людех его Кобринских совите серебщину правити, иж на рок серебщины до скарбу господарьского не отдали; и велел ми его милость децкован с сохи по грошу взятия; и я пане его в Кобрине был с листы господарьскими; и едучи с Кобриня, пограбил был

есми в людеи за тое децкованье шестеро конеи; и они, мене угнавши тыи вси кони свои, и надто еще моих власных шесть конеи отняли и иниши речи побрали.

И пан Венслав к тому мовил: был ты у пане моее, и она тебе за то чистила и даровала; и ты, едучи оттуль, безвинннее в людеи моих пограбил 17 конеи. Ино в том смотрел нас староста берестейскии пан Юръи Ильиничъ а князь Семен Чорторышкии и нашли тебе в том винного, и тыи кони кавали тебе зася людем моим поотдавати. А естли будет пан Юръи и князь Семен в том мене с тобою не судити, готов хочу в том винен без каждого права быти.

И Костюшко рек: пан Юръи и князь Семен в том мене не судили, нежли только перед их милостью размова была, а конца праву их милость не вчинили.

И мы то отложили до пана Юръя и до князя Семена их милости. И потом, будучи в Берестыи, поведили мне туую речь пан Юръи и князь Семен их милость тым обычаем: была дей в том размова перед нами, права ни которого не было, они тежъ конца есмо тому межи ними не вчинили.

Ино мы, подле их милости отповеди, пана Венслава нашли в том винного и казали есмо ему Костюшка в том перееднати и за то ему досыть вчинити; а в таковои речи господаря его милости?

Як бачым, нягледзячы на тое, што Касцюшка дзейнічаў афішына, у межах закону і ў пацверджанне сваіх паўнамоцтваў прадставіў гаспадарскі ліст, кобрынскія падданыя абрабавалі яго ў дарозе, а ўладары Кobre на – княгіня Ганна Сямёнаўна Кобрынская (? – 1519) і яе муж Венслаў (Венцлаў) Касцевіч (каля 1480 – 1532) – спрабавалі перад земскім маршалкам Янам Радзівілам (каля 1474 – 1522) бараніць рабаўнікоў. Аднак вялякі князь Жыгімонт I уступіўся за свайго служэбніка і прымусіў В. Касцевіча выдаць Касцюшку кампенсацыю за шкоду, якую той пацярпеў пры выкананні дзяржайнага даручэння.

Пад 1528 годам у справаводстве ВКЛ Касцюшка Фёдаравіч выступае ўжо ў якасці баярына (1 мая названага года ён згадваўся сярод камянецкіх баяраў у “Перапісе войска Вялікага княства Літоўскага”) [64]. У 1537 – 1538 гадах заснавальнік роду Касцюшкай-Сяхновіцкіх нядоўгі час выконваў абавязкі гаёуніка ў Белавежской пушчы [65].

Функцыі гэтай службовай асобы, якая прызначалася ў дапамогу камянецкаму намесніку, выражана акрэсліва ліст Жыгімонта Старога [66]:

“А што перед тым, на наши приезд гаевник каменецкий давал кони, того он вісе не мает давать. А з дани медовые мает братии себе третью часть, а нам мает давать две части”.

Аднак нядоўга плацфю Касцюшка Фёдаравіч сваёму гаспадару “дані мядовыя”. Ужо праз год ён быў абвінавачаны ў нейкіх хітрыках пры набыцці пасады, і за тое вялікі князь гаёуніцтва Касцюшку пазбавіў і паставіў на ягонае месца нейкага Яцка Чарнеўскага, які быў гаёунікам яшчэ да Касцюшкі [67].

Да таго ж, Касцюшка Фёдаравіч ужо сумяшчаў пасады камянецкага судзі і гараднічага [68]. (За ўсю шматвяковую гісторыю Камянца сяхновіцкі гаспадар быў адзіным, хто менаваўся гараднічым гэтага горада).

Апроч таго, у 1543 годзе ён быў велікакняскім камісарам пры размежаванні спрэчных земляў, а прыкладна ў той жа час (да 1549 года) уздельнічаў у замене каралеўскіх і шляхецкіх надзелаў каля Старога Сяла (Жабінкаўскі раён) на Берасцейшчыне [69].

Такім чынам, грамадская дзеянасць Касцюшкі Фёдаравіча была дастаткова актыўнаю, каб зрабіцца ўзорам для ягоных нашчадкаў. Бліскучая кар'ера (ад звычайнага баярына да фактычнага кіраўніка старажытнага памежнага горада-крэпасці) адыграла сваю ролю ў замацаванні імя Касцюшкі за ўсім ягонымі нашчадкамі ў якасці прозвішча. Калі ягоныя сыны яшчэ карысталіся імем па бацьку (у форме “КОСТЮШКОВИЧЫ” [70]), то ў далейшым нормаю стала звацца “КОСТЮШКАМИ / КАСЦЮШКАМИ”.

Імя слыннага продка стала часткаю спадчыны, якая трывала замацавалася за радзінаю.

ПРЫДОМАК

У афіцыйным справаводстве Вялікага княства Літоўскага Касцюшкі найчасцей не задавальняліся адным толькі прозвішчам, утвораным ад імя продка, і называлі сябе, паводле традыцыі, замацаванай у дваранскім асяродку, Касцюшкамі-Сяхновіцкімі. Другая частка прозвішча – гэтак званы прыдомак (польскае *przydomek*) [71] – паходзіла ад *назвы спадчыннагамаёнтка*.

У заўвагах да ўласных успамінаў Фадзей Булгарын тлумачыў слова “придомок” як “родоуказание, т.е. указание, из какого рода или дома происходит фамилия” [72].

Як вядома, прыдомкі мела значная колькасць беларускіх шляхецкіх родаў, у тым ліку і найбліжэйшыя суседзі Касцюшкай – Здзігавецкія, Каранёўскія, Непакойчыцкія ды іншыя.

Прыдомак, на думку тых, хто яго ўжывалі, надаваў большую значнасць прозвішчу, своеасабліва падвойваючы яго, дазваляў адразніваць розныя галіны аднаго роду ці ўвогуле аднафамільцаў [73].

Прыдомак Касцюшкай паказваў на іх спадчыннае валоданне (“дваранскае гнязда”) і ўжываліся галоўным чынам у афіцыйным справаводстве, пачынаючы з XVI стагоддзя. (Да прыкладу, ужо сын і ўнук Касцюшкі Фёдаравіча на старонках справы 1589 года зваліся Касцюшкамі-Сяхновіцкімі [74].)

У XVII стагоддзі пад урадавымі дакументамі, у прыватнасці, пад інструкцыямі дэпутатаў дзяржаўных сеймаў, Касцюшкі падпісваліся найчасцей менавіта як Касцюшкі-Сяхновіцкія. Напрыклад, 30 ліпеня 1670

года з чатырох Касцюшкай усе назвалі сябе Касцюшкамі-Сяхновіцкімі, а 15 красавіка 1697 года з сямірых – шасцёра [75].

Такая сямейная традыцыя працягвала існаваць і ў XVIII стагоддзі. Сам генерал Тадэвуш Касцюшка, які звычайна карыстаўся толькі першано часткаю радавога прозвішча, калі справа тычылася сямейных валоданняў на Берасцейшчыне, ужывала поўную форму прозвішча [76].

Нярэдка прыдомак займаў месца перад асноўным прозвішчам, а часам нават выцясняў апошніе. Дарэчы, гэта знайшло адбітак у польскай традыцыі, дзе Касцюшкай часам завуць проста Siechnowscy (“Сяхноўцы”, у сэнсе – Сяхновіцкія).

Ужо сыны Касцюшкі ўтварылі дзве галіны сям'і, якія ў сучаснікай (для адрознення) называліся Касцюшкамі-Іванавічамі і Касцюшкамі-Фёдаравічамі [77].

Акрамя таго, як мы адзначылі вышэй, прыдомак быў патрэбны і дзеля адрознення ад шматлікіх аднафамільцаў Касцюшкаў, якія жылі ў розных частках Вялікага княства і зваліся Касцюшкамі-Валожсанічамі, Касцюшкамі-Валожынічамі, Касцюшкамі-Хабатоўскімі і іншымі [78].

КАСЦЮШКАЎ ГЕРБ

Як і іншыя беларускія шляхецкія сем'і Касцюшкі-Сяхновіцкія шырока карысталіся ўласным гербам – спадчынным знакам, дзяякуючы якому яны адрозніваліся ад іншых родаў.

Касцюшкай герб быў названы “РОХ-ІІІ” (Roch Tercio), каб адразнівацца ад іншых, больш саражытных і значна пашираных (галоўным чынам на тэрыторыі Польшчы) гербаў “Рох-І” і “Рох-ІІ” (іншыя іх назвы – “Калюмана” (“Калумна”) і “Пяршхала”) [79].

У першай палове XIX стагоддзя памылкова лічылася, што свой герб Касцюшкі набылі на знакамітым Гарадзельскім сойме 1413 года, дзе ўпершыню польская шляхта далучыла да свайго асяродку і надала ўласны прыватны гербы асобным прадстаўнікам беларуска-ліцвінскай шляхты [80]. Аднак сярод тых, хто падпісаў пагадненне ў замку Гарадле на Заходнім Бугу 2 кастрычніка 1413 года продкі Касцюшкай-Сяхновіцкіх не выяўленыя [81].

Герб Касцюшкай-Сяхновіцкіх упершыню згадваў ІІІ. Акольскі, які лічыў, што “Рох-ІІІ” быў нададзены ўжо заснавальніку рода каралём і вялікім князем Казімірам Ягайлавічам разам з перадачай яму ў спадчыну Сяхновічай. Сучасны біёграф Тадэвуша Касцюшкі Б. Шындлер лічыць гэтую інформацыю памылковаю і выказваеца за XVII стагоддзе як верагодны час з'яўлення Касцюшкавага герба, аднак тады ўзнікае пытанне, на якое не ўстане адказаць даследчык: які радавы знак наслілі сяхновіцкія ўладары да таго часу, пакуль не прыдбалі “Рох”? [82].

Акрамя Касцюшкай, “Рох-ІІІ” ужывалі Гуркі, Каршы і Расудоўскія, аднак, Каспар Нясецкі меркаваў, што ўпершыню гэты герб быў створаны каля сярэдзіны XV стагоддзя менавіта для сяхновіцкіх уладароў [83].

Заўважым таксама, што да “Роха-III” былі далучаныя ўсяго толькі чатыры шляхецкія сям’і. Усе яны паходзілі з Берасцейскага ваяводства, а гэта можа сведчыць на карысць іх даволі блізкага сваяцтва. З ліста 1545 года нам ужо вядомае імя аднаго з братоў Касцюшкі Фёдаравіча – Гурка (№ 3). Магчыма, іншыя Фёдаравічы былі заснавальнікамі радоў Каршаў і Расудоўскіх [84].

Традыцыйна касцюшкайскі герб уяўляе сабою наступную геральдyczную кампазіцыю:

“У чырвоным полі шытыта знаходзяцца трывяглыя насечкі (пласціны); кожная наступная насечка даўжэйшая за папярэднюю; на апошній – самай большай – змешчаная стылізаваная лілея са срэбра (такая самая лілея месціца і на шаломе, над дваранскаю залатой каронай, але ўжо без насечак); шалом упрыгожваюць таксама трывяглыя пёры” [85].

Герб Касцюшкай неаднойчы публікаваўся [86], прычым не заўсёды прыведзене вышэй апісанне цалкам супадала. Напрыклад, насечкі часам майваліся іншых памераў: на самым версе знаходзілася самая меншая з іх, як гэта было на выяве Касцюшкавага герба, змешчанага ў актах, што прадастаўляліся ў XIX стагодзіні пры пацверджанні дваранства Касцюшкай [87].

Выява герба “Рох-III” і сёння яшчэ ўпрыгожвае з тарца саркафаг генерала Т. Касцюшкі, які захоўваецца ў каралеўскай паходзяніне на Вавелі ў Кракаве (труна выкананая таленавітгым разбяром Паола Філіпі паводле малюнка італьянскага дыпольскага архітэктара Франчэска Ланчы). Родавы герб таксама шырока выкарыстоўваўся ў 1818 годзе падчас перазахавання астанкаў героя [88]. А ў музее князёў Чартарыйскіх у Кракаве аздабляюць калекцыю 17 бронзавых шчытоў з гербам Т. Касцюшкі [89]. Ёсьць выявы гэтага шляхецкага знака таксама ў Сяхновіцкім мемарыяльным пакоі.

Дакладна вядома, што, апроч сямейнага герба, асобныя прадстаўнікі роду Касцюшкай-Сяхновіцкіх ужывалі уласную пячатку (сыгнет). Яна ўяўляла сабою пярсцёнак, які звычайна гаспадар трывяглы пры сабе (насіў на мезеным пальцы левай руکі). З дапамogaю сыгнета Касцюшкі надавалі падпісаным і мі дакументам юрыдычную сілу.

Пячаткі, у адрозненне ад герба, знішчаліся на магіле пасля смерці ўладальніка [90], таму ніводзін сыгнет Касцюшкай-Сяхновіцкіх не дайшоў да нашых часоў, хоць у дакументах пра іх ужыванне існуюць бяспрэчныя згадкі (як, напрыклад, у прыведзеным вышэй лісце Жданы Фёдаравы) [91].

ПРА КНЯЗЁЎНУ ГАЛЬШАНСКУЮ

Біёграфамі Касцюшкай часам уздымаецца і яшчэ адно ды скусійнае пытанне, якое тычыцца асобы жонкі Касцюшкі Фёдаравіча.

Паводле традыцыі, пачатак якой ізноў жа быў пакладзены Тадэвушам Корзанам, пачынальнікі роду ўзяў выгодны шлюб з князёўнай

Ганнай Гальшанская і такім чынам парадніўся з найстаражытнейшаю сям'ёю гісторычнай Літвы [92].

На працы XV – XVI стагоддзяў з князямі Гальшанскімі герба “Гіпацэнтаўр”, якія стаялі ля самых вытоку Вялікага княства Літоўскага, радніліся слынныя дзяржавныя дзеячы, у тым ліку – кароль польскі Уладзіслаў II (Ягайла), вялікі князь літоўскі Вітаўт Кейстутавіч, князі Сямён Кобрынскі і Балеслаў Мазавецкі, гаспадар малдаўскі Ілья I [93].

Сучаснікамі Касцюшкі Фёдаравіча былі некалькі князёўнаў Гальшанскіх з імем Ганна. Якая з іх магла стаць жонкаю сяхновіцкага ўладара?

Т. Корзан называў бацькам Ганны князя Юрыя Гальшанская. Аднак гэта малаверагодна, хоць ужо вядомыя нам Юрый Сямёновіч і ягоны ўнук Юрый Іванавіч Гальшанскія сапраўды мелі дачок з імем Ганна. Аднак, першая была значна старэйшая за Касцюшку, а другая з'яўлялася жонкаю нейкага Кірдзея [94].

Прафесар Т. Корзан, зразумела, скіляўся да кандыдатуры апошніяй, прычым дадаваў: шлюб з панам Кірдзеем “не выключаў мажлівасці” таго, што Ганна бралася шлюбам і з Касцюшкам, перад ці пасля Кірдзея [95].

Аднак гэтае дапушчэнне цяжка стасуецца са сведчаннем дакументаў Літоўской Метрыкі, выяўленымі ў 1880-ых гады Юзафам Вольфам. Яны тычыліся сям'і Ганны.

Яе бацька быў двойчы жанаты. Ганна нарадзілася ад другога шлюбу з Марыяй Андрэеўнай Сангушкаю, заключанаму ў 1522 годзе. У княгіні Марыі было ад Ю.І. Гальшанская сем дзяцей, у тым ліку пяць дачок [96]. Калі нават дапусціць, што Ганна з'яўлялася самым старэйшым дзіцём у сям'і, узросту, з якога яна магла мець дзяцей, дзячына магла дасягнуць не раней за 1537 – 1538 гады. Аднак старэйшы сын Касцюшкі нарадзіўся значна раней – каля 1530 года, а ўсяго ў сяхновіцкага гаспадара было не меней за 13 дзяцей [97]!

У 1924 годзе польскі гісторык А.М. Скалкоўскі выдаў працу пад шматзначаю назваю “Касцюшка ў святле найноўшых даследаванняў”, дзе яшчэ больш заблытаў пытанне, паколькі назваў Ганну з Гальшанскіх Касцюшкаву “ўдавой ваяводы троцкага М. Гаштольда” (памерлага ў 1483 годзе) [98], аднак ягоная “ўдава”, атрымліваеца, памерла яшчэ раней – у 1480 годзе [99]!

Такім чынам, нават тэарэтычна ніводная з прапанаваных кандыдатаў на ролю жонкі Касцюшкі Фёдаравіча не падыходзіць.

Аднак існавала яничэ адна Ганна Гальшанская, імя якой толькі аднойчы сустракаеца на старонках старадаўніх дакументаў.

У 1507 годзе перад Жыгімонтам I паўсталі справа нашчадкаў князя Юрыя Сямёновіча Гальшанская, у якой “Юрый Іванавіч Дубровіцкі выклікаў на суд свайго дзядзьку князя Аляксандра Юр’евіча, віленскага кашталяна, і свою цётку княгіню Сямёнову Юр’евіча Настассю і ейную дачку Ганну”, каб высветліць з імі пытанне пра падзел маёмаў [100].

Згаданыя Сямён і Настасся Гальшанскія пабраліся шлюбам у 1481 годзе, таму іх дачка Ганна, якая нарадзілася не раней за 1482 і не пазней за 1490 год, была амаль равесніцаю Касцюшкі і, безумоўна, магла ў будучы м стаць ягонай жонкай.

Мы не можам цалкам адхіляць і версю, што “князёўну Гальшанскую”, заснавальніцу “па кудзелі” роду Касцюшкай-Сяхновіцкіх, *проста прыдумаў* Т. Корзан, магчыма абапіраючыся на нейкія легендарныя сямейныя радаводы, якія не дайшлі да нашых дзён, але былі яшчэ даступныя вядомаму навукоўцу напрыканцы XIX стагоддзя.

Частка 2

ПЕРШЫЯ ПАКАЛЕННІ ДОЧКІ КАСЦЮШКІ

Калі з першых двух пакаленняў сям'і, разгледжаных вышэй, вядомы сёння толькі адзінкавыя асобы, дык з прадстаўнікоў трэцяга пакалення мы ўжо ведаєм 13 чалавек – усе яны былі дзесяткі Касцюшкі Фёдаравіча і князёўны Гальшанскай, пачынальнікаў славутай радзіны.

Першыя радкі радаводу займаюць сыны Касцюшкі – Іван (1530? – 1571) (№ 7) і Фёдар (1540? – 1622) (№ 8), якія заснавалі дзве галоўныя лініі роду.

Старэйшая галіна (“Іванавічы”) пасляхова дайснавала да ХХ стагоддзя. Яе шляхецтва было пацверджанае ў Расійскай імперыі (1852 год) і запісана ў “Першую кнігу двараства Гродзенскай губерні” [101].

А вось малодшая галіна (“Фёдаравічы”) “па мячы” (з мужчынскага боку) згасла ў 1817 годзе – са смерцю генерала Тадэвуша Касцюшкі, які не пакінуў пасля сябе прамых нашчадкаў [102].

Апроч двух сыноў, з якімі больш падрабязна мы пазнаёмімся пазней, Т. Корзан налічыў у Касцюшкі шмат дачок, праўда, імёнаў ніводнаіз іх ён не ведаў, і толькі пералічыў для некаторых прозвішчы мужоў.

На падставе знайдзеных дакументаў мы маём магчымасць цяпер часткова запоўніць гэтыя прабелы.

Адна Касцюшкайна – Ганна (№ 9) напрыканцы XVI ці ў самым пачатку XVII стагоддзя ўзяла шлюб з зямнінам Янам Косцем. (Тадэвуш Корзан у радаводзе Касцюшкай паказаў, што ажно дзве не названыя па імёнах дачкі Касцюшкі Фёдаравіча былі за Косцямі, аднак гэта сумнеўна). Ян Косця атрымаў у 1602 годзе ад караля і вялікага князя Жыгімонта III Вазы маёнткі Зброгі (Брэсцкі раён) і Старое Сяло ў Берасцейскім ваяводстве [103].

Таму Ганна лічыцца прадаўжальніцай “па кудзелі” (з жаночага боку) роду Косця-Збіржскіх, шырока вядомага ў гісторыі Брестчыны [104].

Документы Літоўскай Метрыкі дазваляюць з вялікай долей верагоднасці меркаваць, што ў Касцюшкі Фёдаравіча была яшчэ адна дачка, якая наслала імя Ганна (№ 16). (Наяўнасць у адной сям'і некалькіх дзяцей з аднолькавым імем было нярэдкасцю ў сярэднявеччы [105]). Ганна Касцюшкайна пабралася шлюбам з берасцейскім зямнінам Астафіем Навіцкім і мела ад яго сына Афанасія. 26 студзеня 1566 года яна атрымала ад гаспадара Жыгімонта Аўгуста прывілей на засценак ва ўрочышчы Убрышчы, які “*мает она сама, дети и потомки ее... держати и вживати вечные часы, а намъ с того службу земскую военную служити*” [106].

Яе сястру Багдану Касцюшкайну (№ 10) пасватаў пан Пётр Целяціцкі. Вясною 1577 года Багдана “*дала, даравала і на вечнасць запісала дочкам сваім: Фядоры, Зафеі, Васілісе, Марыне і Аляксандры*” трэцюю частку свайго маёнтка ў Цяляцічах, які перайшоў да яе ў спадчыну ад памерлага мужа П. Целяціцкага. (Астатнія дзве часткі, запісаныя ў 600 копах грошаў, яна ахвяравала сваім сынам Фёдару і Адаму Целяціцкім) [107].

Іншыя Касцюшкайны былі за панамі Ажэшкам, Юдыцім, Сузіным. Апошні ў 1589 годзе трymаў за сабою вёску Семенаўцы (на Жабінкаўшчыне), якая пазней перайшла ў спадчыну да Касцюшкай-Сяхновіцкіх. З перапісу 1567 года вядомы шляхціц Багдан Сузін, які з’явіўся пад Чырвонае Сяло разам з Іванам Касцюшкавічам, магчымы, ён і быў мужам сястры Івана [108].

ПЕРШАЕ РАЗГАЛІНАВАННЕ РОДУ

Віленскі прафесар Фелікс Канечны сцвярджаў, што Касцюшка Фёдаравіч пакінуў сы нам пяць вёсак і чатыры маёнткі, аднак не называў гэтых населеных пунктаў [109].

Паспрабуем запоўніць гэты прабел.

Першымі ў спісе павінны былі юці, зразумела, Сяхновічы – спадчыннае сямейнае гняздо Касцюшкай-Сяхновіцкіх на працягу XVI – XIX стагоддзяў, аснова іх зямельных валоданняў [110].

Далей размова ішла пра Ліневічы (у Пружанскім раёне) і Ступічава. Апошнія, змешчаныя недалёка ад Камянца, у якім Касцюшка быў гараднічым, магчымы, былі нададзеныя яму літоўскім гаспадаром за верныя паслугі [111].

Наконт гэтых валоданняў Т. Корзан выказваўся вельмі асцярожна: ён не адмаўляў цалкам прыналежнасці Ліневічаў і Ступічава Касцюшкам, але і не знайшоў сярод сямейных архіваў дакументаў, якія б пацвярджалі іх праваў на гэтых вёскі [112].

Урадавыя і судовыя пастановы, што зберагліся да нашых часоў, дазваляюць прасачыць лёс Ліневічаў (іншыя назвы – Лінова, Лінёўка, Аранчыцы) толькі з другой паловы XVII стагоддзя [113]. Аднак традыцыя, заснаваная на працах Ш. Акольскага, К. Нясецкага і А. Банецкага, сцвярджае: гэты маёнтак у часы вялікага князя Аляксандра Казіміравіча (1492 – 1506) быў перададзены Касцюшкам [114].

Ступічава (у адрозненні ад Ліневічаў) на працягу XVI стагоддзя неаднаразова выступала менавіта як касцюшкайская ўласнасць [115].

Апошнім маёнткам, пра які мог весці гаворку Ф. Канечны, былі Пеляпелкі (сучаснае месцазнаходжанне не выяўлена), купленыя Касцюшкам Фёдаравічам у 1537 годзе ад чатырох камянецкіх баяраў за 80 коп літоўскіх грошаў [116].

Жыгімонт I дараваў прывілей на атрыманне маёнтка ва ўласнасць без выслугі. Але ўжо праз год вялікі князь пазбавіў Касцюшку гэтага

валодання разам з пасадай гаёуніка. Надзеі вярнуць некалі прыдбаны надзел Касцюшкі-Сяхновіцкія не гублялі. Вядома, што ўнук Касцюшкі пан Мікалай Іванавіч Касцюшка-Сяхновіцкі (№ 22) вясною 1589 года скардзіўся, што з ягонай сядзібы была скрадзена скрыня з паперамі, сярод якіх захоўваўся “*ліст на тое, што выкупіў* [ён, пан Мікалай – А.Б.] *маёнтак Пеляпелкі ў пана Паўла Крычкоўскага за паўтараста копрошай*” [117].

Такім чынам, пан Мікалай Касцюшка засведчыў, што Пеляпелкі некалі былі валоданнем ягонай сям'і. Па невядомых для нас прычынах Касцюшкі гэты маёнтак страцілі, але канчаткова ад сваіх правоў на яго не адмовіліся, а таму каля 1589 года дамагліся зноў яго выкупіць.

Трэба яшчэ дадаць, што асаблівасць рассялення шляхты ў Вялікім княстве Літоўскім заключалася ў тым, што дваранскія сядзібы-двары знаходзіліся, як правіла, на пэўнай адлегласці ад вёсак. Тому, калі Ф. Канечны гаварыў пра пяць Касцюшковых вёсак (“*весяў*”), ён, хутчэй за ўсё, мёў на ўвазе Вялікія і Малыя Сяхновічы, Лінова, Ступічава і невядомае цяпер паселішча Пеляпелкі.

26 лістапада 1561 года адбыўся першы значны падзел касцюшкай спадчыны [118]. Адначасова настаў і канчатковы падзел роду. (Т. Корзан падкрэсліваў, што з гэтага часу з'явіліся “*дзве лініі, якія больш ніколі не сыходзіліся*”).

ГРАМАДСКАЕ СТАНОВІШЧА

З самага пачатку сяхновіцкія ўладары займалі даволі сціплае становішча ў грамадстве. Пра гэта сведчыць дадзеныя так званых “Попісаў войска Вялікага княства Літоўскага”, якія складаліся ў 1528, 1565 і 1567 гадах [119].

Галоўная мэта такіх мерапрыемстваў заключалася ў праверцы баяздольнасці і мабілізацыйных магчымасцяў шляхецкага апалчэння. (Гэта было тым больш важна, што апошнія два “*попісы*” адбываліся ва ўмовах Інфлянцкай (Лівонскай) вайны 1558 – 1583 гадоў).

1 мая 1528 года на перапіс з'явіўся Касцюшка Фёдаравіч з трymа добраўзброенымі вершнікамі. Сучасныя даследчыкі на падставе “*попісаў*” па рознаму падзяляюць шляхту ВКЛ на катэгорыі. А.П. Грыцкевіч і М.Ф. Спрыданаў лічачь шляхціцаў, падобных да Касцюшкі Фёдаравіча, “*дробнымі феадаламі*”, а класіфікаваў В.С. Мянжынскага дазваляе аднесці яго нават да шляхты “*сэрэдняй руки*” [120].

Пасля падзелу 1561 года карціна змянілася. На попіс 1565 года браты Касцюшковічы прыехалі 7 жніўня, адначасова, але выстаўлялі сваіх вершнікаў ужо па-асобку: Іван прывёў аднаго ваяра ў панцыры, узброенага ашчэпам, а Фёдар выставіў двух экіпіраваных слуг. Касцюшкі былі залічаныя ў Берасцейскую харугву (полк), узначаленую панам Кірдзеем Крычаўскім [121].

Праз два гады, на перапіс 1567 года, што адбываўся ля Чырвонага Сяла пад Маладзечнам, браты з'ехаліся ўжо ў розныя часы [122].

Спачатку 28 верасня з'явіўся Фёдар, які ставіў з Сяхновічай і Ступічава свайго вершніка ў панцыры з прылбцай і рагацінай. А 1 кастрычніка прыбыў і старэйши Касцюшкавіч. Са сваіх частак спадчынных маёнткаў ён выдзяліў у велікакняскія войска “кони два збройно”, прычым аднаго з іх – на “ласку господарську”, гэта значыць па сваім уласным жаданні, а не па абавязку [123].

Атрымліваецца, што пасля падзелу, у 60-ых гадах XVI стагоддзя, Касцюшкі ўжо запічваліся да “найдрабнейшай шляхты”.

Нягледзячы на гэтую акалічнасць, Касцюшкі-Сяхновіцкія піранейшаму карысталіся вялікаю пашанаю ў мясцовай шляхты, пра што сведчыць вылучэнне Івана Касцюшкавіча на берасцейскім павятовым сойміку ў дэпутаты на “вальны” (агульны) сойм, які праходзіў вясною і летам 1568 года ў Гародні [124]. На адным з апошніх соймавых пасяджэнняў (10 ліпеня 1568 года) пан Іван разам з Багданам Тумінскім былі прызначаныя “бірчими на люд служебны” (зборшчыкамі падаткаў) у Берасцейскім ваяводстве [125].

СПРОБА АБ’ЯДНАННЯ СПАДЧЫНЫ

Іван Касцюшкавіч Сяхновіцкі памёр на Вадохрышча (6 студзеня) 1571 года.

Тадэвуш Корзан зусім слушна крыты каваў Ю. Барташэвіча і К. Вуйціцкага, якія лічылі, што Іван загінуў на Лівонскай вайне пры аблозе Дынабурга (Даўгапілс, Латвія) у 1577 годзе. Даследчык прыводзіў слова з дыкрэта земскага берасцейскага суда ад 15 студзеня 1586 года: “да зыходу з гэтага свету нябожчыка пана Івана на звень Трох Каралёў, рымскага свята, у гэдзе сем зесяц першым, як і сам пан Фёдар прызнаў, што таго дня (брат ягоны) памёр” [126].

Смерць прыйшла да старэйшага Касцюшкавіча заўчасна, калі яму было каля сарака гадоў. Такое дапушчэнне грунтуецца на пзўных ускосных аргументах. Па-першае, ягоны старэйши сын Мікалай Іванавіч упершыню выступае ў якасці паўнамоцнага ўдзельніка юрыдычнай справы толькі праз пятнаццаць гадоў (з 1586). Па-другое, малодшы брат Івана – Фёдар Касцюшкавіч памёр толькі ў 1622 годзе [127] і, такім чынам, *перажыў Івана больш чым на паўстагоддзя*.

Пасля смерці Івана ў ягоных валоданнях пачала гаспадарыць удава Ганна Фурс (Фурсаўна), праз якую Касцюшкі парадніліся з вядомым палеска-валынскім родам Дастаеўскіх, які даў у XIX стагоддзі вялікага пісьменніка Ф.М. Дастаеўскага [128].

Ганна Фурс паказала сябе вельмі здатнаю гаспадыняю. Менавіта пры ёй, дзякуючы шматлікім пагадненням між Касцюшкамі, паспяхова ішло далейшае “збиранне” сяхновіцкай спадчыны, хоць часам гэта і выклікала спрэчкі і канфлікты паміж родзічамі.

У 1570 і 1580-ыя гады Ганне з Фурсаў Касцюшкавай нярэдка даводзілася звяртацца ў берасцейскі суд, каб бараніць уласныя правы і правы сваіх дзяцей на землі [129]. У 1577 годзе яна нават здолела пашырыць валоданні, адсудзіўшы дзве валокі ворыва ад суседняга Непакойчыцкага маёнтка (цяпер не існуе, ягоныя рэшткі месцяцца каля Жабінкі). У лютым 1580 года Ганна ледзь не страціла лес каля Сяхновіч, адтоль сілаю зброя ў спрабаваў збройна сагнаць змянін Леў Пацей [130].

Напружаныя адносіны ў Ганны таксама захобуваліся з дзеверам. Фёдар Касцюшкавіч на пачатку чэрвеня 1577 года зрабіў спробу замацавацца ў Ступічаве, ігнаруючы дамоўленасць 1561 года.

Пазямельная спрэчка хутка перарасла ў адкрыту варожасць. Фёдар у прысутнасці судовых сведкаў аднойчы запатрабаваў ад братавай “учыніць яму справядлівасці” па справе забойства жывёлы. На тое Ганна дзёрзка адказала: “*Няхай Касцюшка першы ўчыніць мне справядлівасць, тады і я ўчыню!*” [131].

Калі Фёдару Касцюшкавічу не ўдалося сілаю аб'яднаць ў адных руках усю бацькову спадчыну, ён быў вымушаны ў 1577 годзе перадаць сваю частку Ступічава ў пажыццёвае карыстанне жонцы Таміле Міхайлауне Сасноўскай. З удавой Афанасія Навіцкага Тамілай Фёдар ажаніўся каля 1574 года. У якасці пасагу за ёй узяў маёнтак Клюкавічы (сённяшнє месцазнаходжанне невядомае). Немалаважна, што Афанасій быў пляменнікам Фёдара Касцюшкавіча, а таму гэты шлюб стаў яшчэ адною спробаю ўмацаваць ся мейнную спадчыну, да чаго паслядоўна на працягу ўсяго жыцця імкнуўся сяхновіцкі гаспадар [132].

Існуе меркаванне, што ў адрозненне ад праваслаўнага мужа Таміла была каталічкай, але Фёдар не патрабаваў ад яе змяніць веру [133]. Роўна праз дзвесце гадоў Касцюшкі і Сасноўскія зноў ледзь не парадніліся: у 70-ыя гады XVIII стагоддзя бурна развівалася рамантычнае, але нешчаслівае каханне паміж Тадэвушам Касцюшкам і Людвікай Сасноўскай, будучай княгініяй Любамірскай [134].

Зямельныя непаразуменні XVI стагоддзя паміж галінамі касцюшкайскай радзіны канчаткова былі вырашаныя праз земскі берасцейскі суд 15 студзеня 1586 года, калі Фёдар Касцюшкавіч склаў дамову з Ганнаю Фурсавай пра скасаванне ўсялякіх прэтэнзій, што ўзнікалі паміж абодвумя бакамі [135].

Гэтае пагадненне аформіла канчатковы “развод” старэйшай і малодшай галінаў Касцюшкай-Сяхновіцкіх.

МІКАЛАЙ ІВАНАВІЧ

У Івана і Ганны Касцюшкай было пяцёра дзяцей.

Абедзвюх сваіх дачок яны выдалі за блізкіх суседзяў. Старэйшая – Аўдоцця (№ 20) заручылася з Дэмітрам Сямёновічам Здзітавецкім, адным з уласнікаў блізкага Здзітаўца [136].

Другая пайшла за Рудольфа Рудніцкага, які ў канцы XVI стагоддзя валодаў часткамі Грыцэвічаў і Канатопаў на Жабінкаўшчыне, што дазволіла пазней Касцюшкам-Сяхновіцкім дамагацца ў гэтых мясцінах новых земляў.

Нам нічога не вядома пра малодшых сыноў Івана – Васіля (№ 23) і Андрэя (№ 24), акрамя іх імёнаў, прыведзеных Т. Корзанам. Праўда, у дзяржаўных справах 1585 года некалькі разоў згадваецца нейкі Андрэй Касцюшко, аднак вельмі сумнёўна, што ён быў сынам Івана Касцюшкавіча, паколькі пазначаўся як жыхар далёкага ад Сяхновічаў Упіцкага павета, а адночы нават быў названы “Мікалаевічам” [137].

Затое старэйшы сын – Мікалай Іванавіч Касцюшко-Сяхновіцкі (1560? – да 1646 гг.) (№ 22) – вельмі часта згадваецца на старонках справаводчых паміж 1586 і 1636 гадамі.

Мікалай Іванавіч стаў фактычным заснавальнікам старэйшай лініі сям'і, а тая частка Сяхновічаў, у якой ён стаў гаспадаром, ужо афіцыйна пачала звацца Іванаўшчынаю (Іванаўшчызною) [138].

Тройчы Мікалай Касцюшко абраўся ад Берасцейскага ваяводства дэпутатам Галоўнага трывбунала – найвышэйшай судовай установы Вялікага княства Літоўскага: у 1605, 1613 і 1623 гадах [139].

Вясной 1632 года пан Мікалай павінен быў удзельнічаць у надзвычайнім канвакацыі ў Варшаўскім сойме, аднак па нейкай прычыне не з’явіўся ў польскай сталіцы. Гэта магло тлумачыцца тым, што ў той самы час М.І. Касцюшко ў складзе камісіі, прызначанай князем Альбрэхтам Уладзіславам Радзівілам, прымаў ля Пружан ад арандатара Мойвеша Лазаровіча Шарашоўскую воласць [140].

Дзейнасць Мікалая Іванавіча ў адносінах да сялейнай спадчыны таксама была даволі бурнай, асабліва вясною 1589 года, пры вырашэнні справы рабавання Сяхновічаў [141].

Сутнасць канфлікту заключалася ў наступным. 11 красавіка 1589 года ў маёнтак М.І. Касцюшкі забраўся злодзей, які выкраў скрыню з паперамі, аднак, уцякаочки, згубіў сваю чырвоную рукавіцу. Па гарачых слядах сяхновіцкі ўладар паводле тагачасных судовых традыцыяў наступнага дня склікаў копны суд, на якім спрабаваў высветліць праўду (“на гоненье следу на коти вроцищом УГрад”).

Самае бурнае паседжанне адбылося 16 красавіка ў прысутнасці берасцейскага вознага К.М. Непакойчыцкага. У той дзень на капу сышліся прадстаўнікі 11 навакольных вёсак. І перад усімі Мікалай Касцюшко-Сяхновіцкі адвінаваціў шляхціца Яна Мачульскага, у якога на Вялікоднае

свята ў царкве бачыў падобную рукавіцу. За Я. Мачульскага ўступіўся ягоны стрыечны брат зямнін Дзмірый Здзітавецкі, а сам абвінавачаны заявіў: “*То руковица моя властная, которая дей у мене украдена, коли дей матка твоя з Сехнович вывозилася*” [142].

Такім чынам, справа непрыкметна перайшла ў сямейна-бытавую катэгорыю, паколькі ўсе яе галоўныя ўдзельнікі знаходзіліся ў пэўнай ступені сваяцтва: Дзмітр Здзітавецкі быў швагерам Мікалая Касцюшкі-Сяхновіцкага (у сваю чаргу, старэйшы сын Мікалая Павел пазней пабраўся шлюбам з Зоф'яй Здзітавецкай [143]). Акрамя таго, з прыведзенага выказвання Яна Мачульскага, як падаецца, што ўдава Івана Касцюшкавіча Ганна Фурсаўна (Фурс) да вясны 1589 года пераехала з Сяхновічаў у Здзітава (хутчэй за ўсё, пасля смерці першага мужа паўторна ўзяла шлюб з нейкім Здзітавецкім, якіх на той час было ўжо багата).

На капе, скліканай па гэтай справе, разгарнулася сапраўдная бойка. Кожны з бакоў абвінавачваў супернікаў. Возны прыняў бок Мікалая Касцюшкі. Абвінавачаны Ян Мачульскі быў перададзены ў рукі сяхновіцкага гаспадара, перад якім прызнаўся ў наступным:

“Правда дей, же икатулку пана Миколаеву Костюшкову з Юрком, возницею пана Костюшкова, украд, сам дей у окна того коморного стоял, а том Юрко одорававши сокерою оконницу и оболонуши клянную выбивши там влез ... и икатулку с тое коморы том истый Юрко ... окном подал, а сам лезучи с тое коморы в окне коморном там завяз; а потом, кгдым дей его ратовал с того окна, псы се на нас кинули, а я дей на тот час ратуючи товариша своего Юрка руковицу у комору упустил тую” [144].

Пасля гэтага абвінавачаны прызнаўся, што на гэты ўчынак іх падбівалі і іншыя родзічы М.І. Касцюшкі: Мікалай Целяціцкі, Леў Рудніцкі ды пані Касцюшкава, “*а за тое, што мы икатулу укралі з листы и што в неи было, нам коня обещали*”.

Атрымліваецца, што галоўна прычынаю крадзяжу былі менавіта сямейныя паперы.

Што ж было ў скрыні? Сведчыць Мікалай Касцюшкі-Сяхновіцкі:

“...в икатулке были дей листы потребные и мел справ, то есть: наперед лист, иж што выкупил именье Пелепилки у пана Павла Кричковского на полтораста коп гроши ... ку тому справы з листы с паном Григорием Костею, так теж и позвы, которые были положены от пана Ивана Шляхты, два позвы на именью его Сехновицком, так теж и позвы положенные от пана Михаила Сосновского и от пана Беняши Хоружича и иных справ дей не мало менит быть пан Миколай Костюшко у тои скрынцы были, которых и спомнеть не может. Ещче теж у тои же скрынцы было гроши готовых коп двесте литовских, и ложек дей серебряных шесть, кубков два, перстень з жабинцом золотыи и иных дей речеи не мало” [145].

Паны Здзітавецкі, Целяціцкі і Рудніцкі таксама праз шлюбы знаходзіліся ў сваяцтве з Касцюшкамі. Увогуле, заключэнне шлюбаў было

адным з галоўных сродкаў для пашырэння зямельнай спадчыны. І Касцюшкі шырока карысталіся ім.

НА ШЛЯХУ ЗБІРАННЯ ЗЕМЛЯЎ

Пагадненні XVI стагоддзя заклалі падмурак сяхновіцкай зямельнай спадчыны. Пазней абшары, што належалі Касцюшкам, вымяраліся ў 115 валок (каля 2450 га, ці 24,5 км²).

Набыццё земляў ішло павольна. Таму нельга пагадзіцца з Б. Шынделерам, які лічыў, што ўжо акт 1509 года надаваў Касцюшкам-Сяхновіцкім права карыстасца пры быткам з названых 115 валок [146]. Першапачатковы надзел быў значна драбнейшым і ахопліваў толькі калі 5 км² – землі, занятыя сёння вёскамі Вялікія і Малыя Сяхновічы.

Складванне касцюшкайскага землеўладання (так званага “дваранская гнязда”) цягнулася больш за сто год – да сярэдзіны XVII стагоддзя. Паступова да маёнтка былі далучаны блізкія вёскі Грыцэвічы, Канатопы, Сенькавічы, Ханькі (сёння яны ўсе знаходзяцца ў межах Жабінкаўскага раёна Брэсцкай вобласці) [147].

Шляхі для пашырэння валоданняў былі розныя. У першую чаргу Касцюшкі выкарystоўвалі зямельныя і маёmasныя спрэчкі паміж тутэйшымі зямінамі, часам беручы ўдзел у разборы маёнткаў, якія апынуліся без гаспадарскага нагляду, а таксама купляющы надзелы ў збяднелых суседзяў.

Не меншую карысць, як ужо было паказана вышэй, прыносілі выгодныя шлюбы з навакольнаю шляхтаю. Праз крэўныя сувязі сяхновіцкія ўладары ўзмацнялі свае становішча. Таму найчасцей яны радніліся з сем'ямі, землі якіх ляжалі ў Берасцейскім ваяводстве. У розных ступенях сваяцтва Касцюшкі-Сяхновіцкія знаходзіліся з радзінамі Ажэшкай, Здзітавецкіх, Мальчэўскіх, Нямцэвічай, Фядзюшкай, Целяціцкіх і іншых [148].

Каб зразумець шляхі збірання Касцюшкамі земляў вакол іх родавага гнязда, трэба бліжэй пазнаёміцца з уладаннямі, якія акружалі Сяхновічы ў XVI – XVIII стагоддзях.

СТАСУНКІ З СУСЕДЗЯМИ

На поўдні сяхновіцкія землі межавалі з надзеламі Здзітавецкай дзяржавы. Яна дзялілася на шматлікія дробныя “именьцы”, якія былі ў руках разнастайных шляхецкіх сем'яў. Да сярэдзіны XVI стагоддзя, пакуль жыў пан Венцлаў Багушэвіч-Федкавіч-Здзітавецкі, яшчэ захоўвалася адносная цэласнасць гэтых земляў. Аднак ягоныя дочкі пайшлі на падзелы спадчыны, і Здзітавец пачаў драбіцца. Летам 1577 года прэтэнзіі на свае часткі дзяржавы заявілі ажно 14 спадчыннікаў [149].

Спрэчкі за землі і дзяльба ўласнасці ды сялян паміж здзітавецкімі ўладарамі не прыпыняліся ўсё XVI стагоддзе. Тагачасныя судовыя акты перанасычаныя заявамі і скаргамі, што тычацца канфліктаў, у цэнтры якіх знаходзіўся Здзітавец. Напрыканцы XVI стагоддзя дзяржава падзялялася не менш, чым на сорак невялікіх валоданняў пры агульнай плошчы каля 3000 валокаў (30 км²).

Такая нестабільнасць утварала пэўную пагрозу для суседніх Сяхновічаў. Менавіта таму Касцюшкам спатрабілася выразна акрэсліць межы са Здзітавцом, каб у далейшым перадухліць магчымыя памежныя непараузменні і сутычки.

Адбылося гэта пры непасрэдным удзеле мəнавіта Мікалая Іванавіча Касцюшкі-Сяхновіцкага, які каля 1595 года супольна з “зямянамі гаспадарскімі, удзельнікамі маёнтка здзітавецкага” пабудаваў “граніцу і сцяну гранічную”. Паміж маёнткамі сумесна былі насыпаныя больш за два дзесяткі курганоў-капцоў. Гэтыя межы аказаліся замацаваныя пагадненнем, складзеным 1 лютага 1599 года, якое падпісалі ажно 28 уласнікаў Здзітавца:

“Я, Лев Патей, писар земски берестейски. Я, Лукаш и Лаврын Федюшки, Михаило Сосновский, Василий Сасин Калечыцки, Остафеи и Миколай Здитовецкие, Иван и Юреи Данилевичи Шляхта Здитовецкие, Григореи Бурыц, Андреи, Петр и Адам Тишковичи, Юреи, Павел и Григореи Гуриновичи Здитовецкие, Лаврин и Сегень Федоровичи Здитовецкие, Василий Сасин Старовольски, Федор и Кондрат Микитичи, Рудольф Рудницки, Григореи Островски, Павел и Федор Дмитровичи Здитовецкие, Малхер Паршигински, Ян Поплавски, Миколай Яблонски, земяне господарские воеводства Берестейского, участники имения Здитовецкого, в повете Берестейском лежачего, сознаваем сами на себе тым нашим добровольным листом-записом, кому бы то належило ведати нинеиним и напотом будучим. И ишо есмо меси права ... о забране грунтова через границу нашу в земянином господарским воеводства Берестейского з паном Миколаем Яновичом Костюшком Сехновицким од имения его Сехнович, в том же повете Берестейском лежачего, за которым забранем розные немалые межи нами в переходеню через границы делали, так теж и з стороны третьего жеребя, которого собе Ян Костюшко за правом своим бытии у нас меновал во имению нашем Здитовецкому межы речками Полехвы, Мытичча и речки Нечавницы Глиненца, леса Бовиюва аж до Град, о которую то третнюю часть пан Миколай Костюшко некоторых особ, нас участников, перед суд земски берестейски был позвал, также и мы пан(а) Миколая Костюшко о грунты наши забраны их позвали. И правом яко власное свое позыскали.

А хотечи мы в тих границах и в грунтах покон вечисти з паном Миколаем Костюшком од имения его Сехнович, имению нашему Здитовецкому меть, и давие се на узнанье и раз судок жебо полны их милости панем-приятел наших, права свое перед их милостью з обедвух

сторон показали, а их милость панове-приятели наши успокояючи тие вси розницы и заистя, а одложивши права пана Миколая Костюшко о третью часть на сторону прыступу ниякого пана Миколаю Костюшкудо поисканя тое трете части вечными часы не зоставили, на чом и сам пан Костюшко перестать. А зас о ты е пекные грунты нас померковавши и границу певную тым именям нашим стеною положили урочищами тыми: почавши од петы граничное именя панов Короневских Коронева з-под Жейдик од границы помененое Град, на котором местцу копа на следогониско сходытse, и там тых трох именен границы опираются, то есть Коренева, Здитовце, Сехнович, на котором местцу на сесь час дуб есть лежачи и други неподалеку стоячи, а тепер и копец через нас на том местцу на Градах у петы велики з паном Миколаем Костюшком сполне усыпан, а од того копца Град граница и стена граничная есть положона межи именем нашим Здитовцами, и ёго пана Костюшковым Сехновичами, почавши од конца и дуба лежачого долиною стеною зпрослею над лесом великим до дуба, которы на сесь час стоїт над ролем нашим Градами, до которого дуба тою стеною копцов три кром первого нарожник, в котором то дубе и знаки крыжами положили есмо, а од того дуба другым простим tryбом так же стеною через заросли дуброве до полька и дуба, которыи стоїт над смужскою подле Долгого поля, межи которыми дубам и копцов усыпанных осм, в том теж дубе знаки положили осмо.

А то все выполнивши и поплативши пред сес наши лист и положене границ и стена урочищами звышисанными вечными часы ни в чом ненарушаючи держати бытии маєт” [150].

Усталываныя межы паміж Здзітаўцом і Сяхновічамі захоўваліся некалькі стагоддзяў, выконваючы сваё вызначэнне быць граніцою між двумя феадальнымі валоданнямі. Блізкія стасункі паміж суседзямі працягваліся і значна пазней. Нават у сярэдзіне XIX – пачатку XX стагоддзяў Касцюшкі, якія страцілі ўжо на той час свае спадчынныя Сяхновічы, працягвалі ўтрымліваць за сабою невялікія фальваркі на былых землях колішняй Здзітавецкай дзяржавы [151].

На ўсходзе Сяхновічы межавалі з Каранёўскім маёнткам – вотчынаю сем'я ў Каранёўскіх, Мажайкаў і Пацяеў [152].

Ужо згадвалася, што да пачатку XVI стагоддзя сяхновіцкія землі належалі да Каранёва (цяпер гэта хутар блізу Крыўлянаў). На працягу XVI – XVIII стагоддзяў адбылося некалькі значных размежаванняў паміж двумя маёнткамі, апошнє – восенню і зімою 1778 года [153].

Для ўмацавання сваіх валоданняў паны Каранёўскія пабудавалі невялікую драўляную фартэцыю (так званы Крыўлянскі замак), рэшткі якога і сёння існуюць паміж вёскамі Мажайкі і Налезнікі на Жабінкаўшчыне [154].

У сярэдзіне XVIII стагоддзя гэтыя землі зрабіліся адным з цэнтраў латыфунды і Рэчыцкі Ключ князёў Чартарыйскіх, у склад якой увайшлі таксама Вялікія Сяхновічы.

На заходзе непасрэдны мі суседзямі Сяхновічаў былі *Чарнаўчыцы* (званыя ў тагачасных дакументах *Чарнаўчыцкім графствам*, сёння ў межах Брэсцкага раёна) – уласнасць адной з галінаў заможных Радзівілаў – і маёнтак *Непакойчыцы* – родавае гняздо шляхціцаў Непакойчыцкіх герба “Пацей” [155].

Заходнія межы сяхновіцкага валодання былі найбольш трывалымі: ад XVII – XVIII стагоддзяў не дайшло ніводнага паведамлення пра сур’ёзныя спрэчкі, парушэнні ці прэтэнзіі.

Цесныя сувязі Сяхновічы падтрымлівалі таксама з каралеўскімі (велікакняскімі) уладаннямі, найперш – з бліzkімі землямі *Кобрынскай* і *Берасцейскай эканомій*.

Кобрынскае староства (эканомія) было ўтворанае на абліпах былога ўдзельнага княства [156]. У XVI стагоддзі на Кобрыншчыне амаль упершыню ў ВКЛ ажыццяўлілася на практицы аграрная рэформа, вядомая пад называю “Валочнай памеры” (ці “Уставы на валокі”) [157]. Рэформа дала моцны штуршок да станаўлення фальварачнай гаспадаркі, што паспрыяла развіццю эканамічных адносін у краі. Пра хуткае развіццё Кобрыншчыны сведчаць наступныя факты: паміж 1563 і 1597 гадамі на гэтых землях узімлі 10 новых вёсак, а шчыльнасць насельніцтва склала 10 чалавек на 1 км², што было значна больш, чым у прыватнаўласніцкіх вёсках [158].

Касцюшкі, як і большасць вясковых памешчыкаў, звярнуліся да фальварачнай сістэмы значна пазней. Толькі ў другой палове XVII стагоддзя яны пачалі ўводзіць у сваіх валоданнях новую сістэму гаспадарання. Такое спазненне стала адной з прычын хуткага заняпаду гаспадараў кшталту Сяхновічаў. (Дарэчы, насельніцтва самага значнага касцюшкіўскага валодання – Вялікіх Сяхновічаў – нават у 1760-ыя гады не дасягала і 70 чалавек) [159].

У першай палове XVIII стагоддзя Кобрыншчына адміністрацыйна злілася з Берасцейскай эканоміяй (апошняя таксама ўтварылася ў XVI стагоддзі) [160]. Як сведчаць інвентары 1712, 1724, 1731, 1742, 1757 гадоў, з’явілася агульная *Берасцейска-Кобрынская эканомія*, якая здавалася ў аренду найзаможнейшым магнатам [161].

Як бачым, суседнія з Сяхновічамі землі моцна розніліся па тыпах уласнасці. Тут можна было знойдзі паселішчы *дзяржсаўнія* (Арэпічы, Рачкі), *каракеўская* (так званыя “*гаспадарскія сталаванні*”) (Азяты, Вежкі), *магнацкія* (Булькова, Чарнаўчыцы), *шляхецкія* (Здзітавец, Каранёва) і *царкоўныя* (Алізараў Стай, Крупчыцы).

З кожным з гэтых валоданняў Касцюшкам-Сяхновіцкім прыходзілася будаваць адносіны, часам не абыходзілася без канфліктных ситуацый, якія вырашаліся, галоўным чынам, праз суд.

Частка 3

ЛІНІЯ “ІВАНАВІЧА Ў”

ПЁТР ДЫ ПАВЕЛ

XVII і XVIII стагоддзі сталіся пераломны часам ў гісторыі Вялікага княства Літоўскага і ўсёй Рэчы Паспалітай – федэратыўнай дзяржавы, што з 1569 года месцілася ў самым цэнтры Еўропы.

Бясконцыя войны, у якія была ўцягнутая краіна, аслабленне цэнтральнай ўлады, а разам з тым узмацненне свавольства магнатаў і ды адкрытае ўмяшальніцтва іншаземцаў ва ўнутраныя справы дзяржавы – ўсё гэта разам неаднойчы стварала пагрозу незалежнаму існаванню краіны [162].

У такіх небяспечных варунках жыло грамадства, у якім некалькі пакаленняў нараджаліся і існавалі ва ўмовах бесперапынных зневін і ўнутраных узрушэнняў, што ахоплівалі федэратыўную дзяржаву. У такіх няпростых умовах развівалася ўся тагачасная Беларусь, у тым ліку яе заходняя частка – Берасцейшчына, у склад якой уваходзілі землі Сяхновіцкага маёнтка.

Мікалай Іванавіч Касцюшко, заснавальнік старэйшай галіны сяхновіцкіх гаспадароў, пакінуў пасля сябе двух сыноў – старэйшага Паўла (№ 30) і малодшага Пятра (№ 31). Абодва мелі шматлікіх нашчадкаў.

Павел, які браў шлюб з Зоф'яю Здзітавецкаю, памёр каля 1665 года, пакінуўшы ажно шэсць сыноў: Станіслава (№ 51), Гераніма (№ 52), Мікалая (№ 53), Яна (№ 55), Пятра (№ 56) і Ендзэя (№ 54). Апошні меў сына Яна Касцюшку-Сяхновіцкага, войскага чырвонаградскага (№ 85), і ўнука Антонія Юзафа (№ 144), які ў 1715 годзе прадаваў надзелы ў Папротнай і Лойках, што каля родавых Сяхновічаў.

Аднак сярод Касцюшкай-Іванавічай найбольш спрычыніўся да працягу рода старэйшы ўнук Мікалай Касцюшкі-Сяхновіцкага – Станіслаў. Той пакінуў пасля сябе трох сыноў: Дамініка (№ 82), які згадваецца ўпершыню на старонках “Альбома студэнтаў Замойскай акадэміі” пад датай 26 мая 1717 года [163], а таксама Уладзіслава (№ 83) і Антонія (№ 84).

Лінія Касцюшкай, якая даіснавала да ХХ стагоддзя, пягнулася ад сярэдняга брата – Уладзіслава. Пра яе будзе асобна рассказана ніжэй у главе “Апошнія «Іванавічы»”.

ХРЫЗАСТОМ

З XVII стагоддзя шмат Касцюшкай пачало сяліцца на Гродзеншчыне, Мсціслаўшчыне, Піншчыне, у іншых ваяводствах і паветах Вялікага княства [164]. Гэта было выкліканы разрастаннем роду. На той час жылі

каля 60 нашчадкаў Касцюшкі Фёдаравіча, і малы спадчыны маёнтак ужо не мог задаволіць кожнага адпаведным надзелам.

Так, у 1669 годзе ўладальнік Грыцэвічаў (цяпер вёска ў Жабінкаўскім раёне) сын Пятра Мікалаевіча Хрызастом Касцюшкі (№ 59) пераехаў у Кобрын, як толькі купіў гарадскі пляц у спадкаемцаў прыдворнага злотніка (ювеліра) каралевы Боны Сфорцы д'Арагон – П'етра дзі Напалі (Пятра Неапалітанчыка) [165]. Пан Хрызастом стаў адным з гаспадароў горада, разбуранага пад час вайны Маскоўскай з Рэччу Паспалітай 1654 – 1667 гадоў (у Кобрыне на той час ацалела толькі 148 дамоў з 478, што існавалі да пачатку ліхалецця).

У тым самым 1669 годзе Хрызастом перадаў на правах заставу (арэнды) свае надзелы ў Сяхновічах. Арандарам стаў ягоны родзіч Аляксандр Ян Касцюшкі Сяхновіцкі (прадзед Т. Касцюшкі). І надалей Хрызастом і Аляксандр Ян падтрымлівалі між сабою прыхільныя адносіны, тым больш, што жонкі абодвух паходзілі з адной сям'і Дзенісовічаў.

Увесну 1674 года Хрызастом і Аляксандр Ян выправіліся ў Варшаву на элекцыйны (выбарчы) сойм, які павінен быў вылучыць новага караля Рэчы Паспалітай. 21 мая шляхта Кароны (Польскага каралеўства) і Княства (Вялікага княства Літоўскага) аднагалосна аддала свае галасы за вядомага палкаводца Яня Сабескага, каранаўнага пад імем Яна III [166].

Хрызастом Касцюшкі адрозніваўся няўрымлівым харектарам. У 1676 годзе ён быў нават асуджаны на бانіцу (выгнанне з дзяржавы). Аднак, відаць, неўзабаве вырок быў адменены, паколькі ўжо 13 снежня таго самага 1676 года Хрызастом ад свайго імя і ад імя свайї жонкі Констанцыі Дзенісовіч скардзіўся на паноў Самуэля і Бенядзікта Бухавецкіх, якія наехалі на ягоны застаўны маёнтак Прывулкі і нарабілі шмат шкоды, не спыніўшыся нават перад забойствам слугі. А ў 1680 – 1686 гадах Хрызастом судзіўся з уласным братам Веспазіянам (№ 57) і зямнікам Залушчынскім: яго абвінавачвалі ў нападзе на двор Здзітавец-Залушчынчыну (на Жабінкаўшчыне), у рабаваннях і гвалтах, учынёных над мясцовымі землеўладальнікамі [167].

Менавіта Хрызастом Касцюшкі настоящую на выгнанні з Кобрына цэлага ўрэйскага кагала. Па ягонай прапанове Ян III 24 сакавіка 1688 года абвясціў У Городні жорсткі дэкрэт, у якім загадаў “вечне выволатъ” кобрынскіх жыдоў “зо всіх земель и панств”. Яны абвяшчаліся па-за законам і, пазбаўленыя права прытулку, павінныя былі вечна бадзяцца па свеце [168].

Пляц у Кобрыне пасля смерці Хрызастома адышоў да магдэбургіі. У 1704 годзе ягоны сын Міхал Францішак (№ 91), войт кобрынскі і гарадзецкі, за 200 злотых адкупіў бацькаву спадчыну. Так званы “Касцюшкайскі пляц” заставаўся ў нашчадкаў Хрызастома яшчэ каля сарака гадоў, пакуль ягоны ўнук Антоні (№ 147) 18 красавіка 1742 года не перадаў надзел Кобрынскаму кляштару [169].

Прыкметнаю асобаю ў тагачасным Берасцейскім ваяводстве таксама быў малодшы сын Хрызастома – крамянецкі староста Павел Дамінік Касцюшка-Сяхновіцкі (№ 92).

ФУНДАТАР СЯХНОВІЦКАЙ ЦАРКВЫ

Павел Дамінік пражыў доўгае жыццё: нарадзіўся каля 1670 года, а памёр, як гэта вынікае з сямейных папераў, ужо пасля 1746 года.

У пэўны м сэнсе Павел быў тыповым дзіцём свайго часу, выхаваны м у тым асяродку, які ўзнікае ў няпростыя часы “смут” і анархіі, што ахопліваюць дзяржаву, пазбаўленую выразна акрэсленых арыенціраў далейшага развіція.

Новы элекцыйны Варшаўскі сойм, сабраны дзеля абарання чарговага караля польскага і вялікага князя літоўскага па нябожчыку Яну Сабескаму, яскрава прадэмантраваў глыбокі раскол, што існаваў у грамадстве. Стаяленіку Рэсіі саксонскаму электару Аўгусту II Ветыну супрацьстаяў французскі прэтэдэнт герцаг Франсуа Луі д'Канці. Вострая канкурэнтная барацьба за карону федэратыўнай дзяржавы выклікала не толькі адтэрміноўку элекцыі, але і далейшае прыніжэнне ролі Рэчы Паспалітай у вачах єўрапейскай супольнасці [170]. Акрамя таго, на сойме ў Варшаве былі прынятыя яшчэ два лёсавызначальныя для далейшай гісторыі Беларусі рашэнні: было абвешчанае ўраўнанне шляхты ВКЛ у правах з польскаю і забароненае ўживанне ў судах беларускай мовы.

У работе сойма брала ўдзел вялікая дэпутація берасцейскай шляхты, у тым ліку ажно 14 прадстаўнікоў роду Касцюшка-Сяхновіцкіх.

Апроч Паўла Дамініка, які выконваў абавязкі пісара гродскага (гарадскога) берасцейскага суда, там прысутнічалі Аляксандр Ян з сынамі Аўгусцінам Дамінікам (№ 96) і Амброжыем Казімірам (№ 98), Міхал Францішак (брат Паўла), Казімір (№ 38), Ян (№ 67), Казімір (хутчэй за ёсё, маецца на ўвазе брат Яна – Казімір Францішак (№ 69)), Адам (№ 72), Юзаф (№ 75), Казімір (№ 78), Геранім (№ 70), Станіслаў (№ 94) і Фаўсцін Бенядзікт (№ 99) Касцюшкі-Сяхновіцкія [171].

У 1710 годзе Павел Касцюшка займаў пасаду лоўчага, а з 1716 года да самой смерці ўжо выступаў у якасці пісара Берасцейскага ваяводства, уваходзіў ва ўрад Брэста. 15 лютага 1718 года ва ўмовах вядзення Рэччу Паспалітай Паўночнай вайны (1700 – 1725 гадоў) пастановаю берасцейскага сойміка ён быў прызначаны зборшчыкам падаткаў (“падымнага”) на ўтрыманне войска, прычым ў пастанове спецыяльна агаворвалася, што П. Касцюшка не павінен “забіраць для сябе з сабранага больш за адзін грош з кожнага злотага, паводле найноўшых распараджэнняў” [172]. Такая заўвага была не залішняю ва ўмовах шматлікіх злоўживанняў, якія дазваляла сабе шляхта. Дый сам Павел Дамінік таксама быў некалі заўважаны ў рабаваннях суседніх каралеўскіх вёсак. Пра гэта сведчыць “Рэестр стратаў, учынёных панцырнай харугвой (палком) у Вяжэцкім Ключы” за 1698 год. Рабаўнікі (а сярод іх былі

прадстаўнікі многіх вядомых у краі родаў) выдатна скарысталі тады фактычнае бязуладдзе ў Рэчы Паспалітай: былі моцна абрабаваныя дзесьць каралеўскіх вёсак, з якіх вывезена рэчаў агульной колькасцю на 38,5 тысяч злотых [173].

Павел Дамінік удзельнічаў у гэтым злачынстве разам з братам Міхалам Францішкам і нанёс стратай “сталовым” землям на 4 тысячи злотых. Ён вывез з вёскі Якаўчыцы 58 бочак жыта, ячменю і аўса, гвалтам у Сяхновічы забраў двух работнікаў. П. Касцюшкі прымусіў якаўчуроў (так і дагэтуль завуцца жыхары Якаўчыцаў) штодзённа даваць яму падводу і раз на тыдзень несці варту (ахоўваць касцюшкавскую сядзібу, скарб і землі). А брат Міхал, у сваю чаргу, вывез на свой двор з Прускі 28 вазоў сена да 15 вазоў саломы. Разам з імі “вызначыўся” і прадстаўнік малодшай лініі Касцюшкі-Сяхновіцкіх Казімір, які абрабаваў сумесна з панам Юрагам вёску Глінянка (усе пералічаныя населеныя пункты былі на памежжы сучасных Жабінкаўшчыны і Кобрыншчыны). Між іншым, былі ўзятыя так званыя “дэпутацкія” гроши, сабраныя для дэпутатаў, абраных на сойм. Сем падводаў сяхновіцкі гаспадар выправіў за кошт каралеўскіх падданых у Львоў [174].

Аднак у памяці мясцовых жыхароў Павел Касцюшкі-Сяхновіцкі застаўся зусім не ў сувязі з гэтымі гучнымі справамі. Дзякуючы яму ў першай чвэрці XVIII стагоддзя была адноўлена старадаўняя уніяцкая Вялікасахновіцкая царква Міколы Цудатворцы.

18 снежня 1727 года Павел разам са сваёю жонкаю Цэцыліяй Урэт выдаў на гэтую патрэбу спецыяльны пісьмовы фундуш (ахвяраванне), унесены ва ўрадавыя кнігі Берасцейскага замка. Храм, заснаваны продкамі П. Касцюшкі, з цягам часу прыйшоў у поўнае занядбанне, таму навакольныя сяляне вымушаныя былі наведваць “чужбы” цэрквы. У адноўлены Свята-Мікалаеўскі храм загадам паноў-уласнікаў прызначаўся айцец Васіль Бялевіч, у карыстанне якому быў пакінуты царкоўны дом з усімі пабудовамі і навакольнымі землямі, лясамі, сенажаці мі. Ад айца Васіля і ягоных наступнікаў Касцюшкі патрабавалі толькі “рупліва клапаціцца аб духоўнай карысці прыходжан” і кожную суботу служыць абедню ў гонар заснавальнікаў храма [175].

Пазней імя Паўла Касцюшкі неаднаразова сустракаецца на старонках справаводчых актаў 20 – 40-х гадоў XVIII стагоддзя. У чарговы раз ён узяў актыўны ўдзел у палітычнай дзеянасці напрыканцы 1733 года – у час чарговай нестабільнасці ў дзяржаве, выкліканай смерцю караля Аўгуста II. Зноў пачалася барацьба за карону, на гэты раз паміж сынам памерлага манарха Аўгустам III і ягоным супернікам Станіславам Ляшчынскім, які непрацяглы час лічыўся каралём яшчэ ў перыяд Паўночнай вайны [176]. Берасцейская шляхта, сярод якой быў і Павел Дамінік Касцюшкі, аднагалосна выказалася ў падтрымку Аўгуста ў Чарнаўчыцах, паколькі сабрацца ў Брэсце, занятым расійскімі войскамі, было немагчыма [177].

Пасля сябе Павел пакінуў пяць сыноў: цыстэрцыянца Габрыэля (№ 146), капитана каралеўскай службы Антонія (№ 147), пяцігорскага

намесніка Бенядзікта (№ 148), лоўчага Юзафа (№ 150) і малодшага сына Францішка (№ 149).

У часы жыцця гэтага пакалення Касцюшкай на Берасцейшчыне ўтварылася magnaцкая латыфундый князёў Чартарыйскіх – так званы Рэчыцкі Ключ, якія неўзабаве паглынула былья каралеўскія ўладанні, землі Каранёўскага маёнтка і падышла непасрэдна да Сяхновічаў. У 1756 годзе Габрыэль, Юзаф і Францішак адмовіліся ад сваёй часткі спадчыны на карысць вяльможных Чартарыйскіх [178].

Да канца XVIII стагоддзя Ян (№ 139) і парнаўскі чашнік Станіслаў Касцюшкі-Сяхновіцкія (з Iванавічаў) (№ 177) з'яўляліся ўжо толькі арандарамі ў быльм родавым гняздзе. А ўнук Паўла – Бруна (№ 181) у 1774 годзе атрымаў у валоданне невялічкі маёнтак Чурылаўшчызу на побач з Сяхновічамі. Нашчадкі Бруна гаспадарылі тут яшчэ больш за сто гадоў [179]. Паступова Касцюшкі страчвалі кантроль над родавымі землямі, пакуль не згубілі іх канчатковая.

У першай чвэрці XIX стагоддзя Рэчыцкі Ключ пачаў дзяліцца. І амаль першымі з яго складу вылучыліся Вялікія Сяхновічы, якія перайшлі ва ўласнасць памешчыка Францішка Ілаковіча [180]. Апошнімі гаспадарамі маёнтка (паміж 1850 і 1939 гадамі) была сям'я паноў Прыбораў (Пржыбораў, Пшыбораў) з Міншчыны.

АПОШНІЯ “ІВАНАВІЧЫ”

Складці падрабязны радавод Касцюшкай XIX стагоддзя ўяўляеца надзвычай складанаю працай. Не дастае значнай колькасці дакументаў, якія давалялі б прасачыць сямейныя сувязі, што існавалі на той час паміж прадстаўнікамі радзіны. Нават тыя звесткі, якія існуюць, вызначаюцца няпэўнасцю.

Пасля падаўлення паўстання 1830 – 1831 гадоў беларуская шляхта апынулася пад надзвычайнім уцікам, адным з прыяўленняў якога стаў так званы “разбор шляхты”. Гэтая палітычная акцыя мела на мэце значнае змяншэнне на беларускіх (“прыдбаных, ад Польшчы адарваных”) землях шляхты як найбольш актыўнага чынінка ўсіх антырасійскіх выступленняў на Беларусі ў 30 – 60-ыя гады XIX стагоддзя. Расійскія ўлады былі не толькі занепакоеныя вялікаю колькасцю асобаў, што на колішніх землях ВКЛ далучалі сябе да шляхецкага саслоўя, але, як было сказана ў спецыяльнім законе ад 19 кастрычніка 1831 года, многія шляхціцы “на ладзе жыцця... найбольш скільныя былі да паўстання і злачынных дзеянняў супраць законнай улады”. Тому ўлады патрабавалі ад кожнага, хто лічыў сябе шляхціцам, прадставіць сур’ёзныя дакументальныя доказы шляхецкага паходжання.

У такіх варунках непасрэдную родавую блізкасць да старэйшай галіны Касцюшкай-Сяхновіцкіх здолелі давесці толькі нашчадкі парнаўскага чашніка Станіслава Касцюшкі. Той нарадзіўся каля 1750 года. На старонках справаводчых кніг упершыню згадваецца пад 1769 годам,

калі атрымаў даравальны ліст ад свайго дзядзькі Яна (такім чынам, Станіслаў мог быць сынам Вінцэнта (№ 140) ці Роха (№ 141), родных братоў згаданага Яна). У 1777 – 1778 гадах Станіслаў выступаў у якасці дзяржавнага Сяхновіцкага [181].

У 1852 годзе сыны Станіслава Севярын (№ 191) і Аляксандра (№ 193), а таксама іх дзеци Уладзіслаў (№ 195) і Станіслаў (№ 199) Касцюшкі-Сяхновіцкія нарэшце дамагліся права быць запісанымі ў радаслоўную книгу дваранства Гродзенскай губерні. Разам з імі там былі таксама згаданыя Караль Касцюшка, яго сын Ігнацы, ротмістр расійскіх войскаў у 1812 годзе, і ўнук Адам (у радавым роспісе калена Каала не пазначанае, паколькі дакладна невядома, ад каго яно паходзіла) [182].

Прыкладна з сярэдзіны XIX стагоддзя нашчадкі Станіслава Касцюшкі мелі таксама надзелы ў Кобрыне, на тэрыторыі былога Кобрынскага Ключа.

Гэтае вялікае зямельнае валоданне, утворанае ў другой палове XVIII стагоддзя, 18 жніўня 1795 года за асабістыя заслугі і падаўленне Касцюшкайскага паўстання Кацярыны ІІ падаравала фельдмаршалу Аляксандру Сувораву [183].

7 мая 1808 года сын расійскага военачальніка Аркадзь Сувораў прадаў Кобрынскі Ключ маёру Густаву Гельвігу. Аднак той стаўся няздатным гаспадаром, таму ў 1819 годзе ягоныя землі, за выключэннем невялікай часткі (маёнтак Губерня), былі падзеленыя паміж крэдыторамі.

У 1858 годзе спадчыннікі Г. Гельвіга паны Шабельскія прадалі ўжо Губерню прафесару Харкаўскага універсітета Аляксандру Міцкевічу (1801 – 1871), малодшаму брату вялікага паэта.

У кобрынскім маёнтку сям'я Міцкевіча заставалася да 1873 года [184]. Пасля іх Губерня была падзеленая на тры часткі паміж Марыяй Скаўронскай, Марыяй Свянціцкай і спадчыннікамі Станіслава Касцюшкі. Надзел апошніх складаўся з 114 дзесяцін і меў назыву Клапоцын [185].

Найбольш нашчадкаў пакінуў Аляксандар Станіслававіч Касцюшка, які меў шасцёра дзяцей, у тым ліку Антаніну (№ 196) і Станіслава, што пасля смерці знайшлі свой апошні прытулак на старых Кобрынскіх гарадскіх могілках [186].

Пахаванні Касцюшкай, якія месцяцца ў цэнтральнай частцы могілак, захоўваюцца ў добрым стане. Першое з іх, заснаванае ў 1890 годзе, належыць Станіславу. Надпіс на пліце сведчыць, што С.А. Касцюшка нарадзіўся 7 сакавіка 1848 года і памёр ва ўзроце 41 год (22 снежня 1889 года). Быў жанаты з Марыяй Буш, ад якой меў сына Міраслава (1887 – 1914) (№ 202). Хутка пасля смерці мужа Марыя зноў пабралася шлюбам, на гэты раз з Калікстам Людвікам Нарбутам, ад якога мела яшчэ трох дзяцей: Марыю Бянгітю (1892 – ?), Нестара Марціна (1893 – 1962) і Генрыха (1894 – ?) [187].

Побач з магілай бацькі ў Кобрыне дасюль месціцца пахаванне Міраслава Касцюшкі-Сяхновіцкага (№ 202). На пліце ўсталяваная шыльдачка з наступным тэкстам “*C(ветлай) n(амяci) Mіраслав*”

Касцюшка, апошні з рода Тадэвуша Касцюшкі. Пам(ёр) 26 лютага 1914 г. у Ментоне, пражсыўшы 26 гадоў. Найлюблімейшаму і незабыўнаму брату. Дзеяф Калікста Нарбута". Заўчастны скон Міраслава, названага апошнім у родзе, быў выкліканы нейкай сур'ёзной хваробай, ад якой малады чалавек спрабаваў беспаспяхова пазбавіцца на знакамітым французскім кліматычным курорце.

Трэцяя магіла Касцюшкага ў Кобры не належыць Антаніне Аляксандраўне (каля 1835 – 1906), якая на шыльдзе, прымацаванай да помніка, названая "Антанінай Траўгутавай Міцкевічавай". Першы яе муж Рамуальд Людвікавіч Траўгут (1826 – 1864) быў адным з кіраўнікоў паўстання 1863 – 1864 гадоў на Беларусі і ў Польшчы [188].

Непасрэдна перад пачаткам паўстання палкоўнік Р.Л. Траўгут атрымаў адстаяўку з расійскай арміі. Прыкладна ў гэты самы час у ягонай сям'і разыгралася сапраўдная драма, калі за нейкі год памерлі жонка Ганна Пікель, двое дзяцей і бабуля. Разам з тым, як адзначаў гісторык Б.С. Клейн, менавіта тады "ён, унук паўстанца 1794 года, які заслужыў за храбрасць пахвалу Тадэвуша Касцюшкі, знаёміца з Жанчынай, чыё імя штодзённа напамінае пра герайчнае мінулае. Антаніна Касцюшка, наічадак вялікага бунтара, стала жонкай Рамуальда Траўгута якраз тады, калі ён набліжваўся да самых крутых паваротаў свайго жыцця" [189].

Пры падаўленні збройнага чыну генерал паўстанцаў быў захоплены ў палон і 24 ліпеня (5 жніўня) 1864 года пакараны смерцю. Яго сімвалічнае пахаванне знаходзіцца ў Варшаве, на магіле дачкі Алаізы (1860 – 1907).

Пасля гібелі Р.Л. Траўгута Антаніна ў другі раз пайшла за Францішку Аляксандравіча Міцкевіча, пляменінка Адама Міцкевіча [190]. Жанчына памерла 5 кастрычніка 1906 года. А са смерцю ў 1914 годзе маладога Міраслава Станіслававіча гэтая галіна Касцюшкага радаводнага дрэва перарвалася.

Частка 4

ЛІНІЯ “ФЁДАРАВІЧАЎ”

ПАЧАТКІ МАЛОДШАЙ ГАЛІНЫ

Як і Іванавічы, Касцюшкі-Фёдаравічы (малодшая галіна Касцюшкаў-Сяхновіцкіх) мелі свае валоданні ў Сяхновічах, якія з XVII стагоддзя называліся Фёдараўшчына (Фёдараўшчызна), інакш Малыя Сяхновічы.

Гісторыя гэтага ўладання і сям'і, што ў ім гаспадарыла, распачалася пасля 1622 года. У той час памёр, пакінуўшы сыноў Адама (№ 26), Мікалая (№ 28) і Яраша (№ 27), Фёдар Касцюшкавіч Сяхновіцкі.

Амаль адразу, 17 ліпеня 1622 года [191], браты падпісалі дамову пра падзел Фёдараўшчыны. Гэты надзвычай важны акт амаль на стагоддзе факты чи замацаўшы паземельныя адносіны паміж рознымі працтваўнікамі малодшай галіны Касцюшкаў.

Бацька Адама, Мікалая і Яраша пражыў доўгі век і памёр у вельмі паважаным узросце (меў больш за 80 гадоў). Да гэтага часу не стала ягонага старэйшага сына Рыгора (№ 25) (вядома, што ў 1618 годзе таго ўжо не было сярод жывых), таму ў дамове пра раздзел земельнай спадчыны браў удзел таксама ўнук Фёдара Касцюшкавіча – Ян Рыгоравіч Касцюшка-Сяхновіцкі (№ 33), прамы продак генерала Тадэвуша Касцюшкі.

Такім чынам, у падзеле 1622 года ўдзельнічалі ўсе чатыры лініі Фёдаравічаў. Кожная з іх мела свае разгалінаванні, за выключэннем лініі Мікалая, які пакінуў толькі дачок. Затое Рыгор, Адам і Яраш паклалі пачатак трох лініям роду.

Адам Фёдаравіч неаднойчы згадваўся на староніках справаводчых актаў Вялікага княства Літоўскага ў 20 – 30-ых гады XVII стагоддзя. Так, 28 красавіка 1631 года ён атрымаў ад паноў Здзітавецкіх надзелы абапал рэчкі Нячаўніцы (правы прыток Мухаўца). Яму таксама перадаваліся ў карыстанне двор з млынам і “шмат грунтоў” ва ўрочышчы Татарынава Балота за вёскай Грыцэвічы (недалёка ад Сяхновічаў). Апроч таго, пан Адам набыў ад уласнікаў Здзітавца надзел “прозвиском Чертеж с сельцом на том Чертежу, называемом Сенковцы” – гэтае паведамленне было першую пісьмовую згадку пра сённяшнюю вёску Сенкавічы на Жабінкаўшчыне [192].

Як і астатнія сяхновіцкія гаспадары, Адам Фёдаравіч быў адукаўваним чалавекам (сярод шматлікіх дзяржаўных і судовых актаў, прагледжаных імі, не выўлена ніводнага, дзе Касцюшкі, па прыкладзе сваіх малапісменных суседзяў, пакідалі б замест уласнага подпісу крыжык). Ён стаў нават перапісчыкам адной з кніг Літоўскай метрыкі, пра што сведчыць паметка, пакінутая ім напрыканцы: “тыем книги переписывал я, Адам Костюшко, властною рукою” [193].

Адам меў двух дачоў, якіх выдаў за Гарноўскага і Непакойчыцкага (апошняя – Зузанна (№ 35) – згадваеца ў судовай справе пад 1661 годам [194]), а таксама трох сыноў: Аляксандра Фаўсціна (№ 36), які ў 1647 годзе ажаніўся з Соф'яй Дзенісовіч, Крыштафа (№ 37), пашлюбленага з Шаставіцкай, і ўладара маёнтка Дашкавічы (каля цяперашняй вёскі Алізараў Ставі Жабінкаўскага раёна) Ежы (Юрыя) (№ 38) [195].

Апошні вызначыўся пад час працяглай і крыватай вайны Расіі супраць Рэчы Паспалітай, якая пагнулася з 1654 па 1667 год. Ежы Касцюшко быў сярод берасцейскай шляхты, якая ў 1661 годзе “без збороў, пораху і свінцу, без пэўнага ведання справы і ў абмежаванай колькасці” выправілася на вызваленне Берасцейскай крэпасці, занятай маскоўскімі ваяводамі. На чале гэтага руху стаяў кашталян Міхал Савіцкі, ураджэнец маёнтка Савіцкае на Жабінкаўшчыне (цяпер – частка вёскі Залуззе). “Паспалітае рушэнне”, у склад якога ўваходзіў Е. Касцюшко, было адкінутае і пабітае ўжо ў першай сутычцы з ворагам, але падрыхтавала ўмовы для канчатковага выгнання маскоўскіх войскаў з Берасця [196].

Аднак не толькі добрую славу ў наваколлі пакідалі нашчадкі Фёдара Касцюшковіча. Ягоны малодшы сын Ярош праз сем гадоў пасля падзелу 1622 года зняславі сваё імя незаконным уварваннем на капу.

НА КОННЫМ СУДЗЕ

Расповед пра Касцюшку XVI – XVIII стагоддзяў будзе няпоўным, калі не зварнуць увагу на стаўленне прадстаўнікоў гэтай сям'і да сваіх падданых.

Разам з прыкладамі дбайніх адносінаў да сялянаў, можна знайсці таксама акты, якія сведчылі пра “збегі” прыгонных з Сяхновічаў [197]. Такія справы звычайна выносіліся на копныя суды.

Капою называлі сход сялянскай грамады, на якім разглядаліся дробныя крадзякі, скаргі, межавыя непараўмэнні, што ўзнікалі паміж суседзямі. Капаванні звачайна збраліся пад аткрытым небам – у мясцінах, званых *капавіччамі*. Крыніцы згадваюць больш за дваццаць такіх месцаў у межах тагачаснага Берасцейскага ваяводства. Улада кожнага копнага раёна распаўсюджвалася “на ўсе чатыры бакі” на адну мілю, альбо 14 вёрстай [198].

У непасрэднай блізкасці ад касцюшкайскіх валоданняў выяўлена месцаў находжанне капавішчаў “на границы керунтов именія Здитовецкого, Коренева и Сехнович”(інакш – «на копи врочищом У Град») (1589 і 1621 гады) [199], “на урочишу подле моста Вежецкого” (1631 год) [200], “на урочишу против Комарова” ля Непакойчыцкага маёнтка (1589 год) [201], “на врочищу у в Олизарова Става” (1589 і 1680 гады) [202] і пад маёнткам Савіцкае-Кіававерты (цяпер частка вёскі Залуззе) (1589 год) [203].

Як правіла, у дзейнасці копных судоў бралі ўдзел прадстаўнікі двух-трох навакольных вёсак. Пры рашэнні найбольш складаных спраў эпрэзентатыўнасць судоў узрастала. Так, увесну 1631 года, калі ля Вежак разбіралася справа пра рабаванні, на капу з'ехаліся пасяленцы з 12 навакольных вёсак, у тым ліку з Ханькоў, якія належалі Адаму Касцюшку. Больш “сведкаў вакольных” збіралася толькі ў красавіку 1589 года, калі Мікалай Іванавіч Касцюшка-Сяхновіцкі разглядаў справу пра рабаванне сваіх Сяхновічаў [204].

Пачэснае месца на копах займалі “старцы”, якіх выбіралі з ліку заможных сялян, і дзяржайнія чыноўнікі (апошняя дасылаліся з Берасця). Яны разам назіралі за справамі і зацвярджалі судовыя прысуды.

Копы не заўсёды заканчваліся мірна, бо часам шляхціцы, незадаволенія пастановаю, спрабавалі сілаю навязаць сходу карыснае для сябе рашэнне. Напрыклад, 24 мая 1629 года пан Іван Верашчака скардзіўся на Яраша Касцюшку, які ў катэгарычнай форме адмовіўся з'явіцца на суд. Сяхновіцкаму пану дасылаліся некалькі “позваў” (афіцыйных запрашэнняў), якія той дэмантратыўна ігнараваў. Нарэшце Я. Касцюшка прыехаў на капу, але не дзеля таго, каб прызначыць свае памылкі. Ён з'явіўся разам са сваім прыяцелем Фёдарам Здзітавецкім у акружэнні слуг. Сяхновіцкія і здзітавецкія падданыя ўчынілі прысутным на капавішчы “*вяліке збіцё і зраненне*” ды разагналі сход [205].

Аднак нельга лічыць, што гэта была тыповая для таго часу ситуацыя. Разгон капы ўсё ж здараўся рэдка, і вінаватаму часцей за ўсё даводзілася адказваць. Напрыклад, 18 сакавіка 1680 года, калі павятовы генерал Андрэй Лясота са шляхціцамі, узятымі ў сведкі, прымусіў склікаць грамаду пад Алізаровым Ставам, “*дзе заўсёды, як на звычайнім месцы, з даўніх часоў копы бывалі*”. На ёй унукі Адама Фёдараўіча Адам (№ 72), Тэадор (№ 73) і Юзаф (№ 75) дамагліся пакарання сялян паноў Яна Непакойчыцкага Станіслава Узоўскага з Курпічаў на Жабінкаўшчыне. Гэтыя падданыя ў цэмеры наўмысна падпілі гумно ў Сяхновічах, чым нанеслі вялікія страты [206].

З канца XVII стагоддзя копныя суды на Берасцейшчыне збіраліся ўсё радзей, а ў наступным стагоддзі зусім выйшлі з ужытку. Таму вызначыць дакладныя месцы, дзе некалі збіраліся шматлюдныя сходы сялянскай грамады, цяпер, напачатку XXI стагоддзя, ужо не ўяўляеца магчымы.

ЯН-ЕВАНГЕЛІК

Вядома, найбольшую цікавасць для даследчыкаў заўсёды выклікала іншая лінія Фёдараўічаў, тая, з якой паходзіў генерал Тадэвуш Касцюшка. Фактычным заснавальнікам яе стаў унук Фёдара Касцюшкавіча Ян Рыгоравіч Касцюшка-Сяхновіцкі (каля 1600 – 1647/1648).

Няпростая канфесійная адносіны на тэрыторыі тагачаснай Беларусі закранулі таксама і Касцюшкаву сям'ю. Паколькі бліжэйшыя родзічы Яна

былі праваслаўныя, ад нараджэння ён павінен быў быць ахрышчаны ў праваслаўе ці уніяцтва. Першая жонка сяхновіцкага ўладара Канстанцыя Ажэшка трymалася каталіцтва. Ужо ў сталым узросце сам Ян перайшоў у пратэстанства [207]. Магчыма, на такі выбор паўплывала ягоная другая жонка арыянка Зузанна Ракоўская [208].

Недалёка ад Сяхновічаў месціўся Непакойчыцкі евангелічны збор, пабудаваны напрыканцы XVI стагоддзя [209]. Ян Касцюшко мог быць ягоным прыхаджанінам.

Ф. Канечны выступаў з непераканаўчай здагадкай, што незадоўга да сваёй смерці Ян Рыгоравіч перахрысціўся зноў, цяпер ужо ў каталіцтва [210]. Але ягоны сын Аляксандр Ян чамусыць нічога не ведаў пра гэты хрост іябожчыка-бацькі і ў сямейных паперах упартага называў яго евангелікам [211]. Галоўная мэта польскага даследчыка падкрэсліць хуткае акаталічванне Касцюшкага, і, у прыватнасці Яна, цалкам зразумелая, паколькі Ф. Канечны выразна праводзіў паралель і ставіў знак роўнасці між веравызнаннем ды так званаю “пальшчызнаю”. Ён катэгарычна сцвярджаў: “Прыкладна ад 1600 года мы можам лічыць іх (Касцюшкага-Сяхновіцкіх – А.Б.) польскім шляхецкім родам ... Ці шмат польскіх сем'яў, нават з найбольш “радавітых”, ганарадаца такою дауніною свайго паходжання? Мы павінныя зазначыць і падкрэсліць: Касцюшкі ніколі не былі іншай нацыянальнасці, як толькі палякамі. Хоць і паходзілі з кораня рускага, але ж у пачатковы перыяд сваёй сямейнай гісторыі не адчувалі рускага нацыянальнага пацуцця і не мелі нацыянальнасці, пакуль не знайшли яе ў польскасці” [212].

З аднаго боку, услед за Тадэвушам Корзанам, гэты даследчык прызначаў, што Касцюшкі адвечна належалі да “русінаў племені беларусінаў” (адна з назваў беларусаў) [213]. Аднак з другога боку, ён безапеляцыйна сцвярджаў, што праз “польскае выхаванне і польскую веру” продкі Т. Касцюшкі ператварыліся ў этнічных палякаў.

Згадзімся, што час, у які жыў Ян Касцюшко, быў няпростым у палітычным і рэлігійным сэнсе. Гэта сапраўды той перыяд нашай гісторыі, калі большасць беларускай шляхты масава пераходзіла ў пратэстанцкую і каталіцкую веру. Аднак перахрышчаны ліцьвін-беларус не пазбаўляўся аўтаматычна сваёй нацыянальной прыналежнасці і па-ранейшаму, нават праз колькі стагоддзяў захоўваў свядомасць і асобную ментальнасць ліцьвіна (пра што, дарэчы, шмат разоў на мяжы XVIII і XIX стагоддзяў сведчыў і сам генерал Тадэвуш Касцюшко) [214].

Толькі з сярэдзіны XVII стагоддзя (а гэта значыць, ужо пасля смерці Яна-евангеліка) можна лічыць, што Касцюшкі сталі лічыцца каталікамі. Некаторыя з іх нават абіралі духоўную кар’еру. Адзін з унукаў Адама Фёдаравіча – Ян (№ 67), плябан кобрынскі – у 1691 годзе займаў пасады каноніка луцкага і дэкана шарашоўскага [215]. Былі ў сям’і таксама манахі розных каталіцкіх ордэнаў (езуіты, цыстэрцыянцы, дамініканы). Езуіт Каспар Нясецкі каля 1740 года зазначаў: “Цяпер у законе нашым *Міхал і Марцін* (з Касцюшкага – А.Б.) на хвалі Боскай працуоць” [216].

Паколькі ў спадчынным маёntку Касцюшкай не існавала каталіцкая касцёла, сяхновіцкая гаспадары на вялікія святы ездзілі да манахаў-цыстэрцыянцаў у Алізараў Стой [217] ці ў Крупчыцы – да кармелітаў [218]. Часамі выпраўляліся яшчэ далей – у Брэст і Кобрын (пра гэта сведчаць неаднаразовыя ахвяраванні берасцейскім ды кобрынскім храмам).

Для сямейных пахаванняў каля 1620 года ў Малых Сяхновічах была заснаваная невялікая капліца, дзе амаль 150 гадоў хавалі нашчадкаў і свяякоў Яна Рыгоравіча Касцюшкі, спадчыннікаў Фёдараўшчыны.

Адно з першых пахаванняў у капліцы адбылося на самым пачатку 1630 года, калі ў склеп было пакладзенае цела памёрлай Канстанцыі з Ажэшкай – першай Янавай жонкі, якая пакінула пасля сябе сіротамі дачку Ганну Зузанну (№ 60) ды сыноў Стэфана (№ 61) і Аляксандра Яна (№ 62).

У верасні 1632 года Ян Касцюшкай зрабіў значны набытак: купіў вёску Канатопы. А ў наступным годзе ажаніўся ў другі раз. Неўзабаве, калі рабіў вяселле адзінай сваёй дачкі (Ганна Зузанна пайшла за суседняга памешчыка Войцеха Ежковіча), мёўмагчымасць справіць ёй шыкоўны, на зайдрасць суседзям, пасаг з залатымі і сярэбранымі рэчамі, падараваць перлы і футры.

На Тройцу 1647 года Ян презентаваў “мілай малжонцы” Зузанне Ракоўскай 1000 золотых [219]. Праз некалькі месяцаў яго не стала. Сяхновіцкая гаспадарка, якая значна ўмацавалася пад пільным наглядам Яна Рыгоравіча, зноў зрабілася аб'ектам куплі-продажу.

СЯМ'Я АЛЯКСАНДРА ЯНА КАСЦЮШКІ

Прадзед Тадэвуша Касцюшкі – Аляксандар Ян з сярэдзіны XVII стагоддзя моцна трymаў у сваіх руках Малыя Сяхновічы. Пра ягонае жыццё цяпер вядома, бадай, найбольш, чым пра каго іншага з продкаў кірауніка паўстання 1794 года. У другой палове XVII стагоддзя Аляксандар Ян Касцюшкай-Сяхновіцкі ўласнаручна склаў кароткую “Аўтабіяграфію”, у якой выклалаў гісторыю сваёй сям'і [220].

Ён нарадзіўся 29 снежня 1629 года. Гэта быў адначасова дзень радасці і смутку ў дому Яна Рыгоравіча Касцюшкі. Ягоная жонка Канстанцыя не акрыяла ад родавай гарачкі і трэцяга дня (1 студзеня 1630 года) сышла ў магілу.

Шмат гадоў пазней з адчуваннем нейкай віны і болю Аляксандар Ян Касцюшкай пісаў у сваёй “Аўтабіяграфіі”: “*Матуля, дабрадзеіка мая, ірэлы свет мне падаравала, а сама Богу душу аддала... Дай ёй, Божа, вечнае збаўленне!*” [221].

Канстанцыю з Ажэшкай Касцюшкаву пахавалі ў сяхновіцкай каталіцкай капліцы – родавым склепе сям'і Касцюшкай.

Сыны Яна і Канстанцыі – Стэфан і Аляксандар Ян – падзялілі зямельную спадчыну паводле бацькавага запісу, складзенага 8 чэрвеня 1633 года.

Гэты дакумент з'явіўся неўзабаве пасля паўторнага “малжонства” Яна Касцюшкі (“евангеліка”) з Ракоўскаю. У гэтай паперы агаворвалася, што калі дзеци, якія народзіліца ад новага шлюбу, запатрабуюць у будучыні на роўных дзяліць Сяхновічы са Стэфанам і Аляксандрам, то перад тым павінны заплаціць 2100 злотых.

Такім чынам, з аднаго боку, Ян паклапаціўся пра захаванне непадзельнай спадчыны. Але з другога боку, зрабіў сваю ўдаву і малодшага сына Ендзеля (№ 63) прости мі ўтрыманцамі. Таму неўзабаве пасля смерці Яна Рыгоравіча з'явіўся на свет ліст, у якім Зузанна Ракоўская аддавала “пасербам” (пасынкам) увесі свой невялікі скарб: “*алавяныя блюды, талеркі, турэцкі кілімок і аўчарку*” [222]. Тадэвуш Корзан суправаджаў цытаты з гэтага дакумента каментарам: “*І варта было складаць акт пра гэтую ўбогасць!*” Зразумела, не ад лепшага жыцця пайшла пані Зузанна на гэты крок. Непрадбачлівае рашэнне мужа прымусіла жанчыну шукаць паратунку і хапацца за саломінку. Далейшы яе лёс невядомы, як невядомы і лёс яе сына, пазбаўленага спадчыны.

Старэйшы з сыноў Яна Стэфана Касцюшка 1 красавіка 1651 года перад выпраўляю ў войска прадаў панам Целяціцкім сваю частку Сяхновічаў і Канатопы (срэдкі былі патрэбныя на экіпіроўку). Пасля гэтага Стэфан назаўсёды пакінуў родныя мясціны. Магчыма, склаў галаву ў адной з бітваў вайны, вядомай у гісторыі Рэчы Паспалітай пад назовам “Патопу” (1648 – 1667 гады).

Прыкладна ў гэты самы час загінуў і ягоны пляменнік (сын Ганны Зузанны Касцюшкайны) Мікалай Манвід Ежыковіч, але ўжо не на вайне з маскоўцамі, а ў паходзе супраць “непрыяцеля веры Хрыстовай”, як тады называлі туркаў [223].

У ліпені 1656 года Аляксандр Ян з дапамогаю цёткі Соф'і з Касцюшкай Муралеўскай (№ 32) адкупіў братавы землі ў пана Мікалая Целяціцкага і стаў самастойным гаспадаром, шмат выслікаў прыкладаючы для аднаўлення і ўмацавання фальварачных грунтоў.

20 лютага 1661 года Аляксандр ажаніўся з Тэрэзай Дзенісовіч. Вяселле зладзілі ў Прышчыпах — у хаце нявесты, якая была на восем гадоў маладзейшай за мужа. За жонкаю сяхновіцкі пан павінен быў атрымаць 1320 злотых, аднак гэты пасаг яшчэ трэба было сабраць з даўжнікоў. Спартрэблілася амаль трэћы гады, пакуль А.Я. Касцюшка адсудзіў тыя гроши. Да гэтага часу ў ягонай сям'і нарадзілася ўжо трэцяе дзецё.

Першанцамі былі блізны: у нядзелю 7 мая 1662 года пані Тэрэза нарадзіла сына Міхала (№ 93), а на наступны дзень — на свята епіскапа Станіслава Кракаўскага — з'явіўся на свет другі сын, якому надалі імя Станіслаў (№ 94). Яны былі ахрышчаныя 21 мая ў Свята-Міхайлаўскай уніяцкай царкве ў Вялікіх Сяхновічах (кумам старэйшага хлопчыка стаў мясцовы святар айцец Варфаламей). З нагоды такой значнай падзеі прыехалі таксама Соф'я Дзенісовіч, жонка Аляксандра Фаўсціна Касцюшкі, і Констанцыя Дзенісовіч, неўзабаве — жонка Хрызостома Касцюшкі. Такое шчыльнае сваяцтва Касцюшкай-Сяхновіцкіх з

Дзенісовічамі можа быць растлумачана сувязямі апошніх з вяльможнымі Сапегамі.

У 1663 годзе ў Аляксандра і Тэрэзы Касцюшкаў-Сяхновіцкіх нарадзілася дачка Канстанцыя (№ 95), а затым – сыны Аўгусцін Дамінік, Бенядзікт (№ 97) (з'явіўся на свет у 1666 годзе, верагодна, хутка памёр), Амброджый Казімір, Фаўсцін Бенядзікт (№ 99), Францішак Казімір (№ 100) і дочки Клара (№ 101) (народжаная ў 1677 годзе) ды Уршуля (№ 102) (дакладны час яе з'яўлення на свет невядомы) [224].

Утрымаць такую вялікую сям'ю было няпроста. Усе сыны Аляксандра Яна пражылі доўгі век, выдзеліць кожнаму частку зямельнай спадчыны не ўяўлялася магчымым. Бацька з цяжкасцю збіраў грош да гроша, капіў на пасаг дочкам і навучанне сыноў. Пакрысе збіраў касцюшкайскую спадчыну. Ад прадстаўнікоў старэйшай лініі выкупіў надзел Астраўкі каля Вялікіх Сяхновічаў, прыдбаў частку маёнтка, што належала Веспазіяну Касцюшку, а 2 жніўня 1669 года ўзяў на ўтрыманне дзяржаву Сяхновічы-Грыцэвічы. Апроч таго, стаў уладаром сядзібы і пляца ў Берасці. Усяго да 1697 года вядома каля дзесяці актаў аб куплі Аляксандрам Янам Касцюшкам земляў і прыгонных сялян [225].

Доўгі час ён знаходзіўся крыху ў баку ад актыўнай грамадской дзейнасці. Толькі ў верасні 1670 года на сойміку берасцейскай шляхты Аляксандр быў упершыню абрани зборшчыкам падаткаў (“падымнага”).

Падчас працяглага бескаraleя 1696 – 1697 гадоў у Берасці быў створаны канвакацыйны суд, які вырашаў самыя значныя справы ў ваяводстве. У яго склад мік іншымі ўваішоў і А.Я. Касцюшка. Вясной 1697 года ён разам з сынамі Аўгусцінам і Амброджыем у ліку вялікай колькасці берасцейской шляхты, выпраўляўся на сойм, каб падтрымаць кандыдатуру саксонскага курфюрста (электара) Фрыдрыха Аўгуста I. (Пасля працяглых спрэчак той каранаваўся на каралёя Рэчы Паспалітай пад імем Аўгуста II).

З 1698 года Аляксандр Ян Касцюшка-Сяхновіцкі пад дзяржаўнымі актамі ўласнаручна падпісваўся як “суддзя фіскальны” (ці скарбовы). Ён быў у ліку 10 суддзяў, што засядалі ў Берасцейскім замку і вырашалі справы пра спагнанне грошай з ваяводства на ўтрыманне саксонскага войска, якое з'яўлялася ў краіне следам за каралём-саксонцам [226].

Напачатку XVIII стагоддзя Аляксандр Ян паступова адыходзіць ад спраў і дажывае век у самоце. Вядомыя тры падрабязныя тэстаменты (запаветы), складзеныя ім у прадчуванні блізкой смерці.

Першы напісаны ў Малых Сяхновічах 16 студзеня 1700 года. Аляксандр Ян вырашае падзяліць Сяхновічы, Канатопы, Сцяпанкі, Астраўкі і 12400 злотых пароўну паміж чатырма сынамі. Самай малодшай дачцер Уршулі, якая яшчэ заставалася на той час у бацькоўскім доме, прызначаў пасаг у 2600 злотых. (Такую самую суму атрымала ўлетку 1691 года яе старэйшая сястра Клара, калі выходзіла замуж за Каспара Анцуту).

У той самы час сыны Аляксандра Яна началі пакідаць сямейнае гняздо ў пошуках кар'еры: Аўгусцін перасяліўся ў Троцкае ваяводства, дзе

атрымаў пасаду гродскага суддзі, Францішак стаў тытулаваныя стольнікам вайкавыскім, а Фаўсцін, падстолі і стражнік берасцейскі, часцей бы ваў у Берасці, чым дома.

Найбольш каларытнаю асобаю сярод іх быў сярэдні брат, які ўзяў шлюб з Тэрэзаю Грабоўскую (з графскай сям'і, што ў XIX стагоддзі валодала колішнім Чарнаўчыцкай фартунай Радзівілаў, землі якой суседнічалі з Сяхновічамі).

Мемуарыст Марцін Матушэвіч прыгадваў сутычку, якая аднойчы адбылася паміж Францішкам Касцюшкам і берасцейскім старостам Якубам Флемінгам. Падчас сойміка ўзнікла славесная перапалка. Староста кінуў шляхціцу звысоку, перарываючы ягоны выступ: “Ты хто такі?” На што Ф. Касцюшка адказаў з выклікам: “А ты хто такі?” І каб яшчэ больш зняславіць Я. Флемінга, які дасягнуў сваіх пасадаў толькі дзякуючы вернай службе саксонцам, груба дадаў: “Т абе не ў нашым ваяводстве кіраваць, а ў Саксоніі, сукін сын Сас!” Дарэчы, менавіта Францішак М. Матушэвіч запрасіў у 1721 годзе быць хросным бацькам для сваёй дачкі [227].

Фаўсцін, пашлюблены з Вікторыяй Грабоўскай, нейкі непрацяглы час гаспадарыў у Сяхновічах, але і ён неўзабаве перасяліўся на Кіеўшчыну, дзе атрымаў патэнт на харужага.

Такім чынам, каля 1705 года з усіх сыноў Аляксандра Яна на спадчыннай зямлі застаўся толькі Амброжый Казімір, дзед Тадэвуша Касцюшкі. Гэткі расклад прымусіў Аляксандра перагледзець ранейшы запавет і скласці 8 каstryчніка 1707 года новы [228], у якім настойліва патрабаваў зберагчы спадчынны маёнтак непадзельным. Адзіным гаспадаром Сяхновічаў бацька прызначыў Амброжыя. Той павінен быў папярэдне выплаціць братам іх долю ад спадчыны. Аляксандар Ян зноў паклапаціўся пра пасаг Уршулі: адпісаў ёй 2500 тынфаў, хатнюю жывёлу і дворык, некалі набыты па вуліцы Кавальской у Брэст-Літоўску. Пасля сябе стары А.Я. Касцюшка ён пакінуў даўгоў, на свае ўласныя патрэбы нічога не патрабаваў, “*ані золата, ані срэбра, акрамя сярэбранай лыжачкі і пояса*” – падарунка ўнучкі Ганны (№ 156).

У апошнія гады жыцця Аляксандар Ян паклапаціўся пра адбудову каталіцкай капліцы ў Малых Сяхновічах [229]. На яе карысць 82-гадовы гаспадар 14 красавіка 1711 года склаў апошні свой тэстамент: выдаткаваў 1000 тынфаў на малебны за душы “*пана Рыгора Касцюшкі, дзеда майго, і Гальшкі Мальчэўскай, жонкі ягонай, і нашчадкаў іх: пана Яна Касцюшкі, бацькі майго, пані Констанцыі Ажэшицкай, маці, целы якіх – у капліцы сяхновіцкай; і сястры бацькі Зоф’і Мурагеўскай, маёй дабрадзеекі; а таксама пані Ганны Касцюшкай Ежыковіч, сястры маёй, і сына яе Мікалая Ежыковіча, а асабліва – за душу жонкі маёй пані Тэрэзы Дзенісавічоўны і тых нашых дзетак, што ўжо памерлі*” [230].

Гэта ўжо была сапраўды апошняя воля Аляксандра Яна Касцюшкі-Сяхновіцкага. У хуткім часе яго не стала.

Старога пахавалі ў сямейным магільным склепе, побач з маці і бацькам, каля якіх, каго ён любіў і шанаваў пры жыцці. Партрэт пана

Аляксандра як фундатара капліцы быў прыбіты ля самага ўваходу, на хорах [231].

АМБРОЖЫЙ, ДЗЕД ТАДЭВУША

Амброжый Казімір Касцюшка-Сяхновіцкі, шостае дзіця ў сям'і Аляксандра ды Тэрэзы Касцюшкай, нарадзіўся ў 1667 годзе. Ён не меў бацькавых здольнасцяў да гаспадарання. Т. Корзан папракаў яго за тое, што гроши не трymаліся ў ягоных руках [232]. Адзіны набытак Амброжыя – прыдбаны ўвесну 1715 года ў Антонія Юзафа Касцюшкі (№ 144) патрэбныя для фундуша Сяхновіцкай капліцы 13,5 валокай зямлі ў вёсцы Лойкі.

Затое ў адрозненне ад бацькі Амброжый меў схільнасці да грамадскіх спраў. Ягоная актыўная дзейнасць прыпадала на складаныя для гісторыі Рэчы Паспалітай часы каралевання Аўгуста II, якія вызначаліся эканамічнай ды палітычнай нестабільнасцю краіны. Становішча яшчэ больш ускладнілася з пачаткам расійска-шведской Паўночной вайны 1700 – 1721 гадоў.

У сакавіку 1702 года для забеспечэння патрэбаў войска Рэчы Паспалітай быў скліканы чарговы фіскальны сеймік. У склад фіскальных суддзяў увайшоў і Амброжый Касцюшка. 28 кастрычніка 1706 года ён быў прызначаны камісарам па зборы 30 тысяч талераў для саксонскай арміі. У 1707 годзе, калі становішча Аўгуста II пагорышлася і пазіцыі Станіслава Ляшчынскага, шведская стаўленіка на троне Рэчы Паспалітай, узмацніліся, чарговы соймік берасцейскага дваранства загадаў Амброжыю прыпыніць збор сродкаў [233]. Аднак перамога расійскага цара Пятра I над шведамі пад Полтавай (1709 год) скліла шалі на бок караля Аўгуста. У 1710 годзе Амброжый Касцюшка-Сяхновіцкі прысутнічаў на вальным Варшаўскім соймі, дзе Аўгуст II паўторна быў абвешчаны ўладаром Польшчы і Вялікага княства Літоўскага [234].

У гэты час, як сведчаць дзяржаўныя акты, Амброжый быў падчашым оўруцкім, войтам кобрынскім і гарадзецкім [235]. Ф. Канечны лічыў, што гэты факт стаючахарактарызаваў А.К. Касцюшку, які не грэбаваў сядзець на адной лаве з мяшчанамі ў Кобрынскай магдэбургії [236].

У 1711 і 1715 гадах берасцейская шляхта абірала яго гадавым старшинёй (маршалкам) ваяводскіх соймікаў. Адначасова (з 1714 года) Амброжый стаў берасцейскім гродскім суддзей [237]. Вяршыняй яго кар'еры, на думку Б. Шындлера, стала пасада земскага пісара (надавалася вялікім князем пажыццёва) [238]. Калі Амброжый стаў тытулавацца пісарам, не вядома. Яшчэ 15 лютага 1718 года ён падпісаў пастанову сойміка ў якасці суддзі гродскага, а праз чатыры гады яго ўжо не было сярод жывых [239].

Амброжый Казімір Касцюшка ўсё жыццё вызначаўся няўрымслівым характарам. У асяродку навакольнай шляхты быў вядомы як адданы

прыхільнік Сапегаў, энергічна адстойваў іх інтарэсы на сойміках, у змаганні з палітычнымі апанентамі часам хапаўся за шаблю. На адным з пасяджэнняў Амброджый нават параніў у галаву Людвіка Канстанты Пацея (у будучым вялікага гетмана ВКЛ), калі палітычную абразлівымі словамі магната [240].

Сяхновіцкі гаспадар меў ад Барбары Глеўскай пяцёра дзяцей: Фларыяна (№ 157), Вацлава (№ 158), Людвіка Тадэвуша (№ 159), Яну (№ 160) і Дароту (№ 161). Аднак бацьку перажылі толькі Людвік (бацька Тадэвуша Касцюшкі) і Яна, якая ў 1721 годзе пайшла замуж за берасцейскага скарbnіка Міхала Янушкевіча [241].

Амброджый памёр у канцы 1721 ці ў пачатку 1722 года, паколькі запіс ягона граматы на родавую капліцу ад 30 лістапада 1722 года гаворыць пра яго як пра нябожчыка.

А 23 чэрвеня 1723 года ягона ўдова Барbara з Глеўскіх Касцюшкава ўжо была замужам за берасцейскім краічым Марцінам Касцюшкам (№ 116), які па ўзросце быў амаль аднагодкам старэйшаму сыну пані Барбары [242].

Амброджый Казімір Касцюшко быў паходаваны ў сяхновіцкай капліцы, побач з продкамі.

БАЦЬКІ

Калі восенню 1707 года стары Аляксандар Ян Касцюшко складаў свой запавет, ён быў упэўнены, што Амброджый Казімір будзе даглядаць яго да смерці, “як і належыць добраму сыну, які, да таго ж, ужо сам мае дзяцей”.

Пра старых унукau Аляксандра – Фларыяна і Вацлава – звестак не захавалася. Хутчэй за ёсё яны памёрлі задоўга да 1722 года. Апошні сын Людвік Тадэвуш нарадзіўся прыкладна ў 1700 годзе. Бартламей Шынделер лічыць, што “каля 1717 года ён увайшоў у дарослае жыццё” [243].

Амаль адразу пасля смерці бацькі Людвік сутыкнуўся са шматлікімі проблемамі: сяхновіцкая гаспадарка заняпала і амаль не прыносіла прыбыткаў, дваровыя пабудовы патрабавалі неадкладнага рамонту, акрамя таго пасля Амброджыя, які не вызначаўся талентам дбайнага гаспадара, засталіся шматлікія даўгі. У гэтых абставінах новы сяхновіцкі ўладар вырашае перадаць Малыя Сяхновічы, Сцяпанкі, Навасёлкі і Канатопы ў карыстанне свайму дзядзьку Фаўсціну Бенядзікту Касцюшку. У прадажным лісце, складзеным 18 сакавіка 1729 года, Людвік запісаў, што за 23 тысячи золотых адмаўляе ўсіх названых вёсак з усімі гумнамі, агародамі і падданымі. Аднак трэба зазначыць, што звычайная юрыдычная фармулёвка, ужытая ў дакуменце (“прадаю на вечныя часы”), зусім не перашкоджала вяртанню Людвіку спадчыны, як толькі здолее сабраць адпаведную суму [244].

У актавым запісе за 1729 год Людвік Тадэвуш Касцюшко-Сяхновіцкі названы “*piscarэвічам земскім берасцейскім*” (“пісарэвіч” тут – не назва

пасады, а сведчанне таго, што ягоны бацька памёр у званні пісара). Пазней Людвік стаў мечнікам Берасцейскага ваяводства (лацінскі выраз *Ensiferi Brestensis* літаральна значыць “носьбіт мяча берасцейскага”: ганаравая пасада патрабавала ад Людвіка ўносіць аголены меч у памяшканне, дзе адбывалася пасяджэнне павятовага сойміка).

Упершыню Л.Т. Касцюшко выканаў абавязкі, звязаныя з гэтай пасадай, 26 сакавіка 1733 года на сойміку, скліканым у Брэст-Літоўску з нагоды смерці караля Аўгуста II.

На гэтым сойміку была выпрацаваная інструкцыя дэпутатам на Варшаўскі сойм, на якім яны павінныя былі абараніць “*салодкія шляхецкія вольнасці*”, супрацьстаяць уціску замежных пасланцоў, сачыць, каб быў абранны каралём “*сапраўдны тубылец*” [245]. Аднак гэтыя спадзяванні не спраўдзіліся: ужо ў снежні берасцейская шляхта вымушаная была прызначыць гаспадаром Рэчы Паспалітай сына памерлага караля, каранаванага пад імем Аўгуста III.

Тры ццацігадовае панаванне (1733 – 1763 гады) гэтага манарха адзначалася далейшым сур’ёзным паглыбленнем крызісных з’яў у грамадстве, абастрэннем барацьбы паміж найзаможнейшымі магнацкімі сем’ямі і іх паплечнікамі, стратаю працаздольнасці дзяржаўнага сойма. У выніку становішча розных сацыяльных групаў насельніцтва разка пагорышлася, унутры краіны і за яе межамі паступова рыхтавалася глеба да інтэрвенцыі Аўстрыі, Прусіі і Расіі. Крызіс працяй усе сферы сацыяльна-еканамічнага і палітычнага жыцця. З дазволу караля шчодра раздаваліся прывілеі, “*поўныя супярэчнасцяў і нязгоды*”, паколькі ва ўмовах карупцыі адзін надзел нярэдка надаваўся двум і болей прэтэндэнтам. Фактычна немагчыма было ўлічваць сапраўдныя прыбылкі шляхты, бо валоданні аднаго і таго ж уласніка звычайна былі раскіданыя ў розных мясцовасцях і здаваліся ў застаў (арэнду).

Таму набы цё Людвікам Касцюшкам на падставе застаўнога права ад вяльможных Сапегаў фальварка Мерачоўшчына каля Косава (чыпер у Івацэвіцкім раёне Брэсцкай вобласці) было з’яло тыповаю ў тых часах. Застаўны дагавор абодва зацікаўленыя бакі склалі ў 1733 годзе. Людвік энергічна заняўся фальварачнымі справамі і ў рашучым жаданні ўзняць гаспадарку чымсьці быў падобны на дзеда Аляксандра Яна, руплівага гаспадара.

Каля 1740 года Людвік Тадэвуш ажаніўся з Тэкляй Ратомскай, якая паходзіла з Аршанскага павета. Дзяўчына сірата, выхаваная ў доме цёткі, аршанская чашнікавай, была нашмат маладзейшая за свайго мужа (нарадзілася ў 1718 годзе), аднак розніца ва ўзросце не перашкаджала ўзаemнай павазе, прыхільнасці і згодзе, якія Людвік і Тэкля пранеслі праз усё жыццё. Пра гэта сведчанье лісты Т. Ратомскай да мужа, прасякнутыя палкім каханнем. У канцы аднаго з іх пані мечнікавая пазначыла: “*Цалую твае ногі. Твоя добразычлівая жонка і ў ног тваіх – слуга*” [246]. Плёнам гэтага шчырага пачуцця сталі чацвёра дзяцей, што нарадзіліся ў

доме Людвіка і Тэклі Касцюшкай-Сяхновіцкіх: Ганна (№ 185), Юзаф (№ 186), Кацярына (№ 187) і Тадэвуш (№ 188).

Рост сям' і штурхаў Людвіка Касцюшку да ўсё больш настойлівых спробаў вярнуць страчаныя Сяхновічы. (Заўважым, што срод усіх прадстаўнікоў роду менавіта Людвік вызначаўся асаблівай прыхільнасцю да сямейнага гнязда, лічыў прынцыповым пытанне пра вяртанне пад сваю руку спадчыннага маёнтка). Ад Сапегаў Л.Т. Касцюшка дамогся поўнага кантролю над Мерачоўшчынай. Смаленскі ваявода Пётр Павел Сапега, а пазней і ягоны сын Ян не перашкаджали гэтаму, бо іх асабістыя даўгі пану Людвіку перавышалі 43 тысячи злотых [247]. Ф. Канечны лічыў Людвіка Касцюшку здольным “агарным банкірам”, чалавекам разважлівым, надзвычай эканомным і гаспадарлівым [248].

Пасля смерці дзядзькі Фаўсціна (1755 год) Сяхновічы, моцна абцяжараныя даўгамі, перайшлі да ягонага сына Яна Непамуцэна (№ 167), крамяніцкага старосты. Апошні прагнуш пазбавіца стратнага маёнтка. На той час Людвік быў яшчэ недастаткова падрыхтаваны, каб выкупіць Малыя Сяхновічы. Таму ён рашиўся пазычыць 20 тысяч злотых ва ўдавы капітана Беранта. Гэтыя грошы 10 чэрвеня 1755 года Людвік Касцюшка выклалаў за спадчынны маёнтак. Кредыторка на трох гады атрымала застаўное права на Малыя Сяхновічы і навакольныя вёскі (Л.Т. Касцюшка абяцаў вярнуць доўг да Купалля (24 чэрвеня) 1758 года).

Як падае Б. Шынделер, пачынаючы з 1756 года пан мечнік у некаторых дакументах пачаў тытулавацца палкоўнікам Яго каралеўскай міласці (ці палкоўнікам польнай (палявой) булавы). Вядома, ён не браў удзелу ні ў якіх баявых дзеянях, аднак нельга падзраваць яго, як гэта рабіў Т. Корзан, у надзвычайнім жаданні да атрымання тытулаў: прага атрымаць нейкую, хоць нават і намінальную, пасаду была тыповаю з'яваю ў асяродку тагачаснага дваранства Рэчы Паспалітай [249].

Па-ранейшаму асаблівым клопатам заставалася справа вяртання Сяхновічаў, часова выпущчаных з рук. Берасцейскі мечнік нават пераехаў у фальварак Здзітава, каб быць як мага бліжэй да спадчынных земляў. Аднак у сярэдзіне красавіка 1758 года, за некалькі месяцаў тэрміну вяртання пазыкі Людвік Касцюшка раптоўна памёр.

Праз стагоддзе пасля гэтай падзеі Леанард Ходзька прывёў цалкам неверагоднае паданне, у якім сяхновіцкі гаспадар выступаў у ролі сапраўднага тырана, што жорстка здзекваўся са сваіх прыгонных сялянаў. І тыя, нібыта даведзеныя да адчая, забілі ў 1768 годзе свайго памешчыка.

Недобрасумленны біограф нават дабавіў Людвіку яшчэ дзесяць гадоў жыцця, толькі каб надаць сваёй легенды нейкае падабенства да праўды і прывязаць героя свайго даследавання да сялянскага паўстання, якое сапраўды частковая ахапіла ўкраінскае і беларускае Палессе ў 60-ых гады XVIII стагоддзя [250]. Нягледзячы на тое, што гэты міф развязнічаў у сваіх працах яшчэ Т. Корзан [251], прыдумку Л. Ходзькі неўзабаве паўтарыў К.У. Вуйціцкі (яшчэ адзін стваральнік шматлікіх гістарычных “завалаў” у біографіі Т. Касцюшкі, якія прыйшлося разграбаць пазнейшы м

даследчыкам!) ды ахвотна падхапілі расейскія дарэвалюцыйныя гісторыкі [252], у першую чаргу аўтар “Апошніх гадоў Рэчы Паспалітай” Мікалай Кастамараў. Дзякуючы падобным творам, што выходзілі раней (дый ціпер яшчэ перавыдаюцца) вялікім накладамі, легенда пра сяхновіцкага дэспата часам узнікае на старонках перыядычнага друку і сёння, прычым абрастает падрабязнасцямі, невядомымі і Л. Ходзьку, кшталту: “у красавіку 1758 года сяхновіцкі сялянін закалоў яго віламі” [253]. (Шкада, што не называеца імя селяніна і даўжыня віл!..).

На самой справе Людвік Тадэвуш Касцюшко-Сяхновіцкі памёр уласнаю смерцю і 18 красавіка 1758 года быў пахаваны ў Сяхновіцкай капліцы. За ўратаванне яго душы ішлі літургіі і ў каталіцкіх касцёлах, і ў праваслаўных цэрквах, і ва ўніяцкіх храмах, пра што распавеў спесьяльны грошовы рэестар, складзены ўдавой Тэкляй з Ратомскіх Касцюшковай [254].

ВЯРТАННЕ ДА ГНЯЗДА

Усе клопаты пра сям'ю і гаспадарку пасля скону мужа леглі на плечы Тэклі. Ёй у дапамогу былі прызначаны апекуны – аршанская войскі Марцін Ратомскі, мінскі краўчы Юзаф Прушынскі ды крамяніцкі староста Ян Непамуцэн Касцюшко.

Трэба адзначыць, што разумная жанчына і самая не горш за мужчыну разбіралася ў гаспадарчых справах, таму знайшла сілы не скарыцца цяжкім абставінам, выплаціць увесь мужаў доўг, каб праз год, на Купалле 1759 года, канчаткова вярнуцца ў родавае гніздо.

Аднак і пазней становішча сяхновіцкай гаспадыні заставалася складаным. З-за вострага недахопу грошаў жанчына ў 1760 годзе вымушаная была прыпыніць навучанне сыноў, якія па волі бацькі вучыліся ў Любяшове – у калегіуме каталіцкага ордэна піяраў. (Юзаф паспей прайсці ўвесь курс навучання, Тадэвуш быў забраны са школы датэрмінова, не скончыўшы апошняга класа, званага “Рыторы кай”) [255].

Адначасова з умацаваннем свайго становішча ў Сяхновічах, Тэкля Касцюшко ўсё больш губляла цікаўства да Мерачоўшчыны, якую ўжо больш не хацела дый не магла ўтрымліваць у сваіх руках. Таму скарысталася першую магчымасць, каб з выгодай для сябе пазбавіцца далёкага валодання. Тым часам Косаўская “фартуна”, якую Сапегі не хацелі ратаваць ад даўгou, апынулася ў вельмі цяжкім стане, і ў 1761 годзе яе адкупіў літоўскі падскарбі Ежы Флемінг. Новы гаспадар пацвердзіў удаве Людвіка Касцюшкі-Сяхновіцкага права на арэнду Мерачоўшчыны. Аднак трывала гадамі пазней выплаціў ёй 54 тысячи злотых, якія сталі платяю за фальварак пад Косавам, пасля гэтага ніхто з Касцюшкай больш ніколі не вяртаўся ў Мерачоўшчыну. Тэкля і яе сыны канчаткова звярнулі ўсю свою ўвагу на спадчынныя Сяхновічы, што было не толькі данінаю павагі мінуламу, але і мела практычную карысць ад дзейнасці на зямлі.

Клопатам маці, зразумела, не былі абыдзены і дочки. Спачатку ў кастрычніку 1762, а затым у студзені 1763 года ў Сяхновічах адбыліся два вяселлі. Старэйшая дачка Ганна, атрымаўшы добры пасаг, пайшла за смаленскага стольніка Пятра Антонія Эстку. Дзея забеспячэння належным пасагам і малодшай – Кацярыны, якую ўзяў за сябе ваўкавыскі земскі суддзя Караль Жулкоўскі, – былі прададзеныя правы на Мерачоўшчыну.

Аднак найбольшую заклапочанасць у маці ўсё ж выклікаў лёс сыноў, асабліва любага Юзафа. Уладкаваўшы дачок, Тэкля Касцюшкa (у прадчуванні блізкай смерці) спяшалася паклапаціца пра юнакоў. Па дапамогу яна звярнулася да сваяка мужа падчашага пінскага Давыда (Давіда) Каала Касцюшкі-Сяхновіцкага (№ 103), які дасягнуў высокага становішча на Палессі, а на старасці перабраўся дажываць свой век у ваколіцы Сяхновічаў.

Фальварак, якім валодаў пінскі падчашы, стаў зващица Давыдаўшчынай (Сяхновічамі-Давыдаўшчызнай) – паводле імя ўладальніка. Пані мечнікавая дамовілася пра далучэнне гэтых земляў (пасля бяздзетнага Давыда) да сваёй часткі Сяхновіцкага маёнтка. Яна планавала, што ў далейшым уладаром у Малых Сяхновічах стане “*найкаханейшы сын*” Юзаф, а малодшаму Тадэвушу з часам дастанецца Давыдаўшчына. 20 чэрвеня 1768 года паводле дамовы Давыд Кааль перадаў сынам берасцейскага мечніка свой фальварак, у гэты час іх маці ўжо не было сярод жывых, яна памерла ўлетку 1768 года [256]. Тадэвуш, які заканчваў тады навучанне ў Варшаўскім кадэцкім корпусе, на пахаванні маці не прысутнічаў. Натуральна, што амаль усе правы на Сяхновічы перайшлі да Юзафа, удзельніка Барскай канфедэрациі.

Частка 5

ТАДЭВУШ КАСЦЮШКА

СЯХНОВІЧЫ ЦІ МЕРА ЧОЎШЧЫНА?

На працягу XIX – XX стагоддзяў пытанне пра час і месца нараджэння “Героя Дух Кантынентаў” неаднаразова абміркоўвалася сярод навукоўцаў [257]. Яно і сёння выклікае шматлікія спрэчкі ў грамадстве, а таму патрабуе больш дэталёвага разгляду.

Гістарычна два населенныя пункты аспрэчваюць сваё права называцца малою радзімай Тадэвуша Касцюшкі. Абодва месціцца на Брэстчыне – гэта вёска Малыя Сяхновічы Жабінкаўскага і ўрочышча Мерачоўшчына Івацэвіцкага раёна.

Прысвежаная Т. Касцюшку бібліографічная літаратура, якая з’яўлялася на працягу апошніх стагоддзяў, дазваляе прасачыць гісторыю спрэчнага пытання і зрабіць некаторыя высьновы.

Адным з першых, якіх прыжыццёвых біёграфаў Т. Касцюшкі стаў расійскі афіцэр і пісьменнік Ф.М. Глінка, які ў 1813 годзе, вяртаючыся з паходу супраць Напалеона Банапарта, наведаў “наваколлі Кобрына”, дзе апынуўся “ў месцах радзімы самога Касцюшкі і размаўляў з людзьмі, якія некалі былі да яго блізкімі” [258]. Без усялякага сумнення, Ф.М. Глінка лічыў радзімай генерала Сяхновічы, якія месціліся на шляху падарожжа пісьменніка (той рухаўся праз Брэст-Літоўск, Пінск, Нясвіж, Мінск, Барысаў – да роднай аўтару Смаленскай губерні [259]). І гэта таксама быў аргумент на карысць “сяхновіцкай версіі”, паколькі дарога Ф.М. Глінкі праходзіла далёка ад Мерачоўшчыны і сустракацца са сведкамі жыцця Т. Касцюшкі пісьменнік мог толькі ў Сяхновічах.

Неўзабаве пасля смерці генерала (1818 год) у парыжскай майстэрні Франсуа Дзюрана быў выраблены памятны медаль, які сведчыў, што Т. Касцюшка нарадзіўся менавіта ў Сяхновічах [260].

А ў 1827 годзе выйшла першая біяграфія, напісаная па-нямецку ўраджэнцам Швейцарыі К.К. Фалькенштэйнам. Часткова інфармацыю швейцарац атрымаў непасрэдна “з вуснаў самога Касцюшкі”, з якім неаднойчы размаўляў у апошнія гады жыцця старога. Праца К.К. Фалькенштэйна вытрымала шэсць выданняў на нямецкай, польскай і французскай мовах [261]. У 1878 годзе стваральнік “Бібліографіі да дзеяў і жыцця Т. Касцюшкі” палкоўнік Э. Цалер скрупулёзна прааналізав усе гэтыя выданні і прыйшоў да высьновы, што польскі перакладчык Э.В. Клінке “не трymаўся дакладна арыгінала, часта знарок адступаў ад яго, а ў другім выданні (1830 года – А.Б.) нават месца нараджэння Касцюшкі, пададзене Фалькенштэйнам як Сяхновічы [262], змяніў на Мерачаўшчызу [263], падпарадкоўваючыся жаданню ўладальнікаў той

Мерачаўшчыны і гэтым даючы падставу для памылковых паўтарэнняў і спрэчак [264].

Згаданым ўласнікам Мерачоўшчыны быў Войцех Пуслоўскі (1762 – 1833), які на памежжы XVIII – XIX стагоддзяў стварыў вялізную латыфундыю, у якую ўваходзілі шматлікія маёнткі (у тым ліку Косава з наваколлем) [265]. Крыніцамі казачнага багацця В. Пуслоўскага сталі ўдалы шлюб з князёўнай Ю. Друцкай-Любецкай, падтрымка магнатаў, прадпрымальніцкая дзеянасць, а таксама фінансавыя махінацыі, аперациі з нерухомасцю, рабаванні свецкіх і духоўных земляў (напрыклад, з Бярозаўскага кляштара было выкрадзена больш за мільён злотых), гандаль зброяй, падробка каштоўных папер (дзеяля гэтага ў 1794 годзе нават падраблялі подпіс Т. Касцюшкі), у чым шляхціца абвінавачвалі ўжо сучаснікі – Ф. Булгарын, П. Вяземскі, А. Грондзкі [266].

У 1821 годзе В. Пуслоўскі набыў ва ўласнасць былы Косаўскі Ключ з Мерачоўшчынай [267]. І менавіта тады з'явілася “мерачоўшчынская версія” нараджэння Т. Касцюшкі. Асноваю яе стала вынятка з метрычнай кнігі аб хрышчэнні будучага генерала ўзімку 1746 года ў Косаве, *выдадзеная толькі восенню 1834 года (ці праз 17 гадоў пасля смерці Т. Касцюшкі)* мясцовым пробашчам айцом Станіславам Нарбутам і пацверджаная 30 лістапада 1834 года Віленскай духоўнай кансісторыяй [268]. Прыйчым у дакументе і слова не было сказана пра тое, што Тадэвуш Касцюшко нарадзіўся ў Мерачоўшчыне. А самую косаўскую метрыку напрыканцы XIX стагоддзя часам харектарызувалі не інакш як “*вядомую, але небездакорную*” ў гістарычным плане [269].

Сёняня вынятка з яе, прысвеченая асобе Т.Касцюшкі, захоўваецца ў зборах Музея Войска Польскага ў Варшаве [270]. Тэкст гучыць наступным чынам [271]:

Лацінскі арыгінал	Польскі пераклад	Беларускі пераклад
<i>Anno Domini Millesimo Septingentesimo Quadragesimo Sextoduodecimo Februarii Reverendus Pater RAY-mundus Korsak Sacrae Theologiae Lector Hoszczeviensis Ordinis Praedicatorum baptisavit Infantem legitimorum parentum filium Andream Thadaeum Bonaventuram Per illustri MD Ludovici Thodaei et Theclae Ratomska Kosciuszko Miecznych</i>	<i>Roku Pańskiego Tysiąc siedemset czterdziestego szóstego dnia dwunastego lutego Czciigodny Ojciec Rajmund Korsak, świętej Teologii Lektor, Przeor Zakonu kaznodziejskiego w Hoszczy, ohrzcił dziećię Andrzeja Tadeusza Bonawenturę, syna prawych rodziców, Jwielmożnych Ludwika Tadeusza i Tekli z Ratomskich Kościuszków, Miecznych Województwa Brzeskiego. Rodzicami chrzestnymi</i>	Году Божага Тысяча семсот сорак шостага дня дванаццатага лютага. Прападобны Айцэц Раймунд Корсак, лектар святога Багаслоя, настаяцель гашчэўскі, Святым Мірам ахрысціў дзіцё законных бацькоў Яснавільможнага Людвіка Тадэвуша і Тэклі з Ратомскіх Касцюшкаў, мечнікавых берасцейскіх, – сына Андрэя

<p><i>Woiewodztwa Brzeskiego. Patrini erant: MDnus Casimirus Nar-cuski Starosta Kuszlicki cum MDna Protasewiczowna Suchodolska et MDnus Adamus Protas-sewicz Vice-Capitaneus Districtus Pinsensis cum Magnifica Virgine Anna Suchodolska Pisarzów-na Ziemska Słonińska.</i></p>	<p>были: WM Pan Kazimierz Narkuski, староста кусзlicki, z WP Protasiewiczowną Suchodolską i WM Pan Adam Protasiewicz, подтароци powiatu pińskiego, z WP Anną Suchodolską, pisarzowną ziemską slonimską.</p>	<p>Тадэвуша Банавентуру. Бацькамі Хросныі былі Вяльможны Спадар Ка-зімір Наркүскі, староста кушліцкі, і Вяльможная Спадарыня з Пратасе-вічаў Сухадольская; Вяль-можны Спадар Адам Пратасевіч, падтароства павету пінскага, з Вяль-можнай Спадарынай Ган-най Сухадольской, піса-раўнаю земскай слонім-скай.</p>
---	---	--

Разумеючы, што версія нараджэння Т. Касцюшкі ў ваколіцах Косава патрабуе матэрыяльнага пацвярджэння, Пуслоўскія паклапаціся пад аднаўленне сядзібнага дома Касцюшкага у Мерачоўшчыне.

Пра першапачатковыя ягоны выгляд дазваляе скласці ўяўленне малюнак, створаны ў 1845 годзе Міхалам Кулешам [272] (мастак, дарэчы, быў параднёны з Касцюшкамі-Сяхновіцкімі па жаночай лініі – праз шлюб у пачатку XVIIІ стагоддзя Антонія (№ 84), праўнука Мікалая Іванавіча Касцюшкі, заснавальніка лініі Іванавічай). Архітэктар М. Астрамецкі па просьбе Вандаліна Пуслоўскага (1814 – 1884) да 1857 года цалкам аднавіў сядзібу [273]. З'яўленне доміка стала важкім аргументам на карысць “мерачоўшчынскай версіі”.

Дыскусія, распачатая ў сувязі з набліжэннем сотых угодкаў з дня нараджэння Т. Касцюшкі, абаўстырылася ў 40 – 60-ыя гады XIX стагоддзя. У гэты час за Сяхновічы выказаліся аўтары артыкулаў у “Малой польскай энцыклапедыі”, польскага “Агульнага біяграфічнага слоўніка”, фундаментальнага французскага энцыклапедычнага даведніка “Ларус”, а таксама выдавец і генеолаг Я.Н. Бабровіч [274].

Аднак і апаненты “сяхновіцкай версіі” таксама нярэдка выступалі ў друку, адстойваючы свае погляды. На карысць Мерачоўшчыны выказваліся М. Балінскі, Ф. Пашкоўскі, Л. Ходзька, Я. Курхановіч, К.У. Вуйціцкі [275].

Пасля адносянага засішша ў 70-ыя гады XIX стагоддзя ў наступны м дзесяцігоддзі дыскусія разгарэлася з новай сілай. Ініцыятарам чарговай хвалі спрэчак стаў Фелікс Немаеўскі з блізкай ад Сяхновічаў вёскі Ракітніца [276]. У 1880 годзе ягоны знаёмы, што падарожнічаў па Палессі, патрапіў у колішні Касцюшкага маёнтак. Вандроўнік распавёў, як каля Сяхновіцкага двара яго фирманскіну шапку са словамі: “*A то, прашу пана, у гэтym двары Касцюшка нарадзіўся, і няма ў наваколлі ніводнага чалавека, хто б шапкі не здымалі перад гэтym дваром*”.

На ліст Ф. Немаёўскага азвалася ўладарыня Лышчыцаў Марыя Раманаўна Віслоцкая, праўнучка роднай сястры Тадэвуша Касцюшкі Ганны. Яна пачала акты ўна шукаць новыя пацверджанні “сяхновіцкай версіі” [277]. Яна заўважыла, што ў метрыках Ганны і Тадэвуша Касцюшкай-Сяхновіцкіх не пазначанае месца іх нараджэння. Па тлумачэнні М. Вілоцкай звярнулася да брэсцкага ксяндза Г. Главацкага, які засведчыў: “*ва ўсіх метрычных книгах XVIII стагоддзя, калі дзіця было ахрышчанае ва ўласным прыходзе, гэта адзначалася на палях книгі. I наадварот, пры хрышчэнні ў “чужой” парофіі назва месца нараджэння не паведамлялася*”.

Ліст М. Вілоцкай ад імя рэдакцыі часопіса “Тыгоднік ілюстраваны” ўзяўся каменціраваць Людвік Еніке. Навуковец паспрабаваў прааналізаваць усе аспекты гэтай складанай справы. Ён уважліва разглядае аргументы на карысць Сяхновічаў і Мерачоўшчыны, а потым прызнаў некаторыя погляды М. Вілоцкай слушнымі, прычым падкрэсліў, што ўсе даўнія біёграфы лічылі *з месца нараджэння генерала Т. Касцюшкі маёнтак Сяхновічы. А размовы пра Мерачоўшчыну началіся толькі тады, калі гэтыя мясціны перайшли да Пуслоўскіх, бо новыя гаспадары былі вельмі зацікаўленыя ў гэтым* [278].

Аднак публікацыя ўсё ж пакідала пытанне адкрытым. Таму ўжо ў 1882 годзе “мерачоўшчынскую версію” падтрымаў на старонках “Жывапіснай Расіі” Адам Кіркор [279]. У процівагу гэтаму ў той самы час артыкулы, прысвечаныя Мерачоўшчыне і Сяхновічам, у шматтомны м “Слоўніку геаграфічным” сцвярджалі: “*Менавіта ў гэтых С. (Сяхновічах Малых. – А.Б.), праўдападобна, нарадзіўся... Т. Касцюшка і тут правёў значную частку сваёй маладосці*” [280], і яшчэ: “*Т. Касцюшка, несумненна, нарадзіўся не ў М. (Мерачоўшчыне. – А.Б.), але ў Сяхновічах*” [281].

Стварэнню і ў мацаванню Касцюшкай традыцыі шмат паспрыялі працы Т.С. Корзана. Ён быў перакананы, што генерал прыйшоў у свет у Мерачоўшчыне. Лісты Марыі Вілоцкай, а пазней уласніка Вялікіх Сяхновічах Вацаліна Пшыборы (той таксама ў 1888 годзе выступіў у друку з падтрымкаю “сяхновіцкай версіі” [282]) прымусілі Т. Корзана паспрабаваць аргументаваць свой погляд на праблему. Спецыяльна дзеля гэтага ён далучыў да другога выдання сваёй манаграфіі (у 1906 годзе) вялікі дадатак, у якім разглядаў спрэчныя пытанні, і першым з іх было пытанне аб месцы і часе нараджэння героя [283]. У прыватнасці, даследчык пераконваў сваіх апанентаў сцвярджэннем “*пра неверагоднасць падання*”, не падмацаваных дакументальна. Аднак У.А. Дзванкоўскі, які часткова падтрымаў Т. Корзана, зрабіў дапушчэнне, што Тэкля Касцюшкава магла заўчасна нарадзіць сваё апошнje дзіця ўсе ж у Сяхновічах падчас наведвання блізкіх родзічаў мужа. У гэтым выпадку сына хрысцілі праз год ці два пазней у Косаўскім касцёле [284].

Аўтарытэт Т. Корзана быў настолькі вялікі, што ў ХХ стагоддзі пазіцыі “сяхновіцкай версіі” значна аслаблі. Але ў 1922 годзе на карысць

Сяхновічаў як месца нараджэння Т. Касцюшкі выказалася двухтомная энцыклапедыя “Універсальны Ларус” [285].

На Беларусі сапраўдны ўсплеск цікавасці да асобы генерала адбыўся напярэдадні 200-ых угодкаў касцюшкаўскага вызвольнага чына (у 1994 годзе). Набліжэнне юбілейных даты абудзіла да жыцця і ранейшую спрэчку вакол месца нараджэння героя. У гэты час у Беластоку з’явілася серыя паштовак. На адной з іх побач з партрэтам Т. Касцюшкі адзначалася пабеларуску, што герой нарадзіўся ў Сяхновічах [286]. Гэту версію падтрымліваў таксама Я. Юхо (пачынаючы з 1990 года, ён неаднократна прыгадаваў абедзве версіі нараджэння Т. Касцюшкі, не аддаючы перавагу ні Сяхновічам, ні Мерачоўшчыне [287]).

Разам з тым, трэба прыняць да ведама, што на сённяшні дзень невядома ніводнага дакумента з XVIII стагоддзя, у якім імя Тадэвуша Касцюшкі нават стаяла б побач з называю Мераочоўшчыны. Цяжка ўяўіць, калі герой сапраўды лічыў фальварак пад Косавам сваёю радзімай, чаму ён ніколі не вызываў нават жадання прыехаць туды, асабліва ў час доўгага свайго побыту на Беларусі ў 1784 – 1790 гадах.

Зусім інакш ставіўся генерал да Сяхновічаў. Імя Т. Касцюшкі і родавага маёнтка настолькі моцна паяднаныя ў гісторыі, што ніводны біёграф пры напісанні жыццяпісу свайго героя не можа абысціся без згадак пра Сяхновічы. Сам Т. Касцюшкі цераз усё жыццё пранёс клюпат і любоў менавіта да гэтага месца.

Будзе нялішнім згадаць цэлы блок дакументаў за 1768 – 1775 гады, прысвечаных Сяхновічам, дзе назва сямейнага гнязда згадваецца 11, а імя Т. Касцюшкі – ажно 20 разоў (прычым тройчы ён названы поўным родавым прозвішчам: *Тадэвуш Касцюшка-Сяхновіцкі ці Сяхновіцкі Касцюшка* [288]).

Наступная падборка дакументаў, якая тычылася ягонага фальварка Сяхновічаў-Давыдаўшчыны, адносіцца да 1775 – 1777 гадоў і ў ёй таксама неаднократна згадваецца імя малодшага сына Людвіка і Тэклі Касцюшкай [289].

Генерал не толькі памятаў пра свае Сяхновіцкія валоданні, але і ганарыўся імі, што робіцца відавочным, калі праглядзеце ліставанне 1791 – 1792 гадоў. У гэты час Т. Касцюшкa чарговы раз спрабаваў уладкаваць сваё сямейнае жыццё. Ягонай абранніцай стала 18-гадовая Тэкля Жураўская, аднак бацька дзяўчыны не жадаў выдаваць сваю дачку за генерала. Галоўнаю прычынай ягонай адмовы была нібы адсутнасць у Т. Касцюшкі зямельных валоданняў. На тое ў сваім лісце на імя маці каханай генерал даводзіў: “*Ротмістр Патоцкі, які з таго ж ваяводства (Берасцейскага – А.Б.), што і я, можа засведчыць, што я маю спадчынную вёску і сам яе ўтрымліваю*” [290].

У 1792 годзе, перад самым ад’ездам у эміграцыю, Т. Касцюшкa напісаў на імя любай сястры Ганны ліст, што пачынаўся словамі пра Сяхновічы: “*Дазволь мне, сястрычка, абняць Цябе і, можа, будзе гэта ўжо астатні раз... Жадаў бы, каб ведала Ты маю волю, што запісую Табе*

ў спадчыну Сяхновічы” [291]. Калі праз дваццаць гадоў генерал даведаўся, што ў час руска-французскай вайны 1812 года Сяхновічы-Давыдаўшчына значна пацярпелі, ён выдаў сродкі на аднаўленне гаспадаркі [292]. Нарэшце, за паўгода да сваёй смерці, 2 красавіка 1817 года, Т. Касцюшка выдаў знакаміты Сяхновіцкі тэстамент [293].

Такім чынам, на працягу ўсяго жыцця генерал захоўваў да Сяхновічаў асаблівія адносіны. Сюды ён вяртаўся з далёкіх заакіянскіх вандраванняў, пра гэтае месцы марыў і тады, калі зноў вымушаны быў пакінуць Радзіму [294]. Пра Мерачоўшчыну, зыходзячы са сведчанняў самога Тадэвуша Касцюшкі, нічога падобнага сказаць проста немагчыма.

Нам таксама падаецца вельмі мудраю пазіцыя Б. Шынделера, які, нягледзячы на тое, што схіляўся ў 1991 годзе да “мерачоўшчынскай версіі”, заўважаў, што з часам уяўленне пра традыцыі нае месца нараджэння Т. Касцюшкі можа быць змененае, “*але, зразумела, толькі з мэтай ўсталявання праўды*” [295].

ЧАС НАРАДЖЭННЯ

У 1996 годзе ў свеце шырока святкаваліся 250-ая ўгодкі Касцюшковых народзінаў. Асабліва ўрачыстыя мерапрыемствы праходзілі ў Беларусі і Польшчы.

Да юбілею ў Варшаве выйшаў чарговы нумар альманаха “Незалежнасць і памяць”, цалкам прысвечаны гэтай юбілейнай дате. Выданне адкрывалася змястоўным “Календаром жыцця і дзейнасці Тадэвуша Касцюшкі”, складзеным вядомым касцюшказнаўцам Леонардам Ратайчыкам [296].

Як жартайліва назначаў у прадмове аўтар, “Календар” прызначаўся найперш для тых цікаўных чытачоў, што маюць жаданне і патрэбу як мага больш даведацца пра лёс Т. Касцюшкі, але самі ляну ща корпацца ў пажоўклы х архіўных папераш.

У артыкуле падрабязна распавядаецца пра ўсе моманты жыцця генерала. Зразумела, першая дата – час нараджэння героя. І тут даследчык робіцца вельмі асцярожным, калі занатоўвае: “*4 лютага 1746 года – прынятая дата нараджэння Тадэвуша Касцюшкі*” [297].

Аднак чаму прынятая (ці нават *выдуманая*, як пра тое гаворыць іншы гісторык Хенрык Масціцкі [298]?) Хто першы сярод сучаснікоў, родзічаў, сведкаў жыцця генерала паведаміў нашчадкам такую дату? Можа пра гэты дзень згадвае сам Т. Касцюшка ў афіцыйных дакументах ці ўласных успамінах? На жаль, ніводная папера тae пары не называе 4 лютага 1746 года часам з’яўлення на свет нашага славутага земляка.

Згаданая дата “нарадзілася” намаганнямі Т. Корзана і з ягонай лёгкай рукі зрабілася традыцыйнаю. Рыхтуочы ў 1893 – 1894 гадах біографію Тадэвуша Касцюшкі, даследчык паклапаціўся пра высвяtleнне сапраўднай даты нараджэння свайго героя. І зрабіў гэта наступным шляхам [299].

Перадусім, узяў за аснову сваіх разлікаў акт хрышчэння (згаданая ў названым дакуменце дата – 12 лютага 1746 года – часам памылкова прымалася нават за дзень нараджэння [300]). Затым выказаў меркаванне, што дзіцяці далі імя ў гонар таго святога, у дзень якога той нарадзіўся, як гэта бывала нярэдка ў тыя часы [301].

Аднак тут даследчыка чакалі новыя цяжкасці, паколькі Т. Касцюшка пры хрышчэнні атрымаў не адно, а адразу трох імені. І Т. Корзан без залішніх ваганняў узяў за аснову першае з іх – Андрэй. Далей даследчык звярнуўся да каталіцкіх святакаў. І паколькі найбліжэйшы дзень святога Андрэя (Карсіні) прыпадаў на 4 лютага, гісторык зрабіў выснову, што Тадэвуш Касцюшка нарадзіўся менавіта ў гэты дзень.

Цяпер патрабавалася вызначыць год нараджэння. Т. Корзан звярнуў увагу на тое, што ў рэестры Варшаўскага кадэцкага корпуса ад 18 снежня 1765 года век маладога Т. Касцюшкі быў вызначаны 18-цю гадамі [302]. На думку даследчыка, “гэта з'явілася дастатковым доказам”, каб лічыць годам нараджэння Касцюшкі 1746.

Аднак ужо сучаснікі, якія вельмі прыхільна прынялі працу Т. Корзана, звярнулі ўвагу на некаторыя несупадзенні, што прысутнічалі ў манаграфіі. Калі даследчык прывёў у абарону сваёй версіі згаданы рэестр, ён міжволні сам сабе запярэчыў, бо выкарыстаная ім крыніца перасоўвала дату нараджэння будучага генерала на 1747 год (падлік простыя: 1765 – 18 = 1747).

Калі Т. Касцюшка нарадзіўся 4 лютага 1746 года, то 18 снежня 1765 года – у дзень з'яўлення ў сценах кадэцкага корпуса – яму было ўжо не вясемнаццаць гадоў, а амаль дваццаць. А дакладней – 19 гадоў 10 месяцаў і 14 дзён. Гэтыя абставіны збянтэжылі Л. Ратайчыка, які дапусціў, што ў згаданы дакумент закралася памылка. Гісторык нават падкрэсліў: кадэту на той час “ужо было 20 гадоў” [303], чым паказаў, што не давярае канчатковая “корзанаўскай” даце.

Разам зтым, гіпотэзу Т. Корзана спрабаваў падмацаваць У.А. Дзванкоўскі. Згаджаючыся з прыведзенай датай нараджэння, ён аднак сцвярджаў, што год з'яўлення на свет Т. Касцюшкі з аднолькавай долюю верагоднасці мог прыпадаць і на 1746, і на 1745, і нават на 1744 год. А ў якасці аргумента заўважаў, што раней “*неаднойчы дзяцей хрысцілі праз год, два, а часам і праз сем гадоў пасля нараджэння*” [304].

З гэтай нагоды нялішне будзе згадаць: у самой сям'і Людвіка і Тэклі Касцюшкай быў выпадак, калі дзіця, народжанае ў адным годзе, было ахрышчанае ўжо ў наступным.

Маецца на ўвазе старэйшы брат Тадэвуша. Юзаф Касцюшка-Сяхновіцкі прыняў хрышчэнне ад ксяндза Дамініка Кавецкага ў 1744 годзе, прычым ў метрыцы недвухсэнсоўна пазначалася: “*infans pertinet ad annum 1743*” (“дзіця, народжанае ў 1743 годзе”) [305].

Апроч таго, у каталіцкіх і праваслаўных святах разам набіраеца ажно 24 даты, прысвечаныя розным святым, што наслілі імя Андрэй [306].

Кожны з гэтых дзён, калі ісці за разважаннямі Т. Корзана, можа быць днём нараджэння Тадэвуша Касцюшкі. Таму не дзіўна, што ў 1990 годзе Я.А. Юхो адзначаў: “Дакладная дата яго (Касцюшкі – А.Б.) нараджэння невядома, выказана меркаванне, што ён нарадзіўся 4 лютага 1746 года, аднак больш праўдападобным (?) трэба лічыць, што нарадзіўся ён 30 лістапада 1745 года... ёсць падставы меркаваць, што спачатку яго ахрысцілі ў праваслаўнай (?) царкве і назвалі Андрэем у гонар Андрэя Першазванага, свята якога прыпадае на 30 лістапада” [307].

Надалей беларускі гісторык неаднойчы паўтараў сваю версію ў друку [308]. Дзякуючы аўтарытэту вядомага навукоўцы, прапанаваная ім дата пачала рабіцца традыцыянальнаю ў беларускай гісторыяграфіі.

Але такі шлях павінен непазбежна выклікаць з'яўленне новых версій. Бо калі абапірацца толькі на спіс Андрэевых дзён, любы даследчык можа прапанаваць свае аргументы версіі наконт даты нараджэння Т. Касцюшкі. Нарыклад, звярнуць увагу на некаторыя супадзенні, што тычацца 13 ліпеня 1745 года.

Дапушчэнне наконт гэтай даты мае права на існаванне пры ўмове, што будучы генерал на самой справе з'яўліўся на свет у дзень тых святых, у гонар якіх атрымаў свае імёны.

Як вядома, папярэдняй даследчыкі (і Т. Корзан, і Я. Юхो) для доказу сваіх версій разглядалі толькі першае з трох імён, атрыманых Касцюшкам пры хрышчэнні. Разам з тым, 13 ліпеня святкуецца дзень святога Андрэя як у каталіцкіх, так і ў праваслаўных вернікаў. Акрамя таго, 13 ліпеня ў праваслаўных святыцах адначасова адведзена святому Фадзею (Тадэвушу). А на 14 ліпеня ў каталіцкай царкве прыпадае адзіны дзень святога Банавентуры [309]. Тыя даследчыкі, што прымаюць гэтыя нашыя доказы, робяць дапушчэнне, што Т. Касцюшкі мог нарадзіцца ў ноч з 13 на 14 ліпеня 1745 года [310].

Аднак для гэтай версіі не існуе ніякіх іншых пацверджанняў, і ў гэтым, безумоўна, яе слабасць.

Значна больш аргументаў можна прывесці на карысць другой даты: 28 каstryчніка 1745 года.

28 КАСТРЫЧНІКА 1745 ГОДА

Вядома, што самым распаўсюджаным сярод імёнаў генерала, пад якім ён вядомы ўсім свету, з'яўляецца Тадэвуш. Прычым Т. Касцюшкі і сам лічыў гэтае імя галоўным: ім карыстаўся ў прыватным лістуванні і пры падпісанні афіцыйных дзяржаўных дакументаў. Таксама ў афіцыйным справаводстве Берасцейскага ваяводства яго называлі толькі імем Тадэвуш, якое спалучалі з родавым прозвішчам у формах “Сяхновіцкі Касцюшкі” і “Касцюшкі-Сяхновіцкі” [311].

Т. Касцюшкі ніколі не браў шлюбу і не меў уласных дзяцей. Але двойчы ў жыцці ён згаджаўся на ролю хроснага бацькі.

У 1800 годзе ў Парыжы генерал ахрысціў дачку швейцарскага пасла ў Францыі Франца Пятра Іосіфа Цэлтнера. Дзяўчынцы надалі імя Тадэі Эміліі. Першае з гэтых імён было ў гонар Т. Касцюшкі [312].

А яшчэ праз некалькі гадоў амерыканскі пасол у Парыжы Джон Армстронг запрасіў Т. Касцюшку быць хросным бацькам свайго сына. Хлопчык таксама атрымаў імя свайго знакамітага “другога бацькі” і стаў звацца Тадэусам Касцюшкам Армстронгам [313].

Імя генерала (асабліва пасля расійска-польскай вайны 1792 года і Касцюшкаўскага паўстання) набыло настолькі вялікую папулярнасць, што прадстаўнікі вядомых ліцьвінскіх і польскіх сем'яў ахвотна сталі зваць сваіх сыноў імем Тадэвуш (гэтае імя прыжылося і ў асяродку нашчадкаў Касцюшкаў-Сяхновіцкіх) [314].

Дадамо да сказанага, што ў святах дзень святога Тадэвуша адзначаецца толькі аднойчы – і гэта адбываецца 28 кастрычніка [315].

Вядомыя некалькі выпадкаў, калі Т. Касцюшка святковаў гэты дзень як уласныя імяніны. Упершыню гэта адбылося ў 1792 годзе. У той час генерал выйшаў у адстаўку, нязгодны са здрадніцкай палітыкай караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага, які заключыў хаўрус з расійскай імперыятырыцай Кацярынай II і яе прыхільнікамі ў Рэчы Паспалітай.

Т. Касцюшка пакінуў Варшаву і 28 кастрычніка прыбыў у Сяневы – уласнасць князёў Чартарыйскіх. Там гнанаму генералу і былі наладжаны ўрачыстыя імяніны. На ягоную галаву быў ускладзены вянок, сплецены з галінаў дуба, пасаджанага ў XVII стагоддзі ўласнаручна каралём Янам Сабескім пасля перамогі над туркамі пад Венаю. Пры гэтым у гонар героя прагучаяў верш “Генералу Касцюшку ў дзень ягоных імянін у Сяневе” [316].

Наступны выпадак адбыўся шмат гадоў пазней. У 1804 годзе ў Парыжы быў створаны камітэт (начале з генералам Янам Дамбровскім) для святкавання чарговай Касцюшковай гадавіны. Сам Тадэвуш Касцюшка спачатку катэгарычна адмаўляўся ад такой ініцыятывы, але сябры пераканалі свайго былога кіраўніка. Яны лічылі, што імпрэза 28 кастрычніка атрымае шырокі водгук і паспрыяе зборанню эміграцыі вакол справы незалежнасці падзеленай Радзімы [317].

Існуе і яшчэ адно сведчанне на карысць згаданага дня. У 1833 годзе парыжская выдавецтва выпусціла чарговы том “Універсальнай біяграфіі, ці Гісторычнага слоўніка”, дзе быў змешчаны артыкул пра Т. Касцюшку, што пачынаўся наступнымі словамі: “*Касцюшка Тадэвуш нарадзіўся ў шляхецкай сям'і 28 кастрычніка 1746 года*” [318]. Год быў пазначаны памылкова, паколькі атрымлівалася, што будучы генерал нарадзіўся праз восем месяцаў пасля свайго хрышчэння. У згаданым тэксле павінная была стаяць дата 28 кастрычніка 1745 года.

Нельга абмінуць увагаю і яшчэ адзін цікавы момант. Як вядома, сам Тадэвуш Корзан нарадзіўся ў Беларусі 28 кастрычніка 1839 года [319]. Дзіўна, што гісторык, атрымаўшы сваё імя таму, што з'явіўся на свет у дзень святога Тадэвуша, не разглядаў такую самую магчымасць і для

Т. Касцюшкі, усю ўвагу звярнуўшы толькі на адно з трох імёнаў свайго героя – Андрэй.

Вылучаная намі ўпершыню яшчэ ў 1996 годзе версія наконт з гаданай даты ўжо набыла як сваіх праціўнікаў [320], так і прыхільнікаў [321]. Яна трапіла на старонкі інтэрнeta [322] і нават знайшла літаратурнае ўвасабленне ў аповесці Ягора Конева “Срэбны арол на чырвоным полі” [323].

Паспрабуем зрабіць некаторыя высковы са сказанаага.

На сённяшні дзень увогуле не існуе дакумента, у якім была б зафіксаваная дата нараджэння Тадэвуша Касцюшкі. Найбольш аўтарытэтныя біёграфы генерала сышодзяцца ў адным: *дакладны дзень з'яўлення героя на свет невядомы* [324].

Усе пералічаныя намі версіі – ад “корзанаўскай” і да найноўшых – застаюцца вельмі прыблізнымі. Таму ў сучаснай як навуковай, так і навукова-папулярнай літаратуры лепш прытымлівацца адзінага на сёння вядомага дакумента – метрычнай выняткі з косаўскай касцёльнай кнігі.

Найбольш узвешанай трэба лічыць пазіцыю беларускага гісторыка і філолага Генадзя Кісялёва: “*T. Касцюшка нарадзіўся ў 1746 ці 1745 г. у фальварку Мараочышна непадалёк ад Косава ў былым Слонімскім пав. (цяпер Івацэвіцкі раён Брэсцкай вобл.). Хрышчоны ў Косаўскім касцёле... (Па іншых звестках, месцам нараджэння Касцюшкі трэба лічыць в. Сяхновічы Кобринскага пав., цяпер Жабінкаўскі раён Брэсцкай вобл.)*” [325].

КАРОТКАЯ БІЯГРАФІЯ ВЯЛІКАГА ЧАЛАВЕКА

Жыццю і дзейнасці Тадэвуша Касцюшкі прысвечана надзвычай многа даследаванняў. Асабліва шмат кніг і артыкулаў выходзіла на польскай [326], французскай, англійскай [327], а апошнім часам і на беларускай мовах [328] – менавіта ў тых краінах, дзе слынны военачальнік лічыцца ганаровым грамадзянінам і нацыянальным героем.

Пачынаючы з другой паловы XIX стагоддзя перыядычна публікуюцца шматлікія зборнікі дакументальных матэрыялаў, прысвечаных асобе Т. Касцюшкі, ягонаму ўдзелу ў вайне за незалежнасць ЗША і паўстанню 1794 года [329].

Усё гэта дазваляе падрабязна прасачыць жыцця піс вялікай асобы, што выклікала павагу ўжо ў асяродку сучаснікаў і не страціла сваёй гісторычнай прыцягальнасці для сённяшніх даследчыкаў.

Пачатковое выхаванне Тадэвуш Касцюшка-Сяхновіцкі атрымаў дома. У 1755 – 1760 гадах вучыўся ў Любашоўскім піярскім калегіуме на Валыні, дзе меў поспехі ў матэматыцы, гісторыі, замежных мовах [330]. Пра перыяд ягонага жыцця паміж 1760 і 1765 гадамі, якія юнак правёў у Сяхновіцкім спадчынным маёнтку, захаваліся толькі цімнія звесткі. Магчыма, малады Т. Касцюшкa быў дарадцам і памочнікам маці,

адначасова працягваў хатнью адукацыю (паколькі з-за раптойнай смерці бацькі не здолеў завершыць поўны курс навучання ў калегіуме).

З дапамогаю смаленскага ваяводы і далёкага сваяка Касцюшкаў-Сяхновіцкіх Юзefa Сасноўскага напрыканцы 1765 года Тадэвуш быў залічаны ў Варшаўскі кадэцкі корпус – Рыцарскую школу, утвораную каралём Рэчы Паспалітай Станіславам Аўгустам [331]. Без пратэкцыі з боку ўплывовых у дзяржаве асоб небагаты шляхціц не меў ніякай магчымасці патрапіць у гэтую элітарную навучальную ўстанову. Таму ягоныя біёграфы нярэдка прыгадваюць акрамя Ю. Сасноўскага імя князя Адама Казіміра Чартарыйскага, шэфа корпуса. Вядома, што князь меў крэўныя сувязі з Ежы Флемінгам, якому Тэклія Касцюшкава саступіла свае права на Мерачоўшчыну. Акрамя таго, Чартарыйскія былі суседзямі Касцюшкаў-Сяхновіцкіх. (Згадаем, што ў сярэдзіне XVIII стагоддзя ў склад княжацкай латыфундыі Рэчыцкі Ключ з маёнткамі Карапёва, Рэчыца, Шпіталі ўваходзілі Вялікія Сяхновічы). Таму згнаёства Т. Касцюшкі з А.К. Чартарыйскім магло распачацца яшчэ да прыезду юнака ў Варшаву, калі князь наведваўся ў свае берасцейскія маёнткі [332].

Па пратэкцыі князя Т. Касцюшка ў чыне харунжага ў канцы 1769 года быў накіраваны для працягу адукацыі ў Францыю, дзе ўдасканальваў свае веды па інжынерыі, фартыфікацыі, матэматыцы і маляванню. У замежнай вандруўцы малады афіцэр карыстаўся галоўным чынам тымі невялікімі грошамі, што дасылаў брат Юзраф з Сяхновічай [333].

У канцы 1774 года (галоўным чынам з-за недахопу срокаў) у званні артылерыйскага капітана Т. Касцюшка вярнуўся на радзіму. Аднак не атрымаў месца ў войску, моцна скарочаным пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай.

Восенню 1774 года Т. Касцюшка наведаў Варшаву і гасцяваў у дому дзядзькі Яна Непамуцэна Касцюшкі-Сяхновіцкага ў Славінску пад Люблінам, а затым вярнуўся ў Сяхновічы.

За перыяд нядбалага ўладарання брата Юзрафа Касцюшкі-Сяхновіцкага, абознага берасцейскага, гаспадарка значна збяднела і ўжо не прыносіла трывалага прыбытку (акрамя таго касцюшкайская фальваркі пацярпелі падчас Барскай канфедэрацыі, у дзейнасці якой прымаў удзел Юзраф). Пачаліся доўгія судовыя спрэчкі між братамі. У сваім лісце абозны берасцейскі даводзіў, што Тадэвуш вінен яму 39 тысяч злотых [334]. І пакуль быў жывы Юзраф (памёр увесну 1789 года), адносіны паміж братамі былі сапсованыя бісконцымі спрэчкамі наконт сямейнага гнязда.

Неўзабаве Т. Касцюшка згадзіўся на прапанову Ю. Сасноўскага зрабіцца хатнім настаўнікам ягоных дачок. Шматлікія біёграфы Т. Касцюшкі распавядаюць пра няўдале рамантычнае каханне Тадэвуша з Людвікай Сасноўскай. З-за рапушчага супраціву бацькі дзячыны, шлюб з незаможным шляхціцам не адбыўся, і яна хутка была заручаная з раманоўскім старостам князем Юзрафам Любамірскім [335].

9 і 10 кастрычніка 1775 года Т. Касцюшка, якому было катэгарычна адмоўлена знаходзіцца ў дому Сасноўскіх, распарадзіўся сваім

маё масныімі справамі: перадаў правы на сваю частку Сяхновічаў швагеру Пятру Эстку. Той са свайго боку абавязваўся сплаціць усе даўгі крэды торам Тадэвуша і дамагчыся ад Юзафа Сяхновічаў-Давыдаўшчыны. Позній восенню, пазычыўшы ў сваякоў і знаёмых значную суму грошай (сучаснікі гавораць пра 500 ці нават тысяччу дукатаў), Т. Касцюшкі зноў на кіраваўся ў Францыю [336].

Улетку 1776 года ён у складзе групы валанцёраў на кіраваўся ў Паўночную Амерыку, каб падтрымаць барацьбу амерыканскіх каланісташ супраць Вялікабрытаніі. Здольнасці і заслугі Т. Касцюшкі перад ЗША былі неаднаразова адзначаны ў лістах ягоных сяброў па зброі, удзельнікаў бітваў за вызваленне Амерыкі – Н. Грына, Г. Гейтса, Дж. Армстронга. Тадэвуш Касцюшкі вызначыўся як таленавіты інжынер і вайсковец, што было заўважана ды высока ацэнена будучым першым прэзідэнтам Злучаных Штатаў генералам Дж. Вашынгтонам.

Паміж 1777 і 1782 гадамі берасцейскі шляхціц актыўна ўдзельнічаў у бітвах пад Цікандэргаю, Саратогаю, Гілфордам, Хобкірс Хілам, Найнці-Сіксам, Чарлстанам, кіраваў умацаваннем берагоў Гудзона і будаўніцтвам фартэцыі Уэст-Пойнт. Па плану, распрацаванаму палкоўнікам Т. Касцюшкам (званне атрымаў ад Кангэрса ЗША 18 кастрычніка 1776 года), была ўзмоцнена абарона горада Філадэльфіі, тагачаснай сталіцы Злучаных Штатаў Амерыкі [337].

13 кастрычніка 1783 года амерыканскі ўрад надаў Т. Касцюшку чаргове званне брыгаднага генерала. Ён быў у ліку тых трох чужынцаў, каго прынялі ў ганаровае “Таварыства Цынцынната”, што складалася з самых вядомых удзельнікаў вайны за незалежнасць. З рук Дж. Вашынгтона Т. Касцюшкі атрымаў ордэн Цынцынната, упрыгожаны дэвізам: “*Усё аддаў дзеля выратавання Рэспублікі*” [338].

У сярэдзіне ліпеня 1784 года генерал пакінуў Амерыку, але на Радзіме ён зноў не атрымаў вайсковай пасады. Ад гэтага часу распачынаецца пяцігадовы перыяд жыцця Т. Касцюшкі, які гісторыкі назвалі “*сляянкай*” (ці “*іды ліяй*”), калі баявы генерал займаліся звычайнімі клопагамі вясковага жыхара ў сваіх родавых Сяхновічах [339].

Відавочна, што вяртанне Т. Касцюшкі да нетаропкага старасвецкага асяродку і паўсядзёнай працы па гаспадарцы выглядае на першы погляд недарэчна і бессэнсоўна. Але гады, што былі праведзеныя амерыканскім генералам у вёсцы, наклалі не меншы адбітак на ягоныя харектар, чым падарожжы па єўрапейскіх краінах і за ажыян. Толькі зрэдку выязджаючы з Сяхновічаў, куды амаль не даляталі грымоты войнаў і рэвалюцый, Тадэвуш марыў завесці сям'ю, каб даўні род Касцюшкі-Сяхновіцкіх не прыпыніўся. Т. Корзан лічыў, што гэты перыяд жыцця Т. Касцюшкі “*належ аў не сусветнай гісторыі, але справе сэруца*” [340].

Сяхновіцкі маёнтак тae пары складаўся з трох двароў (фальваркаў): Малых Сяхновічаў, Сяхновічаў-Давыдаўшчыны і Жулкаўшчыны (Жулкаўшчыны), якія знаходзіліся непадалёку адно да аднаго.

Пра Малыя Сяхновічы можа даць уяўленне інвентар, які захаваўся з 60-х гадоў XVIII стагоддзя [341]:

“Двор месціўся паблізу капліцы з дамавінамі Касцюшкай, ад якой вяла да сядзібнай брамы алея з дрэваў. Для пешых былі прадугледжаны веснічки з паветкаю. Двор быў акружаны новымі штакетамі, сад і агарод – жардзінамі... Па правым баку знаходзіўся жылы дом з ганкам, а ад сяней – сталовы пакой з чатырма вокнамі, з камінам і зялёной кафлянай печчу. Пры ім – яичэ пакой з трыма вокнамі. Дзвёры з сенцай вялі ў сад і на кухню, якая знаходзілася ў самым цэнтры хаты, за ўваходным і сенцамі. Па левым баку месціўся вялікі пакой з чатырма вокнамі, камінам і невялічкай “крыжовой” печаю з зялёной кафлі... У прыбудове знаходзіліся камора і піўніца. Далей у двары – пякарня, шпіхлер пад дахам з дранцу і свіран з сырнікам, яичэ далей месціліся два шпіхлеры, вазоўня, гумно, стадоля... Пры сажалцы знаходзіліся бровар, саладоўня, лавня, аббора і хлявы з варотамі”.

Малымі Сяхновічамі кіраваў Юзаф Касцюшкі-Сяхновіцкі. Побач – у Давыдаўшчыне – пасля вяртання з Амерыкі пасяліўся Тадэвуш Фальварак у часы ягоных вандравання ўтрымліваўся Эсткамі і быў адразу вернуты генералу.

З сястрою Ганнаю і яе мужам Пятром Эсткам Т. Касцюшку лучылі самыя добразы члывия адносіны. Генерал нярэдка гасціў у іх, звяртайся па дапамогу, дасылаў надзвычай цёплыя лісты, выдадзенія ў XIX стагоддзі Люцыяном Сяменьскім [342].

З допісаў генерала выразна бачна, як высока ён цаніў любоў сястры і павагу швагера, шчыра клапаціўся пра здароўе Ганны, пры набліженні хваробы раіў ёй неадкладна звярнуцца да вядомага брэсцкага лекара Мілера, які некалі дапамагаў яшчэ іх маці. Увесну 1787 года Тадэвуш даслаў сястры глыбокія спачуванні з нагоды раптоўнай смерці мужа, якога не стала падчас падарожжа ў Вінніцу (Украіна). Ад звычайнага жартаўлівага тону ранейшых лістоў тут няма і следу. Смерць дарагога яму Пятра Эсткі Т. Касцюшку прыняў вельмі блізка і чуйна падпусціў да свайго сэрца, ад чаго і мова ягонага паслання надзвычай стрыманая й засмучаная [343].

З сям'ёю другой сястры – Кацярыны Жулкоўскай – былі больш складаныя адносіны. Калі Тадэвуш ад'язджаў у Паўночную Амерыку, ён пазычыў у Жулкоўскіх 200 дукатаў. Гэты доўг быў вернуты толькі ў 1782 годзе. Аднак вядома, што ў снежні 1791 года генерал Т. Касцюшка яшчэ заставаўся вінен значную суму грошай сваім пляменнікам, дзецям Карала і Кацярыны Жулкоўскіх [344].

Сучаснік Т. Касцюшкі Ежи Сарока лічыў, што генерал быў выдатным гаспадаром, нават у сваіх адносінах да зямлі і сялян шмат у чым мог быць прыкладам для навакольнай шляхты [345].

Аднак успамінам Е. Сарокі даследчыкі не даюць вялікай веры. Так, Т. Корзан, прааналізавшы інвентары тae пары, выкаваў думку, што пасля смерці Юзафа Касцюшкі стан эканомікі Сяхновіцкага маёнтка яшчэ больш

пагоршыўся. Але гэта здарылася, лічыў гісторык, з-за тых непадрыхтаваных рэформаў, якія спрабаваў правесці Тадэвуш Касцюшка (напрыклад, скарачэнне пашччыны, змяншэнне падаткаў, забарона прымусовых згонаў сялян на сельскагаспадарчыя работы, вызваленне жанчын ад працы на панской гаспадарцы і інш.) [346].

Б. Шындлера гэтыя аргументы не пераканалі. Ён слушна заўважыў, што ў большасці маёнткаў, уладары якіх у канцы XVIII і ў пачатку XIX стагоддзяў палепшылі стан сваіх прыгонных, эканамічна становішча ўмацоўвалася [347]. Б. Шындлер бачыў галоўную прычыну пагаршэння сяхновіцкай гаспадаркі ў няздольнасці яе гаспадароў, у тым ліку і Тадэвуша Касцюшкі, паслядоўна адмовіца ад састарэлых форм аўтарытэтнага гаспадарання. Адносна самога генерала даследчык адзначаў, што той быў прыдатны да вайсковай справы, але зусім не да плуга.

У часы “сялянкі” Т. Касцюшка падтрымліваў блізкія стасункі з іншымі суседнімі памешчыкамі. Асабліва з сям'ёю літоўскага войскага, дэпутата, адваката і мемуарыста Міхала Залескага (1744 – 1816), якія трymаў у заставе ад Чартарыйскіх Вялікія Сяхновічы [348].

У бяседах, што ўзнікалі паміж суседзямі, нярэдка закраналіся пытанні палітычнага і сацыяльна-еканамічнага ўпрадкавання Рэчы Паспалітай. Захавалася багатая перапіска Т. Касцюшкі з М. Залескім, якая сведчыла пра блізкія адносіны, якія падтрымліваў генерал з вялікасіяхновіцкім гаспадаром нават пасля свайго канчатковага ад’езду з краю [349].

Найвялікшую пашану амерыканскі генерал выказваў жонцы адваката Бенядзікце з Матушэвічаў Залескай, якую лічыў сапраўдным узорам жаночай дабрачыннасці. У адным са сваіх лістоў Тадэвуш Касцюшка пісаў, не хаваючы свайго захаплення: “*O! Калі б толькі я меў такую жонку! Яна прыклад для тысячаў... і ў Варшаве такую не знайдзеши!*” [350].

Аднак мара Тадэвуша Касцюшкі знайсці сабе жонку ніколі не здзейснілася. Замест гэтага напачатку 1790 года ў Сяхновічы дайшла вестка, што Т. Касцюшка ў чыне генерал-маёра залічаны ў армію Рэчы Паспалітай.

Ён выдатна праявіў сябе ў расійска-польскай вайне 1792 года, вызначыўся ў баях пад Зелянцамі, Уладзімірам-Валынскім, Дубенкаю. За гэту кампанію быў узнагароджаны ордэнам “Віртуці Мілітары” і атрымаў званне генерал-лейтэнанта. Аднак нязгодны з каралеўскай палітыкай, якая немінуча вяла да другога падзелу Рэчы Паспалітай, у жніўні 1792 года ў ліку многіх генералаў і афіцэраў Т. Касцюшка склаў рапарт на імя Станіслава Аўгуста, звольніўся з войска і накіраваўся ў эміграцыю. (Перад ад’ездам у Германію перадаў правы на спадчыннае валоданне Ганне Эсткавай) [351].

На працягу 1793 года генерал актыўна займаўся падрыхтоўкай будучага выступлення супраць акупацыі Радзімы. Ён наведаў Парыж, дзе беспаспяхова шукаў падтрымку з боку французскага рэвалюцыйнага ўрада,

ездзіў у Італію, сустракаўся са сваімі прыхільнікамі, пасля некаторых ваганняў даў згоду ўзначаліць вызвольнае паўстанне [352].

Вясной – восеню 1794 года Тадэвуш Касциушка з'яўляўся неабмежаваным кіраўніком (Найвышэйшым Начальнікам) узброеных сіл Рэчы Паспалітай, якія вялі барацьбу супраць інтэрвенцыі Расіі, Пруссіі і Аўстрыі [353].

Пасля разгрому паўстанціх войск генерал Т. Касциушка, паланёны 10 кастрычніка 1794 года ў Мажейвіцкай бітве пад Варшавай, па загадзе імператрыцы Кацярыны II тайна быў перавезены ў Санкт-Пецярбург і да канца лістапада 1796 года знаходзіўся ў вязніцы [354].

Генерал быў вызвалены з Мармуровага палаца, дзе знаходзіўся ў апошнія месяцы свайго заключэння, амаль адразу пасля смерці Кацярыны новым імператарам Паўлом I і неўзабаве праз Фінляндыю, Швецыю і Вялікабрытанію перабраўся ў Злучаныя Штаты Амерыкі, якія лічыў сваёй другой радзімай [355].

Аднак знаходзіўся ў ЗША Т. Касциушка толькі некалькі месяцаў (1797 – 1798 гады), пасля чаго зноў вярнуўся на сталае жыццё ў Еўропу: спачатку ў Францыю, затым – у Швейцарыю.

Ён прытымліваўся даволі аскетычнага ладу жыцця, падтымліваў перапіску і ладзіў сустрэчы са шматлікімі знанымі асобамі свайго часу. Напярэдадні вайны 1812 года адмовіўся падтымаць Напалеона I у барацьбе супраць Расіі, шчыра клапаціўся пра адраджэнне незалежнасці сваёй Радзімы, якая была падзеленай у 1795 годзе паміж Расіяй, Прусіяй і Аўстрыяй. З гэтым двойчы звяртаўся непасрэдна да імператара Аляксандра I, які абяцаў аказаць дапамогу ў вырашэнні пытанняў, звязаных з адраджэннем Рэчы Паспалітай, аднак насамрэч нічога істотнага ў гэтым накірунку не здзейсніў.

Памёр Т. Касциушка беспатомным ў швейцарскім горадзе Салюр (Салатурн) а дзесятай гадзіне вечара 15 кастрычніка 1817 года ў дому свайго сябра Франца Ксаверыя Цэлтнера. Праз чатыры дні (у поўдзень 19 кастрычніка) быў пахаваны на мясцовых могілках. А 22-23 чэрвеня 1818 года парэшткі генерала былі ўтрачыста перанесены ў Кракаў і перазахаваныя на Вавелі, побач з магіламі іншых выбітных людзей [356].

ТЭСТАМЕНТЫ ГЕНЕРАЛА

Пасля Тадэвуша Касциушкі засталося некалькі пісьмовых запаветаў. Тэстаменты генерала мелі выключна важнае значэнне для вырашэння далейшага лёсу маёмагаснай і зямельнай уласнасці, якую пакінуў пасля сябе Т. Касциушка, ды непасрэдна тычыліся ягоных спадчыннікаў. Таму разгледзім гэтыя запаветы больш падрабязна.

Першы тэстамент, складзены 5 мая 1798 года ў Філадэльфіі, тычыўся грошай, якія генерал павінен быў атрымаць ад урада ЗША за шматгадовую службу ў часы Вайны за незалежнасць Амерыкі.

Выканадзецам апошній сваёй волі Т. Касцюшкага абвясціў свайго амерыканскага сябра, будучага презідэнта Злучаных Штатаў Томаса Джэфэрсана. Даследчыкі найчасцей цытуюць гэты запавет у рэдакцыі (ці, як кажуць, “стылізацыі”), выкананай самім душапрыказчыкам. Прыядзем абодва варыянты амерыканскага тэстамента [357]:

Тэкст, складзены Т. Касцюшкам	Тэстамент у рэдакцыі Т. Джэфэрсана
<p><i>Я прасіў спадара Джэфэрсана, калі ў выпадку смерці не паспесю выказаць астатніяй сваёй волі ў тэстаменце, выкупіць за мае гроши колыкі можна неграў і веваліць іх, aby толькі пакінутай сумы гарантавана хатіла на іх навучанне і ўпрыманне. Кожны з іх павінен перад тым з ведаць абавязак Грамадзяніна ў вольнай Дзяржаве, бараніць сваю Краіну супраць унупраных і з неіх ворагаў, якія жадалі б змяніць Констытуцыю на горшую, што ў выніку зноў зрабіла б іх нявольнікамі. Кожны з іх павінен мець добрае чалавече сэрца, чутае да пакутаў іншых. Кожны павінен быць жанатым, а таксама апрымаць 100 акраў зямлі, прыгады працы і жывы інвентар для апрацоўкі патёў, ведаць, як з гэтym абыходзіцца, быць здольным весці гаспадарку, а таксама ўмець сумесна жыць з суседзямі: заўсёды заставацца добрым, готовым на ўзаемапомоч і сіплым у адносінах. Кожны павінен сваім дзеям даць добрую адкукацию, любіць свой край і выконваць грамадзянскія абавязкі, каб такім чынам захоўваць да мяне ўздзячнасць, а сябе самога адчуваць найничаслівейшым.</i></p>	<p>Я, Тадэвуш Касцюшкага, ад'яджаючы з Амерыкі, сведчу гэтым і пастанаўляю, што ў выпадку, калі не буду мець іншай магчымасці распарадзіцца ў тэстаменце маёй уласнасцю ў Злучаных Штатах, упаўнаважваю дадзеным майго сябра Томаса Джэфэрсана, каб цалкам яе ўжыць для выкупу неграў, якія належаць яму самому або іншым, на дараўненне ім свабоды ад майго імя, на навучанне іх рамёствам іншым навукам, на выхаванне ў іх маральных якасцяў, якія дазволяюць ім стаць добрымі суседзямі, добрымі бацькамі і добрымі маткамі, мужамі альбо жонкамі, на выхаванне ў іх сумленага стаўлення да грамадзянскіх абавязкаў, каб былі абаронцамі сваёй вольнасці, сваёй краіны і добрага грамадскага парадку, на выхаванне іх ва ўсім тым, што можа зрабіць іх шчаслівымі і карыснымі. Я таксама прызначаю выканадзецам гэтага духоўнага запавету.</p>

Параўнанне абедзвюх рэдакцыяў дазваляе зразумець, што запавет генерала фактычна не меў юрыдычнай вагі і ўяўляў сабою не больш як пісьмовыя пажаданні, не замацаваныя натарыяльна. Гэта і зразумела: Т. Касцюшкага падрыхтаваў яго з дапамogaю таго ж Т. Джэфэрсана ў дзень

свайго ад'езду, што не дазволіла стварыць юрыдычна бясхібны дакумент. Гэта дало падставу сучаснаму польскаму гісторыку і філосафу Ю. Жураву абазначыць прыведзены тэкст, выкананы Т. Джэферсанам, як “мутацию арыгіналу ў джэферсанайскай стылізацыі”. У пажаданні Т. Касцюшкі паведамлецца, што ён пакідае за сабою права вярнуцца да гэтай справы і, па магчымасці, скласці сапраўдны тэстамент адносна сваёй ўласнасці ў ЗША. У рэдакцыі Т. Джэферсані гэты дакумент ужо падаецца як бяспречная апошняя воля генерала і адкрыта названы “тэстаментам” і “духоўным запаветам”.

У 1816 годзе Т. Касцюшка яшчэ пісьмова выказаўся наконт амерыканскага запавета. У сваім апошнім лісце, накіраваным у ЗША 15 верасня 1817 года, генерал ізноў пацвердзіў правамоцнасць тэстамента.

Пасля смерці Т. Касцюшкі вакол ягонага запавета разгарнулася сапраўдная барацьба, у якую былі ўцягнуты шматлікія спадкаемцы з Беларусі, Францыі, Швейцарыі, ЗША.

Складанасць справы прымусіла Т. Джэферсану ў рэшце рэшт адмовіцца ад права выступаць у судзе ў якасці выканаўцы апошняй волі Т. Касцюшкі і прызначыць на гэту ролю былога сакратара презідэнта Дж. Вашингтона Бенджамена Ліра (1819 год). Справа была перададзеная ў Федэральны суд ЗША і цягнулася з 1821 па 1845 год без бачных вынікаў. У яе вырашэнні бралі ўдзел расійская паслы ў Вашынгтоне П.І. Палятыка (1817 – 1822 гады), Ф.В. Тэйль (1822 – 1837 гады) і А.А. Бадзіска (1837 – 1854 гады). Першы з іх паведаміў пра існаванне амерыканскага тэстамента ў Гродзенскую губерню сем'ям Эсткаў, Жулкоўскіх і Ваньковічаў. Другі прызначыў у 1822 годзе для абароны правоў беларускіх спадчыннікаў у Амерыцы адвакатаў Свана (Суона) і Сімпсана. Трэці замяніў адвакатаў на Ф. Фендала і Б. Сміта (з 1847 года замест Сміта справу прыняў Дж. Брадлей).

Паколькі адвакаты за свой удзел патрабавалі ажно 20% ад вызначаных грошай, беларускія нашчадкі звярнуліся па дапамогу да польскага эмігранта К. Тохмана (1847 год). Да гэтага часу сума ўзрасла ў два разы і склала больш за 34 тысячи долараў ЗША. Супраць нашчадкі аўвёў справу палкоўнік Бомфард, які абараняў права неграў. Аднак у 1853 годзе гэтая справа была вырашаная на карысць Эсткаў, Жулкоўскіх, Ваньковічаў [358].

Не менш спрэчак і розгласу атрымаў і так званы Сяхновіцкі тэстамент генерала, складзены за паўгода да ягонай смерці (2 красавіка 1817 года) на нямецкай мове ў Салюры мясцовым натарыусам Ф.К. Амьетам. Сведкам гэтай справы выступалі Ф. Грым і Ф. Цэлтнер.

Дакумент тычыўся спадчынага валодання Т. Касцюшкі – маёнтка Сяхновічы-Давыдаўшчызна. Запавет гучай наступным чынам [359]:

“Глыбока адчуваючы, што прыгонны стан супярэчыць закону прыроды і дабрабыту народаў, гэтым сведчу, што знішаю яго цалкам і на вечныя часы ў маёнтку майм Сяхновічы, што ляжыць у Брэст-Літоўскім ваяводстве, як ад уласнага імя, так і ад імя будучых ягоных

гаспадароў. Таму абвяшчаю сялян вёскі, што належыць да маёнтка, вольнымі грамадзянамі і нічым неабмежаванымі ўласнікамі належачых ім грунтой. Вызваляю іх ад усялякіх без выключэння падаткаў, панічныны і асабістых павіннасцяў, якія раней па загаду ўласнікаў таго маёнтка былі абавязаны выполніць. Заклікаю іх толькі, каб дзеля ўласнага дабрабыту і карысці краю стараліся аб заснаванні школ і пашырэнні асветы. Сведчу надалей, што гэтым актам маёнтак Сяхновічы з наваколлем аддаю ў вечную ўласнасць пляменніцы маёй, спадарыне Кацярыне Эсткай і яе дзецим у пацвердженне шчырай да іх зычлівасці”.

Такім чынам, генерал у прадчуванні блізкай смерці выказаў непахіснае жаданне цалкам і на вечныя часы скасаваць прыгонны стан сваіх сяхновіцкіх сялян, вызваляючы іх ад чыншу, панічныны і асабістых павіннасцяў ды робячы вольнымі грамадзянамі і поўнымі гаспадарамі належных ім земляў. Сам маёнтак заставаўся ў карыстанні нашчадкаў Ганны Эсткі. Прывчым яе нявестку Кацярыну з Ляховічай Эстку, якой генерал передаваў усе права на Сяхновічы, Т. Касцюшку назваў пляменніцай, чым яшчэ выразней пацвердзіў яе права на маёмасць.

У першыню тэкст Сяхновіцкага тэстамента быў надрукаваны ў варшаўскай “Сельскай газеце” (№ 27 за 1817 год). Ужо ў май таго ж года документ быў перасланы для выканання ў Сяхновічы. У 1818 годзе ўласніца маёнтка Кацярына Ляховіч, удава Тадэвуша Эсткі (пляменніка Т. Касцюшкі), запатрабавала ад урада Расійскай імперыі скасаваць апошнюю волю генерала ў той частцы, што тычылася вызвалення сялян. Падставай для гэтага былі значныя даўгі, якія меў Т. Касцюшка перед Эсткамі, назапашаныя з 1775 года. Апроч таго, у верасні 1792 года генерал ужо выказваўся пісьмова пра неабходнасць передачы Сяхновічай у карыстанні нашчадкам сястры.

Гэтая справа была пададзеная на імя імператара Аляксандра I, які задаволіў просьбу спадкаемцаў. Нягледзячы на тое, Сяхновіцкі тэстамент стаў адной з першых спробаў скасавання ў Беларусі прыгоннага права. На вялікі жаль, у тых гістарычных умовах было немагчыма здзейсніць апошнюю волю вялікага рэвалюцыянеры і дэмакрата. Выкананню запавета супрэчыла ўся сістэма, усталяваная на тэрыторыі Беларусі расійскім самаўладдзем [360].

Са смерцю Андрэя Тадэвуша Банавентуры Касцюшкі малодшая лінія стараадаўняга роду Касцюшкай Сяхновіцкіх “па мячы” згасла, а ягоныя валоданні, размешчаныя на Беларусі, канчатковы перайшлі да спадчыннікаў Ганны Эсткі і Кацярыны Жулкоўскай [361].

Частка 6

НАШЧАДКІ І ПРЭТЭНДЭНТЫ

ПАРАДНЁНЫЯ “ПА КУДЗЕЛІ”

Паміж невядомым нам па імені бацькам заснавальніка роду Касцюшкай, які жыў на памежжы XIV і XV стагоддзяў, ды Тадэвушам Касцюшкам, жыщё якога прыйшлося на сярэдзіну XVIII і пачатак XIX стагоддзяў, налічвающа дзесяць пакаленняў.

Беларускім пісьменнікам У. Ліпскім некалі было заўважана: калі памятаць, што “блізкія, роднасныя сувязі з кожным новым вітком (радавода) удвойваюцца”, дык у дзесятым калене кожны чалавек мае 1024 адных толькі блізкіх прародзічаў. “А яшчэ ўлічым, – дадае пісьменнік, – што ў кожнага з іх былі браты і сёстры, а нашы – прапрадзядзькі і прапрацёткі. А ў тых – свае дзецы. Дык вунь які пласт радні меў кожны з нас трыста гадоў назад!” [362].

Зразумела, выявіць усіх продкаў нават такай значнай гістарычнай асобы, якім з'яўляецца генерал Т. Касцюшка, немагчыма. Па традыцыі большую ўвагу складальнікі радаводаў адводзяць прадстаўнікам мужчынскага полу, значна цяжэй аднавіць імёны прадстаўніц той ці іншай сям'і. Змешчаны тут радавод Касцюшкай-Сяхновіцкіх, які абапіраецца на старажытныя акты Вялікіга княства Літоўскага і працы папярэдніх генеолагаў, таксама не стаў выключэннем. Сярод 202 пералічаных у ім Касцюшкай толькі 74 жанчыны, прычым 30 з іх неназваныя па імені [363].

Нягледзячы на тое, што прасачыць радавыя повязі “па кудзелі” значна цяжэй, трэба пералічыць сем'і, што праз шлюб маюць дачыненне да радаводу Касцюшкай. Называем толькі тыя шляхецкія радзіны, повязь якіх з сяхновіцкімі ўладарамі не выклікае ніякага сумнення:

- | | | |
|------------------|-----------------|------------------|
| 1. Ажэшкі | 15. Вольскія | 28. Жардзескія |
| 2. Аніхімоўскія | 16. Выжыкоўскія | 29. Жулкоўскія |
| 3. Анцуты | 17. Вярбіцкія | 30. Заленскія |
| 4. Баброўскія | 18. Гайкі | 31. Здзітавецкія |
| 5. Багуслаўскія | 19. Галаўні - | 32. Кальштэны |
| 6. Беліковічы | Астражэцкія | 33. Касакоўскія |
| 7. Блоцкія | 20. Гальшанская | 34. Качбутоўскія |
| 8. Брухоўскія | 21. Гарноўскія | 35. Косці |
| 9. Булгарыны | 22. Гернінгі | 36. Кулешы |
| 10. Бухавецкія | 23. Глеўскія | 37. Куравіцкія |
| 11. Буши | 24. Грабоўскія | 38. Макавецкія |
| 12. Вайніловічы | 25. Гузоўскія | 39. Мальчэўскія |
| 13. Варапаевічы | 26. Дзянісовічы | 40. Міхалоўскія |
| 14. Варатыніцкія | 27. Ежыковічы | 41. Міцкевічы |

42.	Мрочкі	56.	Рыбінскія	70.	Храсцікоўскія
43.	Муралеўскія	57.	Сасноўскія	71.	Целяціцкія
44.	Навіцкія	58.	Снічкі	72.	Цярлецкія
45.	Непакойчыцкія	59.	Сузіны	73.	Чарнякоўскія
46.	Няве́льскія	60.	Сукнеры	74.	Шаметы
47.	Нямцэвічы	61.	Такарэўскія	75.	Шаставіцкія
48.	Паплаўскія	62.	Траўгуты	76.	Эсманты
49.	Парчоўскія	63.	Тукальскія	77.	Эсткі
50.	Плашкевічы	64.	Ула́нечкія	78.	Юдыцкія
51.	Пяльчыцкія	65.	Урэты	79.	Яблонскія
52.	Разэнбаумы	66.	Фурсы	80.	Яльцы
53.	Ракоўскія	67.	Фядзюшкі	81.	Янушкевічы
54.	Ратомскія	68.	Хаткоўскія		
55.	Рудніцкія	69.	Храноўскія		

Да гэтага спісу трэба таксама дадаць Трэмбіцкіх. Б. Шындар у сваёй біографіі Т. Касцюшкі, між іншым, зазначаў, што вядомы абаронца канстытуцыі 1791 года, пасол на Чатырохгадовы сойм ад Інфлянтаў Антоній Вікенцій Трэмбіцкі быў “*параднёны з Касцюшкамі-Сяхновіцкімі*” [364]. Хоць даследчык і не ўдакладніў ступень сваяцтва, але ягонае сцвярджэнне цалкам верагоднае, паколькі Трэмбіцкія і Касцюшкі былі бліжэйшымі суседзямі. А.В. Трэмбіцкі нават нарадзіўся ў маёнтку Плошча (месціўся блізу сучаснай вёскі Маціевічы на Жабінкаўшчыне). У краі ён стаў вядомы як палітычны дзеяч і агроном, быў здольным гаспадаром, лічыўся “прыяцелем науки”. У 1789 – 1791 гадах Антоній выдаў двухтомныя “Палітычныя і грамадскія працы Кароны Польскай і Вялікага княства Літоўскага, ці Новы збор правоў абодвух народаў ад 1347 года да сучасных часоў” [365]. Апроч таго, ён пісаў кнігі, у якіх распрацоўваў ідэі развіцця вёскі, быў адным з першых біёграфаў Тадэвуша Касцюшкі [366].

ЧУРЫЛАЎШЧЫЗНА І ЗЕЛЕНКАЎШЧЫЗНА

Пасля смерці Т. Касцюшкі Касцюшкі-Сяхновіцкія па мужчынскай лініі страцілі родавыя Сяхновічы, якімі валодалі цягам трохсот гадоў. За імі захаваліся толькі невялікія надзелы ў блізкіх маёнтках Чурылаўшчызна і Зеленкаўшчызна (на картах XIX стагоддзя апошняя пазначалася як “фальварак Касцюшкай”) [367].

Тут гаспадарылі прадстаўнікі старэйшай лініі Касцюшкай – *Іванавічы*, верагодна, нашчадкі Бруна, унука фундатара Вялікасяхновіцкай царквы пісара гродзкага берасцейскага Паўла Касцюшкі-Сяхновіцкага. У 1774 годзе Бруна набыў у свайго брата харунжага Казіміра (№ 182) Чурылаўшчызу [368].

Зразумела, гэта галіна роду мела працяг у нашчадках, але ніхто з іх не ўвайшоў у складзены намі радаводны роспіс, паколькі прасачыць дакладна іх сямейныя сувязі цяпер ужо немагчыма.

Паводле рэвізii 1816 – 1817 гадоў, Чурылаўшчызнай валодаў Кузьма Касцюшка, уласнік аднаго “дыма” з 3 сялянамі [369].

У 1832 годзе, адразу пасля падаўлення паўстання 1830 – 1831 гадоў, калі ўлады Расійскай імперыі з новай сілай разгарнулі палітычную кампанію, вядомуую ў гісторыі пад назваю “разбору шляхты”, быў складзены “Спіс навакольнай шляхты і шляхты, што не мае сваёй аселасці, але пражывае ў Кобрынскім павеце Гродзенскай губерні”. У гэтым “Спісе”, між іншымі, былі пазначаны Казімір і Аляксандар Касцюшкі. Першы меў 9 сялянаў мужчынскага полу, другі – усяго аднаго. Нягледзячы на тое, што абодва Касцюшкі мелі пачвярджэнне з боку дэпутацкага збору свайго статусу, Герольддыя гэтыя так званыя “доказы на дваранства” не прыняла і не зацвердзіла [370]. Таму ў дакументах пачатку XX стагоддзя Канстанцін Касцюшка з Чурылаўшчызы быў названы мешчанінам [371].

Т. Корзан, які ў 1893 годзе наведаў Касцюшкавы родавыя мясціны, пазначыў, што на той час Сяхновічы падзяляліся на пяць маёнткаў. Акрамя Вялікіх і Малых Сяхновічаў ды Сяхновічаў-Жулкаўшчызы, былі таксама пазначаныя “Чурылаўшчызна (ці Піндзярышкі) разам з 1 сялянскай распрыгоненай хатай, што належыць Касцюшкам: Феліксу, Канстанціну і Ганне”, і “Зеленкаўшчызна – малы надзел зямлі з адной сялянскай хатай, у першай палове XIX стагоддзя была ва ўласніці адваката Казіміра Касцюшкі, цяпер – у Канстанціна Касцюшкі” [372].

Зеленкаўшчызна сёня ўяўляе сабою хутар, размешчаны ў цэнтральнай частцы Жабінкаўскага раёна Брэсцкай вобласці. Паселішча існуе прыблізна з сярэдзіны XVI стагоддзя. Першапачаткова яно насыла назыву Здзітавец-Зеленкаўшчызна. Паводле інвентара 1770 года, была маёнткам, да якога належалі вёскі Курпічы і Ханькі. З таго часу апынулася ў руках Касцюшкі, таму звалася Сяхновічамі-Зеленкаўшчызнай.

Перад 1939 годам яе ўласнікамі былі Тадэвуш, Антаніна і Ядвіга Касцюшкі. Сядзіба складалася з невялікага драўлянага атынкаванага дома з ганкам на дзвюх калонах, гаспадарчага двара, дзе і цяпер захаваліся амаль занядбаныя свіран, абора ды сад са стаўком. Прафесар А.Т. Федарук падкрэсліваў, што “азначаныя сядзібныя пабудовы з'яўляюцца ў Беларусі апошнім і адзіным із будаваннямі, узвядзенымі Касцюшкамі” [373].

ЭСТКІ ГЕРБА ”ДРЫЯ”

Прадаўжалі нікам слauных вайсковых традыций Тадэвуша Касцюшкі сталі ягоныя пляменнікі – сыны смаленскага стольніка Пятра Антонія Эсткі (1729 – 1787) і любай сястры генерала Ганны (1741 – 1814).

Паміж Эсткамі, якія пабраліся шлюбам увесень 1762 года, была даволі значная розніца ва ўзросце, але гэта зусім не перашкаджала ўсёлым і добразычлівым адносінам, што склаліся ў іх сям’і.

Ужо ў 1763 годзе нарэзіўся Станіслаў Тэадор (1763 – 1820), старэйши з сыноў Эсткаў. За ім былі яшчэ Тадэвуш (1770 – 1812), названы,

верагодна, у гонар славутага дзядзькі, і наймалодшы Сыкстус (1776 – 1813), самы вядомы сярод братоў Эсткаў, які шмат у чым паспрыяў, каб “не згінуў у сям’і вайсковы дух Касцюшкі” [374].

Усе дзецы Пятра і Ганны Эсткаў абрали для сябе ваенную кар’еру, прымалі ўдзел у паўстанні 1794 года, якое ўзначальваў іх дзядзька.

Пра старэйшага Станіслава Т. Касцюшку ўпершыню згадвае ў сваім лісце да сястры, напісаным перад ад’ездам у эміграцыю восенню 1792 года, дзе прасіць Ганну ад яго імя пакланіцца “Станіславу, твойму сыну”, а таксама паведамляў пра свой намер запісаць Сяхновічы ў спадчыну сястры: “*A ты ўжо аднаму са сваіх сыноў альбо ўсім адразу перадаць маеш права, пры ўмове, аднак, што Зузанну (№ 183) і Фаўсціна да смерці даглядаць будуць*”. (Названы Фаўсцін Касцюшко (№ 137?) ў каstryи чніку 1775 годзе фінансава дапамагаў Т. Касцюшку перад ягоным падарожжам у Амерыку) [375].

У час паўстання Станіслаў Эстка даслужыўся да звання маёра. Пазней (1809 год) быў ва ўрадзе Люблінскага дэпартамента, створанага па загадзе Напалеона Банапарта. Пабраўся шлюбам з Тэкляй Асецкай, з якой меў сына Ігнація.

Т. Касцюшка клапаціўся і пра астатніх пляменнікаў. Падпаручнік Тадэвуш Эстка, які ў 18 гадоў далучыўся да войска ВКЛ, браў чынны ўдзел у вайне 1792 года. За перыяд паўстання стаў капітанам [376]. Тадэвуш Касцюшко, адзначаючы здольнасці цёскі і пляменніка, згадваў, што той “*любіць пачціваць і з’яўляецца чалавекам гонараў*” [377].

Наймалодшы Сыкстус пачынаў сваю кар’еру з корпуса інжынераў, а затым у званні харунжага ўдзельнічаў у справе 1794 года. Праз тры гады, калі стала вядома пра ўтварэнне ў Італіі польскіх легіёнаў генерала Я.Х. Дамбровскага, браты Тадэвуш і Сыкстус пакінулі Сяхновічы. З сабою яны везлі ліст маці, напісаны на імя Напалеона Банапарта, дзе, у прыватнасці, паведамлялася: “*Спадар генерал! Mae сыны, якія перадаюць у Вашыя рукі эты ліст, з’яўляюцца пляменнікамі Касцюшкі... Мая матчынная любоў дазваляе верыць, што пад Вашым кірауніцтвам яны пройдуть добрую вайсковую школу*” [378].

Пад канец красавіка 1798 года браты прыбылі ў Мантую. Тадэвуш быў зачленены ў 1-га батальён 2-га легіёна ў чыне капітана, а ягоны малодшы брат прыняты ў якасці заштатнага афіцэра. (Праз п'ёны час стаў падпаручнікам 2-га батальёна 1-га легіёна).

Неўзабаве Тадэвуш, паранены пад Мантую, трапіў у аўстрыйскі палон, дзе прабыў да 1800 года. З вязніцы выйшаў ужо вельмі хворым, папрасіць адстаўкі і больш ніколі не прымаў удзелу ні ў якіх ваенных дзеяннях.

Затое малодшы Эстка зрабіў бліскучую вайсковую кар’еру. Пасля крывавай бітвы ў чэрвені 1799 года ён таксама трапіў у палон да аўстрыйцаў, з якога вярнуўся яшчэ больш загартаваным. У 1801 годзе капітан С. Эстка вызначыўся на чале жменькі храбрацоў, штурмуючы італьянскую мястечка з аўстрыйскім гарнізонам. У 1805 годзе ён

удзельнічаў у вядомай бітве пры Кастьель-Франка, у войнах з Неапалітанскім каралеўствам і ў Іспаніі.

У час сваёй іспанская эпапе Сыкстус пабраўся шлюбам з Вікторыяй Ла Фігуэрай. Потым быў пераведзены на радзіму, прызначаны палкоўнікам 3-га палка Надвісленскага легіёна. Атрымаў адзнаку вайсковай мужнасці “Віргуті мілітары”, стаў кавалерам ордэна Ганаровага легіёна. Служыў Напалеону I. У ліпені 1813 года атрымаў званне брыгаднага генерала, перад сваім апошнім паходам адвёз жонку ў Люблін, дзе пакінуў яе пад наглядам брата Станіслава.

18 кастрычніка 1813 года ў знакамітай “бітве народаў” пад Лейпцигам быў паранены, ад атрыманых ран хутка памёр [379].

Звесткі пра смерць хваравітага Тадэвуша (у 1812 годзе) і гібелль Сыкстуса канчаткова пахінулі здароўе іх маці. Ганна Барбара Крысціна Эстка, любая сястра Тадэвуша Касцюшкі, таксама неўзабаве (6 лютага 1814 года) сышла ў магілу.

Яе нашчадкі, што дасюль яшчэ жывуць у Польшчы, паходзяць галоўным чынам ад сярэдняга сына. Удаве Тадэвуша Эсткі Кацярыне Ляховіч і яе дзецим тэстаментам ад 2 красавіка 1817 года Т. Касцюшка пацвердзіў правы на Сяхновіцкі маёнтак. Амаль адразу пасля гэтага генерал напісаў ліст да “*мадам Кацярыны Эсткавай, праз Брэст у Сяхновічы*” (згодна штэмпеляў на канверце, 8 мая гэты ліст дайшоў да Варшавы, а ўжо 11 мая быў у Брэст-Літоўску), дзе ўласнаручна запісваў Сяхновічы Кацярыне і яе нашчадкам. Менавіта яна дабілася адмены апошній волі генерала ў той часцы, што тычылася скасавання прыгону [380].

З гэтага часу Кацярына Эстка поўнаўладна трymала Малыя Сяхновічы, у якіх налічвалася 18 двароў, дзе жылі 63 селяніна [381]. Самастойна выхоўвала чатырох дзяцей: Іпаліта (1801 – 1857), Рамана (1803 – 1858), Марціну, Людвіку (каля 1809 – ?).

Старэйшы сын Іпаліт меў дачку Уладзіславу Марыянну, народжаную 29 чэрвеня 1825 года. Ён браў актыўны ўдзел у паўстанні 1830 – 1831 гадоў (быў падпартучнікам коннай артылерыі), пасля задушэння выступлення эміграваў у аўстрыйскія валоданні, пазней амнісціраваны, вярнуўся на радзіму, уладаваўся з сям'ёю на сталае жыццё пад Люблінам [382]. Неаднойчы па сямейных справах Іпаліт наведваўся ў Сяхновічы, дзе гаспадары ў ягоны брат. (Пра тагачасны стан маёнтка дазваляюць мець уяўленне інвентар, складзены ў 1846 годзе [383], і звесткі пра эканамічныя складанасці навакольных земляў за 1858 год [384]).

У Рамана Эсткі былі дзве дачкі. Старэйшая – Марыя Віслоцкая (1846 – 1932) пражыла доўгасць жыцця, захоўвала ў Лышчыцах пад Брэстам (у маёнтку мужа) значную частку сямейнага архіва Касцюшкага-Сяхновіцкіх, кларапіцілася пра памяць генерала Т. Касцюшкі. Памерла ў Сяхновічах 29 лістапада 1932 года, пахаваная на могілках у Ківацічах (Кобрынскі раён) 2 снежня.

Малодшая – Казіміра Раманаў на пабралася шлюбам з Аляксандрам Восіпавічам Булгакам, прынёшы ў пасаг Малыя Сяхновічы роду Булгакаў. Апошняя ўласніца маёнтка Стэфанія Булгак, сваячка Эсткаў па жаночай лініі, жыла тут да 1939 года.

На месцы колішняй сядзібы, перад будынкам школы ў 1988 годзе быў паставлены адзіны пакуль на Беларусі помнік-бюст Тадэвушу Касцюшку (створаны ў 1930-ыя гады мясцовай архітэктаркай Альбінай (Бальбінай) Свіціч-Відацкай [385]).

Наймалодшая сястра Іпаліта і Рамана Эсткаў Людвіка пайшла за Каала (Карла Ігнацьевіча) Нарбута. У сям'і было, па звестках А.М. Нарбута, чацвёра дзяцей: Тэклія (каля 1830 – 1865), Георг (каля 1835 – ?), Казімір Кааль (1837 – ?) і Хрысціна (1839 – ?) [386].

Муж Людвікі трymаў маёнтак Шпіталі з часткаю Сяхновічай. У 1849 годзе ён меў маёmasныя стасункі з Рамуальдам Траўгутам, будучым кіраўніком паўстання 1863 – 1864 гадоў, якому павінен быў сплаціць ранейшую запазычанасць коштам сялян, якімі валодаў [387].

Старэйшая дачка Карла Нарбута Тэклія мела шлюб з Ілаковічам, спадчыннікам суседніх Вялікіх Сяхновічай. Ад іх маёнтак у 1850 годзе перайшоў у рукі Пішыбораў (Прыбораў, Пржыбораў), якія жылі тут да верасня 1939 года [388].

Нашчадкі Ганны з Касцюшкай Эсткі жывуць і сёння. Польская пісьменніца Б. Ваховіч згадвала, як падчас інтэрв’ю на польскім радыё ў Чыкага (ЗША) у пакой убегла ўсхватываная сакратарка з крыкам: “Звоніць унучка Касцюшкі!” Патэлефанавала Ганна Стэцкая, якая сумесна з мужам Юзафам Арчынскім трymала “на Крупушках лепшую кнігарню ў Закапані” і сапраўды мела сваяцкія сувязі з Касцюшкамі. Па прамой лініі яна паходзіла ад “героя паўстання і легіёнаў Дамброўскага” Тадэвуша Эсткі.

Акрамя таго, у Познані і цяпер яшчэ жывуць Ратомскія – нашчадкі сям’і, з якой паходзіла Тэклія, маці Ганны, Юзафа, Кацярыны і Андрэя Тадэвуша Банавентуры Касцюшкай-Сяхновіцкіх [389].

ЖУЛКОЎСКІЯ

На поўнач ад сучаснай вёскі Малыя Сяхновічы, каля праваслаўных могілак, знаходзіцца ўрочышча Жалкоўшчына (Жулкаўшчына), у назве якой зберагаецца памяць пра колішніх уласнікаў гэтых мясцінай Жулкоўскіх (Жалкоўскіх).

А менавіта – ваўкавыскага харунжага Каала Жулкоўскага, які ў 1763 годзе ажаніўся з Кацярынай, малодшай дачкой Людвіка і Тэклі Касцюшкай-Сяхновіцкіх.

Калі адносіны генерала Тадэвуша Касцюшкі з Эсткамі складваліся надзвычай прыхільна, дык стасункі з Жулкоўскімі, наадварот, амаль увесь час азмрочваліся судовымі канфліктамі. З 1770-ых гадоў К. Жулкоўскі быў адным з крэдытораў Т. Касцюшкі (даўгі генерала пазней сплаціў Пётр

Эстка). У 1787, 1788, 1791, 1792 гадах вяліся грашовыя цяжбы між Т. Касцюшкам і Жулкоўскім [390].

Генерал, які ахвотна падтырміваў сувязі з Ганнаю, быў, здаецца, зусім абыякавым да лёсу Кацярыны. Дакладная дата смерці ўласніцы Жулкаўшчызы не вядомая. Т. Корзан лічыў, што гэта адбылося каля 1789 года (16 снежня 1791 года Кацярыны дакладна ўжо не было сярод жывых). Яе пахавалі на Спораўскіх могілках (адна з дачок Кацярыны была замужам за ўласнікам маёнтка Спорава на Бярозаўшчыне з роду Лях-Шырмай [391]). Караль Жулкоўскі памёр у 1791 годзе (этых даты Т. Корзан прыводзіў “*на памяці, паводле акта з XIX стагоддзя, выняткі з якога згубіў*”).

Жулкоўская пакінула сем дзяцей: Юзафа, Яна, Ігнація, Карапіну, Брыгіту, Ганну, Алену (Хелену).

Старэйшы сын Юзаф (Іосіф Карлавіч) Жулкоўскі ў часы 7-й рэвізіі, якая адбывалася ў Расійскай імперыі ў 1816 – 1817 гадах, быў пазначаны як уласнік Сяхновічаў-Жулкаўшчызы з 43 прыгоннымі сялянскімі сем'ямі [392].

Не выклікае сумнення, што свой працяг радавод Жулкоўскіх меў ад Яна і Ігнація.

Ян (Іван Карлавіч) нарадзіўся ў 1765 годзе. У алфавітным роспісе кобрынскай шляхты за 1820 год пра яго паведамляліся наступныя звесткі: “*Іван Карапія сын Жалкоўскі, 55 гадоў, з двараన, вончыны маёнтак у Ваўкаўскім павеце з 46 душамі мужчынскага полу. 1792 г. – (прызначаўся) ваўкаўскім земскім суддзёй. 1811 г. – межавым суддзёй. 9 снежня 1817 года – павятовым харунжым. 26 сакавіка 1819 г. – пасля смерці суддзі Радавіцкага дваранствам абраны межавым суддзёй*” [393].

Суддзя Ян Жулкоўскі меў дачку (імя яе невядомае), якая зрабілася жонкаю суддзі ваўкаўскага апеляцыйнага суда, удзельніка паўстання 1863 – 1864 гадоў Адама Яна Віктара Быхаўца герба “Магіла”. Яны жылі на Пружаншчыне. Верагодна, у сядзібі Адамкава, якая атрымала назыву паводле імя заснавальніка [394].

Далейшы радавод галіны Яна паспрабавалі аднавіць А.М. Нарбут і А.Т. Федарук [395]. Унук Я. Жулкоўскага – Здзіслаў Быхавец (нар. 1840) меў сыноў Льва (нар. 1876) і Адама (нар. 1878). Унучка – Аляксандра (? – 1915) пабралася шлюбам з Ксаверыем Францішкам Мельхіёрам Бутрымовічам (1820 – 1911), ад якога нарадзіла дачку Ядвігу Біруту (1863 – ?) і сыноў Віольда Матэвуша (1865 – 1917) і Збігнева Станіслава (1868 – 1923), прадаўжальнікаў вядомага на Беларусі роду Бутрымовічаў герба “Сякера”.

У сваю чаргу Ігнацій, родны брат Яна Жулкоўскага, меў дачку Ізабелу, што выйшла замуж за Ігнація Ваньковіча, ад якога нарадзіла сыноў Уладзіслава і Іпаліта. Брэты Ваньковічы нароўні з іншымі нашчадкамі Т. Касцюшкамі ўдзельнічалі ў справе спадчыны генерала, якая засталася ў ЗША. Прычым старэйшы – Уладзіслаў, які атрымаў даверчы ліст (“верющее письмо”) на правядзенне гэтай справы ад памешчыкаў Ваўкаўскага павета Міхала Ігнацьевіча Шырмы і Адама Восіпавіча

Быхаўца (таксама родзічаў Т. Касцюшкі па жаночай лініі), як вынікае з матэрыялаў архіўнай справы, нават лічыў, што “*дзед ягоны генерал Тадэвуш Касцюшка памёр у Амерыцы*”. А амерыканскія адвакаты, якія выступалі на працэсе ў абарону беларускіх спадчыннікаў, запатрабавалі, каб не толькі Эсткі, але і нашчадкі Кацярыны з Касцюшкай Жулкоўскай атрымалі сваю долю. Пасол Расіі ў Злучаных Штатах А. Бадзіска яшчэ напачатку 1846 года ў лісце на імя міністра замежных спраў паведамляў, што раней ў якасці спадчыннікаў генерала разглядаліся выключна Эсткі, “*але паколькі з ягонага радаводу бачна, што Жалкоўская і Ваньковічы таксама ягоныя родзічы ў такой самай ступені*”, тады, па прапанове адвакатаў, і ім былі дасланыя афіцыйныя паперы па справе (“*для избежания возражений противной стороны и всяких других проволочек*”) [396].

Фальварак Жулкоўшчызна, родавае гняздо сям'і, размешчанае ва ўрочышчы Бабій Грудок, на поўнач ад Малых Сяхновічаў, пазней быў апісаны ў інвентары 1855 года. Ад колішнай сямейнай капліцы-пахавальні да ўязной брамы цягнулася алея. Дзяцінец сядзібы быў акружаны новым штакетнікам, а сад і парк – жардзінамі. У цэнтры сядзібы месціўся дом з вокнамі ў драўлянай і алавянай рамах, камінамі і зялёнымі кафлявыми печкамі. Побач было шмат гаспадарчых пабудоў, у тым ліку пякарня, невялікі свіран з сырніцай, канюшня, вазоўня. Далей меліся бровар, лазня, абора і хлявы [397].

Жулкоўшчызна, якая пазней злучылася з Малымі Сяхновічамі, цалкам выгарэла падчас пажару, які адбыўся каля 1915 года (па ўспамінах мясцовых жыхароў, фальварак быў падпалены рускімі салдатамі, якія адыходзілі на ўсход).

Да сённяшняга дня захаваліся дзве невялічкія сажалкі, якія моцна абмялелі і зараслі. Праз дарогу, насупраць былой сядзібы (на Сяхновіцкіх вясковых могілках), месціцца цагельная капліца-пахавальня XIX стагоддзя, адноўленая ў 2002 годзе [398].

ПА-ЗА РАДАВОДАМ

Апроч тых Касцюшкай-Сяхновіцкіх, сямейныя сувязі якіх стала магчыма рэканструяваць, яшчэ вялікая колькасць прадстаўнікоў сям'і застаецца па-за радаводам.

Б. Шындлер наступным чынам тлумачыў прычыны праблемаў, што паўстаюць перад даследчыкамі, якія спрабуюць абнавіць генеалогію Касцюшкай-Сяхновіцкіх: “*Выводзіць іх радавод – справя нялёгкая. Асноўную цяжкасць выклікае адсутнасць многіх урадавых крыніц, што датычачца Касцюшкай, а таксама досыць частое з’яўленне аднолькавых імён у блізкіх пакаленнях*” [399].

Адам Банецкі, які ў пачатку XX стагоддзя падаў даволі падрабязны пералік Касцюшкай герба “Рох-III” [400], прызнаваў, што пра частку іх не ведае дакладна, ці належанаць яны сапраўды да названага герба.

У 1860 – 90-ыя гады, напрыклад, сваё шляхецкае паходжанне пацвердзілі ў Валынскай губерні наступныя Касцюшкі: “Мікалай з сынамі Янам і Тэадорам ды Ян з сынамі Паўлам і Аляксандрам, сыны Цэлесціна, унуکі Гнація, праўнукі Антонія Янавіча”. У названага Тэадора былі сыны Стэфан і Мікалай.

Даследчык прыводзіў таксама і іншы сямейны ланцужок Касцюшкага, што засталіся па-за нашым радаводам.

У 1862 годзе браты Юзаф, Ян і Базыль Пятровічы Касцюшкі былі ўнесеныя ў дваранскія кнігі. Пры гэтым яны паказалі, што з’яўляюцца ўнукамі Яна, праўнукамі Юзафа і прапраўнукамі Канстанціна Рыгоравіча Касцюшкі.

Старэйшы з вышэйназваных братоў меў сына Лукаша, а той, у сваю чаргу, сыноў Паўла і Аляксандра.

Сярэдні брат Ян у 1872 годзе ўнёс ў родавыя кнігі ўжо свайго сына Яна, а ў 1897 годзе яшчэ і Паўла.

У Базыля таксама былі сыны: Павел, Антоній і Дзімітр, якіх ён “легітімізаваў” у 1874 годзе. Нарэшце, самы малодшы з гэтай галіны Касцюшкага Ян (Іван) Паўлавіч быў запісаны да кніг у 1903 годзе [401].

Акрамя таго, у пераліку, пададзеным А. Банецкім, у які была ўключаная амаль сотня Касцюшкага, пазначаныя яшчэ некалькі прадстаўнікоў сям’і, што не ўвайшлі ў наш радаводны роспіс.

Гэта, у першую чаргу, обербургграф Адам Казімір Касцюшка (памёр пасля 1729 года), пра якога згадвалася пад 1752 годам у інструкцыі паслам Старадубскага павета. Са справы вынікала, што Адам Казімір некалі за верныя паслугі атрымаў “фартуну” (вялікі маёнтак), але ў гады ліхалецця ягоныя валоданні моцна пачэрпалі, а іх уласнік так і не дачакаўся ніякай кампенсацыі, таму мясцовая шляхта прасіла сваіх прадстаўнікоў паклапаціца на сойме, каб уз нагарода за бацьку перайшла да ягонага сына Мікалая [402].

Польскія даследчыкі лічылі Адама Казіміра настолькі значаю фігураю, што ягоная біяграфія нават увайшла ў вядомы “Польскі слоўнік біяграфічны” [403]. Ён з’яўляўся мечнікам і падчашым інфлянцкім, старостам зельборскім, ландгофмайстрам і радцам Курляндскага герцагства. Быў прыхільнікам далучэння Курляндыі да Рэчы Паспалітай, за што быў арыштаваны расійскім урадам [404].

У афіцыйных дакументах ВКЛ XVIII стагоддзя таксама сустракаюцца Станіслаў (уладар Дарэва, частку якога ў 1774 годзе трymала Барбара з Касцюшкага Берасневіч), Фердынанд Станіслаў, ажэнёны з Аляксандрай Кунегундай Малахоўскай, што ў 1743 годзе ў якасці ўдавы дала запіс на імя базыльянскага уніяцкага манастыра; Мікалай Касцюшка, які меў шлюб з Даротай Галоўскай (яны жылі ў Ваўкавыскім павеце) [405]. Такім чынам, у XVIII стагоддзі Касцюшкага можна было адшукаць па ўсёй тэрыторыі сучаснай Беларусі.

Назіраліся перамяшчэнні і далёка за межы родавага гнізда. Вялікая частка Касцюшкага на той час жыла ва Украіне, прасачыць іх родавыя

повязі ўжо не ўяўляеца магчымым, таму толькі коратка пералічы м прадстаўнікоў украінскай часткі фаміліі: Ян, парнаўскі стольнік (1790 год). Міхал, оўруцкі мечнік (1762), жытомірскі пісар (1766 – 1768), Міхал, упіцкі суддзя (1777), Якуб, оўруцкі рэгент (1788), Дзімітрый, оўруцкі архівіст (1790).

Многія Касцюшкі абралі духоўную кар'еру. Напрыклад, Ян Рох Касцюшка як радамыскі ўніяцкі святар, чапавіцкі настаяцель у 1768 годзе ўносіў пратэст у Кіеўскую магдэбургію супраць уціску, якім падвяргаліся на той час уніяты. А Нівард Касцюшка ў 80-ых гады XVIII стагоддзя быў прэорам каталіцкага цыстэрцыянскага манастыра.

Украінскія часткі моцна разглінаванай радзіны ў наступным XIX стагоддзі найбольш актыўна дамагалася прызнання свайго сваяцтва з Т. Касцюшкам, менавіта гэтая абставіны сталі прычынаю таго, што на пачатку XX стагоддзя Адам Банецкі адносіў Касцюшку герба “Рох-III” да дваранства Валынскай губерні [406].

ПРЕТЭНДЭНТЫ НА ІМЯ

Надзвычайная папулярнасць Тадэвуша Касцюшкі выклікала ў XIX стагоддзі з'яўленне вялікай хвалі прэтэндэнтаў, якія называлі сябе (часам нават не маочы якіх-небудзь папер) родзічамі генерала. Часцей за ўсё даказаць сваё сваяцтва са знакамітым военачальнікам было немагчыма, хоць, бяспрэчна, мае рацыю А.М. Нарбут, які лічыць, што, “магчыма, дэсьці і цяпер яничэ жывуць нашчадкі этага рода па мужчынскай лініі” [407].

Б. Ваховіч адзначала, што “атрымала шмат лістоў ад “нашчадкаў” Касцюшкі і нават ад ягонага брата Юзафа (нежанатага і бяздзетнага)” [408].

Яшчэ напрыканцы XIX стагоддзя, калі не былі вядомыя падрабязнасці жыцця Юзафа Касцюшкі-Сяхновіцкага, існавалі згадкі, што ён пакінуў край і выехаў у невядомым накірунку. А ў 1893 годзе рэдакцыя часопіса “Касцюшка” надрукавала паведамленне ад апанімнага карэспандэнта (пазначалася толькі, што крыніца інфармацыі была “паважанаю і блізкаю да сям'і Касцюшкі”). У лісце дадавалася: Юзаф “зусім не выжыў з разуму і не выехаў з краіны, а наадварот – гаспадарыў, ажаніўся і меў чатырох сыноў” [409]. Гэтае, цалкам легендарнае паведамленне, дапоўняла наступная інфармацыя. У 1835 годзе аўтар ліста прыбыў у вёску Каспераўку Таращанскага павета, блізу Цеціева (сучасны Кіеўскай вобласці, Украіна), дзе пражыў некалькі месяцаў. Аднойчы на паляванні ён сустрэў вершніка, апранутага ў цёмную канфедэратку і ў гранатавай чамарцы і быў уражаны ягоным падабенствам з вядомым партрэтам Тадэвуша Касцюшкі, створаным М. Стаковічам [410]. А зблізу незнаёмец “меў яничэ больш падабенства да нашага бессмяротнага правадыра як у рухах, так і з твару”. Калі невядомы наблізіўся, то саскочыў з каня і працягнуў руку для прывітання. Ён

паведаміў: як толькі пачуў, што госьць прыбыў з Кракава, дык адразу паспяшаўся настустрч, бо “жадаў даведацца пра апошнія навіны з месцаў, пра якія ўжо не аднойчы чуў у дзяцінстве ад свайго бацькі – брата светлай памяці Касцюшкі”.

“Малады чалавек (ён выглядаў не больш як на 25 ці 26 гадоў) быў моцнага складу, твар трохі загарэлы, са свежым румянцам, прыметна кульгаў на адну нагу, але пры гэтым быў надзвычай красамоўны, жававы, поўны агню, а пачцівасць і шляхетнасць яго адразу чыталіся ў сапфіравых зэрнках”. Імя маладога Касцюшкі, які быў упраўляючым суседняга маёнтка, карэспандэнт не запомніў дакладна (“здаецца, зваўся Тадэвушам”).

Пры наступнай сустрэчы Касцюшкa пазнаёміў аўтарa допісаў са сваім швагерам Слівінскім. Той, у сваю чаргу, паведаміў, што адзін з ягоных продкаў некалі служыў у князёў Астрожскіх, тагачасных уладароў Цеццеўскага Ключа. Ад гэтых князёў продак Слівінскіх за верныя паслугі атрымаў фальварак ля самага мястэчка. Сам пан Слівінскі ажаніўся з сястрою Касцюшкі. Апроч таго, у доме Слівінскіх таксама жыла малодшая сястра – панна ўжо дарослая, вельмі падобная на брата [411].

Ужо на пачатку XX стагоддзя пошуку нашчадкаў Т. Касцюшкі завялі іншага даследчыка У.М. Казлоўскага нават за акіян. Збіраючы матэрыялы да біяграфіі генерала, ён трапіў у госьці да нейкага Т.К. Хуткоўскага, які жыў у тагачасным прыгарадзе Нью-Ёрка Брукліне [412].

Той не ведаў аніводнага слова па-польску, нават прозвішча свае вымаўляў як “Чуткоўскі”. Пры сустрэчы амерыканец паказаў лацінскамоўную метрыку шлюбу (ад 11 ліпеня 1773 года) сваёй прабабкі Малгажаты Касцюшкі са стольнікам дабжынскім Вінцэнтам Хуткоўскім.

Праз год (10 жніўня 1774 года) нарадзіўся іх першанец Каспар Хуткоўскі, які ў 1802 годзе афіцыйна атрымаў пацверджанне свайго дваранскага паходжання.

Сын Каспара Ігнація Хуткоўскі (1809 – 1884) у нечым паўтарыў лёс генерала Тадэвуша Касцюшкі: удзельнічаў у паўстанні 1830 – 1831 гадоў на былых землях Рэчы Паспалітай, скіраваным супраць расійскага самадзяржаўя, затым вымушаны быў эміграваць, а 13 мая 1835 года пераехаў на сталае жыццё ў ЗША. Неўзабаве быў залічаны ў амерыканскую армію. Самым значным эпізодам яго вайсковай біяграфіі стаў удзел у вайне з індзейцамі племені семінолаў, якая разгарэлася ў 1837 годзе на тэрыторыі Фларыды.

Сын Ігнація Хуткоўскага, з якім і сустракаўся У.М. Казлоўскі ў Брукліне, быў названы ў гонар славутага генерала Тадзіусам Касцюшкам [413].

Бруклінскі жыхар належав да “старой гвардыі Нью-Ёрка”, з'яўляючыся сябрам таварыства “Сыны Рэвалюцыі”, якое прымала ў свае шэрагі толькі нашчадкаў тых, хто змагаўся за незалежнасць Злучаных Штатаў.

Т.К. Хуткоўскі ведаў, што ягоны знакаміты цёзка мей толькі дзве родныя сястры, з якіх ніводная не звалася Малгажатай. Чуў, аднак, ад бацькі сямейнае паданне, быццам дзяўчыну доўгі час утрымлівалі ў каталіцкім кляштары, адкуль яна збегла. Т адзіс Касцюшка меркаваў, што Малгажата была невядомаю сястрою Тадэвуша Касцюшкі. Яе, магчыма, рыхтавалі да паstryгу, а ў сям'і з нейкай прычыны захоўвалі тайну яе існавання.

У.М. Казлоўскі, у сваю чаргу, лічыў, што Малгажата належала да той самай галіны Касцюшкай-Сяхновіцкіх, што і генерал. Ступень сваяцтва між імі, на думку даследчыка, “не была далёка”, магчыма, Малгажата для Тадэвуша “з’яўлялася стрыечнай сястрой” [414].

Т.К. Хуткоўскі мей адзіную дачку, якую называў Тадэй, таксама ў памяць пра славутага продка.

Яшчэ адзін “нашчадак” Т. Касцюшкі прыкладна ў той самы час аб’явіўся на Украіне. Нехта Мар’ян Глязярэвіч, які выконваў абавязкі натарыуса, звярнуўся з лістом у рэдакцыю “Кур’ера Львоўскага”, у якім паведамляў пра сваю сустрэчу з нашчадкам генерала. Артыкул мей назыву “Радзіна Касцюшкай у Галіцыі” (1893 год) [415] і пачынаўся словамі: “*Маю абавязкам падзяліца з чытачамі весткаю, якая, напэўна, іх жыва зацікавіць і ўзрушыць... Имя вілікага героя, сустрэтае праз столькі гадоў у нашым засцянковым павеце, нарадзіла ўва мне розныя здагадкі і дапушчэнні, якімі хochaцца падзяліца. З гэтай нагоды выклікаю я да сябе селяніна Марцэлія Касцюшку, што жыве ў Бучацкім павеце*” (цяпер частка Цярнопальскай вобласці).

Ягоны дзед Ян Касцюшкі, якога Марцэлій лічыў братам генерала, перасяліўся ў Галіцыю з Літвы-Беларусі пасля Касцюшкавага паўстання. Ужо на Украіне Ян пабраўся шлюбам і нарадзіў Ваўжэнца (Лаўрына) (1799 – 1865) ды Матэвуша. Першы таксама мей двух сыноў – згаданага вышэй Марцэлія і Антонія Касцюшкай (Антоній у 1893 годзе мей малога сына Войцеха). Як сцвярджаў М. Глязярэвіч, Марцэлій “*свамі рысамі вельмі нагадваў Тадэвуша*”.

Нягледзячы на тое, што на той час у навуковым свеце ўжо было дакладна вядома, што пералічаныя асобы не маглі знаходзіцца ў той ступені сваяцтва да генерала, пра якую гаварылі, у рэдакцыі “Кур’ера Львоўскага” не выключалі магчымасці, што яны ўсё ж былі ўнукамі, а малы сын Антонія – праўнукам генерала [416]. (Пры гэтым усе сямейныя паперы нібыта згарэлі ў час паўстання 1830 – 1831 гадоў).

Цалкам зразумела, што адно толькі знешнje падабенства не можа з’яўляцца пераканаўчым доказам роднасці з кіраўніком нацыянальна-вызваленчага паўстання. Тым больш што яшчэ пры жыцці Т. Касцюшкі сучаснікі знаходзілі пэўнае яго падабенства нават з імператарам Паўлом I [417]. А ў 1798 годзе былі разасланыя шматлікія партрэты генерала, якога прадпісалася неадкладна арыштаваць пры спробе перасячы дзяржаўную мяжу [418]. У выніку неаднойчы здараліся казусы. Арыштаваны на пруска-аўстрыйскай граніцы невядомы купец, знешне падобны на Т. Касцюшку,

быў пад узмочненым эскортам дастаўлены ў Берлін. Праз некалькі тыдняў следчая камісія прызнала памылку памежнікаў. А ў мястэчку Баруны на Ашмяншчыне (Беларусь) пад падазрэнне патрапіў бедны селянін, надзіва падобны на генерала. Яго нават адвезлі ў Санкт-Пецярбург, дзе некалькі месяцаў трывалі пад арыштам. Потым вярнулі дамоў. Сярод аднавясковоўцаў ён ужо да смерці атрымаў мянушку “Начальнік Касцюшкі” [419].

Нават праз колькі стагодзіёў калі-нікалі з'яўляюцца асобы, якія спрабуюць давесці пра святацца з “Героем Двух Кантынентаў”. Таму амаль кожны даследчык жыцця і дзейнасці Т. Касцюшкі, як і Б. Ваховіч, сутыкаеца з “нашчадкамі” генерала. І мы таксама не сталі выключэннем.

У 2000 годзе цягнулася наша перапіска з жыхаром Сяміпалатцінска (Казахстан) А.А. Болатавым. Ён прыводзіў сямейныя паданні, якія вяліся ад дзеда Іллі Касцюшкіна, родныя якога былі “*сасланыя пасля паўстання ў Польшчу... з Валыні*”. Незадоўга да смерці дзед быўшым гаварыў дачцэ Аляксандры (Шандры): “*Род у мяне знакаміты і прозвішча маё вядомае*”.

А.А. Болатаў лічыў, што ягоны дзед першапаткова зваўся Касцюшкам, але ў ссыльцы змяніў “небяспечнае” прозвішча. Маці (ци бабуляй) Іллі Касцюшкіна, на яго думку, магла быць “*сястра Антаніны Касцюшкі, Аляксандра Аляксандраўна Касцюшка* (№ 200), высланая ў Чынскую вобласць пасля польскага паўстання 1863 – 1864 гадоў”.

Асаблівую надзею “*у справе высвя酌лення гістарычнай Праўды*” свайго роду наш адрасат ускладаў на нейкія “*сакрэтныя архівы ФСБ*”, у якіх спадзяваўся адшукаць паперы, што “*загубілі майго дзеда ў гады праўлення Століна*”. Ліставанне з нашчадкам Іллі Касцюшкіна перарвалася гэтак жа нечакана, як і пачалося: адрасат не хаваў расчараўання ад таго, што намі не была прынятая напавер ягоная (не падмацаваная дакументальна) упэўненасць у святацце з Тадэвушам Касцюшкам.

ЗАМЕСТ ЗАКАНЧЭННЯ

Гісторыя любой сям'і мае сапраўдную каштоўнасць. Занатаваная ў сямейных дакументах і паданнях, яна – найкарыснейшая крыніца выхавання.

У гэтым даследаванні намі быў коратка апісаны гістарычны шлях аднаго з найстаражытнейшых беларускіх родаў, які пакінуў глыбокі след у айчыннай гісторыі.

Слава і сусветная вядомасць да Касцюшкай-Сяхновіцкіх прыйшла ў першую чаргу дзякуючы Тадэвушу Касцюшку. Аднак і шматлікія продкі генерала годна рэпрэзентавалі сваю радзіну ва ўсіх краях, дзе ім надаралася жыць і дзейнічаць. Касцюшкі-Сяхновіцкія змагаліся на палах бітваў, якіх было шмат у нашым мінулым, пры гэтым невядома ніводнага выпадку, калі б яны здрадзілі ці перайшлі на бок ворага. І хоць Касцюшкі не дасягнулі высокіх пасадаў, аднак свой шляхецкі гонар заўсёды неслі высока [420].

Многія з прадстаўнікоў гэтай сям'і вызначаліся мастацкімі талентамі. Касцюшкі будавалі храмы, рабілі ахвяраванні, клапаціліся пра сваіх падданных. І хоць прытымліваліся маралі, прынятай у феадальныя часы, гэта сведчыць толькі пра тое, што зауседы былі “дзецьмі свайго часу”.

Драматычныя падзеі канца XVIII стагоддзя, якія прынеслі карэнныя змены ў палітычным і эканамічным развіцці свету, выхавалі генерала Т. Касцюшку, якому было наканавана ўславіць у гісторыі сям'ю Касцюшкаў-Сяхновіцкіх і свой маленькі маёнтак Сяхновічы, змешчаны блізу Жабінкі.

1994-2005

Жабінка – Гародня – Жабінка

Крыніцы:

1. Гл. падрабіўней: *Емельянчык* У. Паланез для касінераў (з падзеяў па ўстання 1794 г. пад краўніцтвам Т. Касцюшкі на Беларусі). – Мн., 1994. – С.36-138; *Maje wski W. Litwa 1794 działania wojenne kwiecień – sierpień // Powstanie 1794 roku. Dzieje i tradycja. (Studia i szkice w dwustulecie)* / Red. H. Szwankowska. – W-wa, 1996. – S.70-86; *Powstanie kościuszkowskie 1794. Dzieje militarne / Pod red. T. Rawskiego.* – T.2. – W-wa, 1996. – S.26-103, 166-181, 223-235.
2. *Herbst S. Działania dywizji Sierrickiego // Z dziejów wojskowych powstania kościuszkowskiego 1794.* – W-wa, 1983. – S.357-382.
3. *Korzon T. Kościuszko. Biografia z dokumentów wysnuta.* – Kr., 1894. – S.206; *Sznydler B. Tadeusz Kościuszko 1746 – 1817.* – W-wa, 1991. – S.112; *Юхно Я.А. За вольнасць нашу і вашу: Тадэвуш Касцюшкі.* – Мн., 1990. – С.20.
4. Цырг. паводле: *Саламеевіч Я. Хроніка нацыянальна-вызваленчага паўстання 1794 г. // Роднае слова.* – 1991. – № 1. – С.75.
5. *Okolski S. Orbis Polonus... in quo antiqua Sarmatarum gentilia, per vetustae nobilitatis polonae insignia.* – Cracoviae, 1641. – T.2. S.620.
6. *Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego / Pod red. J.N. Bobrowicza.* – Lipsk, 1840. – T.5. S.283-284.
7. *Wasilewski Z., Żeromski S. Rzyt oka na dzieje Muzeum Narodowego w Rapperswilu i Katalog Zbiorów Kościuszkowskich w temže Muzeum przechowywanych // Album Muzeum Narodowego w Rapperswilu.* – Kr. – 1894. – T.4. – S.114.
8. *Sznydler B. Tadeusz Kościuszko.* – S.19.
9. „*Kościuszko. 1893 – 1896*” / Pod red. T.B. Ostrębskiego. Wydanie nowe uzupełnione. – Kr., 1994. – S.228.
10. *Rodowód Kościuszki // Czas.* – 1852. – N 202.
11. *Chodźko L. Usque ad finem. Żywoty narodowe z ostatnich lat stu.* – Parigi, 1859. – S.5.
12. *Święcki i T. Historyczne pańiątki i znamienitych rodzin i osób dawniej Polski.* – W-wa, 1858. – T.1. S.338; *Wójcicki K.W. Kościuszko // Encyklopedia powszecznia.* – W-wa, 1864. – T.15. S.623-624.
13. Энциклопедический словарь / Изд. Брокгауза и Ефона. – СПб., 1895. – Т.16. С.420.
14. Гл. падрабіўней: *Komaszyński M., Południak K. Kościuszko jako wódz na łamach prasy polskiej podczas obchodów setnej rocznicy insurekcji // 200 rocznic powstania kościuszkowskiego / Pod red. H. Kocjana.* – Katowice, 1994. – S.193-206.
15. „*Kościuszko. 1893 – 1896*”. – S.228.
16. У 1906 годзе манаграфія вытрымала другое, дапоўненае выданне: *Korzon T. Kościuszko. Biografia z dokumentów wysnuta. Dopełnienia przy wydaniu drugim* – W-wa, Kr., b.r.
17. *Левандоўскі Я. Касцюшкі ў Швейцарыі. Культ героя ў XIX і XX стст.* // Белар. гістарычны часопіс. – 1994. – № 1. – С.59-60.
18. *Гарбачов а В. Рагерсвільскі музей // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі (далей – ЭГБ).* – Мн., 2003. – Т.6. Кн.II. – С429.
19. Пералік па пераўгл.: *Wasilewski Z., Żeromski S. Rzyt oka...* – S.112-125.
20. *Korzon T. Kościuszko.* – S.548, przyp.1.
21. *Tygodnik ilustrowany.* – 1881. – N 286. – S.392-393.
22. Гл. таксама рэпрадукцыі: *Sznydler B. Tadeusz Kościuszko.* – S.22-23; *Емельянчык У. Наш Касцюшкі // Пачатковая школа.* – 1994. – № 4. – С.26-27; *Памяць: Гіст.-даум. хроніка Жабінк. р-на / Рэд.-укл. Р.Я. Смірнова.* – Мн., 1999. – С.71; *Чаронка В. Мерачоўшчына – Сяхновічы // Белар. гістарычны часопіс.* – 2004. – № 12. – С.35; *Федорук А.Т. Старынныя усадьбы Берестейшчыны.* – Мн., 2004. – С.143.

23. *Korzon T.* Kim i cze m był Kościuszko. – W-wa, 1907. – S.8; *Tegoż. Do rodu Kościuszko // Prawda. Księga zbiorowa.* – Lwów, Petersburg, 1899.
24. Гл. напр.: *Szyndler B.* Tadeusz Kościuszko. – S.21; матэръялы Мемаръяльнага па кою Т. Касцюшкі ў Малых Сяхновічах і ягонага музея ў Мераочуашыне.
25. *Федорук А.Т.* Старинные усадьбы Берестейщины. – С.143.
26. *Касцюшка, сын Беларусі // Спадчына.* – 1994. – № 1. – С.16-22.
27. *Нарбут А.Н.* Генеалогия Белорусии. – М., 1996. – Вып.4.– С.130-134.
28. *Кітэль В.* Беларусы ў ЗША. – Мн., 1993. – С.43.
29. *Нарбут А.Н.* Генеалогия Белорусии. – Вып.4.– С.130.
30. *Бенязрук А.* Радавод Сяхновіцкіх Касцюшкай // Сельская прауда (Жабінка). – 1992. – 25 ліп., 29 ліп., 1 жн.; *Яго ж. "Сяняка"* Тадзвуша Касцюшкі // Сельская прауда. – 1995. – 19 жн.; *Яго ж. Тры Касцюшкі // Сельская прауда.* – 1995. – 9 вер., 16 вер.; *Яго ж. Жанчына з даўняга партрэта // Сельская прауда.* – 1996. – 23 сак.; *Яго ж. Пачаткі роду Касцюшкі ў Сяхновіцкіх // Радавод (Брест).* – 1998. – № 4. – С.22-30; *Яго ж. Касцюшкавы Сяхновічы // Бярозка (Мінск).* – 2001. – № 10. – С.14-16.
31. „Cieniom Kościuszki” – надпіс на памятным камяні, змешчаным у Залесі, бытым маёнтку паплечніка генерала Т. Касцюшкі – М.К. Агінскага (*Лёўкоў Э.А. Маўклівія свядкі мінуашыны*. – Мн., 1992. – С.192-194).
32. Гл.: *Русская историческая библиотека* (далее – РИБ). Литовская Метрика. Отдел 1, 4, 3: Книги публичных дел. Переписи войска Литовского / Подготовлены к печати С.П. Птицким. – Петроград, 1915. – Т.33. Стб.303, 1190, 1192; *Метрыка Вялікага княства Літоўскага*: Кніга 44: Кніга запісаў 44 (1559 – 1566) / Падрыхт. А.І. Груша. – Мн., 2001. – С.109; *Перапис войска Вялікага княства Літоўскага* 1528 года. Метрыка Вялікага княства Літоўскага. – Кніга 523. Кніга публичных спраў / Падрыхт. А.І. Груша, М.Ф. Спрыдонаў, М.А. Вайтовіч. – Мн., 2003. – С.99.
33. РИБ. – СПб., 1903. – Т20. Стб.687-689.
34. *Boniecki A.* Poczet rodów w Wielkim księstwie Litewskim w XV – XVI wieku. – W-wa, 1887. – S.149; *Korzon T.* Kościuszko. – S.549, прип.11.
35. *Вольф Ю.* Князі на аштарах Вялікага княства Літоўскага ад канца XIV ст. // Спадчына. – 1993. – № 4. – С.80-81; *Насевіч В.Л.* Гаłyšanśkija// ЭГБ. – Мн., 1994. – Т.2. С.462; *Чаронка В.* Імя ў летапісе. – Мн., 1994. – С.482.
36. *Юхно I.A.*, *Насевіч В.Л.* Астрожскія // ЭГБ. – Мн., 1993. – Т.1. С.223; *Genealogia / Tablice opracował Wł. Dworzaczek.* – W-wa, 1959. – Tab.165.
37. *Wójcicki K.W.* Kościuszko // Encyklopedia powszechna. – Т.15. S.623-624; *Slownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.* – W-wa, 1889. – Т.10. S.489.
38. *Korzon T.* Kościuszko.– S.2. Т. Корзан, карыстаючыся дадзенымі Ю. Вольфа, запазычанымі з Літоўскай метрыкі, беспаспяхова спрабаваў між дзякамі канцылярыі ВКЛ адшукаць Фёдара, які мог бы быць прашчуром Касцюшкай (гл.: *Wolf J. Senatorowie i dygnitarze WKL 1386 – 1795.* – Кг., 1885. – S.255, 256, 258, 265).
39. РИБ.– Т.20. Стб.689.
40. *Белоруссия в эпоху феодализма.* – Мн., 1959 – Т.1. С.112; *Тихомиров М.Н.* Список русских городов дальних и ближних // Русское летописание. – М., 1972. – С.83-137.
41. *Korzon T.* Kościuszko. – S.548-549, прип.12.
42. Гарадная // ЭГБ. – Т.2. С.476-477; *Лабынцев Ю.А.* В глубинном Полесье (Турово-Пинская земля). – Мн., 1989. – С.85; ; *Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Столінскага р-на.* – Мн., 2003.– С.67-68, 609.
43. *Korzon T.* Kościuszko. – S.551-552, прип.13. Т. Корзан першым змяшчў фотакопію гэтага даку мента, якую пазней перадрукаваў часопіс “Спадчына” (1994 год), ёсьць копія і ў сучасным Мемаръяльным пакою Т. Касцюшкі ў Малых Сяхновічах (2002 год).

44. Гараднай // ЭГБ. – Т.2. С.476.
45. Памяць... Жабінк.р-на. – С.501.
46. Okolski S. Orbis Polonus.... – Т.2. С.620; Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego. – Т.5. С.283-284; Тамсам а. – Т.8. С.119-120.
47. Wójcicki K.W. Kościuszko // Encyklopedia powszechna. – Т.15. С.623.
48. Słownik geograficzny.... – Т.10. С.489.
49. Гл.: Грыцкевіч А.П. Ка сцошкі // Беларуская языкаэзская энцыклапедыя. – Мн., 1972. – Т.5. С.506; Юхно Я.А. За вольна сцв. нашу і вашу. – С.8; Тарасаў К. Памяць пра легенды. – Мн., 1990. – С.199; Лойка П.А. Гісторыя Беларусі: Вучеб.дапам.для 7-га кл. – Мн., 1993. – С.137.
50. Korzon T. Kościuszko. – С.549-550, прзуп.12.
51. Памяць... Жабінк.р-на. – С.57.
52. Konieczny F. Tadeusz Kościuszko. Życie, czyny, duch. – Wyd.2. – Poznań, 1922. – С.18.
53. Boniecki A. Poczet rodów... – С.248.
54. Herbarz Polski. Cz.I. / Ułożył i wydał A.Boniecki. – W-wa, 1907. – Т.11. С.232.
55. Wollf J. Senatorowie i dygnitarze... – С.8-12; Boniecki A. Poczet rodów... – С.XXVI-XXVII.
56. Осцікавічы// ЭГБ. – Мн., 1999. – Т.5. С.360.
57. Dziegiejewski J. Pociej Adam // Polski słownik biograficzny (dalej – PSB). – Wrocław, W-wa, etc., 1982.– Т.XXVII/1. Zeszyt 112. – С.28.
58. Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego. – Т.5. С.284.
59. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі ў Мінску (далей – НГАБ у Мінску), ф.1741, вол.1, спр.37, арк. 155-159; Korzon T. Kościuszko. – С.549, прзуп.11; Wawrzynczyk A. Rozwój wielkiej własności na Podlasiu w XVI wieku. – Wrocław, 1951. – С.266.
60. Станкевіч Я. Хрышчонъ ймёны вялікія тутускія (беларускія) // Стадчына. – 1992. – № 6. – С.99-101; Бірыла М.В. Беларуская антрапанімія: Уласныя імёны, імёны-мянушкі, імёны па бацьку, прозвішчы. – Мн., 1966. – С.101.
61. Гл. напр.: Sznydler B. Tadeusz Kościuszko. – С.20-21; Konieczny F. Tadeusz Kościuszko. – С.18, 23; Федорук А.Т. Старинные усадьбы Берестейщины. – С.143; Тарасаў К. Памяць пра легенды. – С.199.
62. Бірыла М.В. Беларуская антрапанімія: Структура ўласных мужчынскіх імён. – Мн., 1982. – С.78-79; РИБ. – Т.20. Стб.688-689; Konieczny F. Tadeusz Kościuszko. – С.20; Korzon T. Kościuszko. – С.550, прзуп.13.
63. РИБ. – Т.20. Стб.207-208.
64. Korzon T. Kościuszko. – С.9; Перапіс войска Вялікага княства Літоўскага 1528 года. – С.99.
65. Boniecki A. Poczet rodów... – С.149.
66. Цыт. паводле: Александрович Н. Пісмовыя сведчанні аб паліванні на Беларусі ў сярэднім веку // З глыбіні вякоў. Наш край: Гісторыка-культуралагічны зборнік. – Мн., 1992. – С.151.
67. Boniecki A. Poczet rodów... – С.37, 149.
68. Korzon T. Kim i czem był Kościuszko. – С.3.
69. Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego. – Т.5. С.284; Документы Московского архива Министерства юстиции / Вступ.ст. М. Довнэр-Запольского (далее – ДМАМЮ). – М., 1897. – Т.1. С.263.
70. РИБ. – Петроград, 1915. – Т.33. Стб.1192.
71. Przydomek – мянушка (Стыгута Р., Ковалева Г.В. Польско-русский словарь. – 6-е изд., стер. – М., Варшава, 1989. – С.497). «Придомок – прихоромок, флигель, жилые покоя под особой кровлей, отставленное сбоку жилье» (Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. – М., 1990. – С.411). Такім чынам, этымалогія слова празрыстая: мянушка, якая прылу чаецца да асноўнага прозвішча.

72. *Бүл гарын Ф.* Выбранае. – С.166.
73. *Вяроўкін-Шалюта У.* Прыдомак // ЭГБ. – Т5. С.582.
74. *Акты, издаваемые Виленскою археографическою комиссию* (далее – *ABAK*). – Т.6. – Вильна, 1872. – С.35-36; *Korzon T.* Kościuszko. – S.556, прип.29.
75. *ABAK*. – Т.4. – Вильна, 1870. – С.107, 243.
76. *Korzon T.* Kościuszko. – S.589-590, прип.227; *ABAK*. – Т.2. – Вильна, 1867. – С.191.
77. *Харкевич Ф.* Розыски на Суворовских полях сражений // Варшавский военный журнал. – 1900. – № 4. – С.351; *Емельянчук У.* Касцюшкі // ЭГБ. – Мн., 1997. – Т.4. С.146.
78. *Памяць... Жабінк. р-на.* – С.55.
79. *Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego.* – Lipsk, 1841 – Т.8. S.113-119; *Лакнер А.Б.* Русская геральдика. – М., 1990. – С.284.
80. *Chodźko L.* Usque ad finem. Żywoty narodowe z ostatnich lat stu.. – S.5.
81. *Урбан П.* У свяtle гістарычных фактаў. (У сувязі з брашурай Л.С. Абэцэдарскага). – Мінск, Нью Ёрк, 1972. – С.50; *Semkowicz W.* O litewskich rodach bojarskich zbratanych ze szlachtą polską w Horodle roku 1413 // *Lituano-slavica postaniensia. Studia historica.* – Т.III. – Poznań, 1989. – S.7-139.
82. *Okolski S.* Orbis Polonus. – Т.2. S.620; *Szyndler B.* Tadeusz Kościuszko. – S.20, 373, прип.12.
83. *Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego.* – Lipsk, 1841. – Т.8. S.119-120.
84. *Там сама.* – Т.8. S.148.
85. *Лакнер А.Б.* Русская геральдика. – С.284; *Korzon T.* Kościuszko. – S.4.
86. *Cholerowski A.* Tadeusz Kościuszko. – Lwów, 1902. – S.8; *Twardowski B.* Tadeusz Kościuszko jego żywot i czyny. – Poznań, 1894. – S.57-58; *Wachowicz B.* „Nazwę Cię – Kościuszko!” Szlakem bitym na Mazowszu w Ameryce. – W-wa, 2000. – S.26.
87. ЭГБ. – Т.4. С.146; *Спадчына.* – 1995. – № 6. – С.3 в складі.
88. *Korzon T.* Kościuszko. – S.369-370; *Twardowski B.* Tadeusz Kościuszko – S.57-58.
89. „*Kościuszko. 1893 – 1896.*” – S.254.
90. *Статут Вялікага княства Літоўскага 1588:* Тэксты. Давед. Камент. – Мн., 1989. – С.519-520.
91. *Korzon T.* Kościuszko. – S.551-552, прип.13.
92. *Szyndler B.* Tadeusz Kościuszko. – S.20, 373, прип.11.
93. *Genealogia / Tablice opracował WI. Dworzaczek.* – Tab. 4, 13, 15, 16, 87, 165.
94. *Вольф Ю.* Князі на абшарах... // Спадчына. – 1993. – № 4. – С.81, 88.
95. *Szyndler B.* Tadeusz Kościuszko. – S.373, прип.11. Т. Корзан не называе, з якой галіны Гальшанскіх магла паходзіць жонка Касцюшкі. Б. Шындлер прыме ягоную версію, але выказвае пэўныя сумненні ў яе дакладнасці.
96. *Вольф Ю.* Князі на абшарах... // Спадчына. – 1993. – № 4. – С.86-88.
97. Гл.: *Касцюшка, сын Беларусі / Спадчына.* – 1994. – № 1. – С.16-18.
98. *Skałkowski A.M.* Kościuszko w swiecie nowszych badań. – Poznań, 1924. – S.5.
99. *Semkowicz M.* Gasztold Marcin // PSB. – Т.8. S.209. А.М. Нарбут сцвярджаў, што абедзіве жонкі Марціна быў з князёўнаў Гальшанскіх і “прынеслі яму Грабы калі Гальшан і частку Глускай воласці з Глускам і Дубровіцай, Задзве і Катлавы” (Нарбут А.Н. Генеалогия Белоруссии. – М., 1994. – Вып.2. – С.142-143).
100. *Вольф Ю.* Князі на абшарах... // Спадчына. – 1993. – № 4. – С.81.
101. *Грыцкевіч А.П.* Касцюшкі // Беларуская савецкая энцыклапедыя. – Т.5. С.506; *Dumin S., Górzynski S.* Spis szlachty wy legitowanej w guberniach Grodzieńskie, Mińskie, Mohilewskie, Smoleńskie i Witebskiej. – W-wa, 1992. – S.90.
102. *Бег арускі дзяржавыны гістарычны архіў Гродне* (далей – *БДГА*), ф.1, вол.2, с пр.946.

103. Пра пачатак валодання ў Косцяў над Збіргамі і Старым Сялом падрабязней гл.: *Wawrzynczyk A. Rozwój własności na Podlasiu w XV i XVI wieku.* – Wrocław, 1951. – S.102.
104. *Żychliński T. Złota Księga szlachty Polskiej.* – R.XXIX. – Poznań, 1906. – S.50.
105. На гэты конт У.А. Ніканоў прыводзіць шмат яскравых прыкладаў. Напрыклад, сцвярджае: “Рэкорд, відаць, набыла сям’я ў Польшчы позніга сярэднявечча, вядомая па біяграфіі краінскага каноніка Яна Длугаша, які меў аднолькаве імя са сваімі дзесяццю братамі, яно лічылася шчаслівым. Пры ўсей рэдкасці гэтага в выпадку ў ім толькі атрымала самае яркае выяўленне распаўсюджаная бытавая з’ява” (*Никонов В.А. Имя и общество.* – М., 1974. – С.13). Гл. таксама: *Семенов И.С. Христианские династии Европы. Династии, сохранившие статус владетельных. Генеалогический справочник.* – М., 2002. – С.401-420).
106. *Метрыка Вялікага княства Літоўскага: Кніга 44.* – С.109.
107. *Опись документов Виленского центрального архива древних актовых книг.* – Выпуск 10: Акты Брестского гродского суда за 1575 – 1715 гг. (далее – *ОД ВЦА*). – Вильна, 1913. – Ст.53.
108. *АВАК.* – Т.6. С. 36; *РИБ.* – Т33. Стб.1 192.
109. *Konieczny F. Tadeusz Kościuszko.* – S.28.
110. *Памяць... Жабінк.р-на.* – С501.
111. *Okolski S. Orbis Polonus.* – Т.2. S.620; *Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego.* – Т.5. S.284.
112. *Korzon T. Kościuszko.* – S.2.
113. *Строгис И.Я. Географический указатель выборных документов из архивных книг Виленского центрального архива.* – Вильна, 1913. – Ч.1. С406.
114. *Бобровский П.О. Гродненская губерния. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба.* – СПб., 1863. – Ч.2. С.1057; *Siechnowicze // Encyklopedia powieczna.* – W-wa, 1866. – Т.23. S.398.
115. *ОД ВЦА.* – Стб.89, 93; *РИБ.* – Т.33. Стб.1190, 1192.
116. *Korzon T. Kościuszko.* – S.9.
117. *АВАК.* – Т.6. С. 35.
118. *Korzon T. Kościuszko.* – S.10, 555, ризур.27. Тэкст размежавання захаваўся ў копіі 1777 года.
119. *РИБ.* – Т33. Стб.303, 1190, 1192; *Метрыка Вялікага княства Літоўскага: Кніга 44 – С.109; Перепис войска Вялікага княства Літоўскага 1528 года.* – С.99.
120. *Грыцкевич А.П. Распределение магнатских и шляхетских владений в Белоруссии по их величине и экономической принадлежности владельцев (XVI век) // Вопросы истории: Межведомственный сборник.* – Мин., 1978. – С.96-97; *Стириданов М.Ф. Закрепощение крестьянства в Беларуси (XV – XVI вв.)*. – Мин., 1999. – С.31; *Менжинский В.С. Структура феодального землевладения в Великом княжестве Литовском. (По материалам переписи войска 1528 г.) // История СССР.* – 1987. – № 3. – С.170-172.
121. *РИБ.* – Т33. Стб.303.
122. Гэтую абставіну не ўлічыў А.П. Грыцкевіч, які сцвярджаў, што ў 1567 годзе на “попіс” з’явіўся толькі Фёдар Касцюшковіч (*Грыцкевич А.П. Паўстанне 1794 г.: перадумовы, ході вынікі // Белар. гістарычны часопіс.* – 1994. – № 1. – С.41).
123. *РИБ.* – Т33. Стб.1190, 1192.
124. *Радаман А. Сойм // ЭГБ.* – Мин., 2001. – Т.6. Кн.І. С.380.
125. *ДМАМО.* – Т.1. С.468; *РИБ.* – Йорьев, 1914. – Т.30. Стб.451.
126. *Korzon T. Kościuszko.* – S.556, ризур.28.
127. *Szynدلер B. Tadeusz Kościuszko.* – S.20.

128. *Федорук А.Т.* Старинные усадьбы Берестейшины. – С.13; *Волгин И.* “Родиться в России...”: Достоевский и современники: жизнь в документах. – М., 1991. – С.8-105.
129. Гл., напр., с праву з зямні на м В. Крыпс кім “о грабежи, бои и презыски” (*ОД ВЦА*. – Стб.42, 44, 68).
130. *Тамсама* – Стб.1-2, 51.
131. *Тамсама* – Стб.89, 93.
132. *Памяць... Жабінк.р-на.* – С.55; *Метрыка Вялікага княства Літоўскага: Кніга 44.* – С.109.
133. *Konieczny F.* Tadeusz Kościuszko. – S.23.
134. *Szyncler B.* Tadeusz Kościuszko. – S.51-55.
135. *Korzon T.* Kościuszko. – S.556, прyp.28.
136. *AVAK.* – Т.6. № 25, 27; *Тамсама*. – Вильна, 1891. – Т.18. № 81; *ОД ВЦА*. – Стб.71, 73, 101.
137. *AVAK.* – Вильна, 1899. – Т.26. С.91, 117.
138. *Памяць... Жабінк.р-на.* – С.501-502.
139. *Lietuvos teisés paminklai III.* Lietuvos viriausiojo tribunolo sprendimai 1583 – 1655 / Parengé V. Raudeliūnas iš A. Bažilis. – Vilnius, 1988. – P.183, 248, 317.
140. *ОД ВЦА*. – Стб.212-213.
141. Цэлая падборка дакументаў па гэтай справе была апублікавана ў XIX стагодзіні Віленскай археаграфічнай камісіяй: *AVAK.* – Т.6. С.34-38, 41-42; *Тамсама*. – Т.18. С.63-64.
142. *Тамсама*. – Т.6. С.36.
143. *Касцюшка, сын Беларусi // Спадчына*. – 1994. – № 1. – С.16-17.
144. *AVAK.* – Т.6. С.37.
145. *Тамсама*. – Т.6. С.35.
146. *Szyncler B.* Tadeusz Kościuszko. – S.20.
147. *Бензярук А.* Выпокі: хроніка вёсак // Сельская праўда. – 1993. – 19 мая, 9 чэрв., 15, 22 верас., 13 ліст.
148. *Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego.* – Lipsk, 1839. – Т.4. С.22, 58, 489; *Tegoż.* – Т.5. С.268, 459; *Tegoż.* – Lipsk, 1841. – Т.6. С.556-557; *Tegoż.* – Lipsk, 1841. – Т.7. С.140; *Tegoż.* – Lipsk, 1842. – Т.9. С.70; *Tegoż.* – Lipsk, 1845. – Т.10. С.142.
149. *ОД ВЦА*. – Стб.99, 102, 103, 105-107, 127, 139.
150. *НГАБУ Мінску*, ф.1741, вол.1, спр.49, арк.1193-1197.
151. *НГАБУ Гроднe*, ф.1, вол.2, спр.98, арк.37; *Korzon T.* Kościuszko. – S.7.
152. *Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego.* – Т.8. С.260.
153. *НГАБУ Мінску*, ф.1741, вол.1, спр.38, арк.913-967.
154. *Штыков G.B.* Археологическая карта Белоруссии. – Выпуск 2. – Мин., 1971. – С.18; *Поболь Л.Ф.* Археологическая памятники Белоруссии: Железный век. – Мин., 1983. – С.101, 102, 106, 108; *Ткачоў М.А.* Абарончыя збудаванні заходніх зямель Беларусі XIII – XVIII стст. – Мин., 1978. – С.92; *Покровский Ф.В.* Археологическая карта Гродненской губернии. – Вильна, 1895. – С.86; *Топографические сведения о городищах и курганах Гродненской губернии / Вступит. ст. А. Штритера.* – Гродна, 1889. – С.23, доп.18; *Słownik geograficzny...* – Т.10. С.489; *БДГА у Гроднe*, ф.14, вол.1, спр.74, арк.172 адв.
155. *Памяць... Жабінк.р-на.* – С.495.
156. *Baliński M., Lipiński T.* Starożytna Polska pod względem historycznym, geograficznym i statystycznym. – W-wa, 1846. – Т.3. С.756; *Любавский М.К.* Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства ко времени издания I-го Литовского статута: Органы общего управления в областях и их правительственные округа. – М., 1892. – С.191.

157. *Пичета В.И.* Белоруссия и Литва в XV – XVI вв.: Исследования по истории социально-экономического, политического и культурного развития. – М., 1961. – С.15-20; Великая аграрная реформа XVI в. // Спадчына. – 1993. – № 4. – С.63-78; *Pułaski K.* Gospodarka królowej Bony na kresach. Szkice i poszukiwania historyczne. – Кг., 1887.
158. *Ochmański E.* Położenie społeczeństwa gospodarcze i walka klasowa chłopów w Ekonomii Kobyńskiej // Rocznik dziejów społecznych i gospodarczych. – Poznań, 1958. – S.46-49; *Ревизия Кобринской экономии*, составленная в 1563 г. королевским ревизором Дмитрием Сапегою, с присовокуплением Актов Браславского земского суда, относящихся к Кобринской архимандрии (далее – РКЭ). – Вильна, 1876. – С.86-88, 109-119; *АВАК*. – Вильна, 1887. – Т.14. С.574-579.
159. Гл. табл. у кн: *Korzon T. Kościuszko.* – S.57.
160. *ДМАМЮ*. – Т.1. С205-327.
161. *Kościatkowski S.* Ze studijów nad dziejami ekonomii kubieckich na Litwie. – Wilno, 1914. – S.4, 71-72.
162. Гл: *Прыбытка Г.В.* Барацьба магнацкіх груповак у Вялікім княстве Літоўскім у сярэдзіне XVII ст. (1655 – 1668 гг.): Аўтар ф. дыс... канд. гіст. науک. – Мн., 2000; Яго ж. Барацьба магнацкіх груповак ў другой палове XVII – пачатку XVIII стст. // Спадчына. – 1995. – №5. – С 32-90; Яго ж. Барацьба магнацкіх груповак у XVIII ст. // Спадчына. – 1996. – № 1. – С.80-151; *Саганович Г.* Невядомая вайна. 1654 – 1667. – Мн., 1995.
163. *Szyncler B.* Tadeusz Kościuszko. – S.20.
164. *Грыцкевич А.П.* Касцюшкі // Беларусская савецкая энцыклапедыя. – Т.5. С.506.
165. *Siechnowicze* // Encyklopedia powoszchna. – Т23. S.398.
166. *Borucki M.* Jak w daw niej Poisce królów obierano. – W-wa, 1978. – S.116-124.
167. *Korzon T. Kościuszko.* – S.558, ртурп 41; *АВАК*. – Вильна, 1870. – Т.4. С.187-188.
168. *АВАК*. – Вильна, 1902. – Т.29. С.188-190.
169. *РКЭ*. – С.349-350.
170. Гл. падрабязней: *Борисов Ю.В.* Дипломатия Людовика XIV. – М., 1991. – С.348-351.
171. *АВАК*. – Т.4. С.233, 235, 239-240, 243, 246.
172. *Тамсама*. – С.366, 418, 424-428, 450-451.
173. Падлічана па: *Тамсама*. – С.260-265.
174. *Тамсама*. – С.260-263.
175. *НГАБ* у Мінску, ф.1705, вол.1, спр.60, арк.279-280; *АВАК*. – Вильна, 1870. – Т.3. С.161-162; *Словарь географический*... – Т.10. С.488-489; „*Kościuszko. 1893 – 1896*”. – С.233-234.
176. *Zielinski R.* Polska na francuskim tronie. – W-wa, 1978. – S.5-20; *Грыцкевич А. Станіслаў Ляшчынскі* // *ЭГБ*. – Т.6. Кн.І. С.402-403.
177. *АВАК*. – Т.4. С.465, 470, 477, 491, 492, 504.
178. *Словарь географический*... – Т.10. С. 489.
179. *Korzon T. Kościuszko.* – S.7.
180. *НГАБ* у Гродне, ф.1, вол.2, спр.98, арк.36 адв.
181. *Касцюшка, сын Беларусі* // Спадчына. – 1994. – № 1. – С.16.
182. *Нарбут А.Н.* Генеалогия Белоруссии. – Вып.4. – С.133.
183. *Ильин А.* Тадеуш Костюшко и Александр Суворов в Национальном историческом архиве Республики Беларусь (Гродно) // Гістарычна брама. – 2004. – № 1. – С.17.
184. *Несцярчук Л.М.* Замкі, палацы, паркі Берасцейшчыны. – Мн., 2002. – С.188.

185. Харкевич Ф. Розыски на Суворовских полях сражений // Варшавский военный журнал. – 1900. – № 4. – С.351-352.
186. Суцук А. История на памятниках могил // Кобрынскі веснік. – 1997. – 16 крае; Lewkowska A., Lewkowski J., Walczak W. Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Dniepr Rzeczypospolitej. Województwo Poleskie. – W-wa, 2000. – S.81, 86.
187. Нарбут А.Н. Генеалогия Белоруссии. – Вып4. – С.132, 137, 145.
188. Гл. падрабязней: Бензярук А. На сіръяканні лёсаў // Белар. мінчышына. – 1996. – № 6. – С.61-62; Суцук А. Ромуальд Траутт – великий сын Польши // Радавод. – 1998. – № 3. – С.49-63.
189. Клейн Б. Найдено в архиве. – Мин., 1968. – С.103.
190. Нарбут А.Н. Генеалогия Белоруссии. – Вып4. – С.141.
191. Korzon T. Kościuszko. – S.558, прyp.38.
192. ОД ВЦА. – Стб.176.
193. РИБ. – Юрьев, 1914. – Т.30. Стб.298.
194. АВАК. – Т.18. С.422-423.
195. ОД ВЦА. – Стб.195.
196. АВАК. – Т.3. С.391-392.
197. ОД ВЦА. – Стб.44.
198. Спрогис И. Предисловие// АВАК. – Т.18. С.ХХIV-ХХVI
199. НГАБ у Мінску, ф.1741, вол.1, спр.49, арк.1194; АВАК. – Т.6. С.35; Тамсама. – Т.18. С.63-64, 255-257.
200. АВАК. – Т.18.. С.325.
201. Тамсама. – С.71.
202. Тамсама. – С.71, 496.
203. Тамсама. – С.35, 61-62.
204. Тамсама. – Т.6. С.36.
205. АВАК. – Т.18. С.297-299.
206. Тамсама. – С.496-497.
207. Korzon T. Kościuszko. – S.16.
208. Szyncler B. Tadeusz Kościuszko. – S.20-22.
209. Спрогис И.Я. Географический указатель... – Ч.1. С.491.
210. Konieczny F. Tadeusz Kościuszko. – S.31.
211. Korzon T. Kościuszko. – S.16.
212. Konieczny F. Tadeusz Kościuszko. – S.32.
213. Ростаў А. “Русін шлемені беларусаў” // Белар. мінчышына. – 1994. – № 1. – С.18.
214. Заява міністра Р. Сікорскага пра беларускае пажоджанне Т. Касцюшкі в выклікала ў 1992 годзе хваравітую рэакцыю з боку польскага ўрада, які паспешліва запэўніў грамадскасць у безумоўнай “польскасці” кірауніка паўстання 1794 года. У беластоцкім “Часопісе” (№ 5 за 1992 год) Алег Латышонак гэтую ўрадаваю заяву пракаментаваў настуপным чынам: “Але што ж з таго, дастаткова рушыць камень, каб пасыпалася лавіна” (Латышонак А. Польскі пантэн развольваеца ў руіны // Літаратура і мастацтва. – 1993. – 30 ліп.). Сёння, калі прайшло ўжо больш за дзесяць гадоў, польскі бок ужо не настойвае на выключчайнай прыналежнасці Т. Касцюшкі да польскай гістарычнай і культурнай традыцый. Гэта стала магчымым, галоўным чынам з-за актўнасці беларусаў, якія зрабілі шмат дзеля вяртання на сваю зямлю памяці пра генерала, якога часам нават называюць “адным з найбольш вядомых у свеце беларусаў”.
215. Korzon T. Kościuszko. – S.557, прyp.38.
216. Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego. – Т.5. S.284.
217. Бобровский П.О. Гродненская губерния... – Ч.2. С.1057.

218. *НГАБ* у *Гродне*, ф.1143, вол.1, спр.111, арк.1-10; *Podręczna encyklopedia kościelna*. – В-ва, 1910. – Т.19-20. S.341.; *Бензярук А.* Крупчыцкі кляштар кармелітаў // *ЭГБ*. – Т. 4. С.266.
- 219. *Korzon T.* Kościuszko. – S.12.
 - 220. *Тамсама*. – S.16.
 - 221. *Бензярук А.Р.* Аляксандар Ян Кацюшак (1629 – 1711) // *Памяць... Жадынк.ра-на*. – С.69.
 - 222. *Korzon T.* Kościuszko. – S.15.
 - 223. *Тамсама*. – S.14.
 - 224. *Szyndler B.* Tadeusz Kościuszko. – S.22.
 - 225. *Korzon T.* Kościuszko. – S.17, 19, 559, przyp.46, 49.
 - 226. *ABAK*. – Т4. С235, 237, 254, 255, 290.
 - 227. *Matuszewicz M.* Памятнік... касцялана бізнеско-літвіскага 1714 – 1765 / Wyd. A. Pawiński. – В-ва, 1876. – Т2. S.26, 40-41.
 - 228. „*Kościuszko. 1893 – 1896*”. – S.226-227; *Korzon T.* Kościuszko. – S.19-21.
 - 229. *Głoger Z.* Kaplica Kościusków w Siechnowicach // *Kłosy*. – 1888. – N 1182. – Т.46. S.117-118.
 - 230. *Korzon T.* Kościuszko. – S.21-22.
 - 231. *Słownik geograficzny...* – Т.10. S.489.
 - 232. *Korzon T.* Kościuszko. – S.23.
 - 233. *ABAK*. – Т4. С324, 351, 357-358, 362.
 - 234. Энциклопедический словарь. Брокгауз и Ефрон. Биографии. – М., 1991. – Т.1. С.55-56; *Jasienica P.* Rzeczpospolita Obojga Narodów. Cz.III. Dzieje agonii. – В-ва, 1990. – S.14.
 - 235. *ABAK*. – Т4. С362, 373-375; *Тамсама*. – Т6. С508, 517.
 - 236. *Konieczny F.* Tadeusz Kościuszko. – S.34.
 - 237. *ABAK*. – Т4. С369, 402, 405, 407, 412-413, 423, 426, 428.
 - 238. *Szyndler B.* Tadeusz Kościuszko. – S.24.
 - 239. *ABAK*. – Т6. С426, 428.
 - 240. *Matuszewicz M.* Памятнік... – В-ва, 1876. – Т.1. S.20.
 - 241. *Korzon T.* Kościuszko. – S.24.
 - 242. *Тамсама*. – S.24, 560-561, przyp.66.
 - 243. *Szyndler B.* Tadeusz Kościuszko. – S.24.
 - 244. *Konieczny F.* Tadeusz Kościuszko. – S.34; *Korzon T.* Kościuszko. – S.32; *Pocmaў А.* “Русін племені беларусаў” // Белар. мініўчына. – 1994. – № 1. – С.18.
 - 245. *ABAK*. – Т4. С470, 477.
 - 246. *Korzon T.* Kościuszko. – S.34; *Бензярук А.* Жанчына з даўняга партрэта // Сельская праўда. – 1996. – 23 сак.
 - 247. *Kraszewski K.* Kościuszkowie. Wiadomości z archiwów własnych w Romanowie // *Kłosy*. – 1881. – Т.32. S.15.
 - 248. *Konieczny F.* Tadeusz Kościuszko. – S.41.
 - 249. *Szyndler B.* Tadeusz Kościuszko. – S.26.
 - 250. *Chodźko L.* Usque ad fine m. Żywoty na rodowe z ostatnich lat stu. – S.6.
 - 251. *Korzon T.* Kościuszko. – S.46.
 - 252. *Kostomarov H.I.* Последние годы Речи Посполитой. – СПб., 1886. – С.423; *Мякотин В.А.* Костошко Фаддэй // Энциклопедический словарь / Изд. Брокгауза и Ефона. – СПб., 1895. – Т.16. С.420.
 - 253. *Міцковіч М.* Ці дараваў Касцюшак сяхновіцкім сялянам?.. // Сельская праўда. – 2005. – 25 мая.
 - 254. *Korzon T.* Kościuszko. – S.46, 569-570, przyp.130.
 - 255. *Тамсама*. – S.IV-V, przyp.176 dop.; „*Kościuszko. 1893 – 1896*”. – S.270-271.

256. *Konieczny F.* Tadeusz Kościuszko. – S.41; *Бензярук А.* Жанчына з даўнінгра прартрэта // Сельская праўда. – 1996. – 23 сак.

257. Намі ў друку таксама некалькі разоў уздымалася гэтая праблема. Гл.: *Бензярук А.* Дзе нарадзіўся Касцюшко? Спрэчка, якая доўжыцца 180 гадоў // Сельская праўда. – 1996. – 3 лют.; *Яго ж. Нараджэнне Т. Касцюшкі: Традыцыі і версіі // Сельская праўда.* – 1997. – 29 кастр., 1 ліст., 6 ліст.; *Яго ж. Загадка Тадэвуша Касцюшкі// Белар. мініўшчына.* – 1998. – № 1. С.33-36; *Яго ж. Нараджэнне Касцюшкі: традыцыіны погляд і версіі // Памяць... Жыцінк. р.-на.* – С.63-69.

258. *Глинка Ф.* Чарты из жизни Тадеуша Костюшки, плененного российским генералом Ферзеном. – СПб., 1815. – С.3,51.

259. *Яго ж.* Письма русского офицера. – М., 1990. – С.242-245.

260. *Korzon T.* Kościuszko. – S.I, prizip.169 dop.; Л. Еніке згадвае, што ў 1880-ыя гады медаль знаходзіцца ў нумізматычным зборы Варшаўскага ўніверсітэта. Гл.: *Bentkowski F.* Spis medalów polskich. – W-wa, 1830. – N 853.

261. *Szyndler B.* Tadeusz Kościuszko. – S.8-9.

262. *Falkenstein K.* Thaddäus Kosciuszko dargestellt von... – Leipzig, 1827. – S.11.

263. Б. Шынделер у 1991 годзе меўмагчымасць карыстацца толькі 2-м, “падчышчыным” выданнем кнігі К. Фалкенштэйна (*Falkenstein K.* Tadeusz Kościuszko to jest biografia tego bogatera. – Wyd2. – Wrocław, 1831), таму слынны гісторык і лічыў згадку пра Сяхновічы памылковую.

264. „*Kościuszko. 1893 – 1896*”. – S.209.

265. *Nesicjatuk LM.* Замкі, палацы, паркі Берасцейшчыны. – С.90, 155-157.

266. Натрыклад, П. Вяземскі пісаў: “Чэсным арандатарам быў каля 20 гадоў маршал (маршалак Слонімскага павета – А.Б.) Пуслоўскі, добры лімонавыскальнік. Ён крывёю сялян нажыў мілъёны”. Ф. Булгарын дадаваў: “Князь Любецкі в связях родственных и дружеских с известным Пусловским, и они, под чужими именами, с пекулируют на откупах казенных имений”. Гл. падрабязней: *Булгарын Ф.* Выбранае / Уклад., прадм., камент А. Фядуты. – Мн., 2003. – С.429; *Чаротка В.* Мерачоўшчына – Сяхновічы // Белар. гістарычны часопіс. – 2004. – № 12. – С.33; *Popowska M.* Rys dziejów kartuzji Bieleskiej w latach 1648 – 1831. – S.151-153.

267. *Baliński M., Lipiński T.* Starożytna Polska. – T.3. S.695.

268. *Jenike L.* Jeszcze o miejscu urodzenia Tadeusza Kościuszki // Tygodnik ilustrowany. – 1881. – N 262. – T.11. S.6.

269. „*Kościuszko. 1893 – 1896*”. – S.270.

270. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, rkp. 12 H-5.

271. *Korzon T.* Kościuszko. – S.564, przyp.84; *Pisma Tadeusza Kościuszki / Wybrał, objął i wstępem poprzedził H. Mościcki.* – W-wa, 1947. – S.251; *Пархута Я.* На земле отцов наших// Неман. – 1989. – № 5. – С.138.

272. *Aftanazy R.* Dzieje rezydenacji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. – Wrocław, W-wa, Kr., – T.2. S.257.

273. *Nesicjatuk LM.* Замкі, палацы, паркі Берасцейшчыны. – С. 155.

274. *Бензярук А.* Загадка Тадэвуша Касцюшкі // Белар. мініўшчына. – 1998. – № 1. С.33; *Mała encyklopedia polska / Pod red. Platera.* – Lesznie, 1841. – T.1. S.407; *Dictionnaire biographique polonais.* – W-wa, 1851. – S.626; *Grand Dictionnaire universel du XIX^e siècle / Par P.Larousse.* – Paris. – V.9.P.1253; *Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego.* – T.10. S.236.

275. *Baliński M., Lipiński T.* Starożytna Polska... – T.3. S.695; *Jenike L.* Jeszcze o miejscu urodzenia Tadeusza Kościuszki // Tygodnik ilustrowany. – 1881. – N 262. – T.11. S.7; *Kurchanowicz J.* Mejsce urodzenia Kościuszki // Tygodnik ilustrowany. – 1861. – N 4; *Wójcicki KW.* Kościuszko // Encyklopedia polszechna. – T.15. S.624.

276. *Tygodnik illustrowany*. – 1880. – N 246. – S.167. Разам з “Тыгоднікам ілюстраваным” спрэчка распаводзілася ў гэты час і на “Клосы”. Гл.: *Czy jest już pewność, że Kościuszko urodził się w Siechnowicach // Klosy*. – 1880.
277. *List M.Wisłockieje* // *Tygodnik illustrowany*. – 1880. – N 247. – S.190.
278. *Jenike L. Jeszcze o miejscu urodzenia Tadeusza Kościuszki* // *Tygodnik illustrowany*. – 1881. – N 262. – T.11. S.6-7.
279. *Живописная Россия*: Отечество наше и его зем., ист., плем., экон. и быт. значений: Литов. и Бел. Полесье / Репринт. воспроизведение изд. 1882 г. – Мин., 1993. – С.199.
280. *Słownik geograficzny*... – T.10. S. 490.
281. *Słownik geograficzny*... – W-wa, 1885. – T.6. S.259.
282. *Przybora W. Miejscowośćznaci Siechnowicze?* // *Kraj*. – 1888. – N 18.
283. *Korzon T. Kościuszko*. – S.I-II dop.
284. *Dzwonkowski W.A. Młode lata Kościuszki* // *Biblioteka Warszawska*. – 1911. – T.4. S.23.
285. *Larousse universel en 2 Volumes. Nouveau dictionnaire encyclopédique*. – Paris, 1922. – V.1. P.1272.
286. *Памяць... Жабінк.р-на*. – С.65.
287. *Юху Я.А. За вольнасць нашу і вашу*. – Мин., 1990. Кніга мела і другое, пашыранае выданне, створанае ў супрацоўніцтве з Уладзімірам Емяльянчыкам: *Юху Я., Емяльянчык. “Нараďзіся я ліцьвіна...”*: Тадэвуш Касцюшак – Мин., 1994.
288. *Korzon T. Kościuszko*. – S.684-590, рэзур 227.
289. *НГАБу Гродне*, ф.1, вол.1, спр.893, арк.7-7 адв, 10.
290. Цыг. паводле: *Szyndler B. Tadeusz Kościuszko*. – S. 123.
291. *Pisma Tadeusza Kościuszki*. – S.67.
292. *Памяць... Жабінк.р-на*. – С.502.
293. *БДГА у Гродне*, ф.1, вол.1, спр.893, арк.1-34.
294. *Бензярук А. Вяртанне Героя* // *Бельскі гостінэць*. – 2003. – № 2. – С 21-24.
295. *Szyndler B. Tadeusz Kościuszko*. – S.29.
296. *Ratajczyk L. Kalendarium życia i działalności Tadeusza Kościuszki* // *Niepodległość i pamięć*. – 1996. – N 5. – S.9-46.
297. *Тамсама*. – S.9.
298. Хенрык Масціцкі таксама піша: „1746, 4 люты – domniemana data urodzin Andrzeja Tadeusza Bonaventury Kościuszki”, прычым слова „domniemana” адначасова і „магчыма”, і “выдуманая” дата! (*Tadeusz Kościuszko Wskazania obywateskie / Wybrał H. Mościcki. – W-wa, 1992.* – S.25).
299. *Korzon T. Kościuszko*. – S.II dop.
300. Гэта памылка наваг увайшла ў некаторыя аўтарытэтныя даведнікі. Гл.: *Słownik geograficzny*... – T.10. S. 490; *Grand Dictionnaire universel du XIX^e siècle* – V.9. P.1253.
301. Прыйгладаў гэтamu можна прывесці безліч, але згадаём толькі іншага берасцейца – вялікага паэта Адама Міцкевіча. Народжаны 24 снежня 1798 года (на дзень святога Адама), ён, аднак, ахрышчаны быў у Наваградку толькі праз два месяцы (*Галімава Н.П. Гісторычныя матывы ў творчасці А. Міцкевіча // Вечныя праблёмы і образы ў творчасці Адама Міцкевіча (Зборнік матэрыялаў Міжнароднай навукаватэарытычнай канфэрэнцыі “Асоба і творчасць А. Міцкевіча ў кантексте сусветнай літаратуры”)*). – Брэст, 1998. – С.400-401).
302. *Korzon T. Kościuszko*. – S.75. Цікава, што інтэрпрэтуючы Т. Корзана, Б. Шынделер у адным месцы пазначае: рээстр ад 18 снежня 1765 года афэспівае ўзрост Т. Касцюшкі ў 18 гадоў, а ў іншым – “пасля 19 гадоў” (*Szyndler B. Tadeusz Kościuszko*. – S.29). Апошняе сцвярджэнне памылковае.
303. *Ratajczyk L. Kalendarium...* // *Niepodległość i pamięć*. – 1996. – N 5. – S.9.

304. *Dzwonkowski W.A.* Młode lata Kościuszki // Biblioteka Warszawska. – 1911. – T.4. S.23. Даследчыкі гадаў, што ў актах Кадэцкага корпуса захоўваюцца два рээстры, з якіх першы (ад 18.12.1765 г.) падае ўзрост Т. Касцюшкі ў 18 гадоў, а другі (ад 5.05.1768 г.) – у 23 гады Калі ім верыць, то Тадэвуш нарадзіўся ў 1747 годзе, ці праз год пасля свайго хрышчэння!

305. *Korzon T. Kościuszko.* – S.35.

306. Пералічым гэтых дні, якія святкуюцца праваслаўнымі і каталікамі (а пошнія пазначым зорачкай і курсівам): 6* студзеня; 4* лютага; 28 красавіка; 31 мая; 5 і 25 чэрвеня; 6, 13, 13*, 17 і 21* ліпеня; 11 23 верасня; 4, 6, 15, 23 і 30 кастрычніка; 9, 10*, 14*, 30* лістапада; 13 і 15 снежня (*Біръла M.B.* Алфавітны іменнік святых праваслаўнай і каталіцкай царквы, дзень памяці якіх звязанына лічыцца днём імянін асоб, што носяць гэтыя імёны // Родны край: Адрыўны каляндар на 1993 год. – Мн., 1992. – С.737).

307. *Юхно Я.А.* За вольнасць нашу і вашу. – С.7. Ужо ў другім выданні кнігі Я. Юхно перагравіў слова “ў праваслаўнай царкве” на “ва ўніяцкай царкве”, акрамя таго, 30 лістапада адзначаецца не праваслаўнае, а каталіцкае свята. (*Юхно Я., Емяльяничук У.* “Нарадзіўся я ліць ві на м...” – С.8).

308. *Юхно Я.А.* Касцюшка Андрэй Тадэвуш Банавентура (30.11.1745 – 15.10.1817) // Мысліцелі і асветнікі Беларусі. Энцыклапедычны даведнік. – Мн., 1995. – С.226; *Яго ж.* Наш нацыянальны герой // Сыны і пасынкі Беларусі. – Мн., 1996. – С.95.

309. *Біръла M.B.* Алфавітны іменнік... // Родны край: Адрыўны каляндар на 1993 год. – С.737, 739, 763.

310. *Fionik D.* Prawosławne korzenie Kościuszków // Przegląd prawosławny. – 2004. – N 12. – S.31.

311. *Korzon T. Kościuszko.* – S.584-590, przym. 227; *ABA K.* – T.2. C.191.

312. *Szynدلер B.* Tadeusz Kościuszko. – S.335. Б. Шындлер прыгадвае тут такса ма плёткту, якая тады хадзіла па Парыжу, быццам, Т. Касцюшкі, на самой справе, быў родным бацькам сваёй хросніцы.

313. *Kozłowski W.M.* Spadki po Kościuszce i jego testamencie. – Poznań, b.r. – S.26.

314. *Aftanazy R.* Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. – T.2. S.137; *Булгарын Ф.* Выбранае. – С.161-162, 451, 456. Свае імя ў гонар Т. Касцюшкі атрымаў нават герой па эмы А. Міцкевіча “Пан Тадэвуш” (*Міцкевіч А.* Пан Тадэвуш Пер., камент. Я. Семяжона. – Мн., 1985. – С.12).

315. *Біръла M.B.* Алфавітны іменнік... // Родны край: Адрыўны каляндар на 1993 год. – С.737.

316. *Szynدلер B.* Tadeusz Kościuszko. – S.161-163.

317. *Ratajczyk L.* Kalendarium... // Niepodległość i pamięć. – 1996. – N 5. – S.40. Л. Ратайчыкі нават удакладней, што Я. Дамброўскі стаяў “начале штогадовага (!) арганізацыйнага камітэта святкавання імянін Т. Касцюшкі”.

318. *Biographie universelle ou dictionnaire historique en six volumes.* – Paris, 1833. – V.3. P.1588.

319. *Караў Дз.* Корзан// ЭГБ. – Т.4. С.237.

320. *Міцкевіч M.* Ён баяўся пра старажына народа // Радавод. – 1999. – № 1. – С.17-36.

321. *Мацвеенка Р.* Год пад зоркай Касцюшкі: Матэрыялы круглага стала // Сельская праўда. – 2004. – 11 лют.; *Fionik D.* Prawosławne korzenie Kościuszków // Przegląd prawosławny. – 2004. – N 12. – S.31.

322. <http://BRESTOBL.com>

323. *Конеў Я.* Срэбны арол у чырвоным полі // Польша. – 2003. – № 10. – С.58.

324. *Szynدلер B.* Tadeusz Kościuszko. – S.161-163; *Юхно Я., Емяльяничук У.* “Нарадзіўся я ліць ві на м...” – С.8.

325. *Каліноўскі К.* За нашу вольнасць. Творы, дакументы / Укл., прадм., паслясл. і камент. Г. Кісялеўа. – Мн., 1999. – С.303.

326. *Estreicher K.* Bibliografia Polska. Stólecie XV – XVIII. – Kr., 1905. – T.20. S.125-128; Bibliografia Polska. XIX stólecia. Lata 1881-1900. – Kr., 1907. – T2. S.323; *Sznydler B.* Tadeusz Kościuszko. – S. 409-429.
327. *Wachowicz B.* "Nazwę Cię – Kościuszko!" – S.503-511.
328. За перыяд з 1965 па 2005 года ў беларускім перыядычным друку з'яўліся больш за трыста публікацый, героям якіх быў Тадэвуш Касцюшак. (Гл. у канцы нашага выдання).
329. *Akty powstania Kościuszki* / Wyd. S. Askenazy i W. Dzwonkowski. – Kr., 1918. – T.1-2; *Akty powstania Kościuszki* / Wyd. W. Dzwonkowski, E. Kipa, R. Motińek. – Włocław, 1955; *Восстание и война 1794 года в Литовской провинции*: (по документам российских архивов). / Сост., ред. Е.К. Анищенко. – М., 2000; *Восстание и война 1794 года в Литовской провинции*: (по документам архивов Москвы и Минска) / Сост., ред. Е.К. Анищенко. – Мн., 2001; *Стигні: Паўстянне і ваўна 1794 года ў Літоўскай правінцыі* / Саст., ред. Я.К. Анишчанка. – Мн., 2002; *Анішчанка Я.К.* Збор твораў. – У 6-ці т. – Т. 1. Камісары Касцюшак: Документы па ўстання 1794 г. у Літоўскай правінцыі. – Мн., 2004.
330. *Jedynakiewicz K.* Środowisko przyrodnicze i społeczne młodego Kościuszki // 200 rocznica powstania kościuszkowskiego / Pod red. H. Kocoja. – Katowice, 1994. – S.181-189.
331. *Korzon T.* Kościuszko. – S.75.
332. *Trębicki A.* Opisanie sejmu ekstradynacyjnego podziałowego w Grodnie. O rewolucji roku 1794 / Oprac. J. Kowalecki. – W-wa, 1967. – S.207-208.
333. *Касцюшка: Парыж – Нью-Йорк* // Спадчына. – 1994. – № 2. – С.13-14.
334. *Korzon T.* Kościuszko. – S.97.
335. Гл. падрабязней: *Wawrzynowska-Wierciochowa D.* Damy serca Tadeusza Kościuszki. – W-wa, 1995. – S.7-36.
336. *Sznydler B.* Tadeusz Kościuszko. – S.57.
337. *Kozłowski W.M.* Pierwszy rok służby amerykańskiej Kościuszki (18 października 1776 – 17 października 1777), według dokumentów nie wydanych // Przegląd Historyczny. – 1907. – T4. S. 310-335; *Tegoż. Kościuszko w West Point* // Przegląd Historyczny. – 1910. – T.10. S.66-87, 221-258, 372-398; *Tegoż. Ostatnie lata amerykańskiej służby Kościuszki (1781 – 1784)* // Przegląd Historyczny. – 1911. – T.13. S.67-91, 215-231. 362-377.
338. *Icho Я., Емлявічык У.* "Нараадзіўся я ліцьвінам..." – C.18; *Sznydler B.* Tadeusz Kościuszko. – S.95-96.
339. *Памяць.. Жабінк.р-на.* – С.60-62.
340. *Korzon T.* Kościuszko. – S.177.
341. Цыт. паводле: *Konieczny F.* Tadeusz Kościuszko. – S.49.
342. *Listy Kościuszki do generała Mokronowskiego i innych osób pisane* / Zebrał i wstępem opatrzył L. Siemieński. – Lwów, 1877.
343. *Korzon T.* Kościuszko. – S.177-179.
344. *Тамсама.* – S.185.
345. *Mościcki H.* Kościuszko. Listy, odezwy, wspomnienia. – W-wa, 1917. – S.8.
346. *Korzon T.* Kościuszko. – S.188.
347. *Sznydler B.* Tadeusz Kościuszko. – S.105.
348. *Малюдзіс А.* Як жылі нашы продкі ў XVIII стагоддзі. – Мн., 2001. – С.68-69.
349. *Żuraw J.* Filozofia oświeceniowa Tadeusza Kościuszki. Wybór pism – Częstochowa, 2003. – S.122-124, 163-166.
350. *Listy Kościuszko do generała Mokronowskiego..* – S.169.
351. *Sznydler B.* Tadeusz Kościuszko. – S.108-168.
352. *Śliwiński A.* Powstanie Kościuszkowskie / Uzupełnione aneksami M. Kukielą, H. Mościckiego i A. Zahorskiego. – W-wa, 2004. – S.51-53.

353. Гл. падрабязней: *Maje wski W.* Litwa 1794 działania wojenne kwecień – sierpień // Powstanie 1794 roku. Dzieje i tradycja. – S.70-86; *Powstanie kościszowskie 1794*. Dzieje militame. – T.1-2; *Sznydler B.* Powstanie kościuszowskie 1794. – W-wa, 1994.
354. *Санкт-Петербург* – Sakt-Petersburg. Специальный выпуск (Фонда содействия реставрации памятников истории и культуры «Спас»). – 1994. – № 3.
355. Гл. падрабязней: *Kożłowski W.M.* Pobyt Kościuszki i Niemcewicza w Ameryce (w latach 1797 i 1798) // Biblioteka Warszawska. – 1906. – Z.2. – S.241-285.
356. *Sznydler B.* Tadeusz Kościuszko. – S.366-370.
357. Цыт. паводле: *Żuraw J.* Filozofia oświeceniowa Tadeusza Kościuszki. – S.118-119.
358. *Kożłowski W.M.* Spadki po Kościuszce i jego testamenty (na podstawie niewydanych z archiwów amerykańskich). – Poznań, b.r. – S.25-35; „*Kościuszko. 1893 – 1896*”. – S.235-238, 242; *НГАБ у Гродне*, ф.1, вол.2, спр.946; вол.12, спр.123; вол.13, спр.1746.
359. Цыт. па: *Żuraw J.* Filozofia oświeceniowa Tadeusza Kościuszki. – S.121.
360. *НГАБ у Гродне*, ф.1, вол.1, спр.893; *Клейн Б.* Найдено в архиве. – С.13-19; *Избранные произведения прогрессивных полских писателей*. – М., 1956. – Т.1. С.501, 537, 538.
361. Падрабязна разглядаліся толькі тэстаменты Т. Касцюшкі, у върашэнні якіх прымалі ўдзел беларускія спадчыннікі генерала. Па-за ўвагаю засталіся тэстаменты ад 14 чэрвеня 1816 года і 10 кастрычніка 1817 года, якія не тычацца непасрэдна тэмы нашага даследавання (гл. падрабязней: „*Kościuszko. 1893 – 1896*”. – S.238-244).
362. *Lipiski U.* Я Пра ўдзівы апавяд пра твой і мой радавод. – Mn., 1998. – С.5.
363. Гл. падрабязней “Радаводны роспіс Касцюшкай-Сяхновіцкай” напрыканцы гэтай кнігі.
364. *Sznydler B.* Tadeusz Kościuszko. – S.33.
365. *Энциклопедический словарь* / Изд. Брокгауза и Ефрона. – СПб., 1901. – Т.33. С.757; *Encyklopedia powszechna z ilustracjami i mapami*. – W-wa, 1903. – Т.14. S.572.
366. *Trębicki A.* Opisanie sejmu ekstradynacyjnego podziałowego w Grodnie. O rewolucji roku 1794. – W-wa, 1967.
367. *Бензярук А.* З гісторыі населеных пунктў ў Жабінкаўшчыны // Памяць ... Жабінк. р-на. – С.491, 504-505.
368. *Касцюшка, сын Беларусі* // Спадчына. – 1994. – № 1. – С.17.
369. *НГАБу Гродне*, ф.1, вол.2, спр.98, арк.37.
370. *Тамсама*, вол.10, спр.90.
371. *Тамсама*, вол.18, спр.1276, арк.13-13 адв.
372. *Korzon T.* Kościuszko. – S.6-7. У 1908 годзе кобрынскія павятовыя ўлады с цярдзялі, што ўласнікам Зеленкаўшчыны з'яўляецца не Канстанцін, а Ануся Касцюшко (*НГАБу Гродне*, ф.1, вол.18, спр.1276, арк.9 адв.).
373. *Федорук А.Т.* Старинные усадьбы Берестейщины. – С.153-154.
374. *Ерашэвіч А.* Эсткі // ЭГБ. – Т.6. Кн.1. С.269.
375. *Pisma Tadeusza Kościuszki*. – S.67; *Sznydler B.* Tadeusz Kościuszko. – S.57.
376. *Lubicz-Pacholski J.* Estko Tadeusz // PSB. – Kr., 1948. – Т.6. S.302-303.
377. *Бензярук А.* Не загінуў Касцюшкай дух // Сельская праўда. – 2005. – 14 с тудз.
378. *Sznydler B.* Tadeusz Kościuszko. – S.319-320, 438.
379. *Lubicz-Pacholski J.* Estko Sykstus // PSB. – Т.6. S.300-302.
380. *Sznydler B.* Tadeusz Kościuszko. – S.361-362. Арыгінал ліста захоўваецца ў Музей Чартарыйскіх у Кракаве.
381. *НГАБу Гродне*, ф.1, вол.2, спр.98, арк.36 адв.
382. *Тамсама*, вол.20, спр.92, арк.1-1 адв., 3-3 адв.
383. *Тамсама*, ф.96, вол.1, спр.775.

384. *Тамсама*, ф.12, вол.1, спр.1203, арк.145-146.
385. *Бензярук А.* Вакол бетоннага Кацюшкі // Гісторычна бра ма.– 2004. – № 1. – С.22-25.
386. *Нарбут А.Н.* Генеалогия Белоруссии. – Вып4. – С.144-145.
387. *НГАБу Гродне*, ф.2, вол.14, спр.676, арк.1-2 адв.
388. *Бензярук А.* З гісторыі населеных пунктаў ў Жабінкаўшчыны // *Памяць ... Жабінк. р-на.* – С.502.
389. *Wachowicz B.* "Nazwę Cię – Kościuszko!" – S.488.
390. *Korzon T.* Kościuszko. – S.176-177, 180-181, 605, прыр 360.
391. *Afianazy R.* Dzieje leżydenci na dawnych kresach Rzeczypospolitej. – Т.2. S.358.
392. *НГАБу Гродне*, ф.1, вол.2, спр.98, арк.36 адв.
393. Цыт. паводле: *Памяць... Жабінк. р-на.* – С.91.
394. *Несцярчук Л.М.* Замкі, палацы, паркі Берасцейшчыны – С.273.
395. *Нарбут А.Н.* Генеалогия Белоруссии. – Вып4. – С.104-106; *Федорук А.Т.* Старынныя усадьбы Берестейшчыны. – С.30-31.
396. *НГАБ у Гродне*, ф.1, вол.12, спр.123, арк.6-6 адв., 19-21; вол.13, спр.1176, арк.1-2.
397. *Федорук А.Т.* Старынныя усадьбы Берестейшчыны – С.153-154.
398. *Несцярчук Л.М.* Замкі, палацы, паркі Берасцейшчыны – С.124-125.
399. *Szynدلер B.* Tadeusz Kościuszko. – S.19.
400. *Herbarz Polski. Cz.I.* / Ułożył i wydał A. Boniecki. – Т.11. S.265-268.
401. *Тамсама*. – Т.11. S.268.
402. *ABAK*. – Т.18. С.196.
403. *PSB*. – Т.XIV/3. – Z.62. – S.428-429.
404. *Грыцкевіч А.П.* Касцюшкі // Беларуская савецкая энцыклапедыя. – Т.5. С.506; *Szynدلер B.* Tadeusz Kościuszko. – S.19-20.
405. *Łodzia-Czarniecki.* Herbarz Polski podług Niesieckiego. – Gniezno, 1875-1881. – Т.1. S.782.
406. *Herbarz Polski. Cz.I.* / Ułożył i wydał A. Boniecki. – Т.11. S.265-267.
407. *Нарбут А.Н.* Генеалогия Белоруссии. – Вып4. – С.133.
408. *Wachowicz B.* "Na zwę Cię – Kościuszko!" – S.488.
409. „*Kościuszko. 1893 – 1896*”. – S.229.
410. Цяжка зразумець, якая карпіна маецца на ўвазе. На самым знакамітым палатне М. Стаковіча “Прысяга Касцюшкі на Кракаўскім рынку” генерал знаходзіцца не на кані (тл. напрыклад: *Szynدلер B.* Tadeusz Kościuszko. – S.185).
411. „*Kościuszko. 1893 – 1896*”. – S.229.
412. *Kozłowski W.M.* Spadki po Kościuszce i jego testamenty. – S.35-38.
413. Перадаем гэтае імя ў традыцыйным напісанні, хоць нават і сёння ягонае вымаўленне да ецца амерыканца м з цяжкасцю. У лістах, успамінах, нават у афіцыйных паперах, што з'яўляецца ў Злучаных Штатах, Т. Касцюшкую называюць *Cosiesco, Cusyesco, Korsuaso, Kosciusko, Kosciuskoo, Kosciuszko, Kosciusco, Kosciisko, Koshiasko, Kosiasko, Kosuisko, Kuziazke* (*Wachowicz B.* "Nazwę Cię – Kościuszko!" – S.223, 254, 257, 259, 260, 266).
414. *Kozłowski W.M.* Spadki по Kościuszce i jego testamenty. – S.37.
415. *Glazerewicz M.* Rodzina Kościuszków w Galicyi // Tydzień, dodatek do Kuryera Lwowskiego. – 1893. – 10 stycz.
416. „*Kościuszko. 1893 – 1896*”. – S.227-228.
417. *Бензярук А.* За паветы Касцюшкі // Гісторычна бра ма.– 2004. – № 1. – С.21.
418. *НГАБу Гродне*, ф.929, вол.1, спр.3, арк.287.
419. *Szynدلер B.* Tadeusz Kościuszko. – S.316.
420. *Ростаў А.* “Русін племені беларусаў” // Белар. мінуўшчына. – 1994. – № 1. – С.18.

РАДАВОДНЫ РОСПІС

КАСЦЮШКАЎ-СЯХНОВІЦКІХ

Ужытъя скара чэнні:

н.– час нараджэння, п.– час смерці, уп.– час згадаку пісьмовых крыніцах, хр.– дата хрышчэння,* – асобы, не вядомыя ранейшым складальнікам радаводаў Ка сплюшкаў, перша ялічба перад іменем па казвае парадка вы нумар асобы ўрадава дзе, другая – нумар бацькі.

Першае калена

1. ФЁДАР

н. каля 1450 – п. да 1509

Другое калена

2/1. КАСЦЮШКА

н. каля 1490 – п. каля 1560, шлюб – Ганна Сямёнаўна (?) Гальшанская*

3/1. ГУРКА

уп. 1511, 1545

4/1. Невядомы

5/1. Невядомы

6/1 ЖДАНА

уп. 1545, 1546, шлюб – Сцяпан Варапаевіч (п. да 1545)

Трэцяе калена

7/2. ИВАН

н. 1530? – п. 6.01.1571, шлюб – Ганна Фурс

Заснавальнік старэйшай лініі – Касцюшкаў-Іванавічаў

8/2. ФЁДАР

н. 1540? – п. 1622, 1-ы шлюб – Куравіцкая, 2-гі шлюб – Таміла Сасноўская

Заснавальнік малодшай лініі – Касцюшкаў-Фёдаравічаў

9/2. ГАННА*

уп. 1602, шлюб – Ян Косця-Збірожскі*

10/2. БАГДАНА*

уп. 1577, шлюб – Пётр Целяціцкі*

11/2. Невядомая

шлюб – Юдыцкі

12/2. Невядомая

шлюб – Багдан (?) Сузін*

13/2. Невядомая

шлюб – Ажэшкі

14/2. Невядомая

шлюб – Косця (?)

15/2. Невядомая

16/2. ГАННА*

уп. 1566, шлюб – Астафій Навіцкі

17/2. Невядомая

18/2. Невядомая

19/2. Невядомая*

шлюб – Такарэўскі *

Чацвёртая калена

20/7. А ЎДОЦЦЯ

н. каля 1555, шлюб – Дзмітр Здзітавецкі

21/7. Невядомая

шлюб – Рудольф Рудніцкі

22/7. МІКАЛАЙ

н. каля 1560 – п. да 1646, шлюб – Мар’яна Уланецкая

23/7. ВАСІЛЬ

24/7. АНДРЭЙ

25/8. РЫТОР

н. каля 1570 – п. да 1618, шлюб – Гальшка Мальчэўская

26/8. АДАМ

уп. 1621, 1622, 1631, 1639

27/8. ЯРАШ

н. 1580? – п. пасля 1677, шлюб – Пялчыцкая

28/8. МІКАЛАЙ

уп. 1618, 1621, 1622, 1639, шлюб – Ялец

Пятае калена

29/22. Невядомая

шлюб – Брухоўскі

30/22. ПАВЕЛ

п. каля 1665, шлюб – Зоф’я Здзітавецкая

31/22. ПЁТР

н. каля 1590 – п. да 1646, шлюб – Ганна Хржаноўская

32/25. ЗОФ’Я

п. каля 1660, шлюб – Аляксандр Муралеўскі

33/25. ЯН

н. 1600? – п. 1647/ 1648, 1-ы шлюб – Канстанцыя Ажэшка (п. 1.01.1630),
2-гі шлюб – Зузанна Ракоўская

34/26. Невядомая

шлюб – Гарноўскі

35/26. ЗУЗАННА*

уп. 1661, шлюб – Марцін Непакойчыцкі*

36/26. АЛЯКСАНДР ФАЎСЦІН

н. каля 1625 – п. 1670, шлюб – з 1647 – Зоф’я Дзенісовіч

37/26. КРЫШТАФ

уп. 1648, шлюб – Шаставіцкая

38/26. ЕЖЫ (ЮРЫЙ)

уп. 1652, 1663, 1669, шлюб – Тукальская

39/27. БАЗЫЛЬ КАНСТАНТЫ

уп. 1648, 1650, 1675, шлюб – Гарноўская

40/27. ПЁТР

шлюб – Нявецкая

41/27. Невядомая

шлюб – Парчэўскі

42/27. Невядомая

шлюб – Гайка

43/27. Невядомая

44/27. Невядомая

45/27. Невядомая

46/28. Невядомая

шлюб – Бухавецкі

47/28. Невядомая

48/28. Невядомая

49/28. Невядомая

50/28. Невядомая

51/30. СТАНІСЛАЎ

уп. 1669

52/30. ГЕРАНІМ

уп. 1670, 1697, 1702

53/30. МІКАЛАЙ

54/30. ЕНДЖЭЙ (АНДРЭЙ)

55/30. ЯН

уп. 1697

56/30. ПЁТР

57/31. ВЕСПАЗІЯН

уп. паміж 1646 і 1691, шлюб – М рочка

58/31. МІХАЛ

уп. 1653, шлюб – Нямцэвіч

59/31. ХРЫЗАСТОМ

н. 1635? – п. 1688/ 1689, шлюб – Канстанцыя Ганна Дзенісовіч

60/33. ГАННА ЗУЗАННА

уп. 1647, шлюб – Войцех Манвід Ежыковіч

61/33. СТЭФАН

уп. 1648, 1651, 1652

62/33. АЛЯКСАНДР ЯН

н. 29.12.1629. – п. 1711 (?), шлюб – Тэрэза Дзенісовіч

63/33. ЕНДЖЭЙ

н. 1634?

64/36. ГАННА

Шостае калена

уп. 1674, шлюб – Цярлецкі

65/36. УРШУЛЯ

уп. 1667, шлюб – Стэфан Міхалоўскі

66/36. КАЦЯРЫНА

шлюб – Галаўня-Астражэцкі

67/36. ЯН

н. 1651 – п. паміж 1693 і 1700, святар, не меў шлюбу

68/36. ВІНЦЭНЦІ

н. 1654 – п. пасля 1696

69/36. КАЗІМІР ФРАНЦІШАК

н. 1662 – п. пасля 1714, шлюб – Яна Беліковіч

70/37. ГЕРАНІМ

уп. 1669, 1675, 1697

71/37. НІКАДЗІМ (МІКАДЫМ)

72/37. АДАМ

уп. 1669, 1674, 1682, 1696, шлюб – Зоф'я Анцууга

73/37. ТЭАДОР

уп. 1648, 1680, 1686, шлюб – Яна (Іаана) Гайка

74/37. МАРЦІН

п. да 1702, шлюб – Ядвіга Вайніловіч

75/37. ЙОЗАФ

уп. 1680, шлюб – Баброўская

76/37. ТЭРЭЗА

77/38. КАРАЛЬ

уп. 1692, шлюб – Эсмант

78/38. КАЗІМІР

уп. 1697(?), 1699(?), шлюб – Чарнякоўская

79/39. АДАМ

80/39. КАЗІМІР

уп. 1697, шлюб – Анцуута

81/40. БАГУМІЛА

шлюб – Павел Фядзюшка

Сёмае калена

82/51. ДАМІНІК

уп. 1717, шлюб – Паплаўская

83/51. УЛАДЗІСЛАЎ

уп. 1731, шлюб – Блоцкая

84/51. АНТОНІ

уп. 1715, шлюб – Кулеша

85/54. ЯН

уп. 1693, 1702, 1703, п. да 1715, шлюб – Барбара Макавецкая

86/57. ПЁТР

87/57. ВОЙЦЕХ

88/57. ЕНДЖЭЙ

89/58. КА НСТАНЦЫЯ

шлюб – Сукнер

90/58. ФЛАРЫЯН

91/59. МІХАЛ ФРАНЦІШАК

п. пасля 1706, шлюб – Тэкля Нямцэвіч

92/59. ПАВЕЛ ДАМИНІК

н. каля 1670 – п. пасля 1746, шлюб – Цэцылія Урэт (Врэт)

93/62. МІХАЛ

н. 7.05.1662, уп. 1699.

94/62. СТАНІСЛАЎ

н. 8.05.1662, уп. 1697(?)

95/62. КА НСТАНЦЫЯ

н. 1663

96/62. АЎГУСЦІН ДАМИНІК

н. 1664 – п. да 1722, шлюб – Зоф'я Вольская

97/62. БЕНЯДЗІКТ*

н. 1666

98/62. АМБРОЖЫ КАЗІМІР

н. 1667 – п. 1721 ці 1722, шлюб – Барбара Глеўская

99/62. ФАЎСЦІН БЕНЯДЗІКТ

н. 1672 – п. 1755, шлюб – Вікторыя Грабоўская

100/62. ФРАНЦІШАК КАЗІМІР

н. 1675 – п. 1721/1722, шлюб – Тэрэза Грабоўская

101/62. КЛАРА

н. 1677 – п. да 1707, шлюб – (з 1699) – Каспар Анцута

102/62. УРШУЛЯ (АРШУЛЯ МАГДАЛЕНА)

н. каля 1680 – п. 1750, шлюб – (з 1708) – Караль Марцін Янушкевіч

103/69. ДАВЫД КАРАЛЬ

н. каля 1705 – п. паміж 1772 і 1775, шлюб – Такарэўская

104/69. ЙОЗАФ

п. 1749(?)

105/69. ФРАНЦІШКА

уп. 1727, 1729, шлюб – Гернінг

106/69. БАРБАРА

уп. 1727, шлюб – Яблонскі

107/72. КРЫШТАФ

108/72. ЕЖЫ

109/72. ШЫМАН

уп. 1702

110/72. КАЗІМІР

уп. 1700(?), 1713(?)

111/73. КА ЦЯРЫНА

112/73. ПАВЕЛ

шлюб – Гузоўская

113/74. КАЦЯРЫНА

114/74. ЯНА

уп. 1696

115/74. БАГУМІЛА

уп. 1696

116/74. МАРЦІН

н. 1693(?) – п. пасля 1733, шлюб – (з 1723) – Барбара Глеўская (п. пасля 1753), удава Амброжыя Казіміра Касцюшкі

117/75. ЮЗАФ

118/75. ПЁТР

уп. уп. 1709, 1733, 1735

119/77. МАРЫЯННА

шлюб – Мацей Хаткоўскі*

120/77. АЛЯКСАНДРА

уп. 1668

121/77. ФРАНЦІШКА

122/77. АЎГУСЦІНА

123/78. ФРАНЦІШКА

124/78. ВАЎЖЫНЕЦ (ЛАЎРЫН)

уп. 1733, 1742, шлюб – Ганна Булгарына

125/78. КАЦПЕР (КАСПАР)

уп. 1733, шлюб – Навіцкая

126/80. ЛЯВОН (ЛЕАН)

уп. 1714, шлюб – Багуслаўская

127/80. ДАМИНІК

шлюб – Снічка

128/80. ЛЕАНОРА

шлюб – Вярбіцкі

Восьмае калена

129/82. ЮЗАФ

уп. 1740, 1764

130/82. ВОЙЦЕХ

уп. 1764

131/82. Невядомая

132/82. Невядомая

133/82. Невядомая

134/82. Невядомая

135/82. Невядомая

136/82. Невядомая

137/82. ФАЎСЦІН

уп. 1764, 1772

138/83. РАЗАЛІЯ

шлюб – Разэнбаум

139/83. ЯН

н. каля 1730 – п. да 1787

140/83. ВІНЦЭНЦІ

уп. 1764

141/83. РОХ

уп. 1775

142/84. ДАНІЭЛЬ**143/84. ВІНЦЭНЦІ****144/85. АНТОНІ ЮЗАФ**

уп. 1715, 1718

145/91. ФЕЛІЦЫЯН*

уп. 1729, 1733

146/92. ГАБРЫЭЛЬ

уп. паміж 1703 і 1758

147/92. АНТОНІ

п. да 1756

148/92. БЕНЯДЗІКТ

уп. 1703, 1739, 1741, 1745, п. каля 1756

149/92. ФРАНЦІШАК

п. 1782(?), шлюб – Тэрэза

150/92. ЮЗАФ

уп. паміж 1714 і 1774, шлюб – Шамет

151/96. ІГНАЦІ

уп. 1729

152/96. ЛЮДВІК**153/96. СТЭФАН****154/96. КСАВЕРЫ****155/96. АНТОНІЙ**

шлюб – Касакоўская

156/96. ГАННА

уп. 1707, шлюб – Кальштэн

157/98. ФЛАРЫЯН**158/98. ВАЦЛАЎ****159/98. ЛЮДВІК ТАДЭВУШ**

н. каля 1700 – п. 04.1758, пахаваны 18.04.1758, шлюб – (з 1739/1740) – Тэкля Ратомская (1718? – 1768)

160/98. ЯНА

н. каля 1705 – п. пасля 1753, 1-ы шлюб – (з 1721) – Міхал Янушкевіч, 2-і шлюб – Караль Заленскі

161/98. ДА РОТА**162/99. АЛЯКСАНДР****163/99. ЯВІТА****164/99. АНТОНІ****165/99. БРУНА**

166/99. РУЖА

п. 1781, шлюб – (з 1743) – Лукаш Тадэвуш Рыбінскі

167/99. ЯН НЕПАМУЦЭН

н. каля 1720 – п. 1788(?), шлюб – Мурыс(?)

168/100. ЛЮДВІКА**169/100. ГАННА****170/100. БАРБАРА****171/112. Невядомая**

шлюб – Храсцікоўскі

172/112. Невядомая

шлюб – Качбутоўскі

173/112. КАЗІМІР**174/118. ГАЛЕНА**

шлюб – Жардзескі

175/124. КАЦПАР

уп. 1749

176/125. МІКАЛАЙ

п. 1775, шлюб – Янушкевіч

*Дзесятае калена***177/140 ці 141. СТАНІСЛАЎ**

н. каля 1750 – п. да 1791

178/150. ЛЯВОН (ЛЕАН)

уп. 1764, 1767

179/150. ЭДВАРД**180/150. БЯНОН****181/150. БРУНА (БРУНОН)**

уп. 1774

182/150. КАЗІМІР

уп. 1774, 1797

183/150. ЗУЗАННА

п. 1816

184/150. Невядомая**185/159. ГАННА КРЫСЦІНА БАРБАРА**

хр. 26.07.1741 – п. 6.02.1814, шлюб – (з 1762) – Пётр Антоні Эстка (1729 – 1789)

186/159. ЙОЗАФ

н. 1743, хр. 1744 – п. 05.1789, пахаваны 15.05.1789

187/159. КАЦЯРЫНА

н. 1744, хр. 29.12.1744 – п. да 16.12.1791, шлюб – (з 1763) – Караль Жулкоўскі

188/159/98/62/33/25/8/2/1.

АНДРЭЙ ТАДЭВУШ БАНАВЕНТУРА

н. 1745/1746, хр. 12.02.1746 – п. 15.10.1817

Апошні прадстаўнік "на мячы" лініі Касцюшкай-Фёдаравічаў.

189/176. КУНЕГУНДА

190/176. КАЯТАН (КАЭТАН)

ул. 1770, шлюб – Варатыніцкая

Дзесятае калена

191/177. СЕВЯРЫН

192/177. ГЕЛІЯДОР

193/177. АЛЯКСАНДР

н. каля 1790, шлюб – Плашкевіч

194/177. ТАДЭВУШ

Адзінацца тае калена

195/191. УЛАДЗІСЛАЎ

196/193. АНТАНІНА

н. каля 1835 – п. 5/6.10.1906, 1-ы шлюб – Рамуальд Траўгут (1826 – 1864),

2-і шлюб – Францішак Міцкевіч (н. каля 1848)

197/193. ТАДЭВУШ (ФАДЗЕЙ)

198/193. МІХАЛІНА

шлюб – Выжыкоўскі

199/193. СТАНІСЛАЎ

н. 7.03.1848 – п. 22.12.1889, шлюб – Марыя Буш (н. каля 1860)

200/193. АЛЯКСАНДРА

201/193. МЯЛАНІЯ

шлюб – Аніхімоўскі

Дванацца тае калена

202/199/193/177/140 ці 141/83/51/30/22/7/2/1.

МІРАСЛАЎ

н. 1887 – п. 26.02.1914

Апошні прадстаўнік "на мячы" лініі Касцюшкай-Іванавічаў.

**БЕЛАРУСКІ ПЕРЫЯДЫЧНЫ ДРУК
ПРА ТАДЭВУША КАСЦЮШКУ
(1965–2005)**

Амбасада ЗША выдзяляе грант у памеры 28000 долараў на рэстаўрацыю дома Тадэвуша Касцюшкі // Народная воля (Мінск). – 2003. – 16 верас.

Амерыканцы готовы помочь восстановить усадьбу Костюшко // Брестская газета. – 2003. – 17 марта. – С.2.

Анічанка Я. Сакрты смаленскага слёдства // Белар. гісторычны часопіс (Мінск). – 1994. – № 1. – С.53-56; Паўстанне 1794 года: змаганне за народ // Полымя. – 1995. – № 5. – С.225-241; Якабінец і шляхецкая Вандэя // Белар. мінуўшчына (Мінск). – 1995. – № 5. – С.2-4; Адо звылітойскага паўстання 1794 года // Культура (Мінск). – 1996. – № 21. – С.7.

Арлоў У. Тадэуш Костюшко – інженер // Дело (Мінск). – 1995. – № 2. – С.56-57; Гісторыя Беларусі: Год за годам. 1794 год (сумесна з Сагановічам Г.); Паўстанне Тадэвуша Касцюшкі // Белар. мінуўшчына. – 1995. – № 6. – С.12-13; Паўстанне Тадэвуша Касцюшкі // Народ. воля. – 1998. – 10 лют.; Адкуль наш род. (Апошні бой Касцюшкі) // Наша слова (Мінск). – 2000. – 19 студз.

Арцишевіч П. Касцюшка is not dead // Народная воля. – 2003. – 21 студз.

Асіноўскі С. Пра Якуба Ясінекага, паланез Агінскага і генерал-партучніка Фэрэна // Во славу Родины (Мінск). – 1993. – 25 сент.; Ржа віленскіх званоў // Белар. мінуўшчына. – 1994. – № 1. – С.15.

Астр фір'ю С. Вінат, Касцюшка // Свабода (Мінск). – 1994. – № 7. – С.3; Справа Суворава жыве і перамагае, але дух Касцюшкі патроху адраджаецца // Свобода. – № 14. – С.9.

Багадзязь М. Міфы і праўда аб кампазітары // Чырвоная змена (Мінск). – 1990. – 13 ліст.; Генерал-повстанец // Несі (Мінск). – 1995. – № 11-12. – С. 32-35.

Баранофскі І. Гірока-католікі памятаюць пра Касцюшку // Царква (Брэст). – 2001. – № 1. С.14.

Бартамаевіч К. З гісторыі паўстання Касцюшкі // Крыніца (Мінск). – 2001. – № 8. – С.158-179.

Барыс С. Вярта ніе // Белар. гісторычны часопіс. – 1993. – № 2. – С.93.

Барысюк Ю. Генерал служыў Айчынне // Народная трибуна. – 1996. – 3 лют.

Бахур Г. Слово о Костюшко // Івацэвіцкі веснік. – 2003. – 28 студз. – С.2.

Баявым шляхам // Белар. мінуўшчына. – 1994. – № 1. – С.16.

Бель дэоги Н. Шестьдесят первая победа Суворова // Во славу Родины. – 1993. – 5 мая.

Бе нэзрук А. "Служыў я Айчынне пры розных аставінках..." // Сельская праўда (Жабінка).

– 1991. – 5 лют.; Радавод Сяхню вілкі Касцюшкай // Сельская праўда. – 1992. – 25 ліп., 1 жн.; Крупчыцкі бой: Ва ўсташынах у дзельнікаў і па міці на шчадкай // Сельская праўда. – 1993. – 13 студз., 16 студз., 20 студз., 27 студз.; Белар. мінуўшчына. – 1994. – № 1. – С.21-23; Вытокі: Хроніка вёскак па Сельская праўда. – 1993. – № 38, 44, 71, 73, 87; "Русін шлемені беларусаў" // Белар. мінуўшчына. – 1994. – № 1. – С.18-20 (па дадзеніям А. Ростаў); Помнік (Гісторыя аднаго по мінку) // Белар. мінуўшчына. – 1994. – № 1. – С.26; Сельская праўда. – 1994. – 21 мая; "Ура! Варшава наша!" 1794 год і канец Рэчы Паспалітай // Свіцязь (Гродна). – 1994. – № 2. – С.44-55; Радавод (Брэст). – 1998. – № 2. – С.5-16; Пад зоркай Касцюшкі // Сельская праўда. – 1994. – 17 снеж.; Жабінкаўшчына гісторычная ў пытаннях і адказах: Якія шляхецкі сям'і мелі сваё "радавады" на Жабінкаўшчыне? // Сельская праўда. – 1995. – 7 чэрв.; Наш Касцюшкай // Сельская праўда. – 1995. – 26 ліп.; "Сялянка" Тадэвуша Касцюшкі // Сельская праўда. – 1995. – 19 жн.; Тры Касцюшкі // Сельская праўда. – 1995. – 9 верас., 16 верас.; Касцюшкай можа паслужыць беларускаму Адраджэнню // Сельская праўда. – 1995. – 30 снеж.; Каўчыліцкі кляштар у Крупчыцах // Белар. мінуўшчына. – 1996. – № 2. – С.35-36; Сельская праўда. – 1996. – 18 снеж.; Дзе нарадзіўся Тадэвуш Касцюшкай? Спрачка, якая доўжыцца 180 гадоў // Сельская праўда. – 1996. – 3 лют.; "Нараўліўся я ліўвінам..." // Сельская праўда. – 1996. – 21 лют.; Жанчына з даўнінага паргрэза // Сельская праўда. – 1996. – 23 сак.; Легенды родна га краю: Вёска маістраві Сяхно // Сельская праўда. – 1996. – 8 чэрв.; Вясёлка (Мінск). – 1997. – № 5. – С.2-3; Хто для нас Касцюшкай? // Сельская праўда. – 1996. – 27 ліп.; Пісьме нінк. Палітык. Падарожнік // Сельская праўда. – 1997. – 19 лют.; Нараджэнне Тадэвуша Касцюшкі: Традыцыі і

версій // Сельская праўда. – 1997. – 29 кастр., 1 ліст., 6 ліст.; Апошніе спатканні // Сельская праўда. – 1997. – 6 снеж.; Загадка Тадэвуша Касцюшкі // Белар. мін'юшчына. – 1998. – № 1. – С.33-36; Платкі роду Касцюшкі-Сяхновіч // Ра давод. – 1998. – № 4. – С.22-30; Ад Сяхновіча і да Бедзежа // Сельская праўда. – 2001. – 30 мая; Касцюшкавы Сяхновічі // Бяро́жа. – 2001. – № 10. – С.14-16; Сяхновіч і гэтаствамент // Сельская праўда. – 2002. – 30 сак.; Жылі-былі Крупчыцы // Сельская праўда. – 2002. – 25 мая; Гучашч з Бугам тъя ж песні // Сельская праўда. – 2002. – 6 ліст., 23 ліст. (сумесна з Р. Бензэруком); Вяртаецца Касцюшка... // Культура. – 2002. – 7-13 снеж. – С.14; Як загінула Рэч Паспалітая // Гістарычна брама (Бяро́жа). – 2003. – № 1. – С.2; Гістарычна брама. – 2004. – № 1. – С.2-5; Сяхновічы не абліши юсь госці // Сельская праўда. – 2003. – 8 кастр.; Вяртанне героя // Бельскі гост інэль (Бельск-Падляшскі). – 2003. – № 2. – С.21-24; Запаветы Касцюшкі // Гістарычна брама. – 2004. – № 1. – С.19-22; Ва кол бетоннаа Касцюшкі // Гістарычна брама. – 2004. – № 1. – С.22-25; Адгукнулася мінулае словам-устспамінам (рэпартаж з адкрыцці мемарыяльнай ка пішы ў памяць аб загінуўшых у Крупчыцы ў бітве 1794 года) // Гістарычна брама. – 2004. – № 1. – С.26-27; Не згінуў Касцюшку ду х // Сельская праўда. – 2004. – 14 студз.; Пад засе нь сяխю віцкі ліл // Сельская праўда. – 2004. – 4 лют.; Над усім лунаў дух Касцюшкі // Сельская праўда. – 2004. – 29 мая; Гульня ў сядзібкі ці выхава инэ патрыятызму // Сельская праўда. – 2004. – 17 ліст.; Чый имя на сіш бібліятэцы // Сельская праўда. – 2004. – 24 снеж.; Капліца на Крупчыцкім поўні // Przeglad powieściowy (Беласток). – 2004. – № 12. – S.50-51; Афішэр вяртаўся на пабудову.. // Сельская праўда. – 2005. – 15 студз.; Ад Салюра да Сяхновічу // Сельская праўда. – 2005. – 26 студз.; Свята Касцюшкі або Вяртанне пасла // Сельская праўда. – 2005. – 9 лют.; "...У нас агульны успамін" // Сельская праўда. – 2005. – 26 кастр.

Беняржук Р. Канец лягіды // Роднае слова (Мінск). – 1994. – № 5. – С.66; Гістарычна брама. – 2004. – № 1. – С.2 вокладкі; "На завіса Касцюшкі!" // Сельская праўда. – 2003. – 22 кастр. (пад псеўданімам Р. Мацвіенка) Ці будзе ў Жабінцы вуліца Касцюшкі? // Сельская праўда. – 1994. – 10 снеж. (пад псеўданімам У. Пратасюкоў); "...І ўспомнім: Касцюшкі народы я дні ў", альбо Чатыры дні ў Польшчу // Сельская праўда. – 1998. – 25 ліст., 2 снеж.; Не памятаем і не любім // Гістарычна брама. – 2004. – № 1. – С.2 вокладкі; Год пад зоркай Касцюшкі // Сельская праўда. – 2004. – 11 лют. (пад псеўданімам Р. Мацвіенка); Касцюшкі ёсць чыгани // Сельская праўда. – 2004. – 23 кастр.

Берволд Е. Две родны Костюшко // Знамя юности (Мінск). – 2004. – 15 окт.

Біч М., Лойка П. Аб міфах старых і новых. Да 200-ыя ў годкі ў вівальняна па ўстаннія 1794 года // Культура. – 1994. – 6 крас. – С.8-9.

Блуза Г. Паўстанне Тадэвуша Касцюшкі ў Беларусі. Канец Рэчы Паспалітай // Белар. гісторычны часопіс. – 2005. – № 2. – С.42-45.

Боюш В. Героям вызвольніа чыну // Літаратура і мастацтва (Мінск). – 1993. – 17 снеж. – С.3.

Букин С. Последний прилог Тадэвуша Костюшко в Солотуре // Народная воля. – 1998. – 17 ліп.; Швейцарские за метки // Неман. – 2001. – № 10. – С.212-219.

Бурык К. Змагар за вільнасць // Народная трыбуна. – 2003. – 8 лют.

Бюст Тадэвуша Касцюшкі, устаноўлены ў 1988 г. Скульптар А. Відацкая // Белар. гісторычны часопіс. – 2004. – № 12. – С.4 вокладкі.

Бяганская А. Чароўна тута чай паланез // Бібліятэка працуе (Мінск). – 2005. – № 5. – С.17-20.

Бяляк С. Перакінуты мосцік дружбы паміж Лошыцай і Жабінкай // Сельская праўда. – 2005. – 26 лют.

В памяять о Тадэвуше Костюшко // 7 дней (Мінск). – 2005. – 16 июня.

В честь юбілея жыліка // Заря. – 1996. – 3 февр.

Валавень Г. Герой чатырох народаў // Чырвоная звязда (Іванава). – 1996. – 23 лют.

Вандрабока ў гісторыю // Івацэвіч і веснік. – 1994. – 22 сак.

Васілеўскі П. На Радзіме Касцюшкі // Літаратура і мастацтва. – 1996. – 9 лют. – С.2.

Вікторавіч В. Увекічыніці памяць Тадэвуша Костюшко // Народная і зэта. – 1996. – 3 кастр.

Вінярскі Г. На дпіс на помніку // Наастаўніцкая і зэта (Мінск). – 1992. – 21 сак.

Волковіч А. Путь к костелу для ноўвіх і польскіх // Брестскі кур'ер. – 2005. – № 7. – С.9.

Выстава на ўгодкі па ўстаннія // Культура. – 1994. – 27 красав. – С.2.

Вяртанне хероя // Культура. – 1996. – 7-13 лют. – С.1.

- Вяртанне на Радзіму //* Івацэ ў цкі веснік. – 1993. – 9 красав.
- Вяртапошыца забытыя імены //* Кобрынскі веснік. – 1994. – 22 жн.
- Ганчук А. Помнішь Крупнышке поле // Сельская праўда. – 1990. – 11 жн.; Радзіма Касцюшкай – Сях новіны // Голос часу (Маларыга). – 1996. – 2 мая.
- Герб Рэг-ІІ роду Касцюшкай // Статыя. – 1995. – № 6. – С.3 вокладкі.
- Глябовіч А. Касцюшко, сын Беларусі // Спадчына. – 1994. – № 1. – С.15-24; Касцюшка: Парыж – Нью-Йорк // Спадчына. – 1994. – № 2. – С.13-19; Касцюшко: Сяхновічы – Бярэй // Спадчына. – 1994. – № 3. – С.9-17.
- Гнедзька I. Як мнона гаворань імёны та кія // Луцкія навіны. – 1993. – 16 студз.
- Горбач А. Дзеяніе Незалежнасці на радзіме Касцюшкі // Брестскій кур'ер. – 2002. – 1-8 авг. – С.3.
- Городенскій А. Просто Костюшко // Беларуская нива (Мінск). – 1994. – 23 кастрычнік; Советская Белоруссия (Мінск). – 1994. – 23 кастрычнік.
- Городская панорама // Вечерний Брест. – 1994. – 21 янв.
- Грибоев Г. От Костюшко до Костюшко: Но вогодня автоавстралия да // Вечерний Брест. – 2008. – 12, 19, 26 марта.
- Грыцак А. Паўстанне 1794 года: Прадумовы, ход і вінікі // Белар. гістарычны часопіс. – 1994. – № 1. – С.39-47; Гісторыя і палітыка Беларусі // Спадчына. – 1994. – № 3. – С.50-51; 200-ыя ўгодкі ў вільнага паўстання // Звяза (Мінск). – 1994. – 22 красав.; Апошні кароль // Культура. – 1994. – 20 ліп. – С.4-5; Восень. Падзелы... // Культура. – 1994. – 2 ліст. – С.4; Ідэя незалежнасці Беларусі ў гістарычным аспекте // Спадчына. – 1996. – № 5. – С.16; Належыць і нам! // Культура. – № 6. – С.3; Славутыя імёны бацькаўшчыны: Касцюшка Андрэй Тадэвуш Баневінгра (1746 – 1817) // Народная воля. – 1999. – 26 жн.
- Грэчка І. Слухайце, таполі! // Краязнаўчая газета (Мінск). – 2005. – Кастр. – № 37.
- Гу жоўскі А. Войска ВКЛ: апошнія старонкі гісторыі // Белар. гістарычны часопіс. – 1994. – № 1. – С.48-52.
- Гулій А.В. На земле Косс овской // Сельское хозяйство Белоруссии (Мінск). – 1990. – № 4. – С.30.
- Гурын А. У тэтры лялек... // Вечерний Брест. – 1996. – 9 лют.
- Да 200-адзя ў паўстання Т. Касцюшкі // Звяза. – 1993. – 16 снежн.
- Да славы прыводзіцахана // Свободныя новости. – 1996. – № 5. – С.12.
- Дадзёўмава В. Тадэвуш Касцюшко і фартэйна // Лігатура і мастацтва. – 1990. – № 50. – С.10; Сельская праўда. – 1991. – 25 мая; На радзілася ў асяроддзі Касцюшкі // Мастацтва (Мінск). – 1994. – № 1. – С.36-37; Міхал Клеафас Агінскі: вехі жыцця і творчасці (да 200-годдзя паўстання Т. Касцюшкі) // Мастацтва. – 1994. – № 2. – С.61-64; Касцюшко і музыка // Мастацтва. – № 10. – С.19; Палац для касцёла // Культура. – 1994. – № 36. – С.4.
- Данилов А. Беларускія гуслы // Армия (Мінск). – 2002. – № 4. – С.51-56.
- Даты і падзеі ў леты. Нацыянальны Арганізацыйны Камітэт па святкаванні ў Беларусі 250-ых у годкі ўспамін Касцюшкі і запаша // Наша слова. – 1996. – 31 студз.
- 2004 год – 210-ыя ўгодкі паўстання Тадэвуша Касцюшкі // Наша слова. – 2004. – 8 студз.
- Дзіцэ ач А. Мясціны пачынаюць гаварыць // Культура. – 1994. – 2 ліст.
- Дымайло В. Касцюшко // Луцкія навіны. – 1992. – 13 ліст.
- Емяльянецькі У. Невідомы Касцюшко (аб значенні паўстання 1794 г. для Беларусі) // Звяза. – 1992. – 23 чэрв.; Гістарычны мазахізм // Народная газета. – 1993. – 18 лют.; “За адну толькі шляхту ваяваць не буду” // Белар. мініўшчына. – 1994. – № 1. – С.27-29; Дыверсійныя рэйды ў паўстанні 1794 г. На Беларусі // Спадчына. – 1994. – № 2. – С.52-58; Тадэвуш Касцюшко – ганаровы грамадзянін Францыі, нацыянальны герой ЗША, Польшчы і Беларусі // Звяза. – 1994. – 23 сак.; “Наш Касцюшко славуны быў” // Наша слова. – 1994. – 20 крас.; Наш Касцюшко // Пачатковая школа (Мінск) // 1994. – № 4. – С.25-27.
- Ермолаенкі О. Имя Костюшко на карте Австралии // Пада рожнік. – 1996. – № 7. – С.3.
- Жебрак П. Историю нельзя переписать // Европейский перекресток (Мінск). – 1999. – № 17.
- Жук В. Та дэвуш Касцюшко – сімвал свабоды // Газета для вас (Мінск). – 2003. – 7-13 лют.
- Жуковіч В. З імем Тадэвуша Касцюшкі // Настаўніцкая газета. – 1994. – 18 мая.
- З нагоды юбилея Т. Касцюшкі // Заря. – 1995. – 4 февр.

- Звер от да беларускага народа // Культура.* – 1993. – 19 ліп. – С.2.
- Звер от да мясцовых уладаў, устаноў, арганізацый Беларусі // Культура.* – 1993. – 10 жн. – С.4.
- Звер от культурнага асяродка “Беларусь” у Каляхстане // Голос Радзімы (Мінск).* – 1992. – 23 студз. – С.5.
- Звязала не толькі барацьба, але і музыка // Рэспубліка (Мінск).* – 2004. – 8 мая.
- Іванчанка М. У форме ля бір быту // Сельская праўда.* – 1991. – 5 лют.
- Ільенков В. Крестны отец Та душа Костюшко – пінскі староста // Пінскі веснік.* – 1991. – 26 кастры.
- Ільин А. Тадэуш Костюшко и Александр Суворов в Національном историческом архиве Рес публики Беларусь (Гродно) // Гістарычна брама.* – 2004. – № 1. – С.17; *Кароль Прозор и Берестейчина // Гістарычна брама.* – 2004. – № 1. – С.18.
- Ішчанка С. Увага: аб'ект в высокай гістарычнай зна чнасці! Адраджэнне спадчыны: браслаўскі вопыт // Культура.* – 2005. – 30 ліп. – 5 жн. – № 31. – С.20-21.
- Кабыкіна Н. Імя Тадэвуша Касцюшкі // Народная прыбуна.* – 1991. – 18-24 лют.
- Каваленка А. У памяць аб Тадэвушу Касцюшку // Каstryчнік (Вацэвічы).* – 1989. – 14 ліст.
- Кавальчук Я. Дружба мачнё // Сельская праўда.* – 1991. – 5 лют.
- Казіярук У. Ту я па родным ба змоў // Польшча (Мінск).* – 1995. – № 2. – С.188-189, 192-193.
- Казловіч В. На радзіме Тадэвуша Касцюшкі – ва ўрочышчы Мерацоўшчына – украдзена мямарыцкая дошка // Народная воля.* – 2000. – 18 красав.; *Адноваць сядзібу Тадэвуша Касцюшкі ў Івацэвіцкім раёне // Народная воля.* – 2003. – 6 лют.; *У Браслаўскім прыстанцы Міжрэйоннага грамадскага аблігатнага імем Тадэвуша Касцюшкі // Наша слова.* – 2004. – 7 красав.
- Казлоў Л.Р.“...І амьне наш горад жывая вада” // Коўрынскі веснік.* – 1992. – 12 жн.
- Казюля Я. “За вольнасць нашу і ва шу” // Літаратурна і мастацтва.* – 1994. – 13 мая.
- Калекцыянеры, увага // Літа ратура і мастацтва.* – 1994. – 8 ліп. – С.8.
- Каліяновіч І. Змагар за волю // Сельская праўда.* – 1991. – 20 красав.
- Канапацкія Т. Суворав і Касцюшкі // Луцкі ўніверсітэт* – 1995. – 18 красав.
- Канапацкі і. Удзел літаратара ВКЛу паўстанні 1794 г. // Белар. гістарычны часопіс.* – 2004. – № 12. – С.22-26.
- Карнілюк Т. Касцюшко – наш пасол у Амерыцы // Вечэрний Брест.* – 2005. – 20 апр. – С.9.
- Каско А. У сячвічах – Касцюшкайскіх // Звяза.* – 1994. – 18 сак.
- Касцюк М. За волю, роўнасць незалежнасць: Да 200-годдзя паўстання ў Польшчы, на Беларусі і ў Літве // Белар. думка (Мінск).* – 1994. – № 7. – С.71-74; *“Воля, роўнасць, незалежнасць” // Народная газета.* – 1994. – 24 жн.
- Касцюка Т. Ці мае нашая нацыя магчымасці для паўстання і як і яны? // Наша слова.* – 1999. – 22 снеж.
- Касцюку прызначаецца: У 1996 г. споўніцца 250 гадоў з дня нараджэння Т. Касцюшкі // За рэй.* – 1994. – 12 ноўб.
- Клейн Б. Найдено в архиве // Неман.* – 1965. – № 6. – С.119-121.
- Круніна А. Жыве памяць пра Касцюшку // Культура.* – 2001. – № 43-44. – С.3.
- Коласаў Л. Прысвечаны Касцюшку: З гісторыі філатэліі // Голос Радзімы.* – 1994. – 5 мая; *“Наш Касцюшко славуны быў...” // Культура.* – 1995. – № 2. – С.4-5; *“За вашу і нашу сваю боду!” // Звяза.* – 1996. – 29 лют. – С.10.
- Конеў Я. Срэбны арол у чырвоным полі : (Аповесць) // Польшча.* – 2003. – № 10. – С.16-94.
- Кос тоюшко стал революционером из-за любви? // Комсомольская правда в Белоруссии (Минск, Москва).* – 2003. – 19 нояб. – С.10.
- Косціна Л. “І ту чапа музыка” // Сельская праўда.* – 1996. – 14 сак.
- Крыバルц эвіч М. Барончы чы сваю волю і годнасць: Паўстанцы 1794 г. на Міншчыне // Беларусь (Мінск).* – 1994. – № 5. – С.20-22.
- Крэнь I.П. Паўстанне 1794 года ў Польшчы, Літве, Беларусі // Гродзенская праўда.* – 1994. – 17, 19, 24 мая; *За волю, роўнасць, незалежнасць // Наша слова.* – 1994. – 25 мая.
- Крэйдзіч А. Не раза даная тайна куфэрка // Заря.* – 1992. – 3 сент.

- Кузнякоў М.* З торбай во льнасці // Чырвоная змена (Мінск). – 1995. – 31 студз.
- Кулік Я., Суцікоў З.* Экспедыцыя // Культура. – 1994. – 9 сак. – С.6-7.
- Купала М.* Увекавечымы імёны паўстанцаў 1794 года // Наша слоўва. – 1993. – 15 снеж.
- Святая памятная дата... // Маладосць (Мінск). – № 2. – С.173, 174, 176; Праграма святкавання 200-х угодкаў вызвольнай паўстанні ў Беларусі // Культура – 1994. – № 15. – С.5; Падядна ніе сучаснага імінулага // Літаратура і мастацтва. – 1994. – 6 мая. – С.3.
- Латышонак А.* Польскі пантэон на заліваецца ў руіны // Літа ратура і мастацтва. – 1993. – 30 ліп. – С. 12.
- Левандоўскі Я.* Касцюшкі ў Швейцарыі: Культ героя ў XIX і XX стст. // Белар. гісторычны часопіс. – 1994. – № 1. – С.57-64.
- Лесоўскі Н.* Не то, что нынешнее племя: В Гродненском цэнтры юном Госархіве можно ознакомиться с завещанием Костюшко // Советская Белоруссия. – 1992. – 8 февр.
- Лецак Я.* «Хо че бысь вольнымі, дык станьце імі» // Голос Радзімы – 1994. – 8 верас.
- Лісічкі Т.* Сыну свабоды – к веткі і памяць // Брестскій кур'ер. – 2002. – 7-13 февр. – С.19; Імя Касцюшкі віа граэща на Беларусь // Брестскій кур'ер. – 2003. – 13-19 февр. – С.8; Вярганне іе роз // Брестскій кур'ер. – 2004. – № 22. – С.27 (сумесна з А. Супрунёком).
- Ліцкевіч С.* Костюшкі ос нова дома // Советская Белоруссия. – 2004. – 23 сент.
- Лунаў Ю.* Касцюшкі, Сувораві і мы // Народная трыбуна. – 2003. – 29 сак.
- Ляўкоў ач А.* «Паланез для касцінераў» // Звяздзя. – 1995. – 20 крас.
- Мазоўка Н.* Су вораўцы? А можа – касцюшкайцы? // Звяздзя. – 1993. – 27 лют.; Восьмем косы дыя нчаркі... // Роднае слова. – 1994. – № 2. – С.70-73.
- Майсейчык Я.* За вольнасць нашу і вашу // Белар. наука і культура (Мінск). – 1994. – № 2.
- Мальдис А.* Тадэуш Костюшко, чоловек з легендарной биографіей // Дзеловы вестнік (Мінск). – 1994. – № 5-6. – С.35.
- Мароз В.* Тадэуш Касцюшко // Каstryčník (Івацэвічы). – 1987. – 16 мая; Новае пра Касцюшку. // Каstryčník. – 1988. – 1 мая; Гісторычны дакумент, або Гісторыя дакумента // Заря. – 1989. – 15 авг. – С.3.
- Мароз У.* XVIII ста годдзе: Скон Вялікага княства // Народная воля. – 2002. – 28 лют.
- Мартынаў А.* Замоўце слова за Касцюшкі // Сельская праўда. – 1992. – 22 красав.; Памятнік Тадэушу Костюшкову в Кобрине // Кобринскі вестнік. – 1994. – 7 мая.
- Масленіцына І.* Тадэуш Костюшко, Людвік Сосновская, Тэклія Журовская // Знамя юношества (Мінск). – 1994. – 4 мія; Каханне першае, каканне апошнє // Работніца і сялянка (Мінск). – 1994. – № 8. – С.21; «Гордцы не для воробьев...» // Беларусь. – 1997. – № 10. – С.33.
- Мацеўскі Ю.* Та дэуш Костюшко – полководец // Гісторычнае брама. – 2004. – № 1. – С.5-7.
- Мірачыцкі Л.* Абаронца Айчыны // Полацак (ЗША). – 1994. – № 3. – С. 12-15; Да 200-ых угодкаў вызвольнай паўстанні 1794 года // Культура. – 1994. – № 15. – С.4; «Каб толькі Айчына была не злэ жнай...» // Культура. – 1994. – 13 красав. – С.4; "...не нашай наша Бацька ўшчына стала" // Культура. – 1994. – 2 ліст. – С.4.
- Міцкоў ач М.* Ён баяўся простага народа // Радавод. – 1999. – № 1. – С.17-32; Ці дараўаваў Касцюшкі сяхновіцкім сялянам?.. // Сельская праўда. – 2005. – 25 мая.
- Мойсейчик У.* Забвение славного дела, или Костюшко по-прежнему наша память и гордость? // Народная газета. – 2001. – 27 сак. – С.3.
- Муха Ф.* «Через зда с полю виной века» // Рэспубліка. – 2004. – 6 лют.
- Нагорнов А.* Улица имени Костюшко // Варяг-пресс (Мінск). – 2001. – 12 окт. – С.2.
- Некрасов А.* Дом, в котором жил герой // Советская Белоруссия. – 2003. – 25 июня – С.5; Время и улица Костюшко // Советская Белоруссия. – 2004. – 26 февр. – С.5.
- Несцярунк Л.* У агенціі 1812 года, альбо На якім баку змагаліся беларусы??// Наставіцкая газета. – 1993. – 23 чэрв.; Там, дзе бываў Касцюшко // Заря. – 1994. – 26 мая; «Эта першая данія ўдзячніці» // Заря. – 1994. – 22 ноябр.; Уша ну има памяць вялікага дэмакрата і гуманіста: Да 250-годдзя з дня нараджэння Т. Касцюшкі // Літаратура і мастацтва. – 1995. – 24 лют. – С.4; Вярганне Касцюшкі: Спачыння 250 гадоў здня нараджэння ада го з са мых с лавутых наших судчыннікаў // Брестскій кур'ер. – 1996. – 1-7 февр. – С.13; Герой ЗША і Польшчы вяргае ціна на Мерачоўшчыну // Голос Радзімы. – 2004. – 15 ліп.; Бацькаўшчына Тадэуша Касцюшкі // Белар. гісторычны часопіс. – 2004. – № 12. – С. 27-30.
- Николаев Ю.* Завеша ние Тадэуша Костюшко // Заря. – 1982. – 30 окт.

Пазыняк З. Будэ незалежная дзяржава – будэ будучыня: Выступ, які не адбыўся на 200-х у годцах паўстання Т. Касцюшкі // Пагоня (Мінск). – 1994. – 6-12 мая; Выбар (Мінск). – 1994. – 8 чэрв.

Паланез дзе ўсі х // Літаратура і мастацтва. – 1994. – 6 мая. – С.2.

Пархута Я. На землі отцов наших // Неман. – 1989. – № 5. – С.136-140.

Паталятаў З. “Радзіму баронячы...”: Тая мніцы паўстання 1794 года // Брестскі кур'ер. – 2004. – № 13. – С.10.

Паўстанне Тадэвуша Касцюшкі // Белар. мінуўшчына. – 1995. – № 6. – С.12-13.

Песня пра Касцюшку. Песня беларускіх паўстанцаў 1794 года // Белар. гістарычны часопіс. – 2004. – № 2. – С.4 6-47.

Пилипчук И. Історія учыц со пласию // Заря. – 2001. – 6 февр.

Пос віщено Костюшко // Брестскі кур'ер. – 1994. – 24-30 лістапад.

Пракаповіч М. Водупль // Сельская праўда. – 1996. – 2 кастр.

Пракопчык Л. Ге́нерал з Відзай // Голос Радзімы. – 1991. – 25 красав.

Прашнүры. Бацькі род // Наша слова. – 1996. – 7 лют. – С.4.

Проста Костюшко... // Советская Белоруссия. – 1994. – 23 лістапад.

Прысвачаны 200-годдзю паўстання Т. Касцюшкі // Голос Радзімы. – 1994. – 12 мая.

Прысвачаны Т. Касцюшкі // Івацэвіч і вестнік. – 1994. – 7 кастр.

Рачукі С. Андрэй Тадэвуш Баневінтура Касцюшкі: асоба ў антрапанічным асвятленні // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. – 2000. – № 5. – С.70-73; Тадэвуш Касцюшкі: вяртанне на Беларусь // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. – 2001. – № 3. – С.59-62.

Рубаюцкі Ю. Робім рэва людью... // Вечерний Брест. – 1996. – 2 февр.; На шадкі пачынаючы а длаваць да ўгі: Сядзіба на Мерачоўшчыне будэ адноўлена // Вечерний Брест. – 2003. – 7 февр. – С.2.

Рэлікай эза акіяна: Фонды музея-сядзібы Тадэвуша Касцюшкі размешчанага ва ўрочышчы Мараочоўшчына (Брэсцкая вобласць), узбалаціся 135-цю копіямі гістарычных дакументаў з архіваў ЗША//Беларусь. – 2005. – №4. – С. 33.

Рэха, якое не змаўкае і праз 200 гадоў // Народная газета. – 1994. – 26 красав.

Саламе ач Я. Хроніка нацыянальна-вызваленчага паўстання 1794 г. у Польшчы, на Беларусі і ў Літве // Родныя слова. – 1994. – № 1. – С.73-75.

Самуйлік М. Да 200-х у годкаў // Пінскі веснік. – 1993. – 24 ліст.

Сахарук В. Ушанаваць імя земляка // Сельская праўда. – 1991. – 5 лют.

Сачак М. Немагчымая свобода // Сельская праўда. – 1974. – 14 вер; Два завещания Костюшко // Заря. – 1986. – 20 марта.

Светава Я. У Амерыцы і Аўстралії, ды не ў Сіхновічах // Заря (Брест) – 1995. – 19 дек.; Ушанаваны лаўрэты // Заря. – 1996. – 6 февр.; У гонар Тадэвуша Касцюшкі // Заря. – 1996. – 10 каст.

Святая, памятная дата: Да 200-годдзя паўстання 1794 года пад кіраўніцтвам Т. Касцюшкі // Маладосьць. – 1994. – № 2. – С.171-180.

Синке ач Н. Мінчыцкія тайны. Судьба похішне нікъ драгоценности Березовского кляштара картузов до сих пор не въяснена // Маяк (Берёза). – 2003. – 18 янв. – С.6.

Сіцько З. Дуб з памяцю, камень ляжыць // Наша слова. – 1993. – № 36. – С.1-3; Да “Ценіці Касцюшкі” // Белар. мінуўшчына. – 1994. – № 1. – С.30-32; “Хай свет будэ вольны!” // Наша слова. – 1994. – 11 мая. – С.7.

Снеговік Д. На чальник восстанія // Советская Белоруссия. – 1994. – 10 лістапад.

Старонкі з гісторыі Беларусі // Настаўніцкая газета. – 1992. – 5 снеж.

Столярук К. Полонэ з дзякісінёроў // Вечерний Минск. – 1994. – 28 апра.

Стралец М. Ён славуты ўсё це // Заря. – 1996. – 3 феbr.

Суцик А. Памяць і бессімятство, іли О том, как понимаем призыв «За нашу и вашу свободу!» // Збудзінне (Брест). – 1992. – 1-15 студз.; Вітаўтавіца забытыя імёны // Кобрынскі веснік. – 1992. – 22 жн.; Благородное имя Костюшко // Кобрынскі веснік. – 1994. – 28 мая.

Та дэуды Костюшко – герой двух континентов // Народная асвета. – 2004. – № 9. – С.77-82; № 10. – С.69-74.

Та дэудша Костюшко о помнят и амерыканцы // Заря. – 2003. – 15 марта.

Талочка М. Пан Тадэвуш // Літаратура і мастацтва. – 2002. – 29 ліст. – С.1, 4, 5.

Там, где родился Костюшко, павінгіся мы ёх // Брестскі кур'ер. – 2002. – № 50. – С.20.

- Тарасоф К.* "Айчына абаронцам саім". Паўстанне 1794 года: ге roi ікарнікі // Лігаратура і мастацтва. – 1990. – 27 ліп. – С.8-9.
- Ти бороскаў Т.* Колокольны звон в честь Тадэуша Костюшко // Рэспубліка. – 2001. – 7 лют. – С.3; О Тадэуше Костюшко замовили слово // Рэспубліка. – 2003. – 24 крас.
- Трэтьяк С.* Андрэй Костюшко – известны и незнакомый // Во славу Родины. – 2003. – 17, 18, 19, 23, 24 сент.
- Трапам памяты* // Народная газета. – 2003. – 8 апр.
- Трайновскі Н.* «Разве я – не лигвин...» // Знамя юности. – 1994. – 22 апр. – С.3.
- Трубенка В.* Да 250-годдзя Т. Касцюшкі // Івацэвіцкі веснік. – 1992. – 12 мая.
- Трээт Л.* Найчесцейны сын сва буды // Рэспубліка. – 1996. – 3 лют. – С.7.
- Турыянскі М.* Расколіна гісторыя праішала праз яго сэрца: Да 200-годдзя паўстання Тадэуша Касцюшкі // Мастацтва. – 1998. – № 12. – С.41-46.
- Тыдэ ё на памяці Тадэвуша Касцюшкі // Івацэвіцкі веснік. – 2003. – 28 студз. – С.1.
1794. Паўстанне Тадэвуша Касцюшкі // Белар. мініўшчына. – 1995. – № 6. – С.12-13.
- Тэстаменты // Наша слова. – 1996. – 20 чэрв.
- У Брэсце прыйшла навукова-практычная канферэнцыя, прысвечаная памяці Т.Касцюшкі // Наша слова. – 1994. – 7 снеж. – С.1.
- Угон франакітаа ё мялка // На родная трыбуна. – 2001. – 10 лют.
- УМерачоўшчына калі Коса ала // Наша слова. – 1996. – 14 лют.
- У 1994 годзе сплюніеца 200 год.. // Новыя кнігі Беларусі (Мінск). – 1993. – № 11. – С.26-28.
- Угодкі паўстання Т. Касцюшкі: справа дзяржа ўна альбо прыватная? // Лігаратура і мастацтва. – 1994. – 14 студз. – С.3.
- Улады Брэсцкай вобласці прыялі рагшнне аб рэканструкцыі Косаўская палаца і маёнтку Т. Касцюшкі // На родную волю. – 1999. – 2 лют.
- "Улас нымі намаганнямі і адагай спрыяў с'я боджэ..." // Звязда. – 1996. – 3 лют.
- Усаф ба Костюшко будзе восстанаўлены // Брэсцкая газета. – 2002. – 2-15 ліст. – С.2.
- Успамін пра героя // Вечерний Брест. – 1997. – 24 окт.
- Фонд Костюшко прошел официальную регистрацию // Брэсцкий курьер. – 1995. – 16-22 февр. – С.1.
- Хакімава А. Касцюшка вяртэзца на радзіму // Вечерний Брест. – 2003. – 5 февр. – С.5; Свернуты туристы с "Олимпийки"? // Вечерний Брест. – 2003. – 12 сенг.
- Хераст С. Восстаніе Костюшко на Палесі. Крупчыцкая бітва // Гістарычна брама. – 2004. – № 1. – С.7-16.
- Хільчук В. Імя Касцюшкі – новай вуліцы // Сельская праўда. – 1991. – 21 лют.
- Хінко Т. Учрэдзена пре мія Т. Костюшко // Івацэвіцкі веснік. – 2003. – 31 студз.
- Цывід А. Его полесские дороги: Исполнилось 240 лет со дня рождения Тадэуша Костюшко // Заря. – 1986. – 5 февр.
- Цішук Г. Тэктія з Рагамскіх // Беларусь. – 2003. – № 2. – С.45.
- Чайка М. І паўстанем кіраваў і гад Сарата гай праслав іўся // Чырвоная звязда (Іванава). – 2001. – 20 сак.
- Чарняк М. "Ся бе перамагчы" // Чырвоная звязда. – 1987. – 6, 11, 13 чэрв.
- Чаротка В. "Ся бар прыгнечаных, вора г прыгніталь нікаў". Тадэуш Касцюшко // Народ. газета. – 2003. – 18 студз.; Белар. гісторычны часопіс. – 2004. – № 12. – С.9-21; Мерачоўшчына – Сяжноўшчына // Белар. гісторычны часопіс. – 2004. – № 12. – С.31-35.
- 4 лютага – 250 гадоў з дні нараджэння Андрэя Тадэуша Банаве нтуры Касцюшкі (1746 – 1817) // Новыя кнігі (Мінск). – 1995. – № 11. – С.25-28.
- Чачот Я. Развітанне Касцюшкі з Юлай // Наша слова. – 1996. – 20 сак. – С.7.
- Чыгрын С. "Наш Касцюшко слаўны быў..." // Голос Радзімы. – 1994. – 24 ліст.
- Чистоў В. Вось дзе можна "дастасць" прах // Наставіцкая газета. – 1993. – 15 снеж.
- Шальковіч В. Герой двух каігынентаў // Голос Радзімы. – 1996. – 29 лют. – С.7.
- Шастак Ю. Аўта рэславу та папане за // Заря. – 1994. – 3 февр.
- Шляхецкі рады // Новыя кнігі. – 1998. – № 4. – С.7-8.
- Шпунт А. "... Я бацькаўшчыны не перажыву" // Белар. мініўшчына. – 1995. – № 5. – С.5-7.
- Шульман М. Тадэвуш з роду Касцюшкай // Раённыя будні (Пружаны). – 1994. – 12 сак.; Чырвоная звязда. – 1994. – 8 красав.

Шурховецкай В. Его ненавидели короли и императоры // Во славу Родины – 1996. – 1 февр.

Шыбут А. Крупчанская битва // Сельская прудка. – 1991. – 15 студз.

Шылдоўскі К. Аб слядах адной экспедыцыі, альбо Дадатак да дарожных нататкаў у дэльнікай вандруйкі па мясцінах 1794 года // Культура. – 1994. – 6 красав. – С.8-9.

Экспазыцый бағацэе : Фонды музея-садзібы Тадэвуша Касцюшкі па пойнтісія 135 копіямі дакументаў з архіваў ЗША // Народная трывуна. – 2005. – 26 сак.

Юхно Я. Хто такі Та дэву ш Касцюшкa? // Звязда. – 1993. – 29 мая; Наша слова. – 1994. – 19 студз. – С.6; Народная воля. – 2003. – 10 кастр.; Кавалер ордена Цінциннаті // Железнодорожник Беларуссии (Мінск). – 1996. – 3 февр.

Яноўч M. Тадэвуш Касцюшкa: змагар за вольнасць і свабоду // Народная воля. – 2001. – 8 чэрв.

Янукевіч Я. Да кеменгы сведчаць // Белар. мінішчына. – 1994. – № 1. – С.17, 24, 25.

Янукевіч С. Імя Касцюшкa ў свеце, як зорка вольнасці, нам с вециць // Заря. – 2003. – 6 февр.; Касцюшкa вяртæцца на радзіму: на Брэстчыне ў памяць “героя двух контынентов” // Звязда. – 2004. – 6 лют.; У Сяновічы і Мерачоўшчыну да Касцюшкi // Звязда. – 2005. – 8 лют.